

1А650270

63.3(4Беи=611.215)622,7

С 51

Гірш Смоляр

“Я перш за ўсё памятаў
пра ацаделых габрайу
і пра іхных дзяцей,
якім суджана было нарадзіцца. —
як запавет аднаго пакалення
другому пра тое,
што пакутніцтва
іх забітых бацькоў і дзядоў
ніколі не будзе забытая”.

Гірш Смоляр




Менск быў адзіным горадам у Савецкім Саюзе,
дзе нацысцкія акупантскія сілы стварылі габрайскае гета.
У астатніх гарадах габрайу знішчалі ўсіх і адразу.
Імкненне распавесці як ацаделым габрайям,
так і шырокай грамадскасці пра тое,
што здарылася з насельнікамі Менскага гета,
змусіла Гірша Смоляра, актыўіста габрайскага супраціву
у гета і партызанскага кірауніка
пасля ягонай ліквідацыі, напісаць свае ўспаміны.

ISBN 985-458-063-6



9 789854 580630

МЕНСКАЕ ГЕТА



ф. № 10

Контрольный листок сроков возврата.

Книга должна быть возвращена не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач

19 АВГ 2012

06 ОКТ 2012

06 ДЕК 2012

МЕНСКАЕ ГЕТА

Тип. Лида.

63.3(4Бен=611,215)622з
C 51

Hersh Smolar

THE MINSK GHETTO

*Soviet-Jewish Partisans
Against the Nazis*

New York
“Holocaust Library”
1989

Гірш Смоляр

МЕНСКАЕ ГЕТА

*Барацьба савецкіх габраяў-партызанаў
супраць нацыстаў*

10

Мінск
“Тэхналогія”
2002

Бібліотека імя Кібінга

УДК [94(476-25)(=411.16)+329.18:178]“1941/1944”
ББК 63.3 (4Бел)

С 51

Пераклад з ангельскай мовы
Mіkolay Gilevіch
Пераклад зроблены з выдання:
Smolar, Hersh. The Minsk Ghetto
New York: Holocaust Library, 1989. — 175 p.

Смоляр Г.

С 51 Менская гета: Барацьба савецкіх габраў-партызанаў супраць нацисту / Гірш Смоляр; Пер. з англ. М. Гілевіча. — Мн.: Тэхналогія, 2002. — 182 с., [4] арк. іл.

ISBN 985-458-063-6.

Напісаная былым гетаўцам, актывістам габрайскага супраціву, кніга ўяўляе вялікую цікаўасць як жывое сведчанне аднаго з нешматлікіх акалелых у гета габраў. “Документу” ўласцівая некаторыя рысы навуковага даследавання: аўтар (які яшчэ пры жыцці заваяваў аўтарытэт у галіне гетазнаўства дзякуючы шматлікім публікацыям за мяжой) аналізуе гісторыю Менскага гета ў кантэксле агульнай палітыкі нацисту датычна габраў у Еўропе, а таксама спрабуе праліць святло на такія мала даследаваныя моманты, як дачыненні гетаўскага падполля з пазагетаўскім, узаеміны габрайскіх партызанаў з Цэнтральным штабам партызанскае руху, антысеміцкія кампаніі ў першыя пасляваенныя гады.

Адресуецца шырокаму колу чытачоў. Прыдасца студэнтам і даследнікам пры вивучэнні гісторыі Беларусі перыяду Другой сусветнай вайны.

УДК [94(476-25)(=411.16)+329.18:178]“1941/1944”
ББК 63.3 (4Бел)

ISBN 985-458-063-6.

© Walentyna Najdus-Smolarowa, 2002
© Пераклад. Мастацкае афармленне
“Тэхналогія”, 2002

ЯГОНАЯ АДЫСЕЯ

Аўтар гэтай кніжкі — асоба з біяграфіяй, падобной да зместу вострафа-бульнага рамана. Чытач маладзейшага, ды ўжо і сярэдняга веку, не надта дасведчаны ў тым, што адбываўся ў дваццатых-триццатых гадах мінулага стагоддзя, можа і не вельмі зразумець некаторыя акаличнасці і факты, якія прыгадвае апавядальнік. Чаму, напрыклад, у 1928 годзе, калі ён упершыню патрапіў у Менск, яму было забаронена выходзіць з гатэля і сустракацца хоць з кім-небудзь з знаёмых? Ці як вытлумачыць тое, што ў Менску ў будынку на Маскоўскай вуліцы колькі гадоў рэгулярна збіраліся кіраунікі камуністычнага падполля Заходній Беларусі — тады тэрыторыі Польшчы — на сакрэтныя нарады, семінары, падрыхтоўку друкаванага матэрыялу для сваіх арганізацый?

А реч у тым, што ў Савецкім Саюзе функцыянуваў тады выкананучы камітэт Камінтэрна — аб’яднання камуністычных партый розных краін. І камітэт гэты, каардынуючы дзейнасць у свеце ідэйных аднадумцаў, нелегальна раскідаў скрэз па планеце сваіх, назавем іх так, місіянероў. З мэтай распальваць пажар сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. Рамантычна вера, што такая рэвалюцыя — немінучае заўтра зямной кулі, жыла той парой у мностве маладых сэрцаў. Юны Грыша Смоляр належаў да гэткіх энтузіястаў-рамантыкаў. І быў заўважаны, зачічаны ў камінтэрнаўскую раць і ў тым 1928-м накіраваны ў канспіратыўнае ядро заходнебеларускай камуністычнай партыі.

Азначэнні “камуністычны”, “камуністычная” цяпер выклікаюць часцей негатыўнае да сябе стаўленне. Гучаць аднараднымі з азначэннямі кшталту “таталітарны”, “тулагайскі” — цяжкім і горкім, што ў народнай памяці спалучаныя са сталінскім, ды і пазнейшымі перыядамі савецкай гісторыі. Але ж КПЗБ не была ва ўладзе на “ўсходніх крэсах” даваенай Польшчы. Капэзэбоўцы, няхай і ўзгадняючы свае акцыі з Москвой (іх часта здзіўлялі, засмучалі інструкцыі, атрыманыя пад час сакрэтных прыходаў у Менск), былі на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, Берасцейшчыне, Піншчыне шанаванай змагарнай сілай, якая выступала супраць сацыяльнага і нацыянальнага ўціску тутэйшай народнай гушчы тагачаснай афіцыйнай Варшавай. Капэзэбоўцамі была безліч сладкіх людзей, назваць хоць імёны Максіма Танка, Піліпа Пестрака, Валянціна Таўлая.

Смоляр стаў у гэтай кагорце прыкметнай і паважанай постасцю. Максім Танк праз многа гадоў у аўтабіографіі напісаў, што паэтам-пачаткоўцам часта чытаў яму новастворанае як аднаму з таварышаў, якія “мне заўсёды памагалі сваімі крытычнымі заўвагамі, сяброўскімі парадамі”. З легендарным Сяргеем Прыйтыцкім ён перастукваўся праз сценку ў сумнаслынным віленскім астрогу Лукішкі — сядзелі ў цэлях-адзіночках поруч. І той этап пройдзенай жыццёвой дарогі — гэта добрае засваенне ім азбукі падполля:

якой павінна быць явачная кватэра, як будаваць нелегальную структуру, як адараўцаца ад шпіцля...

Досвед, набыты ў капэзэбоўскае дзесяцігоддзе, у вялікай ступені і вызначыў ролю Смоляра ў стварэнні і дзейнасці ў вайну ў Менскім гета арганізацыі супраціву. Больш за тое, ягоны багаты і свежы на той час у памяці вопыт змагання ў канспіратыўных умовах прыдаўся самаўтворанаму агульнагарадскому падпольнаму цэнтру барацьбы супраць акупантатаў. Не помніца, каб у шматлікай даследчай і мемуарнай літаратуры пра героіку антыфашистыцкага падполля ў Менску дзе-небудзь так дэталёва, з згадваннем складанасцяў, нават узаемнедаверу, якія даводзіліся пераадольваць, расказвалася пра сувязь гетаўскага і пазагетаўскага штабоў супраціву, як расказваецца тут, у мемуарах Смоляра. У першых выданнях вядомай дакументальнай аповесці Івана Новікова “Руіны страліяюць ва ўпор” імя Смоляра, контактаванне яго з Казінцом, кіраўніком Менскага падполля на пачатковых кроках, на старонках аповесці ўзгадвалася. Але пазней, калі на сваёй жыццёвой дарозе Смоляр чарговы раз ступіў у чорную паласу, з далейшых выданняў названага твора гэтае ўпамінанне зіклі.

Неўзабаве па заканчэнні вайны, недзе на пачатку 1947 года, у Москве на мове ідиш і на рускай выйшла кніга Смоляра “Мстители гетто”. Пра жуду створанай гітлераўцамі ў Менску задротавай рэзервациі для габраю, фактычнага лагера смерці. Пра колькіх мужніх яго вязняў, што не сталі пакорлівымі ахвярамі катаў, а разгарнулі барацьбу ў падполлі, далучыліся, вырваўшыся з гетаўскай няволі, да партызанскага братэрства. Прадбачу: нямала хто з людзей, натрапіўшы на гэту, выдадзеную па-беларуску кнігу Смоляра, палічыць яе новым выданнем той даўняй, маскоўскай. Дык да ведама тых, каму так падумаеца: не, перад вамі іншы аповед. Хоць і таго ж аўтара пра тое самае.

Выдадзенае Москвой пісалася і публіковалася ў час і ў абставінах, калі надрукаваць можна было далёка не ўсё, што аўтар “Мстителей гетто” мог і хацеў расказаць, што пякло яму сэрца. Невялікая кніжка маёй жонкі нябожчыцы Ганны Краснапёркі “Пісьмы маёй памяці” — таксама пра перажыцце ў Менскім гета, дзе яна непаўналетній дзячынай адпакутавала паўтара года, — выйшла з-пад яе пяра нашмат пазней, у пару ўжо не такога шалу дзяржаўнага антысемітызму, якім засталіся нядобраўомнія пасляваенныя саракавыя з пачаткам пяцідзесятых. А і то першым убачыла свет, прыйшла цэнзураванне, можна сказаць, патроенай пільнасці. У Смоляра ж у полі зроку было куды большае: уся панарама крывавага вар’явання ў гета пагромных зграёў, россып па гэтым загоне смяротнікаў сеткі супраціву, стасункі гетаўскага падполля з пазагетаўскім, няпростыя перамовы з партызанскімі камандзірамі аб прымантні іхнымі атрадамі уцекачоў з гета. Зразумела, яго яшчэ мацней сіцікалі цэнзурныя ідэалагічныя кайданы: таго не кранайся, пра гэта маўчы, пра тое гавары паўпраўду.

Кніга, якую вы трymаеце ў руках, ад колішняй “Мстителям гетто” адрозніна тым, што пісалася свабодным ад такога мемуарыстам. Які найперш, вядома, апавядае аб трагедыі гета, аб яго падполлі, аб гетаўцах, што сталі адважнымі партызанамі. Але не змоўчае і аб прыкрым, што ў маскоўскай кніжцы было змоўчанае. З гаркотай расказвае, што хапала праяваў антысемітызму і ў партызанскім асяроддзі — аж да расстрэлаў гетаўскіх габротнікаў, якіх да лясных савецкіх ваяроў прыводзіла надзея знайсці каля іх паратунак. Што загады з Москвы, з Цэнтральнага штаба партызанскага руху наконт стаўлення да ўцекачоў з гетаўскай апраметнай былі, мякка кажучы, дваістыя. Што не самая высакародная пазіцыя ў гэтым сэнсе выяўлялася асабіста начальнікам таго штаба, першым сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі Панамарэнкам. Хоць, безумоўна, нашмат больш у кнізе гаворыцца — з удзячнасцю гаворыцца! — пра шчырую спагаду загнаным за дрот гета з боку многіх і многіх беларусаў, рускіх, палякаў, гарадчукоў і сялян, пра іхню мужнью гатоўнасць памагчы бедакам адтуль вырвацца.

“Мстители гетто” Смоляр пісаў, жывучы ў Менску. Працаўаў тут у рэдакцыі газеты “Літаратура і мастацтва”. І атрымалася, што пачынаць сваю журналістскую дарогу мне выпала пад яго настаўніцтвам. Студэнтам-першакурснікам я быў запісаны на самым пачатку 1946-га ў штат гэтай рэдакцыі, і з год майі загадчыкам аддзела быў ён. Потым Рыгор Давідавіч — так я да яго звяртаўся — перарабраўся ў Москву, на сталую працу ў габрайскіх выдавецтваў, якое там тады яшчэ існавала.

Дзяржаўны антысемітызм у СССР лютаваў. Установы габрайскай культуры ліквідоўваліся-разганяліся. На людзей, што мелі да іх дачыненіе, абрынуліся рэпрэсіі, — дастаткова напомніць пра забойства ў Менску выдатнага габрайскага артыста Саламона Міхоэлса, пра таемны судовы працэс над створаным у вайну (дзяржавай створаным!) Габрайскім антыфалысцкім камітэтам і расстрэл у выніку вялікай групы знаных габрайскіх пісьменнікаў, майстроў мастацтва, грамадскіх дзеячаў.

Трэба думаць, не ўнікнуў бы хапуна і Смоляр. Ды сталася так, што на час распачатых антысеміцкіх кампаній ён жыў ужо не ў Москве — у Варшаве. Пасляваенная Польшча стала часцінаю ўсходнеўрапейскага сацыялістычнага лагера. У вышэйшых кабінетах краіны апынуліся людзі, якія сустракаліся з ім на капэзэбоўскіх яўках, поплеч выходзілі на шпандыр па лукішкайскім двары. І яны папрасілі маскоўскія інстанцыі, якімі гэткія рэчы вырашаліся, “аддаць” шанаванага імі былога заходнебеларускага кампартынага функцыянера Смоляра новай Польшчы.

Дзесяцігоддзі, пражытыя ў Варшаве, ён быў аўтарытэтным голасам габрайскага насельніцтва краіны перад уладным алімпам і перад светам. Займаў пасаду загадчыка габрайскага сектара ЦК кіраўнічай партыі. Рэдагаваў габрайскую газету. Выбіраўся депутатам сейма. Узначальваў Саюз габраю — удзельнікаў вайны. Але ў Варшаве ж прыйшло да яго канчатковае

праствяглінне наконт сутнасці таго, што ў маладосці спакусіла рамантычным флёрам, залучыла ў свае адданыя місіянеры.

Вядома — у 1968-м Польшча ўзбурылася. Ірванулі парывы буры, якая пазней змяла тут рэжым савецкага ўзору. Але тады польскія камуністычныя вярхі вуснамі свайго генсека Гамулкі спешна вытгумачылі прычыну трывожных для рэжыму хваляванняў тым, што, маўляў, палякаў узбаламуцілі “студэнты габрайскага паходжання”. Спалоханыя хвалій дэмантрацыі народнай незадаволенасці, партбонзы не пагрэбавалі выпрабаваным, хоць і ганебным, громадводам: скіравалі напал той незадаволенасці ў рэчышча юдафобства. Краіна закалацілася ў істэрый антысемітызму. Габраю фактычна пачалі выштурхоўваць з Польшчы.

Як гаворыцца, настайлены быў на месца і Смоляр. Адгукнуліся яму газетныя публікацыі, у якіх выкryваў ману савецкай і тагачаснай польскай афіцыйнай пропаганды. Адгукнулася тое, што сярод зламысных “студэнтаў габрайскага паходжання” былі ягоныя сыны. Адгукнуўся немалы пералік яшчэ грахоў, кім належала фіксаваных. Ён быў выгнаны з партыі, звольнены адусюль, дзе працаваў. А ў нацкаванай прэсе палілася на яго бессаромная паклённіцкая брыда, адразу ж падхопленая ахвочымі на такое і ў Менску. Нават праз некаторы час, ужо ў “перабудоўную” гарбачоўскую пару тут выдадзены быў адыёзны зборнік публіцыстыкі “Дары данайцаў”, дзе ў гідкім опусе пра Смоляра напісана было, што гэта “давний провокатор, неотроцкіст і сіоніст в одном лице”. Не больш і не менш.

З прычыны, што абразлівае вакол не сціхала, ён Польшчу пакінуў, стаў жыхаром Ізраіля. Мінулае заставалася з ім, і да скону ў 1993 годзе не перастаўаў сачыць за друкаваным у нас пра барацьбу антыфашистскага падпольля на Беларусі ў часіну вайны. Ведаў жа сапраўдную карціну гэтага, як мала хто. Прачытанае, бывала, рэцензізаваў. Што было ў ім праўдай, ухваляў, што кан’юнктурнай хлусні — высмеіваў. Мне расказвалі былыя супрацоўнікі Менскага інстытута гісторыі партыі — вядучага публікатара даследаванняў на гэту тэму: інстытуцкае начальства на тое рэцензіванне рэагавала нервова.

“Мстители гетто” занесеная былі ў СССР у лік забароненай літаратуры. Аўтар, трэба думаць, не дужа быў тым засмучаны. Свет ужо ведаў іншыя ягоныя кнігі пра Менскага гета. Пра натворанае тут вылюдкамі гітлераўской вывучкі. Пра тое, што яно заставалася тым не менш няскораным. Кнігі, напісаныя без аглядкі на якія-небудзь цэнзурныя межы і выдадзеныя ў Ізраілі, ЗША, Федэратыўнай Германіі, іншых краінах.

Адна з гэтых кніг, перакладзеная з ангельскай мовы, і прапаноўваецца шаноўным чытачам.

Уладзімір МЕХАЎ

ДРУГАЯ СПРОБА

Праз амаль сорак гадоў я мушу зноў пісаць пра тое, пра што не могу не пісаць, — пра найбуйнейшыя гета “карэнных” савецкіх габраю у Менску, сталіцы Беларусі, акупаванай гітлераўцамі ў часе Другой сусветнай вайны. (Я ўжываю слова “карэнны” ў дачыненні да савецкіх габраю дзеля таго, каб адрозніц іх ад габраю, якія на початку вайны ледзь ці не два гады жылі пры савецкім ладзе ў Беластоку, Вільні, Львове, Рызе, Коўне і шэрагу іншых гарадоў.)

Першы раз пра Менскага гета, барацьбу, пакуты і вынішчэнне яго насељнікаў я пісаў напрыканцы 1944 года, літаральна праз некалькі месяцаў пасля таго, як вярнуўся з партызанскіх лясоў. Што падштурхнула мяне тады ўзяцца за гэту справу? Перадусім патрэба данесці да ўратаваных габраю дый усёй савецкай грамадскасці праўду пра тое, што адбылося ў адзінам на тэрыторыі Савецкага Саюза гета, якое супраціўлялася нацыстам да таго моманту, пакуль пасля паўстання ў Варшаўскім гета германскія вышэйшае камандаванне не аддало загад знішчыць усе габрайскія гета ва Ўсходній Еўропе. Гэта было ўлетку і ўвосень 1943 года.

Што яшчэ рухала тады мною, дык гэта агульнае нежаданне Камуністычнай партыі і савецкага ўрада Беларусі прызнаваць хоць нешта, датычнае габраю пад нямецкай акупацыяй, а таксама непрыхаваная нянавісць тых, хто распаўсюджваў антысеміцкі паклён: маўляў, пад час вайны габраі ўхіляліся ад вайсковай службы, адседзеліся ў глыбокіх тылах (як сімвал павінны быў разумеца Ташкент), а потым проста павыпаўзалі і пакуплялі нагароды і медалі, якія нібыта заваявалі ў баях на фронце.

Мая кніжка пра Менскага гета, якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве “Дэр Эмес” (“Праўда”) (10000 паасобнікаў на ідыш і 50000 на рускай мове), мела на мэце разбурыць гэты паклён, сказаць праўду пра асабліва трагічны лёс савецкіх габраю, якія там апынуліся, і паказаць ролю менскіх габраю у стварэнні першай у акупаванай Еўропе баявой арганізацыі ў гета, а таксама іх ролю ў фармаванні ў Менску агульнага цэнтра супраціву. Працуючы над тагачаснай кніжкай, я давяраў уласнай памяці (балазе, мне вядома было ўсё, што адбывалася ў гета) і памяці многіх маіх баявых таварышаў, якія актыўна ўдзельнічалі ў падпольным змаганні ў Менскім гета і партызанскай барацьбе. (Як сакратар баявой арганізацыі Менскага гета я атрымліваў штодзённыя паведамленні і ад кур'ераў, і ад сакратароў розных іншых гру-

повак гета, а таксама ад сяброў юдэнрата, габрайскай паліцыі і аддзела працы.) Кожнае імя, кожная дата і падзея ў майм рукапісе ўзгадняліся з усімі гэтымі людзьмі. Такім чынам, мая кніжка сталася важкім калектыўным дакументальнym сведчаннем.

Між тым тагачасныя ўмовы не дазволілі мне расказаць тады ўсю праўду: ані пра антысемітізм унутры агульнага руху супраціву ў дачыненні да баявой арганізацыі гета, ані пра антысемітізм у партызанскіх шэрагах, ані пра спецыфічныя праблемы, з якімі сутыкнулася карэнінныя савецкія габраі, апынуўшыся за сценамі гета, — праблемы, якія, у вялікай ступені беручы свой пачатак яшчэ ў савецкім мінулым, па-ранейшаму паўставалі перад імі і ў часе нямецкай акупацыі.

Здарылася так, што ў 1948-м, калі разам з усімі яшчэ дзейнымі габрайскімі арганізацыямі зліквідоўвалі Габрайскі антыфашистыкі камітэт, арыштоўвалі савецкіх габрайскіх пісьменнікаў, мастакоў і культурных лідэраў, была “зліквідаваная” і мая кніжка пра Менскае гета. У выніку яна стала рагыгэтам. (Адзін з такіх “выратаваных” рагыгэтных паасобнікаў падараўваў мне двойчы Герой Савецкага Саюза генерал Давід Драгунскі, калі прыязджая у Польшу на 15-ю гадавіну паўстання ў Варшаўскім гета.)

Прыступаючы цяпер, у другі раз, да аднаўлення ў памяці падзеяў таго жахлівага перыяду ў жыцці нашага народа, я думаю найперш пра маладое пакаленне савецкіх габраіяў, якія дужа мала ведаюць пра пакуты сваіх бацькоў у гета і яшчэ меней — аб гісторыі іхнага ўзброенага супраціўлення немцам.

Адрозна ад гета ў Варшаве, Беластоку, Лодзі, Вільні і іншых гарадах Менскаму гета не пацгасціла прыцягнуць пільнную ўвагу даследчыкаў і гісторыкаў. Хоць архіўны матэрыйял, назапашаны з тae пары, дазволіў бы вытлумачыць як агульныя, так і спецыфічныя асаблівасці гісторыі аднаго з найбуйнейшых гетаў ў акупаванай Еўропе. (На аснове нямецкіх дакументаў з архіва Яд Ва-Шэм выпускніком Тэль-Авіўскага ўніверсітэта Хаймам Гарпазам была напісаная навуковая праца “Менскае гета, барацьба і вынішчэнне” (на іўрыце). Да гэтага часу не выдавалася.)*

Тыя ж працы, прысвечаныя супраціву і вынішчэнню габраіяў ва ўсходненеўрапейскіх гетаў, якія выдаваліся да гэтага часу ў розных краінах, грунтуючыца пераважна на дадзеных (што датычыць Менска), узятых з маёй вышэй згаданай кнігі, а таксама з асабістых сведчаній Ганны Мачыз, Л. Глейзера, Ф. Шапіры і Грачаніка (усе яны былі ўлучаны ў “Чорную кнігу” пад рэдакцыяй Васілія Гросмана). Тыя звесткі шырока выкарыстоўваюцца і ў двухтомніку Мошэ Кагановіча “Барацьба габрайскіх партызанаў ва ўсходній Еўропе”. Згадкі пра Менскае гета можна знайсці ў кніжцы Я.Грынштэйна

“Свято Юблейнай плошчы” (на іўрыце) і ў кніжцы А.Случоўскага “З гета ў лес”, у габрайскай анталогіі “Шэфер га партызанім га егудзім” (“Пачынальнікі габрайскага партызанскага руху”). Асобныя раздзелы, прысвечаныя Менскаму гета, ёсць у кніжках Юрыя Сула і Рувіма Айнштэйна (абелізве на ангельскай) і гісторыка Люсъена Штэйнберга (на французскай). Гісторыкі Ісаія Трунк і Шолам Чолаўскі напісалі пра менскі юдэнрэт. Савецкія ж гісторыкі, асабліва беларускія, звычайна адзначаюць факт існавання баявой арганізацыі ў Менскім гета, але паказваюць гэта ў фрагментарным выглядзе, хоць баявая арганізацыя гета ў іх прыкметна фігуруе там, дзе гаворка заходзіць пра дзейнасць агульнага паўстанцкага цэнтра ў Менску.

Савецкая белетрыстыка на тэму Менскага гета ёсць на рускай, беларускай і ідыш. Так, падзеі з гісторыі гета адлюстраваны ў рамане Уладзіміра Карпава “Нямігі крывавыя берагі”. Асобныя згадкі пра баявую габрайскую арганізацыю і ейны ўплыў на агульную барацьбу ў акупаваным Менску можна знайсці ў аповесці Івана Новікова “Руіны страляюць ва ўпор” (на беларускай і рускай мовах). Вядомыя кнігі і на ідыш — Гірша Добіна, Айзіка Ілатнера, Гірша Камянецкага, Мойшэ Тэйфа і Хайма Мальцінскага.

З пашырэннем антысемітізму ў Савецкім Саюзе гісторыя пакутніцтва і супраціву савецкіх габраіяў у часе Другой сусветнай вайны ўсё больш і больш трапляе ў аблогу фальсіфікацыі і ўціску. Усё больш і больш бессаромнай становішчыца працаганды, згодна з якой габраіяў малююць ледзь ці не “хаўруснікамі нацыстаў”. Маладое пакаленне габраіяў, якое зараз імкненца адшукаць уласныя карані і вызначыць сваю самасвядомасць, такім чынам пазбаўляеца доступу да праўды аб сваіх бацькоў, сотні тысяч якіх па ўсім свеце змагаліся на той святой вайне супраць пачварнага гітлерызму --- на фронце, у гета, у партызанскіх шэрагах.

У другі раз спрабуючы напісаць гісторыю масавай антынацысцкай барацьбы ў Менскім гета і зліпчэння яго, найбуйнейшага гета савецкіх габраіяў, аўтар перш за ўсё памятаў пра тых з іх, каму пацгасціла выжыць, і пра іхных дзяцей, якім суджана было нарадзіцца, — як запавет аднаго пакалення другому пра тое, што пакутніцтва іх забітых бацькоў і дзядоў аніколі не будзе забытае. Запавет гэтага палягае яшчэ і ў тым, што дзеці павінны атрымаць урок з герайчнай гісторыі сваіх бацькоў, братоў і сёстраў. Каб усюды і заўсёды выкryваць ліхі нацызму і супрацьстаяць яго сучасным нашчадкам ды ўсім астатнім, каму ўздумаемца ізноў хоць калі пагражаць жыццю габрайскага народа.

* На сёняшні дзень гета — далёка не адзінае даследаванне на тэму Менскага гета. — Задуга перакладніка.

ДАРОГА БЕЗ ВЫЙСЦЯ

Ад Беластока да Менска крыйху больш за 400 кіламетраў — гэта калі ка-
закь пра нармальную дарогу. Але не было ўжо нармальнай дарогі для гэтых
гаротнікаў, якія ўцякалі на ўсход — у паніцы, пехатою, у надзеі схавацца ад
усюдыснага ворага. Разбітая грузавікі, знявечаныя гарматы і пакурочаныя
кулямёты літаральна загрувашчвалі шашу. Час ад часу над усім гэтым згра-
маджэннем здратаванай тэхнікі крумкачамі кружлялі самалёты з нацыс-
цкімі эмблемамі. Яны апускаліся гэтак нізка, што мы маглі нават бачыць
здзеклівія, пагардлівія твары паветраных фашистаў-нелюдзяў. Быццам
забаўляючыся, яны адзін за адным рабілі над шашою кругі, раз-пораз пуска-
ючы кулямётныя чэргі ў шэрагі й купкі й без таго ахопленых жахам людзей,
пераважна жанчын, мацярок, многія з якіх неслі сваіх маленъкіх дзяцей на
руках.

Людзі стараліся выбіраць менш прыкметныя селавыя дарогі, нярэдка
проста збіваліся з бальшака. Зрэдзь час і ненадоўга маглі натрапіць на группу
заблукалых савецкіх афіцэраў, і тыя тады ўжо спадзяваліся даведацца ад
мяне, тутэйшага, як дабрацца да пэўнага пункта ў горадзе. Вайсковыя мапы,
якія ўсе яны мелі пры себе, не дапамагалі. Нервова бегаючы па мапах паль-
цамі і ўрэшце трацячы цярпенне, афіцэры запіхвалі іх назад у свае новыя
скураныя сумкі і толькі ціха сабе мармыталі: “Адзін чорт ведае, дзе зна-
ходзіцца гэтае месца!” Мапы былі падрыхтаваныя савецкім генеральным
штабам, але тут, *на адваротным шляху на ўсход*, якім змушаныя былі
брывсі цяпер гэтыя афіцэры, яны сталі проста непатрэбнымі. Усе іх пазнакі,
звычайнія і сакрэтныя вайсковыя, мелі на ўвазе адзін кірунак — ва ўсход-
нююю Прусію, адпаведна з сталінскімі запэўніваннямі, што вайна будзе
весціся толькі на варожай тэрыторыі...

Пад час гэтай “вандроўкі” мне даводзілася сустракаць нямала знаёмцаў,
якія, як і я, не паспелі на апошні цягнік у Беластоку. Мы й у думках не да-
пускалі, што ўжо на другі дзень вайны, 23 чэрвеня 1941 года, мусім пешкі
ўцякаць ад ворага, які пёрся на ўсход нечуваным тэмпам. Мы былі проста
негатывы да гэтага. Я не мог не ўзгадаць паседжанне гадавой даўнасці ў па-
лацы графа Браніцкага, дзе месціліся абласныя органы камуністычнай пар-
тыі і саветаў. Тады там сабраліся кіраўнікі вобласці разам з актыўістамі ўсіх
савецкіх арганізацый і ўстаноў, каб заслухаць даклад аб міжнароднай сітуа-
цыі. Дакладчыкам быў П.К.Панамарэнка, найболыш важкая персона ў Бела-

рускай Савецкай Рэспубліцы, Першы сакратар кампартыі Беларусі. Ён вы-
ступіў наздвычай самаўізёнена, як быццам у ягоных руках быў ключ ад
усіх праблемаў, што паўсталі ў свеце, узарваным гітлерызмам, — праблемаў,
якія асабліва непакоілі беластоцкіх жыхароў як найбліжэйшых су-
седзяў акупаванай Польшчы.

Выступаўца пад акампанемент гучных працяглых апладысменту ўже
ібраўся сисці з трывуны, як раптам сярод гэтага ўрачыстага гулу пачуўся
лосыць зычны голас якойсь жанчыны. Яна голасна заявіла, што хоча задаць
пытанне. Усе сталі азірацца: хто гэта адважыўся на такую нечуваную
лісэрзкасць — толькі ўявіце сабе! — задаць пытанне вярхоўнаму кіраўніку
рэспублікі пасля таго, як той закончыў свой выступ, гэтак ясна выкладуны
ўсе праблемы і развязаўшы іх раз і назаўсёды? Жанчына, з спакутаваным
тварам і коратка падstryжанымі, ужо ссівелымі, валасамі, была такога не-
вялічкага росту, што ўнатоўпе яе цяжка было нават угледзець. Аднак яна
ніяк умудрылася праціснуцца наперад і, не чакаючы дазволу ад старшыні
сходу, загаварыла на руска-польскай мяшаницы.

Прысутныя глядзелі на яе з непрыхаванай цікаўнасцю, губляючыся ў
загадках, хто гэта. Аднак мы, невялікая група актыўістаў камуністычнага
націоналя ў Польшчы, якіх літасціва запрасілі на гэты сход, вядома ж, ведалі
ис, ітую “наіўную” жанчыну, якая нават не ўсведамляла, што на сходах та-
кога кшталту ніхто не задае пытання ў вышэйшаму савецкаму кіраўніцтву.
Інга была Марыя Эйгер, з сям’і Аківі Эйгера. Калі ў даваенай Польшчы
іс арыштавалі за камуністычную пропаганду, польская прэса ахрысціла яе
“габрайскай прынцэсай”. Ейная бацькі былі заможнымі габрямі з Лодзі,
але сама яна вяла, бадай, аскетычны лад жыцця, цалкам аддаўшыся пад-
польнай палітычнай дзейнасці. Мы ведалі, што ейная маці ўзяла за звычай
перыядычна наведваць “Сербію”, жаночую турму ў Варшаве, і кожны раз
дастаўляла туды цэлую фуру з харчаваннем для ўсіх зняволеных — бо гэтак
нажадала Марыя.

Між тым на сходзе Марыя не праста задала пытанне. Яна мела сказаць
иначна больш, бо была адной з апошніх, каму ўдалося ўцячы з акупаванай
нацыстамі Варшавы і перабрацца ў савецкі Беласток. Паводле словаў Ма-
рыі, нямецкія афіцэры ў Варшаве адкрыта выхваляліся: “Неўзабаве мы буд-
зем і там”, — маючы на ўвазе савецкую тэрыторыю. Людзі на Захадзе чулі
і пра канцэнтрацыю нямецкіх вайсковых сілаў, падцягнутых з акупаванай
Еўропы да самых савецкіх межаў. “Ці ведае пра гэта кіраўніцтва Савецкага
Саюза і што яно думае ў сувязі з гэтым?” — напрыканцы запытала Марыя
Эйгер.

З відочным раздражненнем Панамарэнка даў ёй рэзкі адказ: “Нам трэба
толькі дваццаць чатыры гадзіны, каб падняць на ногі ўвесь Савецкі Саюз”.

Не толькі праз дваццаць чатыры гадзіны, але й праз тры дні й тры ночы
натаўпы ўзброенных і няўзброенных мужчын і жанчын адно толькі і маглі,

што ўцякаць на сваіх дваіх, з усіх сіл намагаючыся дагнаць і абысці немцаў, войскі і авіяцыя якіх ужо даўно апярэдзілі іх.

Блізу Ваўкавыска наплы ногі адмовіліся нам падпарадкоўвацца. Удоўж і ўпоперак разбітай чыгункі там і сям грувасціліся разбітыя аўтамашыны. Нашыя здагадкі пра тое, што ахвярамі ў гэтых аўтамашынах маглі быць нашыя людзі, якіх нам усё ж удалося выправіць у дарогу з надзеяй на далейшую перасадку на тады яшчэ жывую чыгунку, прымусілі нас забыцца на стому і прадоўжыць рух.

Першы сакратар Беластоцкага абласнога камітэта партыі Ігаёў паабяцаў мне, што ўсе пісьменнікі з сваімі сем'ямі будуць неадкладна эвакуяваны. Для пяцідзесяці габрайскіх і яшчэ меншай колькасці беларускіх і польскіх літаратараў быў вылучаны спецыяльны транспарт. На пытанне Ігаєва “Ці паеду я разам з імі?” я адказаў, што мяне мабілізавалі ў войска і таму я мушу заставацца на месцы. (Я быў тады сакратаром абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў.)

З Ігаевым у мяне ўсталяваліся адмысловыя ўзаеміны, якія тым не менш нельга было афішаваць. Эмісары з усходу лічылі “заходнікаў” “ненадзейнымі”. Адпаведнае — падазроне — стаўленне да іх выключала даверлівія і цесныя ўзаемасувязі, аднак Ігаёў дазволіў мне звязвацца з ім беспасярэдна па тэлефоне, у абыход ягоных сакратароў. Такія щыльныя сувязі, хоць фармальна мы, вядома ж, захоўвалі “адлегласць”, сталі магчымымі дзякуючы выпадку, які адбыўся раней.

У часе адной з наших гутарак Ігаёў нечакана для сябе выявіў, што я ведаў ягонага добрага сябра маладосці з Менска, габрая, якому ў 1930-х даручылі нелегальну палітычную працу ў Заходній Беларусі. Па нейкім абсурдным адвінавачанні гэты чалавек быў асуджаны на папраўчую працу ў савецкім лагеры. “Давай выцягнем яго адтуль”, — сказаў мне неяк Ігаёў, што было зусім нечакана чуць ад савецкага грамадзяніна, не кажучы ўжо пра тое, што гэтым савецкім грамадзянінам быў першы сакратар абласнога партыйнага камітэта. Ігаёў папрасіў мяне напісаць хадайніцтва, дзе пацвярджалася б ідэалагічная ўстойлівасць ягонага сябра, ягоная вернасць партыі і цвёрдасць партыйца ў складаных умовах тэрору польскай дэфензівы. І неўзабаве мы разам з Ігаевым радаваліся, што мой ліст дапамог-такі вызваліць ягонага сябра. Вось і цяпер, у агульным бязладдзі першага дня вайны, Ігаёў усё ж не забыўся і паклапаціўся пра нас — даў транспорт для эвакуацыі пісьменнікаў і іхных сем'яў.

Ён тады ж парыў мне стала трymаць з ім сувязь, каб я меў штохвілінную інфармацыю аб зменлівай сітуацыі. Але на некалькі маіх тэлефонных запытаваннях першага дня вайны ягоны адказ быў адноўлявавы: “Мы ўсе на сваіх пастах”.

Разам з Давідам Рыхтарам (вопытным прафсаюзным кіраўніком) я пераклаў прамову Молатава на ідиш і, калі тая была раздрукаваная, мы разам

хадзілі па ўжо абязлюдзелых беластоцкіх вуліцах і расклейвалі на сценах ўлёткі. Апрача ўсяго ў прамове Молатава было і такое суцячальнае заявленне: “Адночы радасць ізноў прыйдзе на нашыя вуліцы”.

Між тым яшчэ задоўга да ўсяго гэтага спадзеў на хуткую перамогу пачаў гаснуць. Ён, гэты спадзеў, доўжыўся ўсяго толькі некалькі месяцаў пасля таго, як савецкія войскі занялі заходнебеларускія землі. Тады насамрэч, здавалася, былі ўсе падставы спадзявацца й на нармальнае, праўда, у савецкім стылі, габрайскую жыццё. Уцекачы сталі агітаваць на пераезд свае сем'і, пасылаючы “на той бок” пшадную харчовую дапамогу. Многія прыхільнікі да Савецкага Саюза габраі рэгістраваліся для выезду на працу нават у аддаленія савецкія індустрыйныя зоны. Беласток паступова становіўся вядучым культурным цэнтрам з габрайскім дзяржаўнымі школамі, габрайскім дзяржаўным тэатрам, габрайскай газетай.

Неўзабаве, аднак, сітуацыя пачала істотна мяніцца. Савецкая рэчаінасць няўмольна дыктувала свае правы, прыносячы з сабою балочыя расчараванні, а з імі і шматлікія пакуты. Масы габраю, якія перабраліся з Польшчы, цялер высыпаліся на ўсход на той падставе, што “Беласток — горад на межы і таму небяспечны, асабліва з-за габраю з “спецыяльнымі адзнакамі” (аб сацыяльным становішчам) у пашпартах і тых, хто не пажадаў атрымаць савецкія пашпарты; усе яны трапляюць у катэгорыю падазроных”. Абвінавачванні становіліся падставай для арыштуй. Мы былі проста агаломшаныя арыштам АRONA Бярэзінскага, габрайскага раманіста і супрацоўніка рэдакцыі “Беластокер штэрн” (“Беластоцкая зорка”). Нават Ігаёў быў вымушчаны адносінамі з пакутамі, параіўшы нам не ўмешвацца.

Асабліва гнітлівасць ўражанне пакінула сустрэча на кватэры Абрама Буковіча з прафесарам літаратуры Маскоўскага заходняга ўніверсітета Ісаакам Нусінавым. Перэц Маркіш, які таксама быў разам з намі, проста раз'юмыўся, аднак ніхто з іх не мог анічога дадаць да таго, пра што даведаліся ў Менску ад самога Панцеляймона Панамарэнкі: жыццё габраю у Беластоку і іншых заходніх раёнах не будзе нічым адрознівацца ад жыцця іх ва ўсіх астатніх кутках Савецкага Саюза.

Так менавіта і здарылася. Пачаўся няўмольны працэс русіфікацыі ідышмойных школ. Габрайская штодзённая газета на ідиш ператварылася ва ўлётку абавязковых аператыўных зводак у перакладзе з рускай. Стадія паступова задыхацца габрайскі тэатр. І ўсё гэта суправаджалася штоночнымі пепратрусамі і арыштамі габраю, у тым ліку нават ветэранаў падполля, габрайскіх тэкстыльшчыкаў, якія адвінавачваліся ў бундышме або трацкізме. Пачуццё безвыходнасці апанаўвала колішніх рэвалюцыйных прафсаюзных лідэраў, якія яшчэ зусім нядайна не верылі паведамленням у замежным друку аб прысяненні габраю у СССР, называючы падобныя выпады “зламыснай прапагандай ворагаў Савецкага Саюза”.

Калі незадоўга перад нападам Гітлера на Савецкі Саюз да нас прыйшлі

весткі з Менска аб арыштах паэта Зэліка Аксельрода (майго добра га сябра), празаіка Элі Кагана і літаратурнага крытыка Грышы Бярозкіна, хваля адчаю агарнула нас. Аксельрод, блізкі сябра забітага паэта Ізі Харыка, добра ведаў, што здарылася з габрайскімі пісьменнікамі Беларусі ў 1937-м. Тым не меней ён дапамагаў нам як толькі мог, быццам не разумеў, якую бяду наклікаў тым самым на сябе. За ўласную высакароднасць ён заплатіў жыццём: у першыя дні вайны, пад час перасылкі зняволеных з менскіх турмаў, яго знайшла смяротная куля з пісталета ахойніка. Кагану й Бярозкіну пашанцавала ўцячы.

Напад Гітлера нечакана прыглушыў усе гэтыя нягоды, але цяпер яшчэ больш жудаснай стала пастка, у якую патрапілі мы, аточаныя з усіх бакоў немцамі, без аніякай магчымасці з яе вырвавацца.

Што было рабіць?

Недзе пасля апоўначы я зноў, які раз, патэлефанаваў Ігаеву. Ягоны адказ быў тым самым, хоць голас быў прыкметна ўсхвалявы: “Мы ўсе на сваіх пастах... Дзейнічайце па аbstавінах, як палічыце за лепшша”.

А трэцій гадзіне раніцы тэлефон Ігаева ўжо не адказваў. Галоўная вуліца Беластока была запруджаная грузавікамі, гружанымі мэбламі ды іншым хатнім скарбам, — савецкія “апаратнікі” як найхутчэй пакідалі горад. Ніхто з іх не прапанаваў мне паехаць з імі.

На апусцелым вакзале польскі чыгуначнік з прытворнай спагадай сказаў мне, што я спазніўся — на жаль, акурат толькі што адышоў апошні цягнік...

Неўзабаве мы, пешыя ўцекачы, зразумелі: нямецкія войскі дагналі нас. Маладыя салдаты ў грузавіках, якія нас абганялі, хутчэй нагадвалі разамлелых ад спякоты турыстаў: закасаныя рукаўы, расшпіленыя каўнікі... Сонца смаліла бязбожна, яно высмоктвала апошнія сілы з беспрытульных і поўных адчаю ўцекачоў. З адной танкеткі, што замарудзіла свой ход (увагу афіцэра прыцягнулі мае чаравікі), я пачуў слова на дасканалай рускай. Некалькі разоў запар з нямецкага рэпрадуктара паўтарылі, што гэта быў голас узятага ў палон сына Сталіна. Лейтматыў усёй гэтай містыфікацыі быў адзін: “Усё страчана! Капітуляцыя!”

Што было рабіць?

Давід Рыхтар, ягоны сын Генік і я, не чуючы пад сабою босых, збітых да крыві ног, неяк дабраліся да Слоніма. Там, падпрадкоўваючыся нямецкім загадам, габраі спышаліся да Вялікай сінагогі. “Усе габрайскія мужчыны павінны сабрацца ў Вялікай сінагозе паміж 6 вечара і 6 раніцы”. Цесната й штурханіна ўсярэдзіне — неверагодныя.

Што было рабіць?

Рыхтар надумаў застасцца: “Марна ісці кудысьці. Куды б мы ні пайшлі, вораг будзе наперадзе нас”.

Я ўсё ж наважыўся рухацца далей, пастарацца дайсці да Менска і, маг-

чыма, звязацца там з кім-небудзь, хто дапамог бы дабрацца да фронту, тамог бы знайсці хоць якое выйсце з гэтае пасткі.

Дарога на Баранавічы: немцы зганяюць людзей у адзін гурт. Недалёка ад габрайскіх могілак яны зладзілі лагер для ваеннопалонных (мы назірали іх па коратка астрыйжаных галовах) і габраяў (усіх, у каго ў пуграным савецкім пашпарце было пазначана “габрай”). Мечыслай Козак (адзін з кіраунікоў польскага прафсаюза) і я надумалі прапаўзі пад агароджай і ўцячы. Нас пачулі ахойнікі і пачалі страліць. На шчасце, яны прамахнуліся — мы зноўку рушылі на ўсход.

Сярод уцекачоў мы сустракалі шмат знаёмых, яны спадзяваліся на тое ж, на што і мы — быць можа, у вялікім горадзе знойдзеца якоесь выйсце. Аднак трапляліся і тыя, хто вяртаўся назад — ім праста не было ўжо куды ўцякць.

Неўзабаве да нас з Козакам далучылася Марыя Дзекан — прафсаюзны члэр з вугальнага раёна. Яна і Козак былі майм “прыкрыццём” — у іх кампаніі і я не быў габраем. Аднак у вёсцы, дзе мы спыніліся нанац, нямецкі афіцэр зароў на маіх таварышаў: “Чаму вы не пазбавіліся ад гэтага жыда? Ен і ягоны род вінаватыя ў гэтай вайне!” Помніца, я падумаў яшчэ тады, некалькі добрай была ягоная польская.

Я кінуўся наўцёкі. Бег кругамі, сцінаючыся ад прадчування, што надышла мая апошняя хвіліна. Але афіцэр чамусыці не стаў страліць.

Наступнай раніцай па дарозе на Менск я зноў сустрэў маіх кампаньёнаў. Козак прыхаваў для мяне лусту хлеба, Марыя старалася не глядзець мne ў очы. Я не хацеў быць для іх лішнім клопатам. Я прыняў сваё рашэнне. Але дзяя гэтага трэба было патрапіць у Менск.

У МЕНСКУ — ТРЭЦІМ РАЗАМ

З гэтым “габрайскім” горадам я быў звязаны цягам многіх гадоў. Напачатку — адно на адлегласці. З Кіева й Харкава цягнулася мая повязь, сяброўства й нітавала мяне з суполкай менскіх маладых літаратараў, з менскай маладзевай газетай, якая сваім папулярным стылем была абавязаная галоўнаму рэдактару Янкелю Рубінчыку, з усім тамтэйшым габрайскім асяродкам, які гэтак розніўся ад габрайскіх асяродкаў Кіева, Харкава й іншых украінскіх горадоў сваім відочна савецкім ідышкайтам (габрайствам). На канферэнцыях і семінарах у Маскве мне часта даводзілася сустраканца з “мінскерамі”.

У 1928 годзе, калі я ўпершыню патрапіў у Менск, мне было забаронена выходзіць на вуліцы і нават сустраканца хоць з кім-небудзь з маіх знаёмых. Цэлымі днямі я мусіў сядзець у гатэлі, чытаў польскія падпольныя матэрыялы і чакаў безмесяцовой ночы, каб пераобраца ўпітай у Польшу.

Другі раз я наведаў Менск праз шэсць гадоў, але зноў мяне папярэдзілі: “Не хадзі па горадзе надта шмат. Унікай сустрэчаў з сябрамі”. Тады я прыехаў з Польшчы, бо тамтэйшая паліцыя ўжо ішла па маіх слідах, і мяне пастанавілі схаваць на нейкі час у бяспечным месцы.

І вось цяпер — мой трэці “візіт” у Менск... Я распавёў сваім польскім спадарожнікам пра вопыт маіх папярэдніх сустрэчаў з Менскам і пашрасці на хвіліну затрыманца ля спустошанага будынка на Маскоўскай вуліцы недалёка ад маленькага чыгуначнага моста.

Шэсць гадоў таму ў гэты будынок усяліліся кіраўнікі камуністычнага падполля Вільні й Беластока, Пінска й Горадні, Берасця й Слоніма. Быў сярод гэтых людзей з канспіратыўнымі імёнамі й я. Тыя, хто прыходзіў адтуль, пачувалі сябе ў бяспечы, нават не дапускаючы думкі аб магчымасці патрапіць у рукі польскай дэфензівы, ажно пакуль не было прынята раешэнне аб напшым магчымым вяртанні ў Польшу. У самім Менску і па-за ягонымі межамі мы займаліся адмысловай дзеянасцю, якая вымагала поўнай сакрэтнасці: чытаннем лекцыяў, наладжваннем семінараў, арганізацыяй заняткаў па выхаванні кадраў для падпольнай працы, складаннем улётак і брошураў, рэдагаваннем перыядычных выданняў (на пяці мовах: беларускай, ідиш, польскай, рускай, літоўскай), падрыхтоўкай людзей да працы ў дзвюх падпольных друкарнях — у Вільні й Беластоку (польская палітычная паліцыя так і не раскрыла іх).

Цяпер ад гэтага будынка застаўся адзін шкілет. Не ўцалелі нават прыступкі, і таму я не змог падняцца ў мой былы пакой. Нашага мінулага як і не было. Зрэшты, яго вынішчылі яшчэ да вайны — сталінскім указам, які закліяміў заходніх падпольшчыкаў як правакатарапі і агентаў польскай выведкі.

На Савецкай вуліцы мы ўбачылі іншы малюнак: найвышэйшы будынак Менска — Дом урада — быў абсалютна непашкоджаны, але перад ім ляжаў зрынуты помнік Леніну. Ад усяе астатніяе забудовы засталіся адны каркасы. Мы спадзяваліся застаць ацалелым Дом пісьменнікаў, але я ледзь пазнаў знаёмае месца. Адна фасадная сцяна яшчэ пеяк ліпела, ды нашую ўвагу прыцягнула да сябе не яна, а слова, якія пабачылі мы на ёй, слова, якія змусілі ўпершыню вырвацца на волю мой глыбока затоскана дагэтуль адчай.

Вось што мы прачыталі, на нямецкай і беларускай:

Менск, 20 ліпеня 1941 г.

ЗАГАД

На ўтварэньне жыдоўскага жылога раёну ў г. Менску

1.

Пачынаючы ад даты гэтага загаду, у горадзе Менску будзе вылучана асобная частка гораду выключна на пражыванье жыду.

2.

Усё жыдоўскае жыхарства гораду Менску абавязана пасъля агалошання гэтага загаду на працягу 5 дзён пераобраца ў жыдоўскі раён. Калі хто з жыдоў пасъля сканчэння гэтага тэрміну будзе знайдзены ія ў гэтым жыдоўскім раёне, ён будзе арыштаваны і як найстражэй пакараны. Няжыдоўскае жыхарства, што жыве ў межах жыдоўскага жылога раёну, мае безадкладнейшым чынам пакінуть жыдоўскі раён. Калі вызваленых жыдамі памешканняў ія ў жыдоўскім раёне не акажацца, Аддзел прыдзелу памешканняў Менскай Гарадзкой Управы адвядзе іншыя вольныя памешканні.

3.

Дапушчаецца браць з сабою хатнюю маёмасць. Хто будзе злюлены на забіраныні чужога добра або рабаваныні, будзе карацца праз расстрэл.

4.

Жыдоўскі раён абліжоўваецца наступнымі вуліцамі: Калгасны завулак з прыляганнем Калгаснай вуліцы, далей паўз рэчку з прыляганнем Нямігской вуліцы, выключаючы праваслаўную царкву, з прыляг. да Рэспубліканскай вуліцы, з прыляганнем Шорнай вул., Калектарнай вуліцы, Мэблельнага завулку, Перакопскай вуліцы, Нізавой вуліцы, Жыдоўскіх могілак, Абутковай вуліцы, Другога Апанскага завулку, Заслаўскай вуліцы аж да Калгаснага завулку.

5.

Жыдоўскі жылы раён мае быць зараз-жа пасъля сканчэння пярэбараў агароджаны каменным муром ад рэшты гораду. Мураваныне муру мусіць быць зроблена жыхарамі жыдоўскага раёну, прычым за будаўляны матар'ял будзе ісці каменьне з няжылых або зруйнаваных будынкаў.

6.

Бытаваныне ія ў жылым жыдоўскім раёне жыдом, зграмаджаным у рабочыя жыдоўскія дружыны, ёсьць забаронена. Гэтыя дружыны могуць выйсці з свайго

раёну толькі маючы накіраваньне на пэўныя месцы працы, вызначаныя Менскай Гарадзкой Управай. Парушэнныні гэтага загаду будуць карацаца праз расстрэл.

7.

Жыдом дазволена ўваходзіць і выходзіць з жыдоўскага раёну толькі дзвіюма вуліцамі: Апанская і Астроўская. Пералазіць праз мур забаранеца. Німецкай варце і варце службы парадку загадана страйць у парушальнікаў гэтага.

8.

У жыдоўскі жылы раён могуць уваходзіць адны толькі жыды і асобы, якія належаць да німецкіх вайсковых фармаваньняў і да Гарадзкой Менскай Управы і толькі на выпадак справы.

9.

На Жыдоўскую Раду ў складзе пазыка 30.000 чырвонцаў на ўзнаўленне выдаткаў, звязаных з гэтымі пярэбарамі. Гэтыя гроши, процантная аплата якіх пазней будзе ўрэгулявана, павінны быць зложаны на працягу 12 гадзін пасля выдання гэтага загаду ў касу Гарадзкой Управы (вуліца Карла Маркса, 28).

10.

Жыдоўская Рада зараз-жа павінна дасць Аддзелу прыдзелу памешканняў Гарадзкой Управы заяву пра ўсе жыдамі пакінутыя памешканні, якія знаходзяцца на ў жыдоўскім раёне і яшчэ не занятыя арыйскім (ніжыдоўскім) жыхарствам.

11.

Парадак у жыдоўскім жылым раёне будуць трывамаць асобныя жыдоўскія дружыны парадку (адмысловы загад на гэта будзе сваім часам).

12.

За канчатковыя пярэбary жыдоўскіх жыхароў у іхні раён поўную адказнасць мае Жыдоўская Рада гораду Менску. Усялякія парушэнныні гэтага загаду будуць як найстражэй пакараны.

Палёвы камендант

Слова “гета” ў гэтым загадзе не было выкарыстана ні разу, але калі я запытаўся ў габрая, які на ручным вазку валок звязаны ў клункі пажыткі: “Куды вы?” — ён паказаў на прыkleены побач загад і сказаў: “У гета”.

Слова “гета” занеслі сюды гэтак званыя “үцекачы” — габраі з Польшчы. Габраі ж Менска неўзабаве яго прынялі, растлумачыўшы ягонае паходжанне па-свойму:

“Гета? Напэўна, ад слова “гет” (“аддзяляць” на ідыш). Яны збіраюцца аддзяліць нас ад усяго, што нас атачае, ад нашых суседзяў, ад нашых таварышаў па працы”.

На другой сцяне вісей іншы загад вайсковага палівога каменданта — наконт “жоўтае латы”. З усёй німецкаю педантычнасцю ў загадзе ўдакладняўся памер латы і тое, на якую частку адзення яна павінна нашыванца. А пры канцы ўжо знаёмая кода: за непадпарадкаванне загаду — пакаранне праз смерць...

Мы ўтрок сядзелі на пакуль яшчэ ацалелым невялічкім мастку каля былога Дома пісьменнікаў. Пра што думалі мае польскія сябры-спадарожнікі, я не ведаў. Але калі я папрасіў Марылю адrezцаць кавалачак тканины маёй

жоўта-зеленаватай торбы для будучай латы, яны ўспрынялі гэта як сама сабой зразумелае. Яны ўжо больш не змогуць мяне “прыкрываць”, і цяпер нам ужо не было куды ісці разам. Яны, арыўцы, пойдуць шукаць сабе прытулак і, магчыма, якую-небудзь працу, каб неяк выжыць.

А што болей? Гэты загад — не для іх. Мяне ж ён штурхае на адзіны магчымы шлях... у гета.

Разам з гуртам габраяў, якія валаклі свой хатні скарб, хто — на спіне, хто — на вазку, я пайшоў у “жыдоўскі раён”...

ПЕРШЫЯ КРОКІ Ў ГЕТА

Больш за дваццаць гадоў панавання савецкай улады ў Менску адбіліся ў гэтак званых “габрайскіх кварталах”: іх праста не засталося. Габраі жылі ва ўсіх частках горада і ў ягоных прыгарадах — Ляхаўцы, Камароўцы, Пярэспе, Кальварыі, Серабранцы. Гэта бачна было пават на тым, што даўжэзныя людскія калоны кіраваліся ў бок гета з самых розных канцоў сталіцы. З ручнымі вазкамі, на фурманках або цягнучы на сябе труженія скарбам калёсы (часцей якраз так, без коней), яны рухаліся ў адным кірунку, сыходзячыся ў суцэльнную плынь на вузенъкай Камсамольскай вуліцы. Адтуль паўзуправаслаўную царкву дарога вяла да вуліцаў Нямігі і Астроўскага, то бок да ўжо вызначанай гетаўскай мяжы. Гул стаяў вакол неймаверны, штурханіе ляманту не знайшлося б і самых моцных эпітэтаў.

“Чаму ўсе так сняшаюцца? Чаму так штурхуюцца?”

Чалавек сярэдняга веку з доўгай барадой зірнуў на мяне дзіўнавата, пэўна, адразу зразумеў, што я “нетутэйшы”, — з чаго б я тады пытала пра тое, што адбываецца на вуліцах? Хіба не ведаў бы, што апошняя стадыя перасялення ў габрайскі раён ідзе поўным ходам і што фармулёўка “караецца смерцю”, якую гэтак часта паўтаралі нацысты, азначала, бадай, больш чым папярэджанне?..

Да габраі даходзілі чуткі, што, акупаваўшы Менск, немцы ўжо на наступны дзень рушылі на ўсход, але тут, у палаочым горадзе, пакінулі спецыяльную группу па забойствах і рабаваннях для запалохвання тутэйшага насельніцтва. Бесперашкодна рухаючыся да Смаленска, нямецкае войска стала ўжо ля Барысава і Орши. Масы габраі, якія ў паніцы пешшу ўцякалі з Менска, мусілі цяпер вяртацца — адно дзеля таго, каб аддацца ў рукі забойцаў. Расклененая паўсюль аб’явы гаварылі пра тое, што “сотня жыдоў-бальшавікоў была расстрэлянай”. Чарговы ж загад камендатуры пастанаўляў, што ўсе мужчыны ва ўзросце ад 15 да 40 гадоў павінны неадкладна зарэгістравацца. Як паспела ўжо ўвайсці ў звычай, у выніку непадцарядкавання — смерць.

На кожнай вуліцы жаўнеры з металёвымі “паўмесяцамі” на каўнерыках вышуквалі і хапалі мужчын і маладых хлопцоў. Яны асабліва не звяргалі ўвагі на іх нацыянальнае паходжанне. Як правіла, немцы не маглі вызначыць на вонкавы выгляд, хто габрай, а хто не. У выніку сагнаныя людзі былі самых розных нацыянальнасцяў. Іх адпраўлялі ў Дразды — у лагер, які зна-

ходзіўся за горадам. Зняволеных з коратка астрыванымі вяласамі пакіроўвалі ў спецыяльны лагер для ваеннапалонных у Масюкоўшчыне.

У спякотныя ліпенскія дні ў лагеры ў Драздах гітлераўцы сабрали блізу 140000 людзей. Усім было загадана сядзесьць на зямлі. Тых, хто сірабанаў падняцца, расстрэльвалі на месцы. Мужчыны паміралі ад смагі, але пават ледзь прыкметныя спробы падысці да крыніцы, што струменіла побач, выклікалі гулкія “тра-та-та” кулямётавай і аўтаматаў. Неўзабаве з’явілася спецыяльна адабраная група зняволеных, пераважна “этнічных немцаў” з Волгі, якія заняліся зборам мёртвых. Іх сцягвалі волакам да ямаў. Прападура паўтаралася так часта, што людзі перасталі рэагаваць на гэтыя жахі.

З часам у лагер сталі ўсё часцей наведвацца жанчыны й дзеці. Яны прыносілі ежу і цывільнае адзенне для ваеннапалонных, пават жаночае — з разлікам на тое, што гэта дапаможа ім уцячы. Каб адагнаць наведвальніц, немцы стралілі ўверх, але гэта не запалохвала жанчын: іх збиралася вакол лагера з кожным разам усё болей.

Праз колькі дзён было загадана аддзяліць габраі ў астатніх зняволеных. Большасць габраі ў адразу пават не зразумелі, навошта гэта рабілася. Толькі нямногія адчулі небяспеку й намерыліся заставацца на месцы, “прыкрытыя” сваімі сябрамі — беларусамі й рускімі. Але ўжо й тады, калі толькі пачыналася гэтае адсейванне, знаходзіліся мярзотнікі, якія выдавалі габраі ў немцам за лішнюю порцію баланды ці тытунню. Праўда, пад раніцу інфарматараў нярэдка знаходзілі задушанымі.

На пяты дзень усіх цывільных, апрача габраі, адпусцілі ў горад. Ваеннапалонныя былі адпраўленыя ў Масюкоўшчыну, і толькі габраі пакінулі ў Драздах. Ім было загадана падзяліцца на “дышламаваных спецыялістаў” і ўсіх астатніх. Людзі меркавалі, што габрайскіх інжынераў, тэхнікаў, архітэктараў, урачоў, мастакоў немцы накіруюць на працу. Блізу 3000 габраі ў залічылі сябе да гэтай катэгорыі, у іх ліку і тыя, хто толькі на словах выдавалі сябе за такіх.

Наступны загад здаўся яшчэ больш нечаканым: “Усім урачам і медыцынскім работнікам выйсці наперад!” Ніхто не ўяўляў, што чакала габрайскіх інтэлігентаў. Ніхто і ў думках не мог дапусціць, што першай справай нацыстаў будзе назбавіцца ад людзей, якія маглі б узначаліць рух супраціву. Габраі не разумелі і таго, чаму маленькая групцы габрайскіх дактараў (балышыню з іх мабілізавалі ў савецкую войску ў першыя ж дні гітлераўскага нападу) было загадана вярнуцца назад — да асноўнае часткі зняволеных.

Немцы ж ужо былі добра дасведчаныя, з практикі ў Варшаве і іншых гетаў ў Польшчы, пра магчымасць выбуху эпідэміі ў выніку перанаселенасці й голаду ў ізаляваных габрайскіх раёнах. Яны смяротна баяліся магчымага распаўсюджвання гэтых эпідэмій па-за межы гета. Вось чаму пэўны час яны мусілі “ашчаджаць” габрайскіх дактараў.

Ужо па дарозе з Драздоў няшчасныя габрайскія інтэлігенты зразумелі, што вязуць іх не ў Менск, а ў супрацьлеглы кірунку. Але куды? Праз колькі месяцаў мы даведаліся пра жахлівае слова “Трасцянец”. Там, у лагеры смерці, тысячамі забівалі людзей, нярэдка атручваючы іх смяротнымі газамі яшчэ па дарозе ў гэтак званых душагубках. Трупы звалівалі ў кучы і спальвалі. Габрайскія інтэлігенты з Менска сталі аднымі з першых ахвяраў нацысцкай машыны масавага знішчэння ў Трасцянцы. Габрам жа ў Менску акупанты цынічна ўводзілі ў вуши, што з Драздоў людзей накіравалі ў розныя працоўныя лагеры і неўзабаве яны паведамяць пра сваё месца знаходжанне...

Праз колькі дзён усіх габраі ў Драздоў прыгналі ў менскую турму, дзе іх “зарэгістравалі”, пры гэтым улады відочна прайяўлялі асаблівую цікаўнасць да іх прафесій і адкуліці. З турмы ўсіх іх перавялі ў гета (яно знаходзілася зусім побач), дзе яны сталі шуканы сваё сем’і.

За той час, пакуль мужчын трymалі ў няволі, іх жонак і дзяцей змусілі пакінуць свае дамы і падшукаць нейкае жытло ў гета. Ніводнага новага шматкватэрнага дома не было пабудавана ў гэтым раёне. На вуліцах і завулках абапал Юбілейнай плошчы, адзінным месцы ў раёне, дзе раслі дрэвы, размяшчаліся пераважна аднапавярховыя драўляныя хаты, якія нават і ў часе савецкае ўлады заставаліся прыватнай маёмасцю сваіх гаспадароў. Цяпер габраі зімалі гэтыя хаты. Іх уладальнікамі-негабраямі даставаліся мэбліяваныя кватэры габраі ў ацалелых пад час бамбёжак дамах. Габраі мусілі прадаваць пераважную большасць сваёй мэблі — у цесным гетаўскім жытле ёй не знайшлося б месца.

Тысячы габраі, з латкамі самых розных адцечняў жоўтага, тоўпіліся каля будынка на вуліцы Маскоўскай (па-за межамі гета), дзе часова размясціўся юдэнрат. (Толькі старыя маглі прыгадаць дарэвалюцыйнае адпаведнае слова “кегіла”^{*}.) Надрукаваныя на рускай мове загады за подпісам юдэнрата абавязчалі: “Усе габраі павінны зарэгістравацца і атрымаць новы гетаўскі паштарт”. Без гэтага дакумента немагчыма было атрымаць жытло, прадукты харчавання ды інш. Засталамі каля будынка сядзелі маладыя жанчыны і зімаліся рэгістрацыяй: прозвішча, колькасць сямейнікаў, род заняткай да вайны, былы адрес, цяперашні адрес і “калі ласка, накажыце наш савецкі ўнутраны паштарт”. Гэтая рэгістрацыя не была надта строгай. Тут можна было паказаць любыя дакументы, што ў скарысталі многія, асабліва былыя члены кампартыі і ўрадавыя чыноўнікі, якія паказвалі фальшивыя дакumentы, утвараючы свае сапраўдныя прозвішчы, дзяржаўныя і грамадскія пасады.

Я таксама надумай скарыстаць гэтую магчымасць і “легалізаваць” сябе, бо не меў анікіх дакументаў наогул. Па дарозе ў Менск, калі я ўпершыню

натрапіў на атрад нямецкіх салдатаў, я закапаў усе свае дакументы пад дро- вам у вёсцы, дзе мяне пратрымалі ўсю ноч.

У гета я атрымаў новае імя — Яфім Сталярэвіч. Дапамаглі мне “легалізацца” першыя ж знаёмцы, якіх я ўбачыў у юдэнраце, і сярод іх першыя ўсё Ёсель Ліфшыц. Калісці я меў пэўнае дачыненне да біяграфіі гэтага чалавека сярэдняга веку, якога я цяпер ледзь пазнаў — гэтак моцна змяніўся ён за першыя тыдні акупациі. З сваёй доўгай чорнаю барадою ён наогул страціў усялякае падабенства з tym маладым габрайскім шахцёрам, якога я ведаў па сустрэчах у раёне Данецкага вугальнага басейна ў 1920-х. Тады я падахвоніў яго пайсці вучыцца. Праз гады я сустрэў Ёселя ў Маскве, ён быў студэнтам Заходняга ўніверсітэта. Пасля заканчэння вучобы прадаваў у Менску ў габрайскай штодзённай газеце “Кастрычнік”, нават узначальваў нейкі час Беларускі саюз журналістаў.

“Чаму ты тут апінуўся? — спытаў я. — Ты ж займаў такую высокую пасаду — чаму не з’ехаў адсюль пад час эвакуацыі?”

Ягоны адказ мне многае растлумачыў.

У першыя дні рэгістрацыя ў юдэнраце засведчыла, што ў гета знаходзіцца больш за 50000 габраі. Потым за адзін толькі тыдзень гэтая лічба павялічылася да 80000. А праз тры месяцы аказалася, што і яна была надта заменшаная.

Маё наступнае пытанне было акурат пра гэта: “Амаль цэлы тыдзень вымелі інфармацыю пра наступленне нямецкай арміі. Чаму гэтак шмат габраі апінуліся за лініяй фронту?”

У адказ з вуснаў была камуніста і вядомага партыйна-савецкага дзеяча пасыпаліся адвінавачванні ў адрас кіраўнікоў Кампартыі і ўрада БССР. Ягоныя жывыя чорныя вочы заблішчэлі гневам:

“Яны здрадзілі нам!.. Як апошнія баязліўцы, як дэзертыры, яны ўцяклі ад нас. Яны нават не папярэдзвілі нас. Яны загадалі нам капаць траншэі, супрацьтанкавыя рэвы, і мы паслухміна выконвалі іхныя загады. Самі ж яны ўцяклі. Іхныя грузавікі былі гружаныя не людзьмі, а іхным жа скарбам...”

Пазней я не раз чуў гэтую жахотную праўду, і не толькі ад габраі. На сценах спаленых будынкаў акупаванага горада можна было ўбачыць зарыфмаваныя антыпанамарэнкаўскія выпады, адзін з якіх заканчваўся так: “Панцеляймон, душа з цябе вон!”

Праз дзесяцігоддзі савецкія гісторыкі паспрабавалі “выправіць” гэтых кавалачак гісторыі. Скажам, у савецкага гісторыка I.M.Ігнаценкі знаходзім: “Былі распрацаваныя планы па эвакуацыі насельніцтва, індустрыйных прадпрыемстваў і ўрадавых установ... Так, напрыклад, 24 чэрвеня больш за 10 адзінак транспарту з людзьмі і матэрыяльнымі каштоўнасцямі выпраўляліся ў савецкі тыл. Але немагчыма было ажыццяўіць масавую эвакуацыю”. (Вылучана аўтарам. Цытуецца па: Гісторыя КПСС. 7-е выд. 1975. С. 59.) Мы мусім ізноў зазначыць, што нямецкае войска ўвайшло ў Менск не

* Kerilá — капгрэгацыя, супольня. — Задзела перакладніка.

раней за вечар 28 чэрвяна. Ніякіх “індустрыйных прадырыемстваў” не было эвакуявана, чаго сапрауды не скажаш пра “матэрыяльныя каштоўнасці”, якія належалі высокапастаўленым чыноўнікам...

Ёсель Ліфшыц прыгутліў мяне ў сябе “дома” — у аднапакаёвай кватэры на вуліцы Астроўскага, у якую засялілі дзве сям’і з маленікімі дзецьмі. Такім чынам я нарэшце займеў над галавой дах, хоць амаль заўсёды (бо персанаселенасць была проста жахлівай) ліпеньска-жівінськія ночы праходзіў ва ўнутраным дворыку ў бясконцых гутарках з суседзямі. Гэтыя гутаркі, якія дапамагалі мне лепей арыентавацца ў сітуацыі і разумець агульнія настроі гетаўскіх габраю, часта доўжыліся аж да самага золку.

На раніцу я абыходзіў прылеглыя гароды, дзе ўжо да мяне паспявалі пашырыць гетаўцы ў пошуках свежай гародніны. Сям-там можна было адшукваць напалову гнілыя качанчыкі капусты, жменю радысак ці морквіну — што ж, і гэта было неблагой падтрымкаю на ўвесь дзень. Нягледзячы на рызыкі, мы разам з сям’ёй Ёселя час ад часу пераходзілі на “той бок” — на разбомблены крухмальны завод. Тысячы людзей збіралі з трубаў і бочак калямутныя патачныя сіроп. Яшчэ неяк мы схадзілі на разбураны склад, дзе знайшлі нямала рыцынавага алею. Мы потым доўга скарыстоўвалі яго: смажылі на ім бульбу — нашую асноўную ежу.

Яшчэ да таго як вакол гета ўзвялі суцэльнную агароджу, на гарадскім рынку пачаўся своеасаблівы бартэрны гандаль габраю з сялянамі. Вопратку, тканіну й хатнія рэчы габраі абменьвалі на харчы. Абяцаныя юдэнратам картачкі на хлеб так і не былі ўведзеныя. Мяшкі ж бруднай муке, якімі распараджаяўся юдэнрат, выдаваліся больніцы, дзіцячаму дому і, вядома, першнаперш гетаўскай паліцыі, якую паводле савецкай тэрміналогіі называлі “міліцыяй”. Гэтаксама муку раздавалі і тым габраям, якія штодня асаджалі будынак юдэнрата і, дзверучы ўласнае горла, даймалі “людзей кегілы” сваім бясконцым кленчаннем.

У Менскім гета сярод габраю практична адсутнічалі сацыяльныя адрозненні. Савецкі сацыяльны лад знівеляваў размаітасць пласты гарадскога насельніцтва, зацічоўшы ўсіх у адну катэгорию — “рабочыя”; адзінае адрозненне палягала ў спецыфіцы твайго занятку. Гэтая акаличнасць дазваляла мець пэўныя прывілеі ўрадавым і партыйным работнікам, што выяўлялася ў лепшых магчымасцях харчавацца і апранацца. Амаль не засталося і тых, хто меў бы вялікія капіталы. Савецкая палітыка адабрала пераважную частку золата й серабра ў насельніцтва, спачатку адчыніўшы спецыяльныя крамы, дзе можна было набыць дэфіцитныя тавары за гэтыя металы, а потым — шляхам адкрытай канфіскацыі (праз арышты й катаўніцтва) спадчынных ашчаджэнняў, што перадаваліся цягам доўгіх гадоў з пакалення ў пакаленне. Апошні метад прыносіў дзяржаве някепскі ўлоў у выглядзе срэбных і плацінавых відэльцаў і лыжак, залатых гадзіннікаў, атрыманых у якасці вясельных падарункаў, залатых пярсцёнкаў і завушніц, а зредзьчас і замеж-

най валюты, пакінутай прыезджымі з-за мяжы свяякамі або набытай якім-небудзь іншым чынам.

Асноўнай “валютай” у бартэрным гандлі паміж гета й “гым бокам” слухаў адрэз — своеасаблівы абменны купон, у першасным сваім ірыгна-чэнні — матэрыял на мужчынскі гарнітур ці жаночую сукенку. Адругі меліся шмат у каго з насельнікаў гета, бо ў савецкіх умовах зборніс іх было, бадай, самым надзейным спосабам назапашвання й захавання сваіх зберажэнняў. У гета ж адрэзы адразу набылі вельмі вялікі попыт, які не змяншаўся да апошніх дзён яго існавання.

Асабіста я не меў зусім нічога. Я пакідаў Беласток, як кажуць габраі ў Менску, “як стой”, то бок — у адной кашулі. Заўсёднае галаданне пачало адбівацца на майм твары й паходцы. Я стаў наведвацца ў юдэнрат, дакладней, у бясплатную сталоўку для беспрытульных, каб хоць місай супу (жытнія мука ў гарачай вадзе) спаталяць неадчэпны голад. Там, у сталоўцы, я міжволі становіўся слухачом самых розных баек пра юдэнрат, ягоных кіраўнікоў і службуюцца. Ёсель звычайна дапамагаў мне “сартаваць” тое, што я чую. Рэч у тым, што менскі юдэнрат, у плане таго, як ён ствараўся і дзейнічаў, вельмі розніўся ад юдэнрата ў Польшчы і заходнебеларускіх абласцях, якія адышли ў 1939 да Саветаў.

Гітлераўская палітыка, у фармулёўцы рэйхсміністра па акупаваных усходніх тэрыторыях Альфрэда Розенберга, мела на ўвазе выкарыстанне саміх жа габраю дзеля ажыццяўлення многіх антыгабрайскіх загадаў. Аднак у Менску, у горадзе з савецкім мінулым і адпаведна савецкім падыходамі да габраю, гэткая схема прывяла да асаблівой сітуацыі. У Савецкім Саюзе не існавала кегілаў, як, прыкладам, у польскіх гарадах. Таму не было і ўласна грамадскіх прадстаўнікоў-габраю, якія моглі бы стаць ядром юдэнрата. Не існавала таксама і аніякіх савецкіх габрайскіх інстытуцый пасля сталінскай чысткі ў 1937-м, якая асабліва моцна ўдарыла па менскім габрайскім асяродку. Вось чаму нямецкім акупацийным уладам праста не заславалася іншай альтэрнатывы, як ствараць юдэнрат з цалкам выпадковых людзей.

Сярод саміх габраю хадзілі розныя версіі наоконт таго, чаму і як вайсковы камендант надумаў выбраць “старэйшынай габраю” менавіта Ілью Мушкіна. Сей-той казаў, што Мушкін належаў да тых, з кім кепска абышлася савецкая ўлада ў 1937-м, а немцы больш давяралі акурат такім людзям. (Гэта сапрауды факт: у цывільнай адміністрацыі “рускай зоны” было шмат людзей, вызваленых з турмаў і лагераў, у тым ліку і былых крымінальных злачынцаў.) Хадзіла і іншая “тэорыя”: раз Ілья Мушкін займаў высокі пост у савецкім гандлёвым апараце (ён быў намеснікам дырэктара Менскай пра-мыслові-гандлёвай арганізацыі), дык нацысты спадзяваліся, што ён будзе карыстацца павагай у саміх габраю і такім чынам здолее эфектыўна ажыццяўляць загады нямецкіх уладаў.

Узапраўды, як распавялі мне потым сябры юдэнрата, “выбары” адбыліся зусім выпадкова. Вайсковы камендант стаяў на вуліцы Карла Маркса і прымаў “парад”: немцы гналі вялікі гурт габраю ў прымусовую працу. У нейкі момант людзям было загадана спыніцца і сышчтавацца. Камендант стаў аглядаць шарэнгі, пільна ўзіраючыся ў пераналоханыя твары габраю, якія, натуральна, не чакалі ад гэтага анічога добра. Але яны не пачулі загаду страляць. Замест гэтага камендант пажадаў даведацца, ці гаворыць хто з габраю па-нямецку. Ніхто не адгукнуўся. Другі раз ён запытаў больш пагрозліва: “Хто ўмее гаворыць па-нямецку?” Габрай сталі сплохана азірацца, спадзеючыся, што сярод іх знайдзенца такі ўмелець. Фашыст пачнёўся ўжо быў да пісталета, і тут пачаўся чыйсьці голас. Ілля Мушкін сказаў, што крыху ведае па-нямецку...

Мушкін вярнуўся з пітаба каменданта з пісъмовым загадам, у якім “*Jude* Эліас Мушкін” прызначаўся “старэйшынам габраю”. Гэтаксама загад пастаўляў, што ён мусіць у найкарацеўшыя тэрміны падаць каменданту імёны людзей, якія складаюць габрайскую раду (юдэнрат), адказную за збор вялікас сумы грошай (у савецкіх рублях) для выплаты ў якасці “падатку”.

Ілля Мушкін пракансультаваўся з сябрамі. Разам яны склалі спіс годных людзей, якія б працавалі дзеля габраю гета. Адпаведна з савецкай практыкай сябры юдэнрата падзялілі паміж сабой функцыі кіравання аддзеламі. Мушкін узяў на сябе адказнасць за контактаванне з нямецкімі і мясцовымі ўладамі. Гіршу Рудзіцэру, эканамісту ў савецкім мінулым, дасталіся пытанні арганізацыі працы і кіраванне біржаю працы (як назвалі яе па ўзоры ўстановы 1920-х). Гэтаксама ён стаў адказным за агароджванне гета.

Менская гета не сталі атачаць мураванай сцяною, як было загадана палявым камендантам. (Між тым вакол гета несў забаве атабарыліся айнзацкаманды (*einsatzkommandos*), гатовыя ў кожны момант хапаць габраю, як гэта рабілася ў Кіеве.) У планы немцаў зусім не ўваходзіла абнесенне сцяной, трывала арганізаванае гета, якое б існавала доўгі час. Улады палічылі дасцатковым атачыць гета калючым дротам. Галоўную браму, размешчаную ў канцы Шорнай вуліцы, ахоўвалі немцы з *ШуПо* (*Schutz Polizei*) і “міліцыянты” габрайскай *Ordnungsdienst*. З часам зрабілі яшчэ некалькі выхадаў спецыяльна для рабочых калон, дзе ў якасці аховы дзяжурыла пераважна габрайская служба аховы парадку. Акурат гэтыя, пазней абсталіваныя выхады сталі адыхаўцаў галоўную ролю ў жыцці й супраціве менскіх габраю.

Штодня нямецкія афіцэры прыходзілі да Гірша Рудзіцэра ўсё з новымі і новымі запытамі на рабочых розных кваліфікацый. Нярэдка, калі Рудзіцэр не мог забяспечыць патрэбную колькасць спецыялістаў, яны білі яго і пагражалі расстраляць “усё юдэнратайскае кодла”. Чорнарабочых — для замесу цемента, пагрузкі грузавікоў, прыбірання памяшканняў — немцы збіралі самі, проста на вуліцах. Звычайна гэта былі мужчыны ў жанчыны, якія апыналіся ў той момант блізу будынка юдэнрата.

Аддзелам унутранай працы (майстэрні ў самім гета) загадваў юдэнрата-вец Гольдзін. Апрача кваліфікованых рабочых тут працавалі і асобы з “палітычнымі мінульмі”, якія стараліся не паказвацца на гетаўскай біржы працы, хаваючыся ад інфарматараў.

Дольскому, кірауніку жыллёвага аддзела, дастаўся асабліва цяжкі сектар. Раней ён быў добра вядомым у Менску рэжысёрам тэатра. Разам з групай сяброў ён агледзеў усе памяшканні гета, намагаючыся паднімкі прытулак для кожнага. “Ніколі ў сваім жыцці я нават і не сніў, што буду стаўці такі спектакль”, — гэтак ён заўжды бедаваў.

Аддзелам дапамогі, які менскія габраі ахрысцілі па-савецку “Собес” (*социальное обеспечение*), кіраваў Зораў, вядомы актор, якому ў свой час была нададзена годнасць заслужанага артыста рэспублікі. Ягоныя магчымасці дапамагаць людзям былі вельмі абмежаваныя. І толькі калі ў Менску сфармавалася цывільная адміністрацыя, аддзел дапамогі пачаў атрымліваць пэўныя прадукты харчавання для самых гаротных сярод бяднейшых гетаўцаў. Памочнік Зорава Розенберг загадваў бясплатнай сталоўкай для галодных.

Вельмі важная роля адводзілася начальніку габрайскай службы аховы парадку (*Ordnungsdienst*) Зяму Серабранскому. Ён браў на службу толькі тых, каго ведаў асабіста. Габрайская паліцыя, якую Зяма размеркаваў па двух гетаўскіх сектарах, не насіла спецыяльной формы, толькі шырокія жоўтыя нарукаваныя павязкі (на правай руцэ), якія, дарэчы, абавязаны былі насіць і ўсе юдэнратайцы.

Вось у такім складзе юдэнрат паступова стаў набываць давер і прыхільнасць з боку гетаўскага насельніцтва, асабліва пасля таго як стала вядома, што Ілля Мушкін дамогся-такі ад нямецкіх уладаў двухтыднёвой адтэрміноўкі (да жніўня 1941-га) канчатковага перасялення габраю ў гета. Людзі пачалі верыць у магчымасць змякчэння і іншых нямецкіх загадаў, пачалі спадзявацца, што юдэнрат зможа абараніць іхныя інтарэсы. Таму, калі юдэнрат узяўся за збор “падатку”, абыходзячы кожную кватэру і цярпіла тлумачачы ўсе небяспечныя наступствы нявыплаты немцам грошай да вызначанага імі тэрміну, людзі стараліся ўносіць як мага больш. Узнікла рэальная надзея, што нейкім чынам жыццё “нармалізуецца” — няхай і ва ўмовах жахлівай перанаселенасці, няхай і з усім непасільным і штодня новымі загадамі, няхай і з тым звярыным і прыніжальным стаўленнем да рабочых у працоўных калонах, ды ўсё ж...

Пад час штоночных гутарак ва ўнутраных дворыках габрай, якія памяталі немцаў з часоў Першай сусветнай вайны, выказвалі надзею, што ўсё несў забаве зменіцца, што ўсе цяперашнія нягody адбываюцца з прычыны адсутнасці цывільных уладаў і валюнтарызму вайскоўцаў. Пра сутнасць Трэцяга рэйху або пра тое, што Гітлер задумай зрабіць з габраямі наогул і з габраямі на быльых савецкіх тэрыторыях у прыватнасці, — пра гэта менскія

гетаўцы не мелі анікага ўяўлення. Яны, магчыма, і чулі сёе-тое ад “захо́днікаў”, габрайскіх уцекачоў з Польшчы, напрыклад, пра “Крыштальную ноч” (*Kristallnacht*), калі ў Германіі быў спаленыя блізу тысячы сінагог, разрабаваныя і зруйнаваныя 7500 габрайскіх крамаў і 20000 нямецкіх габраў высланыя ў канцэнтрацыйныя лагеры, — але гэткія чуткі ўспрымаліся як мала верагодныя. Урэшце, савецкі друк ніколі не панедамляў пра гэтыя факты, такія паніці, як нацызм і фашызм, зніклі з савецкай прэсы.

Як маглі менскія габраі ведаць, што першы акт забойства, учынены немцамі раніцай наступнага дня пасля акупацыі Менска, быў толькі пачаткам штодзённага, мэтанакіраванага, працяглага працэсу злічэння? Першы месяц гэты працэс яшчэ не меў масавага харектару. Знікалі толькі адзінкі. Асобных людзей хапалі на гетаўскіх вуліцах і адвоюлі ў невядомых кірунках. Мужчын вывалаквалі з кватэраў і забіралі пібыта на працу, але ніхто з іх ніколі не вяртаўся. Менавіта так здарылася з маім сябрам Ёслем Ліфшызам. Доўгі час сям'я Ёселя марна спадзявалася даведацца што-колечы пра ягоны лёс.

Асабліва жахлівымі былі начныя аблавы. Афіцыйна немцам не дазвалялася ноччу заходзіць у гета без спецыяльнага на гэта дазволу. У гета было пабудавана некалькі назіральных вышак, з якіх, меркавалася, ахоўнікі з мясцовай паліцыі, страліячы ўверх, будуть адпуджваць магчымых няпрощаных “візіцёраў”. Аднак гэта не датычала нямецкіх салдатаў-марадзёраў, якія ўсё часцей учынялі свае начныя вылазкі. Яны ўрываліся ў кватэры, ладзілі цынічныя “праверкі”, заграбаючы ўсё, што траплялася пад руку. Было й такое, што “госці” змушалі габрайскіх дзяўчат танцаваць перад імі голымі. Нярэдка такія візіты заканчваліся забойствамі. Енкі ахвяраў тады габраі барыкадавалі брамкі ва ўнутраныя дворыкі. Ды гэта не надта дапамагала. Страх і безбароннасць апаноўвалі гетаўцаў.

ШТО РАБІЦЬ?

Перш-наперш я задаў гэтае пытанне самому сабе — і другі раз у сваім жыцці не здолеў знайсці анікага адказу. Першы выпадак здарыўся чатырнаццаць гадоў таму, калі я праводзіў свой адпачынак у Крыме і там адбыўся катастрофічны землятрус. Гэта было страхотнае відовішча: зямля расколвалася на часткі, шалёныя хвалі ўздымаліся да неверагоднай вышыні, будынкі рассыпаліся, быццам маленькая картаўвая домікі. Балконная сцяна ў маім пакой абвалілася, і мне ледзь-ледзь удалося збегчы ўніз па хісткіх прыступках. На вуліцы людзі ў паніцы кідаліся з аднаго месца на іншае, не ведаючы, як выратавацца. А штурпкі па-ранейшаму паўтараліся, то мацнейшыя, то слабейшыя. Неўзабаве адключылася электрычнасць, паралізавала й тэлефонную сувязь. І — ніводнага выратавальнага карабля на гарызонце. Сітуацыя тады здавалася безнадзейнай і целкам...

Сітуацыя першых дзён гета дужа нагадвала мне тую. І гэтым разам нішто з усяго майго папярэдняга жыццёвага досведу не рыхтавала мяне адказаць на пытанне: што было рабіць? І гэтаксама, як і ў выпадку з землятрусам, пытанне палягала не ў тым, як выратавацца самому. На той момант, калі я спытаўся ў сябе, што рабіць, я двойчы ўжо адхіліў прапановы выратавацца. Першы раз прапанова зыходзіла ад былога кіраўніка Беластоцкага партыйнага камітэта Сянкевіча. Заўважыўшы мяне ў нацоўне сагнаных для прымусовай працы габраю, ён вычакаў зручны момант і, калі ўвага нямецкай аховы была засяроджана на нечым іншым, шапнуў мяне: “Зараз жа здзірай жоўтую лату і ідзі за мной!” Ён прапаноўваў мяне, пакуль не вернецца савецкае войска, “перачакаць” у ягонай сям’і, што знаходзілася ў бліжэйшым калгасе. Я не прыняў ягонае прапановы.

Гэтаксама я адхіліў і ідэю Лазара Фішмана, якога неяк сустрэў у юдэнрате. Калі ў Беласток увайшлі савецкія войскі, ён стаў старшынёй часовай гарадской адміністрацыі. Цяпер Лазар прапанаваў мяне “вяртацца дахаты” разам. У Беласточыне ў яго было шмат надзейных таварышаў сярод мясцовых польскага насельніцтва, якія без сумнёву нам бы дапамаглі. Праўда, Лазару Фішману так і не удалося нават паспрабаваць здзейсніць свае ўцёкі. Пад час адной з аблаваў яго скіпілі, і больш мы яго не бачылі...

Вялікім пічасцем было для мяне сустрэць майго добрага старога сябра, габрайскага пісьменніка Гірша Добіна. Ён уладкаваўся ў габрайскім дзіцячым доме, дзе заснаваў майстэрню па рамонце дзіцячага абудку, і такім чы-

нам немцы пакуль яго не чапалі. Гірш параіў знайсці падобнае месца і мне, хоць бы для таго, каб не мець проблемаў з хлебам і супам. Самае важкае, што я пачуў ад яго, было тое, што недзе ў гета “хаваецца” Нотке Вайнгаўз. Нотке, якога я ведаў з 1920-х, раней працаваў рэдактарам габрайскай дзіцячай газеты, што выходзіла ў Менску. У Бірабіджане ён кіраваў радыёстанцыяй і рэдагаваў радыёпрограммы. З сваім гарачым гэмпераентам і нязменнай ініцыятыўнасцю Нотке быў проста незаменным чалавекам у тамтэйшым культурным і грамадскім жыцці.

У 1937-м або 1938-м ён, Іосіф Рабін і Гірш Добін былі арыштаваны і асуджаны як злачынцы за “габрайскі нацыяналізм”. Перад самай гітлераўскай акупацыяй Нотке пашанцавала вярнуцца ў ягоны родны Менск. Ён часта прыязджаў да мяне ў Беласток, а я, калі бываў у Менску, заўсёды спыняўся ў яго. Помню, мне надта падабалася падоўту гутарыць з ягоным бацькам, рабочым-будаўніком, чый ідыш быў падперчаны менскімі правінцыялізмамі.

Гірш Добін даў мне адрес Нотке на Нова-Мясніцкай вуліцы. Я з цяжкасцю яго пазнаў. Прыгожы выразны твар ціпер быў спрэс пакрыты цёмнымі глыбокімі маршчакамі. Не засталося і следу ад колішняга агню ў вачах. Павітаўшыся, ён адразу пайшоў на кухню, прынёс бохан хлеба й місу цеплаватай поліўкі. І калі я ўжо сеў за стол, здарылася такое, што кавалак ежы так і стаў у май горле. Бацька Нотке, якога я памятаў як мудрага зычлівага чалавека, раптам істэрычна закрычаў: “Што ты робіш! Мы паміраем з голаду! А ты аддаеш апошнюю ежу! Нам не патрэбныя нікія гості!” — і паглядзеў на мяне з такой непрыязнасцю, што я інстынктыўна пасунуўся да дзвярэй.

(Крыху пазней дактары расказаў мне, што ў гета часта здараліся такія выпадкі істэрыі. Як правіла, яны былі спрэвакаваныя страхам памерці з голаду і асабліва абвастрыліся тады, калі гета толькі-толькі абнеслі калючым дротам з усіх бакоў.)

Узяўшы мяне за руку, Нотке правёў мяне на гарышчу. Гэта была ягоная хованка. На перакуленай скрыні ляжалі некалькі аркушаў паперы з якойсьці ягонай пісанінай. Тут жа меўся і радыёпрыймаць, па якім ён лавіў савецкія паведамленні з фронту. Я запытал у Нотке, што ён піша ў такіх умовах. Ён прыцягнуў мене рукапіс. Гэта была поўная злосці спрапазіція пра арышт і допыты яго ў Бірабіджане. На той час я нічога яшчэ не чытаў пра ягоўшчыну. Нататкі Вайнгаўза пакінулі вельмі гнятлівае ўражанне і толькі яшчэ больш развязрэдзілі мае ў без таго горкія пачуцці.

Нотке Вайнгаўз паведаміў імя “сувязнога”, які мог дапамагчы мне ва ўмовах гетаўскага голаду памірыць, так бы мовіць, душу і пела. Прывіметы “пухласці з голаду” рабіліся ўсё больш відавочнымі. Нярэдка па дарозе да-дому пасля дзённай працы ў шэрагах гэткіх жа, як і я, прымусовых рабочых мяне, ужо зусім аслаблага, прытрымлівалі таварышы. “Сувязным” Нотке аказаўся начальнік габрайскай паліцыі Зяма Серабранскі. (У маладосці яны

разам працавалі ў апараце камсамола.) Нотке запісніў, што Серабранскі зробіць усё магчымае, каб мне дапамагчы, і што я не вагаючыся магу яму даверыцца.

І сапраўды, Зяма Серабранскі дапамог мне з працай; і эта, апрача ўсяго іншага, найкі час засцерагала мяне ад аблаваў, якія рабіліся ўсё больш частымі. Па рэкамэндацыі Серабранскага Гірш Рудзіцэр прызначыў мяне капельшчыкам у гетаўскую больніцу ў дапамогу металургу Хайму Фейгельману. (Ён таксама меў палітычныя прычыны для “невысокага” працоўнага статусу.) З гэтага моманту май жытлом стала сутарэнне. Тут я і спаў, і харчаваўся; дзякуючы загадчыку больніцы доктару Лейбу Куліку мне даставаліся тыя ж самыя “стравы” й порцы, што падаваліся пацыентам.

Я стала кантактаваўся з Нотке Вайнгаўзам. Ад яго я даведваўся апошнія радыёнаўныя аб рэальнай сітуацыі на ваенных франтах. Гэтыя паведамленні істотна розніліся ад той “надзейнай” інфармацыі пра няспынныя перамогі савецкіх войскаў, якая хадзіла па гета. Уцекачы з усходніх ад Менска гарадоў і мястэчак запэўнівалі, што “там, ззаду” гукі кананады і паветраных бамбёжак падыходзяць ўсё бліжэй і бліжэй, а значыць баі вядуцца ўжо ў беспасярэднім кірунку Менска. Знаходзіліся нават інфарманты, хто, скажам, “на свае вуши” чуў ад добразычлівага селяніна, які пад гетаўскую агароджу прывалок для абмену мех бульбы, што, маўляў, зусім нядаўна блізу ягонай вёскі бачылі атрад савецкай вайсковай выведкі.

Гэткія і падобныя паведамленні, якія адзін жартавунік назваў “навінамі ад IBA” (Іди вілі азой, “так хочацца габраім”), дзеянічалі як наркотык; яны дапамагалі людзям вытрымліваць бясконцыя хапуны на гетаўскіх вуліцах днём і жахлівия налёты — моцна зачыненія дзвёры не ратавалі — унаучы. Адзін мой сябра з Горадні хваліўся, што сваімі надуманымі чуткамі ён дапамог цэлым сем'ям, і тым жа часам сабе самому: у кожным доме, куды б ні заходзіў ён з сваімі “добрымі весткамі” з фронту, яго заўсёды частавалі, і такім чынам ён нават змог адкласці ліпні кавалак хлеба “на пасля”.

Я аблеркаваў ўсё гэта з Нотке, і менавіта пад час нашай гутаркі ўпершыню прыйшоў адказ на пытанне “Што рабіць?” З дапамогай радыёпаведамленняў, няхай нават самых невясёльх, пра сапраўдную сітуацыю на ваенных франтах, якія здабываў Нотке, мы ўсё ж маглі змагацца з ілюзіяй “блізкага вызвалення”. Габраі павінны ведаць праўду, якая б цяжкая яна ні была, яны павінны знайсці моц вытрымліваць выпалае на іх долю выпрабаванне, а не жыць падманяно вераю, што іхным нягодам скора надыдзе канец. Мы з Нотке дамовіліся звесці некалькі радыёвыпускаў з Масквы ў адзін бюлетэнь. Дзеля яго перадруку і распаўсюджвання я запрасіў людзей, што жылі ў невялікім драўляным доме на Абутковай вуліцы. Гэта быў першы крок праграммы “Рабіць хоць нешта”, і першымі, хто адгукнуўся на нашу з Нотке ініцыятыву, былі пераважна мае правераныя сябры: Цэся Мадэйскер і Меер Фельдман, ягоная жонка Сара і іх сівалосы сусед, які падказаў, дзе

знейсці старую друкавальную машынку. Меер далучыў исё забаве да нашай справы і Бэра Сарына (Мойшу Левіна).

Распаўсядзвяне праўдзівых навінаў з фронту, апрача таго, што разбурала сфабрыкаваныя “добрая весткі”, не прыводзіла да якой-колечы відочнай масавай прыгнечанаасці. Наадварот, людзі, якія слухалі нашыя паведамленні, неўзабаве пачалі ўспрымаць гэта як знак таго, што “нашыя хлопцы тут, у гета”. Рабочыя, якія працавалі ў горадзе, вяртаючыся, распавядалі, што “самі бачылі” на адной з вуліц былога нарката асветы Уралаву. Яшчэ казалі, што шмат хто з быльых савецкіх кіраўнікоў наўмысна пайшоў працаўца “на немцаў”, каб беспасярэдна на месцах “распачынаць” птуённую дзейнаасць”. Гэткія гісторыі заўсёды расказваліся амаль змоўшцкім шшпатам.

Цягам доўгіх гадоў савецкая грамадзянсць прывыкla атрымліваць розныя загады, дырэктывы і лозунгі, і, як правіла, толькі зверху. Чуткі пра савецкіх чыноўнікаў, якія засталіся ў варожым тыле “займачца падпольнай дзейнаасцю”, давалі габраям падставы і ў гета спадзівацца на тое, што неўзабаве яны атрымаюць дырэктыву — што яны павінны рабіць, “накуль не вернуцца нашыя хлопцы”. “Афішкі” (так менскія габраі называлі зводкі навінаў, якія мы расклейвалі ўнутры гета) нібыта пацвярджаіць гэтыя чуткі. Хоць, як аказаўлася пазней, яны былі цалкам беспадстаўнымі: уцікаючы, савецкія кіраўнікі Беларусі не пакінулі ў акупаванай сталіцы наогул нікога, хто мог бы арганізаць супраціў ворагу. Але на той час пра гэта не было вядома ні ў гета, ані на “тым баку”, дзе исўныя людзі, у іх ліку й былыя савецкія афіцэры высокіх рангаў, пачалі ўжо наладжваць падпольныя сустэречы і пытатца ў саміх сябе: “Што рабіць?”

Раз адказ на гэтае пытанне ніяк не прыходзіў зверху, заставалася адказваць на яго самім людзям. Гэта было асабліва відавочна ў гета. Пасля падзеяў жніўня 1941 года большасць габраіў нарэшце-такі ўсвядомілі, што кожнаму з іх без вынятку пагражает смерць, што нават “добрая праца” або “добрая дакументы” не маглі гарантаваць бяспеку ад смяротных “карыйневых хапуноў”. Толькі ў жніўні гета тройчы (14, 25 і 31) зведала масавыя аблавы, учыненныя айнзацкамандамі і атрадамі літоўскіх фашистыў з спецыяльна вывучанымі сабакамі. З побоямі і дзікунскімі крыкамі тысячы схопленых габраіў зганяліся на Юбілейную плошчу, і адтуль іх вывозілі — куды?..

Тады якраз і ўвайшлі ва ўжытак гетаўцаў два новыя страшныя для іх слоўы — Тучынка і Шырокая. Да вайны на Тучынцы размяшчаўся штаб шостай дывізіі НКВД. Цяпер немцы пераўтварылі энкаўэдысцкія будынкі ў турму для габраіў, захопленых пад час жніўніцкіх “акций” — мужчын, жанчын і дзяцей. Адзін чалавек, якому пашанцавала адтуль збегчы, расказваў: перш-наперш усім загадалі павыварочваць кішэні і распрапануцца, затым людзей зганялі да свежавыканага рова, дзе кулямёты заканчвалі сваю агідную справу. Некаторыя ахвяры паміралі не адразу. Здавалася, сама магіла стагнала галасамі параненых. Гэты пудам ацалялы чалавек апынуўся

пад нейчым целам. Уначы ён несяк выбраўся і вярнуўся ў гета. Пасля таго як ён распавёў сваю жудасную гісторыю, Тучынка стала сіоністам масавага забойства, у адным шэрагу з Трасцянцом, дзе тысячамі катавалі людзей, а затым спальвалі іх трупы.

“Шырокай” назвалі канцэнтрацыйны лагер у самім Менску — на аднайменнай вуліцы, дзе ён месціўся. Туды таксама трапіла частка схопленых у жніўні габраіў. (Невядома, на якой падставе рабіўся адбор.) Начальнікам “Шырокай” быў штурмбанфюрэр СС Локай, ягоны намагатым — садыст лейтэнант Гарадзецкі. Пазней мы даведаліся, што Гарадзецкі паходзіў з рускай сям'і, якая эмігравала ў Германію. Да схопленых габраіў і сяброў юдэн-рата ён не ведаў інакшага звароту, як “Ты, брудны жыдаabalшавік!”, і падмацоўваў свае эпітэты гумавай дубінай. Адно толькі з’яўлінне Гарадзецкага на гетаўскіх вуліцах змушала габраіў хавацца.

У тых жніўніцкіх дні ў гета распаўсядзілася і слова “маліна” (узятыя з крымінальнага жаргону). Хавацца ад нацысцкіх аблаваў у замаскаваных месцах (у сутарэннях, на гарышчах, за духавой шафай і нават у сценах) — да гэтага сродку прыйшлі габраі Менскага гета самі, нават не ведаючы, што ў іншых гета даўно ўжо выпрабавалі гэту практику. Неяк уначы, калі я зацедзеўся да позняе пары ў аднапакаёўцы металіста Хайма Цукера, чалавека, які ніколі не паддаваўся адчаю і мог знайсці выйсце з усяке сітуацыі, ён нечакана паказаў мне падвойную сцяну, дзе мусілі б мы схавацца ў выпадку рагтоўнай начнай аблавы.

Аднаго разу, упершыню за час маіх сустрэчаў з Нотке Вайнгаўзам у ягонай “маліне” на гарышчы, мы абодва прыйшлі да аднолькавай высновы: настаў час — і мы павінны пачынаць штосьці рабіць! Заставацца пасіўнымі і бездапаможнымі перад пагрозай смяротнага прысуду нацыстаў, якая наўісла над усімі намі, — гэта было б толькі на руку “карыйневым забойцам” у здзяйсненні іх брудных планаў. Аднак жа: што мы маглі зрабіць?

Мы разважылі, што першым чынам трэба сабраць пэўнае кола надзейных людзей і разам падумаць пра тое, якім мог быць адказ на гэтае пытанне. Асабістая ў мяне былі сувязі з вельмі надзейнымі людзьмі, але ніводны з іх не быў тутэйшим, усе яны прыйшлі “з заходу” і таму не мелі шырокіх контактаў з менскімі габраімі. Нотке папярэдзіў мяне, што з прычыны ягонага канспіратыўнага становішча было б неразумна, каб ён пакідаў хованку і прысутнічаў на першым сходзе. Але ён не застаўся збоку: па-першае, даў мне канкрэтныя парады наконт таго, што ёсё ж маглі б мы пачаць рабіць, а па-другое, называў мяне некалькіх месцічай, на якіх, паводле ягоных меркаванняў, мы маглі б цалкам разлічваць. Усе мусілі прыйсці на сход ужо з сваімі загадзя прадуманымі планамі, бо адтэрміноўваць сустэречу было б рызыкоўна.

Сустэреча адбылася 17 жніўня 1941 года — ішоў другі месяц гета, калі над намі неадчэпна вісела пагроза смяротных аблаваў гітлераўскіх айнзацкамандамі.

КАНФЛІКТ ПАМІЖ “ЗАХОДНІКАМІ” І “ЎСХОДНІКАМІ”

Нотке вывеў мяне на двух нараджэнцаў Менска — былога дырэктара буйной тэксцыйльнай фабрыкі і афіцэра запасу Чырвонай Арміі Барыса Хаймовіча і рабочага-тэксцильшчыка Ісаю Шнітмана. Абодва мелі шмат сяброў “на тым баку” і абодва ўжо чулі, што “нешта адбываецца”. Яны згадзіліся прыйсці на сход, а таксама паабязалі пагаварыць з іншымі людзьмі, каб пачуць іх думкі й настроі і на падставе гэтага зрабіць пэўныя заходы.

Мы выбралі досыць зручнае месца — у выпадку небяспекі маглі з лёгкасцю адтуль знікнуць. Гэта была кватэра ленінградскі Соні Рыўкінай, якая разам з савецкім войскам апынулася ля заходняй мяжы і пад час адступлення “завязла” ў Менску. Кватэра размяшчалася на вуліцы Астроўская блізу Юбілейнай плошчы і недалёка ад юдэнрата, які на той час ужо перарабраўся ў былы штаб чацвёртай вайсковай акругі на Ратамской. Паколькі раён гэтых быў заўсёды вельмі ажыўлены, мы, удзельнікі сходу, маглі дабраца да Сонінага дома незаўважанымі.

Мы спецыяльна прызначылі наш сход на нядзельню, калі, як правіла, немцы не праводзілі сваіх “акцый”. Кватэра Соні была асабліва зручнай, бо выходзіла адразу на тры вуліцы: Астроўскую, Рэспубліканскую і Хлебную. Сама Соня стаяла на варце знадворку разам з некалькімі дзяўчынкамі, што падахоціліся дапамагчы. У выпадку бяды яны павінны былі падаць нам умоўны сігнал.

Такім чынам, нас сабралася пяцьцёра: два “мінскеры” (Барыс Хаймовіч і Ісаю Шнітман), два “заходнікі” (Меер Фельдман і я) і былы партработнік з Беластока, нараджэнец Адэсы Якуў Кіркаешта. З розных прычынаў адсутнічалі Нотке Вайнгаўз, Гірш Добін і Хаім Александровіч (паходзіў з вядомай пралетарскай сям'і з Горадні), з якімі тым не меней я меў размовы папярэдне й пасля сходу.

Напачатку я выклала пазіцыю Нотке. Ён ставіў па сутнасці адну задачу: змагацца супраць ілюзій гетаўскіх габраў наконт магчымасці “перачакаць” вайну на “добрых працоўных месцах”. Гэта належала рабіць з дапамогай вуснага слова й пісьмовай пропаганды. На гэты час вялікая колькасць кваліфікованых гетаўскіх рабочых працавала на камісарыят ваенна-паветраных сіл і іншых вайсковыя службы немцаў. Штодня іх выводзілі з гета і прыводзілі назад нямецкія салдаты, якія мелі з гэтага сякі-такі “ўласніцкі”

інтарэс. Яны не дазвалялі паліцыі на ўваходзе аблуківаць “сваіх габраяў”, бо самі наладзілі з гета гандаль, у якім гэтыя рабочыя выступалі ў якасці пасярэднікаў.

Мэту Нотке бачыў у tym, каб пераадолець праблему поўнай дэзынтаўанаасці габраяў Менскага гета пра намеры Гітлера ў дачыненні да габраяў наогул і савецкіх габраяў у прыватнасці. Зрабіць гэта было вельмі няпроста, бо людзі добра памяталі яшчэ зусім нядайней ідyllічныя дачыненні паміж Савецкім Саюзам і гітлерайскай Германіяй пасля падпісання пакта Молатава—Рыбентропа 23 жніўня 1939 года. У памяці выразна адбіліся здзекліўия заўсігі Молатава наконт антыфашистскіх змагароў, якіх ён называў “наўнымі антыфашистамі”. І менавіта Молатаў расцаніў нямецкі нацыянал-сацыялізм як “справу густу”. Габраі ў гета не маглі не здзіўляцца: як гэта здарылася, што за тыдзень да нападу Гітлера, 14 чэрвеня 1941 года, у афіцыйным камюніке Тэлеграфнага агенцтва Савецкага Саюза (ТАСС) катэгорычна адмаўлялася, што Германія мае якія-колечы намеры напасці на Савецкі Саюз.

Нотке прапаноўваў, каб “заходнікі” падрыхтавалі матэрыялы, у якіх бы распавяялі пра ўсё, што яны ведалі і чаго якраз не ведалі менскія габраі — пра гітлерайскія пагромы ў Германіі і іншых акупаваных краінах. Гэтыя матэрыялы павінны былі адназначна й выразна канстатаваць: у дачыненні да савецкіх габраяў, якіх нацысты называлі бальшавікамі, камісарамі і шпіёнамі, тэрор і масавыя знішчэнні ўжо ідуць поўным ходам і без перапынку.

Мы прынялі ўсе гэтыя проплановы, але палічылі, што не павінны абмяжоўвацца адно растлумачальнай працай. Габраі авабязкова запытагаліся б: “Калі ўсё гэта праўда, то што нам тады рабіць?” І што б мы тады адказалі?

Таму мы пайшлі далей і вызначылі дзве першапачатковыя задачы: 1) распаўсюдзіць сярод насельніцтва лозунг: “Гета азначае смерць! Правы вайцяцца скроў агароджу гета! З гета — на волю!” і 2) паслаць людзей, якія выдавалі на “арыйцаў”, у розныя раёны горада на пошуку месцаў, дзе габраі маглі б схавацца і гугакім чынам уратавацца.

Мы аднадушна пагадзіліся з tym, што каб пачаць “штосьці рабіць”, перш за ўсё трэба стварыць арганізацыйны цэнтр, які б прыцягнуў надзейных і рашучых людзей, здольных уплываць на насельніцтва гета. Крытэрам адбору звычайна служыла даваеннае членства ў камуністычнай партыі ці камсамоле. На практицы, аднак, гэта акалічнасць мела не налітва вялікае значэнне. Значна важнейшым як для партыйных, так і для непартыйных было займаць рэкамендацию ініцыятыўнай групы. Тым больш, што пасля расчленення Камінтэрна ліквідаваць камуністычныя партыі Польшчы, Захадній Украіны і Захадній Беларусі як “гнёзды правакатарапі” усе “заходнікі” аўтаматычна сталіся непартыйнымі. *Наогул у Менскім гета не існавала прадстаўнікоў іншых партый, апрача камуністычнай.* Аднак былі людзі

старэйшага пакалення, якія раней уваходзілі ў Бунд (Габрайскую федэрацию рабочых) ці іншыя сіяніцкія групоўкі. Гэтыя рухі не мелі свайго арганізаванага выяўлення ў Менскім гета, але багаты р'явалюцыйны досвед, які мелі асобныя людзі, іх колішнія прадстаўнікі, вельмі спатрэбіўся пры аблеркаванні пытання “Што рабіць?”

Гэтаксама мы аднадушна адзначылі неабходнасць усталівання трывалых сувязяў з надзеінымі рускімі і беларусамі “на тым баку”, якія дапамаглі б стварыць там умовы для выратавання людзей ад пагібелі ў гета.

У арганізацыйны цэнтр былі абранныя наступныя асобы: 1) Якаў Кіркаешта, адказны за ўесь тэхнічны спектр падпольнай дзейнасці: набыцце друкавальных машынак і радыёпрыёмачоў (яны былі забаронены ў гета), падшукванне месцаў для падпольных паседжанняў і арганізацыю дзейнасці сувязных; 2) Нотке Вайнгаўз, адказны за пропагандысцкую працу і напісанне матэрыялаў для распаўсюджвання сярод насельнікаў гета; 3) Яфім (то бок я) як кіраўнік цэнтра. Маёй галоўнай задачай было выбудаваць агульную структуру арганізацыі, асноўным ядром якой была б ячэйка, кожная — з дзесяці чалавек; на чале “дзесятак” мусілі стаяць надзеіныя людзі, здольныя самастойна прымаць рашэнні ў крытычных сітуацыях.

У экстраардынарных умовах гетаўскага існавання досвед падпольнай работы “заходнікаў” у даваенай Польшчы быў надзвычай карысны. “Усходнікі” ж не мелі ўяўлення нават аб элементарных правілах вядзення нелегальнай працы. Таму мы адразу прадбачылі небяспеку таго, што, яшчэ не паспейшы анічога зрабіць, нашыя людзі могуць патрапіць у лапы гестапа і тым самым спракаваць яшчэ большы тэрор у дачыненні да насельнікаў гета.

Адна з нашых пастановаў абумоўлівала абавязковыя паводзіны падпольшчыкаў у выпадку бяды: лепей пры першай жа магчымасці спрабаваць уцячы і хай сабе нават атрымаць у спіну кулю, чым рызыкаваць магчымасцю “раскалоцца” пад катаваннямі. Гэтая пастанова зрабіла глыбокое ўражанне на ўсіх, маладых і старэйшых наших сябров. Але гэтага вымагалі надзвычайныя ўмовы падпольнай працы: нашыя людзі вучыліся жыць, заўсёды памятаючы, што небяспека насамрэч самая што ні на ёсьць реальная, што яны мусіць быць асцярожнымі ў кожным сваім слове і ў кожным кроку і ў той жа час мусіць быць гатовыя хутчэй загінуць, чым патрапіць у лапы ворага.

Тым не меней мы разумелі й важкасць таго, каб не быць ізаляванымі ад астатніяга насельніцтва гета; мы павінны былі адчуваць агульны настрой габрай, ведаць, пра што яны гавораць між сабою; мы павінны былі заўсёды думаць пра тое, як упільваць на іх.

Невыпадкова, што першымі падтрымалі нашыя намаганні найбольш лёгкія на пад’ём і шчырыя ў сваіх думках і пачуццях маладыя людзі. Двое з іх узялі на сябе вельмі адказную ролю ў стварэнні нашай арганізацыі. Сем-

наццацігадовы юнак Жэнька першым усталяваў сувязі з “навакольным светам”. Васемнаццацігадовая Эма курыравала ўсе нутраныя арганізацыйныя контакты. Гэтыя маладыя людзі мелі аднолькавыя якасці, былі “прыроджанымі падпольшчыкамі”: амаль па-войсковому хутка разумелі і прымалі ўказанні, якія ім даваліся, умелі трymаць рот на замку і рэдка задавалі пытанні наконт мэтай тых небяспечных заданняў, на якія іх пасылалі. Яны ведалі, што кожная памылка можа стаць апошнім, але агульную справу ставілі вышэй за сваё жыццё.

З Жэнькам мяне пазнаёміў яго бацька Герцык, адміністратор гетаўскай больніцы. Ніколі, бадай, не было, каб ён прайшоў міма маёй кацельні й не загаварыў са мной. Герцык быў упэўнены, што мы, “заходнікі”, ведалі напімат болей за іх, “савецкіх”. Аднаго разу, калі мы шчыра размаўлялі з ім, ён прызнаўся мне, што вельмі перажывас за свайго семнаццацігадовага Даўіда, які “жыве як негабрай” па той бок гета і заўсёды носіць з сабой пісталет. Урэшце Герцык (ягоная сівая бародка ў той момант нервова ўздрыгвалася) папрасіў мяне, калі наступным разам Даўід з’явіцца ў гета, сустрэцца з ім і пасправаваць пераканаць яго вярнуцца да бацькоў...

З размовы з Даўідам, які, здавалася, мне давяраў, я даведаўся, што цяпер яго завуць Жэнькам, што ён падтрымлівае цесныя сувязі з сваімі былымі школьнімі сябрамі “на тым баку” і што ўсе яны пакляліся ўсякімі спосабамі змагацца супраць нацыстаў. У сваю чаргу хлопцы контактовалі з пэўным колам гэтак жа настроенных дарослых. Я запыталаў у Жэнькі, ці не мог бы ён арганізаваць для мяне сустрэчу з кімсьці з гэтых старэйшых. Ён адказаў, што пасправібі і паведаміць мне, што і як. Бялявы, моцны, шыракаплечы, крыху неахайна апрануты, ён не меў абсалютна падабенства з сваім нямоглым, зблажэлым нават у твары бацькам. І адрозна ад яго Жэнька не любіў шмат гаварыць. Толькі зредзьчас, каб паказаць, што ён зразумеў мяне, ён казаў адно-адзінае савецка-жаргоннае слоўка — “порядок”, што азначала: “Усё будзе зроблена”.

З Эмай Родавай, цёмнаволосай сімпатычнай дзяўчынай з праніклівымі чорнымі вачымі на круглым твары, я пазнаёміўся з месяц таму. Гэта адбылося так. Некалькі габрай ў расказалі мне, што аднойчы, калі вярталіся з працы на вясняным аб’екце, яны ўбачылі дванаццаць павешаных ахвяраў і што адной з іх была маладая дзяўчына. На ейнай шыі вісела таблічка: “Мы — партызаны, стралілі ў німецкіх салдатаў”. Німецкі канвойнік тады яшчэ вызверыўся: “Diese ist eine Judin!” (“Гэтая — габрайка!”).

Неўзабаве пасля таго Жэнька паведаміў, што туую габрайскую дзяўчыну звалі Маша Брускіна і ёй было ўсяго семнаццаць гадоў. Яна працавала медсястрой у больніцы. Гэтаксама мы даведаліся, што гэта была пляменніца вядомага габрайскага скульптара, сябра Акадэміі мастацтваў Заира Азгура. У гета мы выйшлі на некалькіх маладых людзей, якія ведалі Машу па школе. Сярод іх і аказаліся Эма Родава і Дора Берсан, якія з жалем успаміналі Ма-

шу — разумную, справовую і ўадначассе вельмі рамангтычную дзяўчыну, сталую школьнью актыўистку.

Пра гераічную смерць Машы Брускінай неўзабаве ведала ўсё гета; маладыя габрай, уражаныя ейным трагічным лёсам, стваралі свае падпольныя групы, якімі кіравалі Эма і Дора. Па меры магчымасці ў гэтym ім дапамагаў Жэнъка. (Пазней, праз гады, газета “Труд”, орган савецкіх прафсаюзаў, на друкую вялізны артыкул, прысвечаны Машы Брускінай, не згадваючы, аднак, што тая была габрайкай. Там будуць і гэткія слова: “Гэта не шлях у нябывае — гэта шлях у вечнасць.”)

Нягледзячы на ёсю нашую абацлівасць, да людзей ўсё ж даходзілі чуткі, што “нешта-такі робіцца”, што навіны з фронту прыходзяць не самі па сабе, што нехта іх прымае і распаўсюджвае. (Паведамленні Савецкага інфармацийнага бюро слухаў і запісваў Нотке Вайнгаўз з дапамогай радыётэхніка Абрама Туніка.) Аднак людзі не здагадваліся, хто гэта робіць. У гета паговорвалі пра сувязі з “добраімі немцамі”, якія дапамагаюць габраям, пра тое, напрыклад, што быццам нямецкія салдаты, якія неяк канваіравалі гружаную хлебам машыну, пачалі раздаваць боханы габраям на вуліцы...

Пра нашае існаванне ўсё ж нейкім чынам дачулася група габрайскіх рабочых, якія рэгулярна збіраліся ў доме № 46 на Рэспубліканскай вуліцы, калі самай мяжы гета, якая праходзіла на Нямізе. Праз сябра Соні Рыўкінай яны паведамілі, што хацелі б спаткацца з кім-небудзь з нашых прадстаўнікоў.

Так я ўпершыню сустрэўся з кірауніком гэтай групы, партызанам часоў грамадзянскай вайны Нохэмам (Навумам) Фельдманам. Нізкі, сутулы, цём-навалосы, праўда, ужо з пасівелымі скронямі і глыбокімі марнічынамі на суворым твары, ён выдаваў на гадоў пяцьдзесят. Слухаочы маю “немудрона прамову”, ён плюскаў вачыма і глядзеў кудысьці ўбок, быццам быў скептычна настроены да таго, што чуў. Калі я прапанаваў яму сустрэцца сам-насам, каб у канфідэнцыйных умовах расказаць яму пра нашую групу і пра тое, чым мы заемаємся, ён саркастычна заўважыў, што ўсе прысутныя ў пакой — “свае”, ад якіх не можа быць анікіх сакрэтаў.

Затым ён прадставіў мяне “сваім”: друкар Гецлу Аленгейму, шаўцу Есялевічу, былому тэхнічнаму дырэктару найбуйнейшай друкарні ў Менску Мішу Чыпчыну, рабочаму фабрыкі імя Кагановіча Вольфу Лосіку, кам-самольскаму работніку Лене Майзеліс і ўрадаваму службоўцу Зяме Окуню.

Калі я запытаўся ў іх пра іхныя планы, то атрымаў надта цымнянія адказы, накшталт: “Мы будзем сёе-тое рабіць... Пакажа час...” і да таго падобнае. Хутчэй за ўсё яны проста недастатковая мне давяралі, зразумеўшы па майм “добраімі ідышы”, што я — “заходнік”. Я щыра, без хітрыкаў распавёў ім пра нашую групу, пра тое, хто мы такія, чым заемаємся і што паспелі ўжо зрабіць. Уважліва мяне выслухаўшы, Фельдман задаў мне пытанне, якое болей нагадвала адвінавачванне:

“Што гэта значыць — вы стварылі арганізацыю? *Xто даў вам права на гэтага? Хто даваў вам загад ствараць арганізацыю?*”

Група самога Фельдмана арганізацыяна не была аформленая. Раніні, якія прымалі яе сябры, датычылі толькі іх асабістых лёсаў, на іншыя мелі, вядома ж, поўнае права. Усе яны рыхтаваліся ўцячы з гета, дабраца да лесу і далучыцца да партызанскай барацьбы, як гэта рабілі яны ў 1919 і 1920 гадах.

“А што наконт лёсу астатніх габраў?” — запытаўся я ў іх. І начуў: “А што рабіць?.. На тое яна і вайна... Калі мы ўсе пойдзем ваяваць, дык паогулічнога не зможам зрабіць, каб абараніць нашы сем’і...”

Я тады распавеў пра гітлераўскую праграму татальнага вынішчэння габраў, пра тыха жахлівых злачынств, якія ўчынілі нацысты за восем гадоў “новага парадку”, пра неабходнасць пазбаўлення габраў ад ілюзіі магчымасці “перачакаць” вайну ў гета, — на гэта людзі Фельдмана рэагавалі так, быццам чулі ўсё ўпершыню.

Тым не меней група Фельдмана не сядзела склаўшы руکі. Яна мела зброю, а таксама нямала рознага рыштунку і прыладаў для друку. Іх рэгіярна прыносілі Каплан і Міша Ароцкер (абодва друкары) з фабрыкі, на якой працавалі. Лена Майзеліс была іх сувязной, а дапамагаў ім у гэтым беларус па прозвішчы Паддрыга.

“Фельдманаўцы” пагадзіліся скарыстаць, прынамсі на нейкі час, гэтую друкарскую тэхніку для выпуску ўлётак, зводак навінаў з фронту, а таксама для фабрыкацыі гетаўскіх паштартоў, працоўных пропускаў-аўсвайсаў і “рускіх дакументаў”. Мы знайшлі зручнае памяшканне ў сутарэнні дома № 9 на вуліцы Астроўскага і даручылі Мішу Чыпчыну наладзіць там першую нелегальную друкарню ў акупаванай беларускай сталіцы. (Імя Міши Чыпчына згадваецца ва ўсіх афіцыйных архіўных дакументах і працах савецкіх гісторыкаў, якія пісалі пра баявую арганізацыю ў Менску, але ў большасці выпадкаў там ані слова не кажуць пра тое, што арганізацыяна і практична ідэю гэтай друкарні ажыццяўляла менавіта гетаўскае падполье і што ёйным арганізатарам быў габрай, сябра баявой арганізацыі гета.)

Неўзабаве, калі я паведаміў Фельдману, што і мы цяпер контактуем з “тым бокам” і што там таксама “нешта робіцца”, ён зразумеў гэта так, што, маўляў, нашая арганізацыя атрымала “блаславенне зверху”. І толькі тады нарэшце згадзіўся структураваць сваю групу разам з сувязнымі ў ячайкі па дзесьціць чалавек і гэткім чынам увайсці ў агульную падпольную арганізацыю. Мы ўвялі Навума Фельдмана разам з Зямам Окунем у наш арганізацыйны цэнтр і ўпаўнаважылі Зяму ўступіць у гетаўскую паліцыю, каб набіраць туды сваіх людзей, якія змогуць нам у будучыні дапамагаць.

Меркаванне Фельдмана аб tym, што мы атрымалі “зверху” дазвол на стварэнне сваёй арганізацыі, насамрэч не мела анікіх падстаў. На “тым баку”, з якім мы пачалі ўжо наладжваць сякія-такія сувязі, да нас ставіліся

як да рэзерву, хоць менавіта мы, гетаўцы, першымі паказалі, што неабязважкова чакаць “загадаў зверху”, што на самой справе іспні за ўсё трэба было аб’яднаць розныя групы супраціву ў адзіную баявую арганізацыю. (Гэтае пытанне закранаецца Іванам Новікам у ягонай кнізе “Руіны страляюць ва ўпор”, а таксама гісторыкам В.С.Давыдавай у выдачэнай у 1970 годзе ў Маскве антalogіі “Герои подполья”. Асобныя згадкі пра гэта можна знайсці і ў кнізе “Легендарные люди”. Масква, 1968.)

Нашая першая падпольная сустрэча на “тым баку” адбылася наступным чынам. Неяк зусім нечакана Жэнька сказаў мне, што я мушу неадкладна ісці з ім на “той бок” на важную сустрэчу з адным надзейным чалавекам. Я не паспей нават як след сабраца. Доктар Кулік даў мне больш-менш прыстойную рабочую вонратку, і ўжо праз хвілю мы з Жэнькам былі на выхадзе з больніцы. Вартайцца і сябра адной з нашых “дзесятак” Ліза Рыс папрасіла сваю дзесяцігадовую дачку Рыту настаяць на супрацьлеглым баку вуліцы і прасачыць, каб побліз не было нямецкай паліцыі або якіх іншых падазровых асобаў. Маленькая Рыта добра спрабавала з гэтай задачай, неўзабаве махнуўшы нам сваёй кволай ручкай у знак таго, што нам можна выходзіць — вакол нікога няма. І мы накіраваліся да могілак, дзе была замаскаваная адтуліна ў драцянай агароджы — Жэнькавы “дзвёры” ў гета.

Пасля некалькіх месяцаў, праведзеных у гета, менскія вуліцы падаліся мне нейкімі дзіўнымі, цалкам адрознымі ад вуліцаў гета, дзе страх азмрочваў твар кожнага прахожага, дзе нутраная напруга і сцятасць прыкметна заўважаліся ў ненатуральнай, паспешнай, нервовай хадзе. Мы апынуліся ў раёне аднапавярховых будынкаў, які амаль не кранулі бамбёжкі. Ноч была ціхая і сонная, як быццам анічога й не здарылася, як быццам зусім побач, у гета, людзі не паміралі ад голаду і розных хваробаў, не думалі штодня і штоночы пра тое, што дзень гэты або ноч могуць стаць апошнімі ў іхным жыцці...

Першае, што кінулася ў очы, калі я пераступіў парог і зайшоў у чисты пакой з акуратна засланым столом пасярэдзіне, гэта поўнае здзіўленне на тварах усіх прысутных — вось жа як адрозніваўся я ад “нормальнага” чалавека на “гэтым баку” горада!

Першым мяне прывеціў сваёй добразычлівой усмешкай малады чалавек з стрункай паставай прафесійнага вайскоўца. Рукаючыся са мною, ён называўся адным словам: “Славік!” Я адказаў яму гэтае жа: “Яфім!” Затым да мяне падышла маладая жанчына з цёплай прыемнай усмешкай: “Мяне заўвесь Лола”. Гаспадары кватэры, два пажылыя ўжо чалавекі, ледзь прыкметна кіўнулі ў знак прывітання і пайшлі на кухню.

Чамусыці я ні на ёту не сумняваўся, што гэтыя два чалавекі, Славік і Лола, якія прыйшлі на сустрэчу са мною, заслугоўвалі нашага поўнага даведу і што я могу шчыра гаварыць з імі. Яны пажадалі дэталёва пазнаёміцца з сітуацыяй ў гета, даведацца, пра што там думаюць людзі, а галоўнае — “Што за арганізацыю вы стварылі?”

Я сцісла распавёў пра становіча ў гета, падкрэсліўшы, што нам вельмі патрэбная падтрымка “рускага боку”, бо іначай нам бадай не выратавацца. І вось надышла пара чарговага Славікавага пытання. Яно аказалася амаль слова ў слова тым жа, якое задаваў мне Навум Фельдман: “Ад како прыйшла дырэктыва стварыць вашу арганізацыю? Хто вызначыў задачы, якія вашая група прыняла ў якасці праграмы дзеянняў?”

Замест адказу я міжволі скліўся за сэрца, чым проста-такі напалахай маіх суразмоўцаў. А затым выпалі тое, чаго, напэўна, яшчэ аніколі не даводзілася чуць гэтым маладым людзям: “Рэвалюцыянеры, якія кіруюцца толькі інтэрэсамі народу, павінны — у час бяды, або ў асадзе, або тады, калі яны цалкам ізаляваныя, — прыслухоўвацца да свайго ўласнага сумлення. У такіх абставінах чакаць дырэктывы звыш — гэта значыць заставацца пасённымі і бездапаможнымі”. Калі я сказаў ім, што нават у канцэнтрацыйных лагерах і турмах людзі гуртуюцца бараніць свае жыцці, у іхных вачах успыхнула столькі цікавіна і здзіўлення, быццам я толькі што раскрыў перад імі самую дзівосную таямніцу на свете.

З хвіліну стаяла цішыня. Яе разка абарваў Славік: “Ну, добра, дапусцім, мы самі надумаем дзейнічаць, падымаць і арганізоўваць людзей. Аднак што будзе, калі выйдзе так, што ў горадзе ўжо ёсьць падпольная арганізацыя, упаўнаважаная зверху? Ці не будзем мы выглядаць узурпаторамі, якія захапілі гэтае права — ствараць і кіраваць арганізацыяй падпольшчыкаў?”

Я адказаў яму, але, як даведаўся пазней, адказ мой не зусім яго пераканаў. Вось што я сказаў: “Калі такі арганізацыйны падпольны цэнтр узапраўды існуе, тады ён даведаецца пра цябе толькі ў тым разе, калі ты згуртуешь людзей і пачнеш нешта рабіць. Тады цэнтр знойдзе, як звязацца з табою, і возьме цябе пад сваё крыло”. Для большай нагляднасці я распавёў Славіку, як мы выйшли на группу Фельдмана.

Мы развіталіся вельмі цёпла, паабяцаўшы адно аднаму, што Жэнька зноў нас звядзе разам.

Вельмі хутка пасля гэтага я даведаўся ад Славіка, што на спецыяльным паседжанні яны надумалі стварыць адну цэнтральную баявую арганізацыю, куды ўвойдуть усе асобныя менскія групы падпольшчыкаў, у прыватнасці чыгуначнікаў, урадавых работнікаў, рабочых розных заводаў і фабрык і інтэлігентаў. Гетаўская падполіле таксама стане адным з яе складнікаў. “Хто будзе ўзначальваць арганізацыю?” — запытаў я. Ён адказаў: “Дадатковы камітэт”. Гэтак Славік засцерагаўся ад магчымых аўтнавачванняў ва ўзурпаванні кірауніцтва, калі б аказалася, што падпольнае менскіе кірауніцтва ўжо існуе.

Такім чынам, дадатковы камітэт. (“Дополнительный комитет”.) Гэтак напачатку ён называўся. Узначаліць яго мусіў Славік, які паведаміў мне, што з гэтага часу ён будзе мець імя “Победіт”. А мне дали падпольную мянушку “Скромны”. Я адчуваў сябе вельмі некамфортна з ёй. Дзесяцігод-

дзямі я выдумляў сабе розныя псеўданімы. Мая маці ў сваіх лістах называла мяне “Геняй”, жаночым імем, — для бяспекі. А тут ранtam ён надзяляе мяне самым нясцілым імем — “Скромный”. Але я нічога не мог зрабіць, мусіў быў пагадзіцца.

У сваёй кнізе Іван Новікаў расказвае пра гісторыю гутага дзіўнага імя. Аказваецца, на першым паседжанні сваёй групы Славік паведаміў, што ён сустрэўся з прадстаўніком гетаўскай арганізацыі, які быў пасланы самім Камінтэрнам! Найначай зрабіць такую выснову Славіка й Лолу падштурхнулі мае аргументы пра паўстанцкія суполкі ў турмах і лагерах...

Калі я распавёў доктару Куліку пра сустречу з Славікам, ён абняў мяне і ўзрушана зашаптаў: “Магчыма... Магчыма, гэта і ёсьць выйсце...”

“Дома” ў Меера Фельдмана і Цэсі Мадэйскер, разам з Бэрэм Сарыным і Сарай Левінай, мы надумалі расслабіцца наўлітроўкаю самагонкі. Пасля ўсяго я вярнуўся ў сваю кацельню абнадзеены і натхнёны. А яшчэ глыбока расчулены занепакоснасцю вартаўніцы Лізы, якая прывітала мяне на ўвадзе: “Будзь асцярожны, Яфім, не гуляй на “тым баку” гэтак доўга...”

ПАСЛЯ ГНЮСНАЙ ПРАВАКАЦЫИ

“Жывым ворагу не здавацца!”

Першаму выкананцу гэтую клятву выпала Якаву Кіркаешта. У гетаўскай атмасферы, якая была Яшу зусім чужой, ён тым не меней вылучаўся незвычайнімі арганізаторскімі здольнасцямі, асабліва ў вынаходніцтве метадаў вядзення падпольнай барацьбы. Я часта гутарыў з ім пра нашыя “былыя дні”. У нас усталіваліся адмысловыя ўзаеміны, хоць бы таму, што я добра ведаў тое месца ў Адэсе, дзе ён вырас. Асірацелы пад час пагромаў у 1919—1920-х, ён быў “прынты” ў дом для дзяцей габрайскіх рабочых, які знаходзіўся на ўтрыманні Габрайскага грамадскага камітэта (Ідышэр гезельшафтлэкер комітэт) і Аб’яднанага размеркавальнага камітэта. У свой час я нават прачытаў там некалькі лекцыяў.

Аднаго разу Гарадзецкі з сваімі галаварэзамі прыйшоў у гета на чарговае сваё паляванне. Акурат у гэты момант Яша выйшаў з “маліны”, каб сустрэцца з адным нашым сябрам. Гарадзецкі па-драпежніцку пайшоў на сваю ахвяру. Яша кінуўся наўцёкі. Адна з куляў Гарадзецкага трапіла ў ягонае сэрца.

Наколькі я ведаю, пахаванне Якава Кіркаешта было першым і апошнім масавым пахаваннем у гета. У парушэнне ўсіх правілаў нелегальнай працы развітаца з ім прыйшли многія сябры нашых ячэек. На невялікай дошы, якую ўсталявалі на магіле, напісалі коратка й проста: “Загінуў у барацьбе”.

У той дзень на могілках Зяма Окунь (які ўжо ўступіў на той час у габрайскую службу бяспекі) пазнаёміў мяне з чалавекам сярэдняга веку, які пазней адыграў вялікую ролю ў дзейнасці як гетаўскай арганізацыі, так і ўсяго менскага падпольнага цэнтра. Гэта быў Міхель (Міша) Гебелеў. Напачатку, падалося, Гебелеў неяк скептычна паставіўся да ўсяго, што я распавёў яму пра нашыя бліжэйшыя планы. Ён слухаў мяне, алісціўшы галаву, амаль абыякава. Але гэта мяне не надта бянтэжыла. Бо ўжо адно тое, што мы выйшли на чалавека, які ведаў свой родны Менск як уласныя пяць пальцаў і які, што самае важкае, меў трывалых і даўнія сувязі з шматлікімі людзьмі на “тым баку” (да вайны Гебелеў быў партыйным кіраўніком), давала нам вельмі неабходную магчымасць наладзіць контакты за межамі гета.

Такім чынам, заняўшы месца забітага фашистыскімі памагатымі Якава Кіркаешта, Міша Гебелеў стаў сябрам нашага арганізацыйнага цэнтра. Гэтаксама, як і з Яшам, у мяне з Мішам адразу ўсталяваліся вельмі прыязныя

ўзаеміны. І хоць пад час нашых размоваў пра гета Гебелеў, здавалася, па-ранейшаму захоўваў свой песімізм, ён быў проста незаменным чалавекам, калі справа даходзіла да канкрэтных дзеяніяў. Цяля Мішы не існавала розніцы паміж днём і ноччу, ён быў заўсёды “напагатоне”. Побліз свайго адмысловага, для чужога вока зусім непрыкметнага “выходу” ў гетаўскай агароджы на Нова-Мясніцкай вуліцы была ў яго абсталяваная хованка, дзе ён трymаў куртку без жоўтых латаў і скрыпку з цяслярскім рыштункам — сваё прыкрышцё. У гэтым месцы на тым баку драцяней агароджы не было сталай паліцэйскай варты; “перайсці мяжу” для Мішы стала бадай што звычайнай (бо вельмі частай) справай. Ён рэгулярна падтрымліваў сувязь з Славікам і нават дапамагаў агульнагарадскому падполянаму цэнтру наладжваць новыя контакты па ўсім Менску.

Насамрэч Міша рабіў надта шмат вылазак. Мы нават часам сварыліся на яго за гэта, досыць сувора дакаралі і папярэджвалі. Ён цярпіў нас выслушоўваў, апусціўши долу вочы, зредзьчас незадаволена пыхаў і адмоўчваўся. А потым зноў браўся за старое.

Ягоная сувязная ў “рускай зоне” Клара Жалязняк называла яго “Бястстрашным Германам”. Аня, другая Мішава сувязная (я не ведаў ейнага прозвішча), ахрысціла яго “Лягучым галандцам”. Між тым сам ён ніколі не паводзіў сябе так, быццам рабіў штосьці незвычайнае. Да тae пары, пакуль...

Пакуль 7 лістапада 1941 года, у гадавіну каstryчніцкай рэвалюцыі, нацысты не здзейснілі сваю гнусную правакацыю.

Адзначэнне “Акцябрскіх”, як называлі гэтае свята менскія габраі, стала ўжо звычайнай завядзёнкай савецкіх грамадзян. Традыцыйных народных, нацыянальных святаў савецкія людзі ці не памяталі наогул, ці адзначалі іх “употай”, за зачыненымі дзвярамі ў сваіх кватэрах. Асабліва асцярожнічалі і захоўвалі канспірацыю ў дні рэлігійных святаў. А пра “Акцябрскую” ў гета памяталі ўсе. Жанчыны пыталіся адна ў адной: “Што мяркуеце спачы на Акцябрскія?” І чулі горкі адказ: “Прастуду з ліхаманкаю, прыпраўленую слязамі і пакутамі...”

Геня, старшая медсестра, якая ведала пра маё сяброўства з загадчыками больніцы доктарам Куліком, папрасіла ў яго для мяне крыху спірту — каб неяк адсвяткаўца “Акцябрскія”. На свята мяне запрасілі ў дом на вуліцы Апанскага, дзе жыла Іда Алер. Запрасілі, бо Іда налічыла — па тым, што я казаў — мяне “свaim”. (Сама ж яна разам з дзвюма дочкамі ўваходзіла ў адну з нашых ячэек.)

А за некалькі дзён да гэтага начальнік гетаўскай паліцыі Зяма Серабранскі нечакана зайшоў у кацельню. Зусім па-сяброўску ён запытгаў у старшага рабочага Хаіма Фейгельмана, як ідзе работа. Размаўляючы з ім пра будзённыя справы, ён за ўесь час нават не зірнуў у мой бок. “Мы падумаем, што можна зрабіць, каб дапамагчы больніцы”, — сказаў Зяма на развітанне, тым самым быццам тлумачачы мету свайго візіту. Але калі ён ужо збіраўся

выходзіць, я непрыкметна злавіў ягоны погляд і сцяміў: ён хоча са мною пагаварыць. Я выйшаў следам за ім. Першае, што мne тады падумалася: нехта мяне выдаў. Калі ж ён сказаў мне, што яго паслаў Нотке Вайнгаўз, я навастрыгуся слухаць.

Лёс тысячаў габраў вісей на валаску. Трэба было неадкладна нешта рабіць. З надзейнай крыніцы Зяма даведаўся, што немцы збираліся “Урэзак” тэррыторыю гета за кошт Нямігі, вуліцы Астроўскага і іншых густа населеных вуліцаў. Па ягоных падліках, там жылі амаль 20000 габраў. Дзе нам было знайсці прытулак для іх усіх? Ні Зяма, ні я яшчэ не разумелі ў той момант, што насамрэч азначала гэтае “Уразанне” гета. Мы нават і дапусціць тады не маглі, што гэта не проста тэррытарыяльнае скарачэнне. Усе нашы думкі засяродзіліся на адным: трэба неадкладна і сур’ёзна папярэдзіць жыхароў гэтых вуліцаў, каб яны своечасова перабраліся ў іншыя раёны.

Зяма параіў мне сустрэцца з старшынём юдэнрату Мушкіным, маўляў, яму можна давяраць — ён ужо сцяміў, што да чаго, і здагадваецца, што ў гета ёсьць “іншая ўлада”. Я катэгарычна адмовіўся ад сустрэчы з Мушкіным: гэта не прынясе карысці ні яму, ні мne. У юдэнратайскіх колах, без сумневу, крупняцца “вікі”, якія пра ўсё даносяць гестапа. Рызыка правалу была занадта вялікая. А таму я прапанаваў, каб не габраі, а “людзі з горада” выйшлі на сувязь з Зямам, а таксама, магчыма, з Мушкіным. Пазней я меў магчымасць абмеркаваць гэта асабісту з Славікам.

Наш цэнтр даручыў усім сакратарам ячэек (а іх на той час было дзесяць, без уліку моладзевых суполак) мабілізаваць сваіх людзей і ў найкарацейшыя тэрміны й вельмі асцярожна папярэдзіць габраў аб навіслай над імі пагрозе, пастарацца пераканаць іх у неабходнасці знайсці новае жытло раней, чым іх прыйдуць “выселяць” немцы. У многіх выпадках габраі сустракалі гэтых просьбы-папярэджанні нашых людзей з адчаем, а то і нават пакорліва аддаючыся на волю лёсу: маўляў, што будзе, тое будзе. Па-сапраўднаму прыслушоўвалася хіба толькі моладзь.

Асабіста мне даручылі папярэдзіць Лізу Вашчульскую, сябра маёй ячэйкі. Яна жыла на Нямізе, блізу гетаўскіх мяжы. Ейная кватэра служыла месцам сустрэч з Эмай Родавай. Дванаццацігадовы сын Лізы Вова быў адным з самых спрытных “выведнікаў”; яго заўсёды пасыпалі на “той бок”, часам нават за межы Менска, адшукваць новыя скованкі і прытулкі для габраў. Выпрабаваная ў пакутах і барацьбе, Ліза выслушала мяне моўчкі. Адно паказала мне вачыма на сваю старую й нямоглую маці — я зразумеў, што яна не сыдзе з гэтага месца...

Надвячоркам 6 лістапада 1941 года, якраз тады, калі рабочыя калоны вярталіся з прымусовай працы, у гета ўварваўся Гарадзецкі з сваімі бандытамі. Гетаўскія вуліцы імгненна апусцілі. Тым жа вечарам мы даведаліся, што Гарадзецкі загадаў сагицу сяброў юдэнрату разам з сем’ямі, кіраўнікоў гетаўскай паліцыі і біржы працы, а таксама некалькі сотняў “спецы-

ялістаў” і кваліфікованых рабочых, і перавесці ўсіх іх у канцлагер на вуліцы Шырокай.

Страх і немач апанавалі гета. Ніхто не заснушы тас начы. Жудаснае прадчуванне вярэдзіла людскія душы: раніца прынясе вялікую бяду. Калі ўжо немцы скапілі гетаўскіх кіраўнікоў, значыць, неўзабаве не стане й самога гета.

Раніцай 7 лістапада атрады СС і паліцыі разам з вялікай колькасцю мясцовых і літоўскіх памагатых-фашистаў увайшлі ў гета. Запыніўшыся ненадоўга на Юбілейной плошчы, яны рассыпаліся затым па вуліцах Няміга і Астроўскага. Там нелюдзі пачалі “шукаць і хапаць,” ўсіх, хто трапляўся на вочы: мужчын, жанчын, дзяцей. Пад град удуараў і лаянкі іх зганялі на Юбілейную плошчу. Старых ды нямоглых рассстрэльвалі на месцы — у кватэрах, у ложках. Уся плошча й прылеглыя вуліцы запоўніліся людзьмі, на тварах якіх быў напісаны невымерны адчайнік страха.

Затым прагучай загад — спачатку на-пямецку, потым апранутыя ў чорную форму паліцаі з “таго боку” (за гэта іх называлі магільшчыкамі) паўтарылі яго па-руску: “Сіхутайцесь ў шэрагі па восем, як вы заўсёды рабілі на Акцыябрскія!”

Людзі началі мітусіцца, штурхашца, цягнучы за сабою сваіх дзяцей, старавучыя не адлучацца ад сямейнікаў. Літоўскія фашисты раздалі габрам чырвоныя сцягі з савецкімі сімваламі. Мужчынам у першым шэрагу далі ў рукі вялізны плакат з лозунгам: “Няхай жыве 24-я гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі!”

З юдэнратавскага будынка павышодзілі людзі ў цывільнным з грувасткімі кінакамерамі. З розных бакоў яны пачалі здымыць “дэмантрацыю”: габрам было загадана ўсміхацца і выглядаць шчаслівымі, узяць на плечы дзяцей і рушыць маршам. Калона выйшла на вуліцу Аланскага, дзе ўжо стаяла карона на вялікіх чорных машын. Праз колькі часу гэтая чорная машины, груженыя габрамі, кіраваліся ўжо да Тучынкі...

Ацалелі адзінкі. Яны й расказалі нам, што здарылася. Немцы выгрузілі людзей і загналі ўсіх у былья складскія памяшканні, што раней належалі 6-й дывізіі НКВД. Цесната там была невыносная. Людзі млелі, але не падалі — так і прадаўжалі стаяць, сціснутыя з ўсіх бакоў чалавечымі целамі. Дзеци задыхаліся на руках у мацирок. Тыя ж, хто тримаўся з ўсіх сіл за жыццё, пакутавалі ад невыноснай смагі. Гэтак пратрымалі людзей два ці тры дні. Нарэшце адчыніўшы склады і выпустіўшы адтуль жывых, нацысты адвезлі ўсіх іх да свежавыкапаных равоў, дзе загадалі ім распрануцца. Жахлівая енкі ахвяраў заглушаліся лаянкай забойцаў і тахтанием кулямётавай. А тады — цішыня. Крыавая магілы пакінулі не засыпанымі. Яшчэ доўгі быў чутны цяжкія стогны параненых, недабітых людзей. Сяляне з бліжэйшай вёскі, якіх прыгнаглі засыпаць тыя страшныя равы, казалі, што нават пасля таго як яны іх засыпалі, зямля ў іх ўсё адно яшчэ дыхала...

На наступны дзень юдэнратагаўцаў і ўсіх астатніх “закладнікаў” прывялі назад. Немцы ім растлумачылі, што іх забіралі з гета для іхнай жа бяспекі, каб яны выпадкова не сталі ахвярамі разні!

Паводле інфармацыі з юдэнрата, 7 лістапада было зіпчана 12000 габраў. Ніякага суцяшэння не прыносіў той факт, што дзякуючы нашым папярэджанням амаль палове жыхароў “урэзанага” раёна ўдалося выратавацца.

Больш за тое. Не паспелі людзі ачомацца ад жудаснага 7 лістапада, як эсэсаўцы і паліцаі разам з літоўскімі хаўруснікамі зноўку ўчынілі налёт на гета. Гэта здарылася праз два тыдні пасля “акцыябрскай” расправы. Гэтым разам яны ачапілі раён Татарскай вуліцы, габрайскую частку Замкавай і прылеглыя завулкі. Мэта немцаў рабілася відавочнай: скарачаць тэрыторыю гета з ўсіх бакоў, змушаючы габраў ўсё больш скучвацца на ўсё меншай плошчы, адціскаць іх у нязменным кірунку — да могілак.

Ад Зямі Серабранскага я даведаўся, што пад час “акцыі” нацысты падрапілі на “маліну” Нотке Вайнгаўза. Ніякіх іншых падрабязнасцяў наконт гібелі нашага таварыша да нас больш не дайшло. Мы страдалі чалавеска, якому, не выходзячы з сваёй схованкі, удалося пераканаць тысячы габраў не паддавацца адчаю. І гэта прытым, што ён казаў ім нічым непрыхаваную праўду пра іхнае становішча і пра тое, што іх чакае заўтра. Мы не маглі прыняць аніводнае пастановы, не парадаўшыся папярэдне з Нотке, бо вельмі цянілі ягонае глыбокас веданне харектару савецкіх габраў. Як жа радаваўся ён, калі мы нарэшце прарвалі нашу ізалацыю і наладзілі сувязь з “тым бокам”!..

Смерць Нотке стала вялікім для нас ударам. Прауда, неўзабаве мы крыху акрыялі дзякуючы запрашенню Славіка дэлегаваць каго-небудзь з нашых людзей на тэрміновае паседжанне ягонай групы. Мы спынілі наш выбар на Мішу Гебелеве — яму з прычыны ягонага “арыйскага” выгляду было лацвій перамяшчанацца ў “рускай зоне”. Не сумняваліся мы і ў тым, што ён цвяроза ацэніць выступленні ўдзельнікаў таго паседжання. Мы ўпаўнаважылі яго расказаць там пра сітуацыю ў гета і папрасіць іхнай дапамогі, перш за ўсё — падшпукати жытло за межамі гета для габрайскіх жанчын і дзяцей. Што да мужчын-габраў, мы прасілі, каб ва ўсіх сваіх антынацысцікіх планах Менскі падпольны цэнтр абавязковая меў на ўвазе і нашых людзей, асабліва тых з іх, у каго быў вайсковы досвед. На той час мы ўжо чулі пра партызанская групы і нават цэлья атрады, створаныя, у прыватнасці, ва ўсходніх ад Менска раёнах. І яшчэ мы папрасілі Мішу паспрабаваць даведацца, ці гатовы Славік прыйсці ў гета спаткацца з нашымі цэнтрамі.

Звычайна маўклівы, з заўсёднымі сумотнымі вачыма, Міша вярнуўся з “таго боку” зусім іншым чалавекам. Тоэ, што адбылося на вуліцы Лугавой, 5, было не проста паседжаннем, а ўсегарадскім сходам, які пастанавіў аб’яднаць усе падпольныя групоўкі, а іх у Менску ужо было досьць шмат. Дэлегаты ўхвалілі наш арганізацыйны прынцып “дзесятак” і выбралі “тры-

умвірат” (на чале з Славікам Пабядзітам), якому даручалася і надалей весці арганізацыйную працу з асаблівым акцэнтам на ўсталяванні сувязяў з “партизанскім лесам”. На нас, гетаўцаў, ускладі адказнасць за стварэнне тэхнічнай базы для друку разнастайных матэрыялаў з далейшым распаўсюджваннем іх сярод усіх менскіх падпольных групав. (Адзін з рэдкіх дакументаў, знайдзены пасля вайны, зафіксаваў якраз той момант першага сходу “Дадатковага камітэта”, дзе гэтая задача даручалася сакратару гетаўскага цэнтра “таварышу Скромнаму”.) Акрамя гэтага, Міша паведаміў, што Славік гатовы прыйсці ў гета і ўсё аблеркаваць з намі асабіста.

Тым часам Ніне Ліс, якая выдавала светла-русыя блакітнавокай беларускай, мы дали вельмі адказнае заданне: дабрацца да лесу паблізу былога савецка-польскага мяжы і высыгліць, ці магчыма там “пасяліць” некаторых наших жанчын і дзяцей. (Натуральна, мы паклапаціся б пра іх “належныя” дакументы.)

Пяцігадовая Нініна дачка засталася з бабуляй. У вольны час я падоўту з ёй размаўляў. Нініна маці была парапенена нямецкай куляй у першыя ж дні гета. Рана амаль прыкавала яе да ложка, тым не меней жанчына не страціла алтымізму й жыццёвай энергіі. Заданне, якое даручылі мы ейнай дачы, яна ўспрымала так, быццам мусіла выкананы яго сама. Не адзін раз даводзілася мне чуць, як падбадзёрвала яна падпольшчыкаў: “Давайце, хлопцы, пакажыце ім, на што вы здатныя!”

Да 1920-х яна была бундаўкай. Я мог гадзінамі слухаць ейныя аповеды пра тагачасныя сходкі і забастоўкі, у якіх яна брала ўдзел. Як маладая жанчына-работніца, яна была сябрам і Габрайскай самаабароны пад час першай рускай рэвалюцыі. У батальёне Браніслава Гросера, створаным у 1919-м для барацьбы супраць контррэвалюцыі і пагромшчыкаў, служыла медсястрой. “А ты што думаў? Што я сядзела дома склаўшы руки? Калі паміраць — дык лепей ужо ў барацьбе!” Гэтая бясстрашная паджылай жанчына не магла ведаць, што неўзабаве ёй давядзеца загінуць разам з сваёй слайной дачкой і ўнучакай...

Мы наладзілі адмысловую вытворчасць фальшывых дакументаў — працоўных пропускаў з нацысцкім арламі і “арыйскіх” пашпартоў. За гэта адказвалі майстры сваёй справы, “капіявальнік” Бэр Сарын і двое сяброў з ячэйкі Фельдмана — Моця Шэрман і Геня Каплан. Апошнім дапамагаў былы менскі журналіст-фотакарэспандэнт Салавейчык. Гэтая група рабіла сапраўдныя цуды, пераўтвараючы габрайскія твары ў “арыйскія”. Дзеля масавага выпуску фальшывых дакументаў нас забяспечвалі сапраўднымі бланкамі рабочыя нямецкай друкарні, дзе выдавалася газета германскага вайсковага камандавання “сярэдняга” фронту.

(Паведамленне айнзацкаманды “A”, датаванае ад 16.10.41 да 31.01.42, сведчыць, што “адна з шматлікіх арганізацый па выпуску фальшывых пашпартоў існавала нават у муніцыпальным камісарыяце”. Гэта — праўда. На

той час гестапа яшчэ не ведала пра масавую вытворчасць самых розных відаў дакументаў у нашай гетаўскай друкарні.)

Нейкі час фальшывыя дакументы дапамагалі нам супрацьстаяць нямецкаму загаду, згодна з якім гета мусіла быць падзеленае на дзве часткі. У адну, ад Юбілейнай плошчы і да Абутковай вуліцы, меркавалася перасяліць усіх рабочых-“спецыялістаў” разам з сябрамі юдэнрата і кіраўнікамі габрайскай службы аховы парадку, а ў другую, на супрацьлеглы баку ад плошчы, — усіх астатніх грабраў. Мэту гэткай “рэарганізацыі” ўжо разумеў кожны. Гета ахапіла паніка. Людзі даймалі супрацоўнікаў біржы працы патрабаваннямі работы для “спецыялістаў”. (Мы надрукавалі і распаўсюдзілі сярод іх вялікую колькасць падробленых пашпартоў.) Юдэнратаўцы з жыллёвага аддзела падалі нямецкаму каменданту звесткі, паводле якіх у тым раёне, дзе дазвалялася жыць “спецыялістам”, ужо не было аніводнага вольнага пакоя, а непаселеных рабочых з “нямецкім” пашпартамі — вельмі шмат. Камендант нарэшце дазволіў “спецыялістам” жыць у абедзвюх частках гета.

Пасля гэтага на нейкі, зусім непрацяглы, час сітуацыя ў гета крыху змякчылася. Хоць насамрэч у Менскім гета ніколі не было спакою. Не праходзіла і дня без забойстваў, без жорсткіх пабояў і тэрору, без рабунку тых габрайскіх рабочых, якія, вяртаючыся ў гета з “таго боку”, асмельваліся прыхаваць што-небудзь з ежы для сваіх галодных дзяцей.

Што было рабіць? Што было рабіць?

Выпрацоўваліся новыя планы.

ДЗВЕ ЎЛАДЫ Ў ГЕТА

У сваім штодзённым жыцці гетаўскія габраі на кожным кроку бачылі ў адчуvalі нямецкую ўладу, а яна паўсюль учыняла тэрор і сеяла смерць. Можа быць, найперш яны бачылі гэтую ўладу ў асобе ўсюдыснага начальніка нямецкай паліцы і сілаў бяспекі Гатэнбаха. Ад яго габраі ўцякалі, як ад агню. Заўсёдным спадарожнікам Гатэнбаха быў ягоны ваўкадаў, гатовы па першай жа камандзе гаспадара кінуцца на сваю ахвяру, у тым ліку і на малое дзіця. Людзі ўжо даўно зразумелі: ад гэтага бязлітаснага забойцы і ягонай крыважэрнай звяроті можна ўратавацца толькі ўцёкамі.

Гатэнбах узяў за звычку знянацца з'яўляцца ў самых розных кутках гета, набіраючы гэткім чынам сваю дзянную “норму” ахвяраў, пераважна жанчын, якіх неподзь бязлітасна біў толькі за адно тое, што тыя спрабавалі абмяняць калі гетаўскай агароджы туго ці іншую реч на некалькі бульбін. Асаблівую асалоду ён атрымліваў, здзекуючыся з дзяцей, калі тыя не паспявалі своечасова знікнуць з вуліцы, або з старых людзей, калі нехта з іх не зняў перад ім капялюш ці зрабіў гэта недастаткова спрытна. Асабліва дастаўвалася старым зімою, калі трэба было развязваць шалік, якім яны абараняліся ад марозу, і ў выніку рытуал вітання зацягваўся. Гатэнбах не любіў чакаць і тады нярэдка “здароўкаўся” куляй.

Немец, які падмяняў Гатэнбаха на гетаўскіх “дзяжурствах”, рабіў сваю справу крыху “мякчэй”, хоць і з нямецкай пунктуальнасцю. Яго звалі Рыхтар, ён быў старэйшынам за Гатэнбаха, спрактыкованым прускім афіцэрам, які нібыта ўсяго толькі выконваў загады свайго начальніцтва. Аднак пад час “марадзёрскіх акцыяў”, калі ў габраяў адбіралі апошнія іх агчаджэнні, што захоўваліся на чорны дзень, звярыная сутнасць Рыхтара выяўлялася на поўніцу.

Зіма 1942 года выдалася надзвычай халодная. У гета адчуваўся востры недахоп дроваў. Звычайна надвячоркам, калі Рыхтар заканчваў свой “дзяжурны абыход” і пакідаў гета, мужчыны спілоўвалі якое-небудзь з нямногіх ацалелых дрэваў і дзялілі круглячкі між суседзямі. Ад дзвярэй і вокнаў дамоў, разбураных пад час бамбёжак, не засталося і трэскі. Альтанкі ў навакольных садах гэтаксама даўно ўжо згарэлі ў грубках. Усё, літаральна ўсё, што магло гарэць, ішло на паліва — або для прыгатавання ежы, або для таго, каб хоць крыху сагрэцца, абараніцца ад невыноснага холаду. У гета нават казалі: “Эх, калі б няшчасці гэтак хутка гарэлі, як дровы, дык жа — зусім не

гараць...” Ратуючыся ад марозу, людзі сталі паліць нават прыбіральні. Натуральныя патрэбы спраўлялі там, дзе выпадала, часцей за ўсё проста, як кажуць, “на дварэ”. Пакуль быў мароз, гэта не стварала асаблівых праблемаў, аднак з першым жа цяплом па ўсім гета распаўсюдзіўся нясперты смурод.

Тым часам Рыхтар нават людское гора выкарыстоўваў як нагоду для новых здзекаў. Ён бязлітасна глуміўся з кожнага, каго заспіваў за ўчыненнем “злачынства”: калі нехта спілоўваў дрэва ці разбіраў на дровы нейкую будыніну, або, што яшчэ горш, ёсць з “рускіх зон” абрэмак паленцаў, кошык плавіння ці брыкету. Але найбольш упадабаў Рыхтар “правяраць” габрайскіх рабочых, якія вярталіся з працы. Без цырымоніі ён выварочваў у бедачын кішні і выкідаў з іх на зямлю ўсю ежу. Потым яс перабіралі габрайскія паліцэйскія, сартуючы на прыдатную для іх і непрыдатную...

Неўзабаве Рыхтара змяніў Бэнэцке, а на месца апошняга прыйшёл шарфюрэр СС Рыбэ, які быў яшчэ большым садыстам, чым усе ягоныя папярэднікі. Габраі, што ўцяклі з Слуцка і апынуліся ў Менскім гета, пазналі ў Рыбэ забойцу, які кіраваў ліквідацыяй Слуцкага гета.

Людзі называлі яго “д’яблам з белымі вачымі”. Ягоным заўсёдным кампаньёнам быў перакладнік Міхельсон. Для Рыбэ не было розніцы, жанчына перад ім або дзіця — ён з адноўкавай жорсткасцю здзекваўся з усіх, нікога не адпускаючы без пакарання. Звычайна гэта выглядала так: сваімі лупатымі вачымі ён доўга, нібы вывучаючы, глядзеў на сваю ахвяру, ягоныя губы выцягваліся ў агідную ўсмешку, нарэшце ён падымаў пісталет, старавіна прыцэльваўся і — заўжды трапляў у цэль. Менавіта Рыбэ арганізаваў “конкурс прыгажосці” сярод маладзенскіх габрайскіх дзяўчатаў. Выбраўшы дванаццаць самых мілавідных, загадаў ім прыгожа праіскі праз усё гета, а пасля прывёў іх на могілкі, прымусіў там распрануцца і... пазастрэльваў па чарзе, адну за адной. Апошній была Лена Неў. Перад тым як забіць, Рыбэ ўзяў ейны ліфчык і самазадаволена зарагатаў: “Гэта будзе мне падарункам ад мілай габраечкі”. І ўся гэтая жудасць рабілася на вачах у габрая, якога разам з дзяўчатаў прывялі на могілкі, каб ён закапаў трупы.

Гэтыя вылюдкі з ніжэйшых эшалонаў СС пагодзённа і заўзята выконвалі функцыі гетаўскіх наглядчыкаў. Іх начальнікам быў камендант Рэдэр, пра якога гетаўцы не ведалі амаль нічога, апрача того, што менавіта ён выдаваў усе антыгабрайскія загады. Звычайна Рэдэр улятаў з бізуном у пакой да Мушкіна, груба выганяў адтуль усіх наведнікаў і тады ўжо звяртаўся да самога Мушкіна, якога ніколі не называў іначай, як: “Ты, начальнік жыдоўскага зброду!”

Ягоныя загады заўсёды былі вельмі “канкрэтныя”. Напрыклад: вось гэтулькі золата, гэтулькі серабра, гэтулькі ілаціны — і ўсё павінна быць сабрана не пазней як да такога вось тэрміну. (Кожны юдэнратавец адказваў за гэта сваёй галавой.) Або яшчэ: не пазней як такога вось чысла ўсё футравыя рэчы — жаночыя футры, мужчынскія паліто, шапкі, каўніры, пальчаткі —

павінны быць здадзеныя ў камендатуру. Ад Рэдэра выходзіў загад здаць і ўсе гадзіннікі, медныя дзвірныя ручкі і медны посуд. Не было мяжы і супыну гэтакай “вынаходлівасці” каменданта.

Адмысловым выкананцам усіх карных акцыяў быў специяліст канцэнтрацыйнага лагера на Шырокай, якім камандаваў намеснік каменданта Гарадзецкі. Раітгойныя аблавы гэтых бандытаваў з'юсды заканчваліся трагічна: забойствам тых, хто выпадкова трапляўся нелодзям на вочы, і дэпартацыяй шматлікіх габрайу, якіх нібыта забіralі на ірану, а насамрэч імі праста выконвалі “норму” па спальванні людзей у Трасіянцы. Канцлагер на Шырокай знаходзіўся пад беспасярэдным кіраўніцтвам службы бяспекі (*Sicherheitsdienst*) і, у прыватнасці, яе супрацоўніка оберштурмфюрэра Локая.

На чале ўсёй сістэмы акупацыйнага тэрору ў Беларусі ў тым ліку ў Менску стаяў генерал СС і паліцыі Цэнсер. (Я заўжды насыў з сабой дакумент з ягоным падробленым подпісам, згодна з якім міне забаранялася “рэкрутаваць” на прымусовую працу без ягонага ведама ці дазволу.) Пасля лютага 1942 года Цэнсер змяніў оберштурмбанфюрэра Эдвард Штраух. Яго спецыяльна прыслалі з Берліна ўзначаліць службу бяспекі ў акупаванай Беларусі.

Насельнікі гета мелі дужа цьмянае ўяўленне пра ўсю гэтую сістэму гепархіі і кампластэнцыі нямецкіх афіцэраў на розных роўнях апарата тэрору. Нават для юдэнрататаўцаў цяжка было прасачыць усе прыступкі гэтага лесвіцы вайсковых чыноў, якія аддавалі ім загады “ад імя” каменданта Рэдэра. Спрабы Мушкіна растлумачыць немцам, што папярэднім загадам у габрайу ужо адбрабалі “падлеглую рэквізіцы” маёмасць, звычайна заканчваліся для “старэйшыны габраёй” чарговым прыніжэннем або пабоямі.

З боку цывільнай адміністрацыі, якая была ўтворана ў першыя месяцы акупацыі і замяніла сабою ўладу вайсковага паліўога каменданта, юдэнрат адчуваў да сябе іншае стаўленне.

Іллю Мушкіну разам з калегамі-юдэнрататаўцамі дазвалілася раз на тыдзень пакідаць гета, каб атрымаць ва управе вылучаную колькасць харчовых прадуктаў. У каларыйным вымярэнні норма, вызначаная нямецкімі ўладамі для габраёй, складала адну дзесятку ад той, што атрымлівалі “арыйцы”. Набор быў заўжды аднолькавы: мука, крупы, часам суп і лекі супраць тыфу. (Немцы смяртэльна баяліся эпідэміі тыфу.) Узначальвалі управу невядомыя ў Менску людзі — доктар Тумаш і Вацлаў Іваноўскі, але я ведаў, хто быў гэтыя калабаранты. (Крыху падрабязней пра гэта ў адным з наступных раздзелаў.)

На чале цывільнай адміністрацыі акупаванай Беларусі, якая ажыццяўляла гітлераўскую палітыку ў дачыненні да габраёй, стаяў генеральны камісар. Гэта быў адзін з першых актыўістаў-арганізатораў гітлераўскай нацыянал-сацыялістычнай партыі — гаўляйтэр Вільгельм Кубэ. Сын дробнага прускага афіцэра, ён стаў дэпутатам рэйхстага яшчэ ў пачатку 20-х гадоў і прадстаўляў там ультраправых. У 1928 годзе Кубэ ўзначаліў нацысцкую

фракцыю прускага парламента. Пры кожнай магчымасці ён дэманстраваў свае зацяထыя антысеміцкія погляды. У 1935 годзе ў артыкуле “Аб габрайскім пытанні” ў газете “Beobachter” Кубэ пісаў: “Тое, што для здароўя чалавечства значаць бляшкі, туберкулёз або сіфіліс, тое ж значыць габрайства для жыццяздолънасці белых расаў... Бацьланосць бэтай хваробы павінны быць ізаляваны і знішчаны”.

Генеральны камісар Беларусі падпарадкоўваўся рэйхскамісару усіх акупаваных тэрыторый Генрыху Лозэ, рэзідэнцыя якога знаходзілася ў Рызе. У сваю чаргу Лозэ быў беспасярэдна адказны перед міністрам акупаваных тэрыторый Альфрэдам Розенбергам, які ўжо ў сваёй рэзідэнцыі ў Берліне вызначаў накірунак гітлераўскай палітыкі на землях, акупаваных пад час бліцкryгу ў 1941 годзе. Прадстаўнік Розенберга Лозэ быў “босам” генеральных камісараў Украіны, Беларусі, Літвы і Эстоніі. Усе яны призначаліся беспасярэдна Берлінам.

Рэзідэнцыя Вільгельма Кубэ размяшчалася на плошчы Свабоды ў Менску і займала будынкі, якія раней належалі прафсаюзным савецкім установам. (У 1920-х на гэтай плошчы меркавалася паставіць помнік габрайскому рабочаму-рэвалюцыянеру Гіршу Лекерту. Падмурак для помніка зрабілі, і ён стаяў там гадамі, ды сам помнік так і не з'явіўся.)

Галоўным клопатам генеральнага камісара Беларусі, як і ягоных калег-генткамісараў іншых акупаваных тэрыторый, было эфектунае выкарыстанне матэрыяльных каштоўнасцяў і працоўнай сілы на карысць вермахта і вясной эканомікі нацысцкай Германіі. Немалое значэнне надаваў Вільгельм Кубэ і культурнай палітыцы на акупаванай Беларусі, асаблівую ўвагу аддаючы музеям, галерэям, навуковым установам, розным зборам культурных скарбаў. Найбольш каштоўныя экспанаты музеяў, навуковыя працы, летапісы, старадрукі, карціны адбіраліся спецыяльнай групай нацысцкіх спецыялістаў і адпраўляліся ў Германію. Гэтыя спецыялісты з міністэрства Розенберга былі зацікаўленыя таксама і ў габрайскіх архівах, габрайскім фальклоры і іншых матэрыялах былога Інстытута габрайскай культуры пры Беларускай акадэміі навук. Праз юдэнрат яны спрабавалі прыцягнуць да гэтага селекцыйнае працы й габраёй гета.

Зяма Серабранскі неяк быў намякнуў мне, што калі б я пагадзіўся там працаўаць, то атрымаў бы жалезнную гарантію абароненасці ад аблаваў, а да ўсяго не меў бы праблемаў з харчаваннем. Я наадрэз адмовіўся ад гэтага працавання, парайушы яму не спрабаваць шукаць і іншых кандыдатаў. Але, напэўна, “навукоўцы” Розенберга знайшлі-такі гэтых людзей, бо газета “Арол Усходу”, орган нямецкага камандавання “сярэдняга” фронту, надрукавала на сваіх старонках узоры габрайскай фальклорнай паэзіі, дзе ўхваляўся Сталін...

Юдэнрататаўцы адчувалі (хутчэй адчувалі, чым ведалі), што паміж генеральным камісарам Кубэ (цывільнай уладай) і оберштурмбанфюрэрам

Штраўхам (паліцэйскай уладай) існавалі пэўныя супірочнасці ў разыходжанні ў стаўленні да гета. Найперш гэта выяўлялася ва ўзаёмінах з “тета ўнутры гета” — габраямі, прывезенымі пасля лістападаўскіх пагромаў з Германіі, Аўстрый і Чэхаславакіі і паселенымі ў дамах, дзе рапей жылі савецкія габраі, якіх адправілі ў лагеры або расстралілі. (“Я знайшоў для вас месца, пазбавіўшыся ад 35000 рускіх габраў”, — выхваляўся перад дэпартаванымі ў Менск нямецкімі габраямі обершарфюрэр Шайдэль. Ён быў наглядчыкам ад СС і паліцыі ў “гамбургскім” гета. “Гамбургскім” гета назвалі таму, што самы першы транспорт з габраямі з Еўропы прыйшоў у Менск як раз з Гамбурга.)

Неўзабаве пасля прыбыцця ў Менск нямецкія габраі пачалі рабіць агароджу, каб аддзяліцца ад *Ostjuden*. На першым часе габраі з Менска бадай што не бачылі амаль апіякай розніцы (найперш у манерах) паміж сваімі суплеменнікамі з Германіі і самімі немцамі. Узвядзячы агароджу вакол свайго гета, “гамбуржцы” штосьці крычалі ці лаяліся амаль гэтаксама, як нямецкія наглядчыкі ў дачыненні да менскіх габраў. Яны старанна прыбіralі ў сваіх кватэрах, акуратна парадковалі рэчы, дружна ўскапвалі невялікія кавалкі зямлі пад гароды. І кожны раз пасля заканчэння працы яны пераапраналіся ў чыстае — вечаровае — адзенне.

Першыя стасункі паміж “гамбургскім” і менскімі габраямі сталі вынікам нутранога гетаўскага тавараабмену. Найбольшым поспехам у “гамбуржцаў” карысталася сала, ці “шпік”, як яго называлі ў Менску. “Гамбуржцы” нават склалі адмысловую сетку коштаяў, напрыклад за адзін наручны гадзіннік — фунт “шпіка” і бохан хлеба або фунт маргарыну і два боханы. Тых “прадуктаў”, якія “гамбуржцам” адпускалі нямецкія ўлады (300 грамаў вады і 5 грамаў крупаў на чалавека, без тлушчу і солі), ставала толькі на вадзяністую поліўку. Каб хоць неяк змагацца з голадам, людзі абменьвали на харч вонратку, нават сподняе, — усё, што знаходзіла “на рынку” попыт.

Гэты “бізнес” неўзабаве прывабіў груганоў — “чорную паліцыю” з “рускай зоны”, а таксама й нашых габрайскіх паліцыянтаў. З’явіліся першыя ахвяры і сярод “гамбуржцаў”. Аднаго разу оберштурмфюрэр Біркхардт нечакана апынуўся ў “гамбургскім” гета і разрадзіў увесь аўтаматны ражок у гурт гандляроў. Сем нямецкіх габраў загінула... Але ўжо праз нейкас паўгадзіны на тым самым месцы, дзе яшчэ патыхала смерцю, гэты бартэрны гандаль узнавіўся. (Падрабязней пра гэта можна даведацца з успамінаў Карла Левенштэйна, ацалелага начальніка габрайскай паліцыі ў “гамбургскім” гета.)

У “гамбургскім” гета габраі сяліліся зямляцтвамі, адпаведна месцу свайго нараджэння — былыя насельнікі таго ці іншага горада, адкуль іх дэпартавалі, стараліся трymацца разам. Габрайскім “старэйшынам” (*Juden-Altester*) там быў доктар Эдгар Франк. Кіраўнікі “гамбургскага” гета не мелі дачынення з менскім юдэнратам. Толькі аднойчы яны запрасілі да сябе не-

калькіх юдэнрататаўцаў і з гэтай асаблівай нагоды падалі на стол адмысловы пачастунак — аладкі, прыгатаваныя з папярэдне высушаных, а затым стойчаных бульбяных лушпаек. Напачатку ўзаёміны “гамбуржцаў” з нямецкай цывільнай адміністрацыяй былі зусім іншымі, чым з менскімі габраямі. З немцамі яны паводзілі сябе амаль як браты-суайчыннікі.

Недзе пры канцы 1941 года генеральны камісар Кубэ наведаў “гамбургскую” гета і меў гутарку з доктарам Франкам. Той распавёў гаўляйтэру, што сярод дэпартаваных з Германіі ў Менск габраў ёсьць людзі, “чые браты зараз на фронце”, а ў шэрагах службы паліцыі (*Ordnungsdienst*) “гамбургскага” гета нямала тых, хто служыў у нямецкім войску пад час Першай сусветнай вайны, прычым паасобныя з іх даслужыліся да высокіх званняў і медалёў за баявыя заслугі. Як сведчыць Карл Левенштэйн, генерал Кубэ быў настолькі ўражаны, што паабяцаў доктару Франку неадкладна перадаць гэту інфармацыю самому Адольфу Гітлеру...

Своеасаблівая ўзаёміны, якія склаліся паміж Кубэ ў “гамбургскім” гета, спарадзілі канфлікт паміж цывільнай уладай і органамі бяспекі. Эсэсаўскі начальнік Штраўх накіраваў скаргу ў Рыгу самому рэйхскамісару Лозэ, а таксама ў розенбергавскую міністэрства па акупаваных тэрыторыях у Берліне: маўляў, Вільгельм Кубэ зацікаўляе нямецкіх габраў да “людзей нашай культурнай сферы” і сцвярджае, што “Мендэльсон не можа быць выкраслены з нямецкай культурнай гісторыі”. (Документы з архіва Яд Ва-Шэм у Ерусаліме.)

У адной з сваіх справаздачаў Штраўх ахарактарызаваў Кубэ як “найвялікага праціўніка акцыяў супраць габраў”, які “абмяжоўваеца зіщчэннем толькі польскіх і russkіх габраў”. Штраўх папярэджваў, што паліцэйскі корпус нямецкіх габраў (*Ordnungsdienst*) уяўляў сабой добра арганізаваную группу прафесійных вайскоўцаў і што Кубэ перапікаджаў ажыццяўленню “спецціяльной” палітыкі ў дачыненні да іх, — гэта значыць, іх ліквідацыі. І яшчэ: паводле словаў Штраўха, даведаўшыся аб tym, што айнзацкаманды расстралілі ў гета савецкіх габраў і пакінулі трупы на вуліцах, Кубэ выказаў незадавальненне: маўляў, “гэта не да твару Германіі Гётэ і Канта”.

Гэткія абвінавачванні з боку Штраўха, як і адказы на іх Кубэ, відочна адбіваліся на канфлікце наконт кампетэнцыяў дзвюх уладаў. Тыповы нацысцкі бюрократ Кубэ час ад часу спраччаліся з Штраўхам, які адкрыта замінаў гаўляйтэру ажыццяўляць ягоныя планы па стварэнні арганізацый і органаў беларускіх калабарантаў. Так, Штраўх загадаў арыштаваць і пакараць ксяндза Гадлеўскага, вядомага кіраўніка хрысціянска-дэмакратычнага руху ў Вільні, які ўсур’ёз успрыняў абяцанне Кубэ наконт будучай беларускай дзяржавы ў рамках Трэцяга рэйху.

Самым жа галоўным было, аднак, тое, што Штраўх паўстаў супраць палітыкі гаўляйтэра Кубэ датычна нямецкіх габраў. Нейкі час крыважэрны эсэсаўец мусіў лічыцца з берлінскім загадам устрымлівацца ад акцыяў су-

праць габрайскіх кваліфікованых рабочых, якія працавалі ў майстэрнях на патрэбы вермахта, або на СС — у арганізацыі *Todt* (кампанія па будаўніцтве нямецкіх абаронных аб'ектаў за межамі Германіі).

Усё гэта змусіла гітлераўскі кабінет выдаць сакрэтны цыркуляр (№ 220-41), які 3 снежня 1941 года быў разасланы адначасова рэйхскамісару Остланда, вярхоўным кіраўнікам СС і паліцыі ў Рызе, генеральным камісарам у Рэвелі, Рызе, Коўне і Менску, а таксама камандуючаму сіламі вермахта ў Остланда. Цыркуляр пастановаўляў, што габрайскія кваліфікованыя рабочыя, задзейнічаныя на ваенных заводах і ў рамонтных майстэрнях, з прычыны часовой адсутнасці для іх замены, не павінны залічвацца ў спісы падлеглых ліквідацыі. Гэта датычыла і тых габрайскіх кваліфікованых прамысловых рабочых, якія хоць і не працавалі беспасярэдна на нямецкіх войсках, але сваёй працай істотна ўплывалі на эфектыўнасць ваенных дзеянняў вермахта.

Габрай Менскага гета адчувалі відочны кантраст паміж стаўленнем да іх цывільных уладаў і бясконцім і сістэматычнымі акцыямі айнзацкамандадаў, у выніку якіх колькасць жыхароў гета няўхільна змяншалася. Найбольшую пагрозу жыццю гетаўцаў уяўляў загад аб стварэнні дзвюх асобных гетаўскіх зонаў: адной — для рамеснікаў і кваліфікованых рабочых (а таксама сяброў юдэнрата, габрайскай паліцыі і звязаных з ёй службай), якім нямецкія ўлады выдавалі спецыяльныя пашпарты, і другой (значна большай па тэрыторыі) — для ўсіх астатніх габраі. Паніка, якую выклікаў гэты загад, ахапіла многія тысячы гетаўцаў.

“Гамбургскім” габраім немцы ніколі не награждалі якімі-колечы падзеламі, хоць сярод іх была зусім нязначная колькасць рамеснікаў, большасць “гамбуржцаў” належала да сярэдняга класа. “Гамбургская” габраі пераважна былі задзейнічаныя на ваенных аб'ектах або на вытворчасці для ваенных мэтаў. Астатнім, як “людзям нашай культурнай сферы”, нейкі час дапамагаў сам генеральны камісар, які заснаваў спецыяльны завод па вытворчасці вазоў, матывуючы гэта tym, што ва ўмовах усходняга фронту нямецкаму войску надзвычай трэба быў конны транспарт. На гэтым адмысловым заводзе працавалі (і гэткім чынам часова пачувалі сябе бяспечна) блізу чатырохсот нямецкіх габраі.

На кароткі перыяд пасля з’яўлення загаду, які “ашчаджаў” габрайскіх кваліфікованых рабочых, аблавы айнзацкамандаў і лагерных бандытаў Гарадзецкага прыпыніліся. Аднак, зыходзячы з тых навінаў, якімі штораніцы цішком абменьваліся людзі, пакуль чакалі на біржы працы нямецкіх наглядчыкаў, колькасць ахвяраў начных налётаў нацысцкіх галаварэзай на габрайскія дамы рабілася ўсё большай і большай. У гэтых ахвяраў не было й не магло быць анікага “абарончага дакумента”. На гэтым “фронце” цывільная ўлада Кубэ і вайсковая ўлада СС знаходзілі поўнае паразуменне.

Яны выйшлі на след габрайскай баявой арганізацыі.

ЗА КАЛЮЧЫМ ДРОТАМ: ПАМІЖ АДЧАЕМ І ВЕРАЮ

Колькі жыхароў засталося ў Менскім гета пасля антагабрайскіх “акцыяў” апошніх месяцаў 41-га? Паводле падлікаў юдэнрата, на гэты час нацысты знішчылі ўжо больш за 30000 людзей — мужчын, жанчын і дзяцей. Дык колькі ж яшчэ габраі заставаліся чакаць свайго смяротнага часу за калючым дротам? У гэта сапраўды адразу цяжка паверыць, але, паводле лічбаў усё таго ж юдэнрата, у снежні 1941 года ў гета знаходзілася яшчэ 80000 людзей — акурат столькі, колькі было й тады, калі гета толькі стварылася.

Як жа магло так быць?

Тым не меней — магло. Ужо максімум праз месяц пасля ўзнікнення гета колькасць ягоных жыхароў перавышала 100000 чалавек. Наплыў у гета нечакана вялікай колькасці габраі у пачатку 1942 года (дакладных лічбаў ніхто не ведаў) стаў вынікам знішчэння айнзацкамандамі ўсіх габрайскіх супольнасці ў мястэчках вакол Менска. Адтоль некаторым удавалася ўцячы — як правіла, дарогі выводзілі іх да Менска. Яшчэ значную колькасць кваліфікованых рабочых з суседніх сёлаў і мястэчак даставілі ў сталіцу самі немцы. І галоўнае: акурат недзе ў гэты ж час апусцеляя пасля частых аблаваў дамы менскіх габраіў пачалі актыўна займаць “гамбуржцы”. Менск стаў цэнтральным пунктам “дастаўкі” габраіў, дэпартаваных з Германскага рэйха.

Нашыя людзі, якія працавалі на чыгуцьнях, расказвалі, што ў Менск прыбывалі цэльяя эшалоны з нямецкімі габраімі. Часам саставы, узятыя пад не надта строгую варту, днямі мусілі прастойваць на прамежкавых станцыях. Зняволеныя пасажыры пазнавалі менскіх габраіў-чыгуначнікаў па жоўтых лятах (нямецкія габраі насілі жоўтые зоркі Давіда з словам “Jude”) і пачыналі прасіць у іх вады і ежы. Вядома ж, нямецкія каравульныя нікому не давалі падыходзіць блізка да цятнікоў. Тым не меней аднаму з напых падпольшчыкаў удалося-такі напярэдзіць “гамбуржцаў”, што вязуць іх на смерць і таму яны павінны паспрабаваць уцячы з-пад варты. Але ж куды? З маленькімі дзецьмі, з старымі бацькамі, не вedaючы тутэйшай мовы...

Цяпер мы маем дакументы, якія сведчаць, што абедзве — цывільная і вайсковая — улады акупаванага Менска звязраліся ў Рыгу й Берлін з просьбай не накіроўваць больш габраіў з Рэйха ў перанаселенас Менскага гета. Зрэшты, праблему гэтую нацысты паспяхова развязвалі й на месцы: кожны раз прыбыццё чарговага эшалона з дэпартаванымі з Еўропы габраімі азна-

чала чарговы шал карных атрадаў, якія, вынішчаючы менскіх габраіяў, "вызвалілі" кватэры для "тамбуржцаў".

Адзіным публічным месцам, куды гетаўцы маглі прыйсці з сваімі крываўдамі і няшчасцямі ў надзеі на дапамогу, быў юдэнрат. З плачам і енкамі беглі туды бацькі, калі чулі, што іхнае дзіця злавіла паліцыя, а гэта ж яны пасылалі яго на "той бок" прыкупіць крыху харчоў, каб не памерці з голаду. Жанчыны прыносілі апошнія, прыхаваныя на чорны дзень, гроши або каштоўнасці, спадзеючыся, што юдэнрат дапаможа ім выкупіць арыштаваных сына ці мужа. Чуткі пра тое, што зняволеных можна выкупіць, насамрэч былі не зусім беспадстайнымі. Такія выпадкі здараліся. Юдэнратавец Рудзіцэр кантактаваў з начальнікам менскай турмы, этнічным немцам Гінтарам, і той сапраўды за вялікую суму грошай вызваліў некалькіх габраіяў. Аднак такое магчыма было толькі, пакуль арыштаванага яшчэ не перадалі гестапа; патрапіўшы туды, людзі адразу маглі развітвацца з жыццём.

Наогул мы адчувалі бяспілле юдэнрататаўцаў. Усё, што яны маглі зрабіць для габраіяў, чыліх сямейнікаў скапілі пад час аблавы, — гэта "суцешыць" іх маною: маўляў, іхнага мужа ці сына адправілі "кудысь на працу". Расчараванне, якое прыходзіла неўзабаве, разам з вяртаннем у гета некалькіх апалальных габраіяў пасля чарговай трасцянецкай разні, перарастала ў сапраўдную нянявісць да юдэнрататаўскіх "суцышальнікаў".

Гэтая, напачатку затоеная нянявісць да юдэнрататаўцаў паступова пачала набываць адкрытыя формы. Штораніцы, як толькі рабочыя калоны выходзілі з гета на працу, каля будынка "кеілы" з кожным разам збіраліся ўсё большыя натоўпы галодных раззлаваных людзей. Апранутыя ў лахманы, з апухлымі ад холаду і заўсёднага недаядання тварамі, яны ўрываліся ў юдэнрататаўскія пакоі і адкрытыя пагражалі службоўцам. Аддзел сацыяльнай дапамогі, які размяркоўваў харчовыя прадукты для дзіцячага дома, больніцы і сталоўкі, стаў "адкладваць" пэўную колькасць харчу і для галодных агрэсіўных просబітаў — каб "адвесці іх гнеў". Самым гаротным гетаўцам юдэнрат дапамагаў таксама з абуткам і адзеннем, што заставаліся пасля ахвяраў. Па рэкамендацыі аддзела сацыяльнай дапамогі супрацоўнікі біржы працы імкнуліся накіраваць найбяднейшых гетаўцаў на працу туды, дзе рабочыя атрымлівалі харчаванне.

І тым не меней юдэнрат, як і раней, выклікаў адно злосць у насельнікаў гета. Юдэнрататаўцы, сярод якіх былі некаторыя вядомыя дзеячы культуры і мастацтва, адвінавачваліся ў прадажнасці, "збіранні вяршкоў" для сябе і сваіх сямейнікаў ды знаёмцаў. Узаеміны юдэнрата і астатніх гетаўцаў асабліва абаўстраліся пад час канфіскацый каштоўнасцяў, якія мусіла рабіць паводле загадаў немцаў габрайская паліцыя. Абыходзячы кватэру за кватэрай, службоўцы аховы парадку ўчынялі скрупулёзныя ператрусы, пад час якіх нярэдка знаходзілі тайнікі, і тады забіралі ўсё, што людзі трymалі дзеля абмену на харчовыя прадукты. Часам шукальнікі канфіскоўвалі нават тое,

што не было занесенае "у спісы". Усялякія спробы не падпарадкованаца выклікалі пагрозы паведаміць пра ўтоеную маёmacь у "адпаведнае месца".

Мы прадчувалі, што ў сувязі з юдэнратам і габрайской паліцыяй у нас можа паўстаць канфлікт з Менскім падпольным цэнтрам. Да таго ж шмат хто з габраіяў па-ранейшаму думаў, што апрача пагарджанага і практична бяssільнага юдэнрата ў гета ёсць і іншая ўлада — пра яе гаварылі толькі шэптам і за зачыненымі дзвярыма. Гэта яшчэ больш узмациняла міф пра то, што ёсць "некта", хто за ўсім назірае.

У гета была толькі адна невялікая "рынкавая плошча" — на Крымскай вуліцы. Звычайна тут пачынаўся "бізнес" пасля таго, як у гета вярталіся рабочыя, шмат каму з якіх ўсё ж удавалася пранесці сякі-такі харч. Зредзьчас у габраіяў куплялі каштоўнасці нават "добрая немцы" (з ахоўнікаў), плошчы за іх харчам. Гатэнбах з сваім ваўкадавам часта ўчыняў тут пагромы; з'яўляючыся ў самы нечаканы момант, ён пачынаў раз'юшана нішчыць "тавар" і бязлігасна збіваць бедных гандлярак. Сёй-той з габрайской паліцыі стаў браць з яго прыклад, вымагаючы ў гандляроў "прагэцкіныя гроши".

З дапамогай Зямы Окуня, "нашага чалавека ў габрайской паліцыі", мы склалі спіс усіх гэтых рабаўнікоў і разаслаў кожнаму з іх друкаваныя напярэдзенні, што калі яны не перастануць рабаваць і тэрарызаваць габраіяў, іравасудззе падпольнага супраціву залічыць іх у памагатыя нацыстам. Заканчваўся ліст лозунгам "Смерць нямецкім акупантам!" і подпісам: "Камітэт гета".

Вынік не прымусіў сябе чакаць. Адзінай перашкодай для "бізнесу" на Крымскай вуліцы засталіся Гатэнбах і Рыхтар. Габрайская паліцыя больш анікога не чапала.

Пасля гэтага, а таксама пасля таго як мы распаўсюдзілі зводкі "навінаў з фронту", нашая падпольная арганізацыя паступова начала набываць прызнанне як сіла ў гета, з якою трэба лічыцца. Гэта ўсведамляў і медычны персанал гетаўскай больніцы. Згодна з загадам цывільнай нямецкай адміністрацыі юдэнрат мусіў рэгулярна падаваць у камендатуру справаздачы наконт хваробаў і эпідэмій у гета. Калі б юдэнрат паведаміў камендантуту сапраўдную інфармацыю, немцы без сумнёву ліквідавалі большніцу, а ўсіх яе пацэнтаў разам з дактарамі адправілі б у Трасцянец. Параіўшыся з загадчыкамі больніцы, доктарам Лейбам Куліком, мы надумалі разаслаць усім дактарам лісты з подпісам "Камітэт", дзе інструктавалі іх, як трэба запаўняць медычныя карты пацыентаў-тыфознікаў: аніякіх згадак пра эпідэмію тыфу, а толькі такія "бяскрыўдныя недамаганні", як грып, дыстрафія, язвы страўніка і да т.п. Усе дактары выканалі напіс загад. Пазней, калі з многімі з іх мы сустрэліся ў партызанскім лесе, яны казалі, што тыя нашыя інструкцыі ўспрыялі тады амаль як загад аў мабілізацыі іх на фронт.

Наогул насельнікі гета нават і не здагадваліся, што якраз "Камітэт" рабіў ўсё магчымае, каб хоць часткова блакаваць план немцаў падзяліць гета на

дзве часткі. Мы нават самі дапамагалі распаўсюджваць версію, што ўсё гэта рабілася нейкімі “верхаводамі”. Тады, згодна з нашай пастаноўнай, гетаўская падпольная друкарня на кватэры Геца Апенгейма (дзе выпускаліся “расава чыстыя” дакументы для надзейных асобаў на “тым баку” ды сябrou Менскага падполля) распачала шырокамаштабны выпуск пропускаў на нямецкія месцы працы. Гэтыя “аўсвайсы” нібыта таксама зыходзілі ад усё тых жа “верхаводаў”. Мы інструктавалі наших людзей, калі магчыма, нават браць за “аўсвайсы” плату харчовымі прадуктамі, якімі мы маглі падтрымачь пасля тыя галодныя сем’і, што ўхаходзілі ў нашае падполле.

На першым часе габраі сапраўды змаглі крыху перавесці дух. Але ў той жа час абудзіліся ранейшыя ілюзіі: маўляў, цяпер немцы, магчыма, нарэшце пакінуць гета ў спакоі. Мы наказалі нашым падпольшчыкам змагацца з гэтym настроем — насамрэч і спакоі, і бяспека ў гета быў толькі часовымі дый падманнімі.

Пасля правалу Нотке Вайнгаўза мы доўга не выдавалі нашыя бюлетэні навінаў з фронту. Гэту справу ўзнавіў далучаны да падполля Моця Пруслін, волытны партыйны работнік, які ўцёк з Узды. (Ягоная сястра Хася таксама была актыўісткай нашай арганізацыі. Разам з Мішам Гебелевым (абодва мелі “чыста арыйскі” вонкавы выгляд) яны ўдзельнічалі ў стварэнні падпольных групаў на “тым баку”.)

Пад час наших паседжанняў, калі аблікоўваліся арганізацыйныя ці прапагандысцкія пытанні, Моця амаль заўсёды маўчаў, здавалася, у думках ён наогул знаходзіўся недзе вельмі далёка і ад нас, і ад наших справаў, якія яго зусім не датычылі. На ягоным змарнелым і выцягнутым твары на заўжды пакінула след пакута чалавека, на вачах якога адзін за адным падалі ў магільную яму забітыя родныя людзі. Аднаму яму тады папанцавала ўцячы. Пра што заўсёды думаў Моця, гэта заставалася для нас сакрэтам да самага апошняга часу...

Абрам Тунік забяспечыў нас новым радыёпрыймачом. Мы звярнуліся да наших моладзевых суполак з просьбай дапамагчы ў пропагандысцкай работе. На “маліне” па вуліцы Флакса Нонке Маркевіч абсталяваў адмысловы “радыёцэнтр”, і нашыя людзі пачалі ўдзень ў юначы лавіць і запісваць савецкія паведамленні з франтоў. Калі матэрэйялу набралася досыць шмат, мы склалі грунтоўны бюлетэнь, які напачатку распаўсюджвалі ў “рускай зоне”. Гэты бюлетэнь, аддрукаваны Мішам Чыпчыным у сутарэнні на вуліцы Астроўскага, 9, успрымаўся насельнікамі як прысланы “адтуль”, з саме Масквы, і гэта зноў для ўсіх габраю было знакам, што “нехта там, наверсе”, ведае пра іх і непакоіца пра іхны лёс. Праўда, аднак, была зусім іншай.

Праз спецыяльнага сувязнога (які кантактаваў з Мушкіным) я атрымаў тэрміновае даручэнне Славіка “апісаць” усе падрабязнасці ліквідацыі габраю ў Менскім гета, асабліва што датычыла правакацыі 7 лістапада. Я зрабіў гэта. Пазней я даведаўся, што запыт зыходзіў з Москвы. Балазе, Славік

добра разумеў і сам, што найперш павінна было прагучачы у той спрабаздачы — тое, што ў выніку рэгулярных акцыяў нацыстаў гінулі дзесяткі тысячаў габраяў.

Вынік?

Мы даведаліся пра яго пазней. У звароце тагачаснага народнага камісара замежных справаў В.М. Молатава да “Усіх амбасадаў і дыпламатычных місіяў краінаў, з якімі Савецкі Саюз падтрымлівае дыпламатычныя дачыненні”, разасланым 6 студзеня 1942 года, досьць шмат гаварылася пра варварства гітлераўцаў на акупаваных тэрыторыях. Але ні словам там не згадвалася пра татальнае вынішчэнне габраяў. Ёсць, напрыклад, такое: “У акупаваных савецкіх рэспубліках нямецкія захопнікі не спыняюцца ні перад чым, каб прынізіць нацыянальныя пачуцці рускіх, украінцаў, беларусаў, латышоў, літоўцаў, эстонцаў, малдаванаў, а таксама асобаў іншых нацыянальнасцяў, якія насяляюць Савецкі Саюз; кожны раз, калі б ні сутыкаліся яны з імі на сваім шляху, яны бясчынствујуць і тэрарызуюць іх аднолькаўцаў — габраяў, грузінаў, армянаў, узбекаў, азербайджанцаў, таджыкаў і прадстаўнікоў іншых савецкіх нароўдаў”. (Вылучана аўтарам.)

Яшчэ ў дакуменце адзначалася, што на наступны дзень пасля акупацыі Львова немцы “учынілі разню пад лозунгам “Бі жыдоў і палякаў!”

У дакуменце, які з’явіўся праз тры месяцы, 27 красавіка 1942 года, мы зноў бачым той сама почырк і тыя ж самыя спробы неяк “ураўнаважыць” і тым самым прыглушыць жахі вынішчэння цэлых габрайскіх супольнасцяў: “Згодна з паліярэднімі падлікамі, нямецкія захопнікі толькі ў трох беларускіх гарадах знишчылі больш за 28000 мірных жыхароў: у Віцебску 6000, у Пінску 10000, у Менску больш за 12000”. (Цытуецца па: *Документы обвіняют*. Масква, 1943. С. 26, 40 ды інш.)

І ані слова пра тое, што гэта акурат габраю вынішчалі фашысты і што з аднаго толькі Менска на смерць было адпраўлена амаль 30000 гетаўцаў. А Бабій Яр? А поўнае знішчэнне Віленскага гета? Ні слова.

Між тым, складаючы па даручэнні Славіка тэрміновую спрабаздачу аб ліквідацыі габраю Менскага гета, мы спадзяваліся, што гэткім чынам “свет” даведаецца пра гітлераўскі генацыд габраю і адгукнецца. Таму для нас было радасцю і падтрымкай, калі нібы ў пацверджанне наших спадзеяў Славік паведаміў нам праз Жэніку, што на чарговым паседжанні Менскага падполля зноў чакаюць нашага прадстаўніка: ён мусіць прыйсці ў пэўны час, па пэўнае месца, ведаючы пароль.

У спрабаздачы, агучанай на паседжанні, гаварылася пра негрывалыя і няпэўныя пакуль сувязі (яны сапраўды былі якраз такімі) з партызанскімі атрадамі. Таксама падкрэслівалася неабходнасць падрыхтоўкі людзей да адыходу ў лес, назапашвання дзеля гэтага зброі і актыўізациі барацьбы супраць пропаганды беларускіх калабарантаў. Апошняе пытанне ўскладнялася

тым, што ніхто з тутэйшых людзей не ведаў, хто былі гэтыя калабаранты і як яны апынуліся ў Менску.

Пагадзіўшыся з нашай мэтаю (“З гета — на волю!”), Славік казаў пра дапамогу габраям у вызваленні з гета. Міша Гебелеў прапанаваў выпрацаваць канкрэтныя планы па перапраўцы баяздольных габраў у лес. Ён расказаў пра нашыя ўласныя спробы усталяваць сувязі з партызанамі. Так, Уладзімір Краўчынскі, адзін з нашых актыўных падпольшчыкаў, а пазней камандзір партызанскай дыверсійнай групы, спрабаваў дабраца да неабсяжных лясоў у раёне Негарэлага (ля былой польска-савецкай мяжы), але замест партызанаў ён натыкнуўся на вялікія танкавыя злучэнні нямецкага рэзервовага войска. Група маладых падпольшчыкаў на чале з Фімкам Прэсманам (які пазней набыў славу падрыўніка нямецкіх эшелонаў) вышравілася на ўсход. Яны дайшлі да Смаленска, але вярнуліся ў гета, так нічога й не высветліўшы...

Неяк Зяма Серабранскі паведаміў мне, што нехта з “лясных людзей” прыйшоў у гета і адразу ж накіраваўся да старшыні юдэнрата, цалкам праігнараваўшы ўсе правілы засцярогі. Досьць ультыматыўным тонам ён сказаў Мушкіну, што яго паслаў камандзір партызанскаага атрада капітан Быстроў (санкт-петрагорскі прозвішча Сяргеев) перадаць юдэнрату даручэнне, каб грошы і канфіскаваныя каштоўнасці, сабраныя ў гета, неадкладна былі перададзеныя партызанам. “І што ж пасля гэтага юдэнрат скажа немцам?” На гэтае пытанне Мушкіна наіўны пасланец з лесу адказаў вельмі проста: маўляў, Мушкін “пакажа немцам распіску, што каштоўнасці забраныя партызанам”. (Дарэчы, распіскі часта пісалі партызаны, калі забіrali ў сялянаў правіянт, прызначаны немцам.) Урэшце пасланец запэўніў Мушкіна, што ў кожным разе віна на яго не ляжа.

Габрайскі “старэйшына”, зусім збіты з панталыку гэткім раптоўным паваротам падзеяў, адказаў, што ён мусіць падумаць. Калі пасланец пайшоў, Мушкін адразу ж расказаў пра сустрэчу Зяму Серабранскаму, а ўжо той — мне. Што ж, я таксама намерыўся праігнараваць усе элементарныя правілы бяспекі і папрасіў тэрміновай сустрэчы з “чалавекам з лесу”.

Спаканне адбылося на кватэры Ніны Ліс. Перада мною стаяў хлапец гадоў 18—19. “Федзя,” — называўся ён, рукаючыся са мною. Нават сляпы падумаў бы пра Федзю, што гэта чалавек з нейкай іншай планеты. Ягоныя шчокі пунсавелі ад цеплыні ў пакоі, загарэлы, ажно бронзавы твар надта ж кідка кантраставаў з нашымі, учарнела-жоўтымі, колеру старажытнага пергаменту тварамі. Гэты “чалавек з лесу” не меў часу асцерагацца. Ён спяшаўся — пакінуў каня з калёсамі далекавата ад гета. Ён гаварыў гэтак гучна, што Нініна маці час ад часу нават казала: “Цішэй, цішэй...” Я папрасіў яго расказаць капітану Быстрому пра тое, хто мы такія, і перадаць яму, што мы гатовыя дапамагчы партызанам, але ігнараванне кантрыйбуцыйных патрабаванняў немцаў толькі б яшчэ больш распаліла іх лютасць і прывяло б такім

чынам да ўсё новых і новых ахвяраў сярод гетаўцаў. І яшчэ я папрасіў Федзю высветліць думку Быстрому наконт таго, каб выправіць наших людзей у лес для беспасярэднага ўдзелу ва ўзброенай барацьбе.

Я паведаміў пра апошнія падзеі кіраўнікам нашага падполля. Абмеркаваўшы новую сітуацыю, мы зрабілі невялікія папраўкі ў напыя зыходныя пазіцыі.

Цяпер наш галоўны лозунг гучаў так:
“Ратэвэн ін кэмпф! Выратуемся ў барацьбе!”

НОВЫ “ГЕТАЎСКІ ПАШПАРТ”

Па нашым даручэнні “свой гетаўскі паліцыйскі” Зяма Окунь павінны быў паклапацца пра тое, каб у раёне габрайскіх могілак у гэты дзень дзяжурылі толькі надзеіныя людзі. Яны ў сваю чаргу мусілі адразу, як толькі дзе паблізу з’явіцца немцы або “чорная паліцыя”, падаць яму сігнал трывогі. Зяма ведаў, якую вялікую адказнасць узялі мы на сябе гэтым разам. Правал азначаў бы катастрофу.

На сваю куртку ён надзеў яшчэ адну — з жоўтымі латамі, спераду і ззаду, і выйшаў да замаскаванага лазу ў драцянай агароджы гета.

Акурат у прызначаны час там з’явіўся Жэнька. Следам за ім ішоў хударлавы малады чалавек, для якога Зяма й захапіў другую куртку.

У гета прыйшоў Славік Пабядзіт.

У большніцы, у кабінце доктара Куліка, Славіка ўжо чакалі Міша Гебелей, Моця Пруслін і я. На ўсіх нас былі белыя халаты. Калі ўвайшоў Славік, мы далі гэтую “маскаванку” і яму.

Мы павіталіся, як старыя сябры. Хоць з часу нашай першай сустрэчы мінула толькі некалькі тыдняў, выраз ягоных карых вачэй прыкметна змяніўся. Цяпер яны былі поўныя рашучасці і нават нейкай зацятасці. Асабліва гэта стала заўважна тады, калі мы началі абміркоўваць нашу агульную справу. Гэта быў ужо не той, поўны здзіўлення й недаверу Славік, які пад час нашай першай сустрэчы успрыняў інфармацыю пра гетаўскае падполле як нешта зусім неверагоднае і які меў сур’ёзныя сумневы наконт законнасці самастойных арганізацыйных дзеянняў. Цяпер з намі гаварыў чалавек, чыя асабістая адказнасць за нядаўна створаны цэнтралізаваны рух супраціву ў Менску і чыё становішча кіраўніка гэтага руху наклалі відавочны адбітак на ягоным палітычным і сацыяльным росце — перад намі быў ужо цалкам сфармаваны падпольны кіраўнік.

Перш-наперш ён расказаў нам пра агульнае становішча ў падпольным руху, пра паշырэнне прарапандыстычнай працы падпольшчыкаў і пра іх першыя “ніпэўныя” сувязі з партызанскімі групоўкамі. Для нас у яго былі адмысловыя навіны: камітэт падшкукаў на “рускім баку” некалькі кватэр аў спецыяльна для кіраўніка гетаўскага падполля на выпадак небяспекі. Мы падзякавалі яму за гэта, але растлумачылі, што кіраўніцтва гетаўскай арганізацыі не збіраеца пакідаць гета нават у выпадку небяспекі; галоўныя наш клопат пра тое, каб, застаючыся ў гета, дапамагаць людзям вызваліцца

з яго. Калі ж “рускі бок” сапраўды можа дапамагчы з кватэрамі, то лепей там пасяліць гетаўскіх дзяцей і жанчын з “арыйскім” дакументамі.

Мы расказаў Славіку пра пасланніка ад капітана Быстрова. Ягоная думка была такая: так, мы павінны дапамагаць новасфармаваным партызанскім атрадам, але рабіць гэта трэба цэнтралізаваным шляхам, гэта значыць, праз гарадскі камітэт. Што ж да таго, каб пасылаць групы гетаўцаў у партызанская атрады, дык гэта залежыць перш за ўсё ад зброі, якую прынёсуть у лес нашыя людзі. Калі толькі зачынаецца партызанскі рух, без зброі надзвычай цяжка хоць каму “асвойтацца” ў лесе; для габраў жа гэта было б проста немагчыма.

Для развязання ўсіх гэтих задачаў варты было пашырыць арганізацыйную структуру гетаўскага падполля, якое на гэты час напічвала ўжо блізу 300 чалавек плюс моладзевыя суполкі. Сістэма “дзесятак”, членства ў якіх абумоўлівалася асабістым веданнем чалавека і рэкамендацыямі кіраўнікаў, добра спрацоўвала ўнутры гета, але не прынесла б эффекту на “тым баку”, дзе на нямецкіх працоўных месцах былі занятыя тысячи габрайскіх рабочых. Славік паабяцаў дапамагчы нашым сябрам наладзіць сувязі з людзьмі гарадскага падполля на працоўных месцах; як “арыйцам”, ім зручней было перамяшчацца ў горадзе.

Таксама ён паведаміў нам пра пастанову гарадскога падпольнага цэнтра, згодна з якім беспасярэдны контакт з юдэнратам мусілі быті ўзяць на сябе менавіта мы, гетаўскія падпольшчыкі. Гэтае рашэнне стала прычынай спрэчак і рознагалоссіяў. На той момант гарадскі камітэт ужо сам наладзіў сувязь з некалькімі сябрамі юдэнрата і нават атрымаў дапамогу ад іх, аднак гэта пагражала правалам усяго падполля. (Дарэчы, сувязнымі паміж юдэнратам і гарадскім камітэтам быў беларус, які да вайны працаваў пракурорам.) Наогул пытанне палягала ўтым, каб надзеіныя юдэнратавуць маглі самі арыентавацца ў агульнай сітуацыі і на месцы атрымліваць указанні гетаўскага падполля. (У некаторых савецкіх выданнях змешчана фотакопія распіскі (за подпісам “Пабядзіт”) у атрыманні лекаў і іншых рэчаў для партызанаў. Аднак там нідзе няма пазнакі, што ўся гэтая дапамога зыходзіла з гета.)

Славік не пагадзіўся з нашымі падыходамі да юдэнрата як да калабарацыйніцкага органа — інструмента ажыццяўлення антыгабрайскіх загадаў немцаў. На ягоную думку, адрозна ад гарадской управы, якая сапраўды была калабарацыйніцкай установай (хоць і там працавалі людзі з падпольлем), юдэнрат быў навязаны гета самім немцамі. І тое, што амаль усе юдэнратавуць трymalі адказ перад гетаўскім падполлем, мела вельмі вялікае значэнне для ўсёй падпольнай работы.

* Ва управе працаўваў Балыслаў Берут, які пазней стаў прэзідэнтам Польскай Народнай Рэспублікі. Ён быў дарадцам у гарадской адміністрацыі. З балой падпольнай арганізацыяй сувязі ўсе меў; з ім контактувалі “іншыя партыі”, якія ў 1943 годзе дапамаглі яму перарабрацца ў Польшчу, дзе ён стаў старшынём падпольнай Краёвай Рады Нарадовай і сябрам Цэнтральнага камітэта Польскай рабочай партыі.

Я падзяліўся з Славікам сваёй трывогай пра тое, што наўпростая сувязь гетаўскага падполля і юдэнрата будзе вельмі небяспечнай, бо сярод юдэнратайцаў, апрача надзеіных, круціліся і сумнеўныя асобы. Аднак гэты аргумент не пераканаў Славіка. З ім заадно быў і Міша Гебелеў. Моця Пруслін маўчай да самага апошняга моманту і толькі пры канцы нашай дыскусіі пацвердзіў сваю ранейшую пазіцыю, якую заняў адразу пасля ўцёкаў з Уzды. Дарэчы, заўсёдны скептык Гебелеў змяніў сваю думку ў бок аптымізму і веры ў нашыя сілы толькі пасля сустрэчы з прадстаўнікамі гарадскога падполля. Пруслін жа як трymаўся раней, так і цяпер настойваў на сваёй нязменнай пазіцыі: мы мусім узбройваць нашых людзей у гета і сустракаць карнікаў, калі яны заявяцца учыніцамі свае аблавы на габраіяў, агнём. Моця ўзгадаў прыклад з уласнага досведу, акурат тую гісторыю, калі яму ў самы апошні момант пашанцавала вырвачца з лапаў смерці. Тады, калі ўсіх габраіў немцы былі ўжо сагналі да рова, нехта з сагнаных адважыўся кінуцца на сваіх забойцаў. Гэты адзінкавы акт супраціву даў іншым шанец уцячы і ўратавацца. Моця меркаваў, што ўся нашая арганізацыя павінна стаць узброенай самааховай. Мы не пагадзіліся з ягоным стратэгіям. Сваю задачу мы бачылі ў захаванні як паболей жывых людзей, з тым, каб пасля яны змаглі ва ўзброенай партызанскай барацьбе адпомсціць ворагу.

Славік цярпіў выслушай нашыя “дэбаты” і толькі пасля паведаміў нам падрабязнасці тых жахаў, якія надоечы здарыліся ў Менску.

Мы ўжо чулі ад габрайскіх рабочых, якія працавалі за межамі гета, апавед пра безліч трупаў расстралянных людзей, якімі былі літаральна выкладзены дзве галоўныя менскія вуліцы — Савецкая й Пушкінская. Як расказвалі рабочыя, па адзенні можна было меркаваць, што гэта былі савецкія венцапалонныя. Цэлы заставаліся ляжаць на вуліцах некалькі дзён запар, і кожны раз, вяртаючыся з працы ў гета, рабочыя з жахам расказвалі, што не было і знаку, каб нехта спрабаваў прыбраць трупы. Гэтак нацысты хацелі паказаць жыхарам Менска, што будзе з кожным з іх, хто адважыўся пасляць супраць “новага парадку”.

Гэтаксама мы ўжо ведалі і пра выпадак з 10.000 зняволеных, якіх немцы гналі некуды да заходняй ускраіны Менска. Гэта былі пераважна рускія, украінцы і беларусы, усе маладыя мужчыны, вайскоўцы. Німецкай аховы тады было досыць мала. На кожны падазронны рух зняволеных канвойныя адкрывалі агонь. Тым не меней, калі б людзі адважыліся на ўцёкі, скажам, праз прылеглыя да галоўных вуліцаў завулкі, хто ведае, як бы ўсё атрымала ся. Без сумнення, было б шмат забітых. Але ж несумнеўна і тое, што многія б змаглі ўратавацца. Ды ніхто з зняволеных не паспрабаваў уцячы. Ніхто з іх не кінуўся на забойцаў — як той уздзенскі габрай — дзеля таго, каб пасеяць паніку ў шэрагах канвойных і тым самым даць шанец уратавацца іншым.

Ад Славіка мы даведаліся, што тыя людзі не былі звычайнімі венцапалоннымі. Яны рыхталіся да паўстання ў канцлагеры. Славік ведаў пра

гэта, бо і сам разам з іншымі кіраунікамі падполля ўдзельнічаў у падрыхтоўцы гэтага бунту. Кіраунікі паўстання ўзялі на сябе забеспячэнне паўстанцаў зброяй. У двары Менскага політэхнічнага інстытута, у стайніх, быў знайдзены патаемны склад савецкай зброяi: вінтоўкі, кулямёты, гранаты, патроны. У поўнай сакрэтнасці швачкі-падпольнічыцы перапраўлялі ўсё гэта венцапалонным. Менская падполье наладзіла сувязь нават з некалькімі партызанскімі групоўкамі, якія паабязпалі, што прыйдуць на дапамогу паўстанцам па першым жа сігнале.

Аднак адзін з кіраунікоў паўстання Барыс Рудзянка патрапіў у лапы гестапа, дзе раскрыў увесы план з падрыхтоўчымі аперацыямі і тэрмінамі.

(З паведамлення камандзіра сілаў бяспекі 707-й німецкай пяхотнай дывізіі вынікае, што кіраунічы склад няздзейненага паўстання налічваў 15 чалавек. Перадавы атрад складаўся з 300 чалавек. У трубах апяпляльной сістэмы лагера былі знайдзеныя блізу 400 вінтовак, вялікая колькасць кулямётаў, ручных гранатаў і іншага ўзбраення. Да ўдзелу ў паўстанні рыхталіся блізу 2500 венцапалонных. Меркавалася, што ад самага пачатку бунту завадатараў падтримаюць палонныя і суседніх лагераў.)

Паводле словаў Славіка, гарадскі камітэт зрабіў іншыя высновы з правалу паўстання венцапалонных. Галоўнае, да чаго прыйшлі падпольныя кіраунікі, гэта тое, што цяпер трэба скіраваць увагу падполля перш-наперш на стварэнне як мага большай колькасці партызанскіх адзінак не ў разбураным Менску, а ў лясах ды на балотах за межамі горада. Славік парапіў і нам сур'ёзна над гэтым падумаць. І задумашца сапраўды было над чым, асабліва Моцю Прусліну, які ўпарты адстойваў ідэю ўзброенага супраціву ў самім гета.

Хоць мы зрабілі сякія-такія папраўкі ў выснову Славіка, з якімі без пярэчання ўпагадзілася гарадская арганізацыя, настановы, прынятые ёю, паслужылі нам падказкай для ўласных дзеянняў, найперш для пашырэння нашай падпольнай дзейнасці. (Дарэчы, наша паседжанне з Славікам стала першым і адзіным паседжаннем у гета з прысутнасцю кірауніка Менскага падпольнага камітэта.) Наш асноўны лозунг “Гета азначае смерць! З гета — на волю!” цяпер набыў спецыфічную скіраванасць — “З гета ў лес! На ўзброеную барацьбу супраць гітлераўскіх забойцаў!” Такія заклікі да святое помсты за смерць дзесяткаў тысяч забітых нацыстамі габраіў павінны былі ўвайсці ў кожны гетаўскі дом.

Упэўніца ў тым, што нашыя лозунгі маюць пад сабою реальнную глебу і што нас сапраўды чакаюць у лесе, нам дапамог Федзя, які зноўку прыйшоў у гета — з адказам свайго партызанскага камандзіра капітана Быстрова. Гэтым разам Федзя адразу накіраваўся на кватэру Ніны Ліс. Яе маці была бязмежна радая зноў яго пабачыць; яна сустрэла яго, як потым сама казала, нібыта гэта быў яе родны сын. Яна без перастанку згадвала гады грамадзянскай вайны, параўноўваючы Федзю з тагачаснымі змагарамі з пагромшчыкамі. Апіраючыся на сваю кавеньку, яна датэпала з Федзем да больніцы,

правяла яго міма вартаўніцы Лізы Рыс і нават спусцілася ўніз, да мяне ў кацельню. (Я бачыўся з Федзем пасля вайны; увесь ужо ў медалях, ён сказаў мне, што ягонае сапраўднае прозвішча Шадлецкі.)

Як вынікала з словаў Федзі, атрад Быстрова быў гатовы прыняць гетаўцаў пры ўмове, што яны будуть забяспечаны ўласнай зброяй. Апрача таго, яны павінны прынесці з сабою ў лес лекі, соль і... друкавальну машиныку. Словам, нешта карыснае. Ва ўсіх падрабязнасцях і фарбах Федзя распавёў нам, як цяжка даводзілася партызанскім групоўкам, сфармаваным на пачатку 1942 года. Складаючыся пераважна з салдатаў, якія апынуліся ў варожым тыле, або тых, каму пашанцавала ўцячы з лагера для ваеннопалонных, атрад Быстрова яшчэ не меў сваёй базы, а мусіў перамяшчацца з месца на месца пасля кожнай дыверсійнай акцыі (падпалу моста, пашкоджання тэлефонных ліній, аблавы на “чорную паліцыю” ды інш.). Жыхары вёсак на пачатку з страхам і недаверам успрымалі начныя візіты партызанаў, хоць і дзяліліся з імі тым, што Бог паслаў, ды выслуходзівалі іхныя пагяджанні не “карміць” немцаў.

Федзя не надта ўзрадаваўся, калі пачуў, што надалей нашая дапамога партызанам будзе “праходзіць” праз цэнтральную падпольную арганізацыю. І тым не меней, “пакуль тое яшчэ будзе”, мы пачалі падрыхтоўку да адпраўкі разам з Федзем з гета ў лес нашай першай арганізаванай суполкі.

Адказнасць за гэта мы ўсклалі на Барыса Хаймовіча. Ён тут жа скантактаваўся з сваімі старымі сябрамі па службе ў войску Іванам Кудраковым і Уладзімірам Шулковым, якія ведалі, дзе канкрэтна на Кальварыйскай вуліцы была схаваная зброя. Барыс пазнаёміў нас з групай, якую меўся весці ў лес: Яўсей Шнітман, Гінзбург, Рылькін, Абраша Рудзіцэр і яшчэ дзесяць мужчын з вайсковым досведам. Мы дамовіліся з Барысам, што неўзабаве ён наладзіць сталы контакт з намі, каб і надалей прыводзіць як мага больш габраў з гета ў лес да партызанаў.

“Зыход” нашай першай суполкі змагароў парушаў усе элементарныя правілы сакрэтнасці. У тыповай партызанскай манеры яны “канфіскавалі” дзве фурманкі ўжо ў самім гета. Затым абсталявалі ў іх падвойнае дно (каб схаваць зброю), “вызвалілі” некалькіх коней і а чацвертай раницы выправіліся ў дарогу. Паводле дакументаў, што меліся ў іх, яны нібыта былі рабочымі, якія ехалі ў лес па дровы. На Кальварыйскай, дзе іх чакаў Кудракоў, “свежаспечаныя” партызаны выкапалі 13 вінтавак і 4000 патронаў. У тую ж ямку яны пакідалі, сарваўшы з адзення, свае жоўтыя латы і рушылі праз самы цэнтр горада ў кірунку да Бабровічайскага лесу, што знаходзіўся недзе за трыццаць кіламетраў ад Менска.

Барыс стрымаў сваё слова. Як толькі група прыбыла ў лес, ён паслаў аднаго з сваіх людзей з “арыйскім” паспартам і “належным” абліччам назад у гета прывесці новых людзей. У другой групе, якая налічвала блізу дваццаці чалавек на чале з лейтэнантам Леанідам Окунем, таксама было некалькі ча-

лавек з вайсковым досведам: Якаў Песін (ён ваяваў яшчэ пад час грамадзянскай вайны), Сеня Аўрукін, Яшка і Навум Рудзіцэр ды іншыя. Правадзіком заставаўся Федзя.

Капітан Быстроў асабліва ўзрадаваўся прыходу ў лес Грышы Гардана. Камандзір папрасіў нас, каб мы прыслалі ў атрад доктара, ды, як на тое, у патрэбную хвіліну мы аніяк не маглі знайсці доктара Зібцыгера, які ўжо даўно выказаў на гэта згоду. (Пазней мы паслалі яго ў партызанскі атрад у Налібоцкую пушчу.) Так у самы апошні момент мы надумалі паслаць Грышу Гардана, які яшчэ толькі вучыўся ў медычным інстытуце, і ён цалкам апраўдаў наш давер, стаўшы незаменным у лесе чалавекам.

Трэцяя група нават умудрылася дабрацца да базы Быстрова на грузавіку.

Па ініцыятыве Славіка некаторыя з наших людзей далучыліся да групы з “рускага боку”, якая адыходзіла ў лес. І ўпершыню мы выправілі ў лес некалькі жанчын з нашага падполля — Аню Бранштэйн, Дзіну Бейнінсон, Таню Берман, Хану Рубінчык і Надзю Рудзіцэр.

З пачуццём гонару мы даведаліся пра тое, што капітан Быстроў і камісар Мікалай Пакроўскі ўхвалілі прапанову Барыса Хаймовіча стварыць з наших людзей, быльых гетаўцаў, кулямётнае падраздзяленне. Гэта было першае кулямётнае падраздзяленне ў адным з найбольш вядомых на Беларусі партызанскіх атрадаў, які сваёю пазнейшай славаю абавязаны баявым по-дзвігам акурат гэтага падраздзялення, цалкам складзенага з габраў Менскага гета.

Цяпер мы сутыкнуліся з новай складанай задачай: захоўваць гэтак патрэбную ў падпольнай дзейнасці сакрэтнасць і тым жа часам інфармаваць усе нашыя ячэйкі, а праз іх і больш шырокія колы гетаўцаў, пра напшую стратэгічную праграму “выратавання ў барацьбе”. Гэтаксама неабходна было ўнесці яснасць у метады ажыццяўлення гэтай праграмы. Перш-наперш мы пастановілі пагаварыць асабіста з кожным з кіраунікоў ячэек.

Гутаркі былі кароткі і па-ваеннаму строгі і канкрэтныя. Я сустрэўся з Навумам Фельдманам, Ленай Майзеліс, Надзяй Шустэр і Аўромам Шляхтовічам, быльым кірауніком рабочага руху ў Польшчы. Міша Гебелев — з Зямам Окунем, Міркіным, Лёвам Гурэвічам і Мішам Каганом. Моця Пруслін — з Розай Ліпской, Хонанам Гусінавым, Навумам Брусцінам і Ёэлем Рольбінам. Асобна мы мелі гутаркі і з маладымі актывістамі. Пра арганізацыю ўсіх гэтих сустрэчаў і пошук месцаў для іх паклапацілася нашая галоўная “сувязная асоба” Эма Родава. Гэтаксама яна адказвала за зборанне штодня самай свежай інфармацыі ад рабочых, якія працавалі на “тым баку”.

Аднак з кожным новым контактам, з кожнай новай адпраўкай у лес людзей рызыка выкрыцця нашага падполля павялічвалася. І таму далёка не з лёгкім сэрцам мы ўсё ж наважыліся асабіста сустрэцца з кіраунікамі юдэн-рата. Гутаркі з імі вымагалі асаблівай сакрэтнасці, ды самі яны пра гэта не надта клапаціліся. Тым не меней было пастаноўлена: быццам бы праводзя-

чы агляд усіх аддзяленняў бульніцы, “габрайскі старэйшына” зойдзе і да мяне ў кацельню. Гэтак у сваёй сутарэннай “рэзідэнцыі” я ўпершыню зблізку зірнуў на старшыню юдэнрата.

Ілья Мушкін аказаўся абаяльным прыемным чалавекам з тонкім, выразнымі рысамі твару і высокім лобам. Ледзь зауважна ўсміхнуўшыся, ён запытаў мяне, як ідзе праца, “праінспектаваў” вялікі кацёл і, нібыта самому сабе, адыходзячы ўжо, сказаў: “Цяпер я мушу ісці, знайдзеце мяне самі, бо я не змагу прыйсці сюды зноў”.

У гэтых ж дзень мы прызначылі Хасю Біндлер нашым спецыяльным сувязным з адзінным абавязкам падтрымання сувязі з кіраунікамі юдэнрата — Іллём Мушкіным, Гіршам Рудзіцерам і Зямам Серабранскім. Гэтакая незвычайная “дыпламатычная” місія і абуомовіла ейную падпольную мянушку — “Дыпкур” (дыпламатычны кур’ер). Хася пасляхова перадавала ў юдэнрата усе нашыя інструкцыі, а там у сваю чаргу атрымлівала ўсю неабходную нам інфармацыю. Праз яе мы накіравалі запыт у юдэнрат на палову ўсіх грошай і канфіскаванага адзення, сабраных для немцаў. Усё гэта было скарыстана на патрэбы нашых людзей, якія збіralіся далучыцца да партызанаў. Істотная дапамога паступала да нас і з майстэрняў, якія знаходзіліся пад кантролем юдэнрата. Гэтаксама была дасягнутая дамоўленасць і пра тое, каб у стаўлоўцы для бедных маглі харчавацца тыя з нашых людзей, хто з прычыны бяспекі не мог працаўць на нямецкіх працоўных месцах. У абавязкі гэтых людзей уваходзіла, напрыклад, забеспячэнне падпольля радыёпрыймачамі, вядзение дакладнага ўліку назапашанага ўзбраення, захаванне яго ў баяздольным стане, кантроль за ягоным месцазнаходжаннем ды інш. Па зразумелых прычынах уся гэтая зброя ніколі не захоўвалася ў нейкім адным месцы.

Звартот нашыя ячэек да насельнікаў гета хутка пераходзіў з дома ў дом, з кватэры ў кватэру, неўзабаве аформіўшыся ў адмысловы лозунг: “Забяспечвай сябе “новым пашпартам”: пісталетам, гранатай, абрэзам, аўтаматам — усялякім відам зброі або нават часткаю зброі. Гэта дазволіць табе патрапіць у партызанскі лес”. Перадумова капітана Быстрова браць у партызаны толькі ўзброеных людзей выклікала ў гета сапраўдны “зброевы бум”, калі ўсе ад малога да старога кінуліся на пошуки зброі.

Завадатарамі ж, вядома, былі нашыя падпольныя суполкі. З дапамогай нашых сяброў на біржы працы Міркіну, кірауніку адной з нашых ячэек, пашанцавала ўладкаўць некалькі сваіх чалавек на нямецкі завод, з якога тыя началі штодня прыносіць вінтавачныя патроны. Ячэйка Кагана ўзбройлася пісталетамі. Людзі Навума Брусціна сабралі 15 гранатаў. (У гэтым ім дапамог журнالіст Йосіф Міндель разам з сябрамі з “рускае зоны”.) Група Фельдмана закупляла зброю няспынна, а цяпер нават у саміх немцаў. Суполцы Рольбіна пашчасціла ў літаральнym сэнсе адкаць 6 віントавак і некалькі сотняў патронаў. Іхная сувязная Лілія Капялевіч таксама здолела абвесціся рознай зброяй — у “рускай зоне”.

Асабліва рызыковала ва ўсёй гэтай справе напая моладзь. Шаснаццацігадовы Валік Жытльзейф адкапаў за межамі гета 30 віントавак і вялікую колькасць патронаў. Саня Каплінскі, Шлёмка Грынгаўз і Яшка Лашадус з дапамогаю сваіх былыx школьных сяброў Віці Рудовіча і Колі Прышчэпчыка знайшлі ў зямлі побліз Magileўskай шашы 540 патронаў, кулямётную стужку, 12 віントавачных затвораў, дзве гранаты, іншыя дробныя зброевыя часткі. Мой колішні таварыш па турэмнай камеры Аўром Гельман першым у гета дастаў навясенкі аўтамат — мара кожнага партызана. З нямецкага зброевага склада Цылі Батвіннік удалося па частках вынесці чэшскую віントоўку маркі “Шкода” і шмат патронаў да яе. Асобная група нашых майстроў чысьціла і збірала зброевыя часткі. Мы былі вельмі ўражаныя, калі даведаліся ад Эмы Родавай, што маладыя рабочыя Лейба Шафран і Шые (прозвішча мне не ўдалося высветліць), якія працеваўлі на торфзаводзе пад Менскам, знайшлі там кулямёт, разабралі яго на часткі і затым пранеслі іх у гета.

На другім месцы па важкасці сярод рэчаў першое неабходнасці ў лясных баявых умовах былі медыкаменты. Дактары Кулік, Мінкін, Зібцыгер, Альпяровіч, Керзон, Ліўшыц, Бляхер, Фаня Сафір, Іда Гальперына, Бэла Кандратоўская і медсёстры Цыля Клябанава і Чынюк, фармацеўт Хаюцін ды іншыя збіралі для партызанаў бінты, ёд ды іншыя сродкі аказання першое дапамогі. Апрача таго, кожная ячэйка паклапацілася пра стварэнне ўласнага фонду медыкаментаў, дастаючы іх пераважна ў нямецкіх установах. Так, Аўром Шляхтовіч (або “Жоўты Мойша”, як яго называлі ў Варшаве) скаптактаваўся з адным палякам, які, апынуўшыся на прымусовай працы ў Менску, пасябраваў з сваім, такім ж, як ён, суайчынікамі. Аўруму не спатрэбілася нават тлумачыць гэтamu наляжу, навошта гэтак пільна спатрэбіліся лекі; той добра-такі працерабіў нямецкія запасы і дастаў шмат каштоўных медыкаментаў. Нашая актыўістка Цэся Мадэйскер стварыла адмысловы цэнтральны “фонд медыкаментаў” — для рэгулярнага забесцячэння імі групаву габраю, якія адыходзілі ў лес.

Апрача цéллага адзення, абутку, шалікаў, пальчатак ды іншых неабходных у партызанскіх умовах рэчаў, якія вырабляліся ў гетаўскіх майстэрнях і выносіліся адтуль нашымі людзьмі, мы паставілі партызанам і маскавальныя накідкі — іх ішлі з прасцінай жанчыны. Не засталася ў баку ад патрэбаў партызанаў і гетаўская мылаварня, значная частка прадукцыі якой наўкрувалася ў лес.

Зважаючы на невыносныя ўмовы гетаўскага існавання, калі магільшчыкі не паспявалі закопваць трупы палеглых ад тыфу ў голаду людзей, мы намерыліся стварыць нешта накшталт дабрачыннага фонду для дапамогі самым гаротным гетаўцам. Да гэтася справы актыўна далучыліся жонкі кваліфікаваных рабочых. Яны склалі спіс тых гетаўцаў, што яшчэ былі ў стане “рабіць вялікую справу” дабрачыннасці, і мы пісьмова звярнуліся да гэтых людзей (падпісваючыся ўсё тым жа неіснуючым “Камітэтам”) з

просьбаю падзяліца харчовымі прадуктамі з галотай. Многія адгукнуліся, і тады нашыя падпольшчыкі, якія працавалі на “лепішых” месцах, заснавалі “харчовы фонд”. Ён стаў вялікай падтрымкай для тых нашых сяброў, якія не маглі знаходзіцца ў полі зроку немцаў.

Нашая праца і наш уплыў на насельнікаў гета ўсё болей пашыраліся, і разам з тым усё заўважней радзелі шэрагі наших актыўістаў. Мы не маглі ігнараваць іхныя настойлівых просьбы паслаць іх у лес.

Аднак не гэта было галоўнай прычынай змяншэння колькасці наших сяброў. Па меры таго як пашыраўся маштаб нашай дзеянісці, ворагу становілася ўсё лягчэй выходзіць на наш след. Гестапа мела сваіх інфарматараў і ў гета. А многія з напых людзей не ўспрымалі дастаткова сур'ёзна настойлівых засцярог і просьбы прытрымліваца хоць бы асноўных правілаў падпольнай працы. Захаванне гэтых правілаў некаторыя нават лічылі маладушнасцю...

АНТЫСЕМІТЫЗМ НАШЫХ “СЯБРОЎ”

Аднаго разу Міша Гебелеў прынёс вестку пра тое, што паралельна з Менскім падпольным цэнтрам некалькі савецкіх афіцэраў высокіх рангаў, якія апынуліся ў варожым тыле, стварылі незалежны Ваенны савет. Я вельмі ўзлаваўся ад гэтае навіны, ажно Міша доўга мяне супаковаў. Крыху супакоіўшыся, я напрасіў яго як найхутчэй паведаміць Славіку пра маё катэгарычнае непрынішце гэтакай “тактыкі”. Той давяраў майму вялікаму досведу яшчэ з польскага падполя і, напэўна, прыслушаўся б да маёй думкі.

Мая катэгарычна пазіцыя супраць новастворанага Ваеннага савета грунтавалася на двух фактарах. Першое: з'ўлінне паралельнай, адмыслова вайсковай арганізацыі з “рэкамендацыямі” ўзяць на сябе кіраўніцтва партызанскім рухам (які меў на ўвазе ўзброеную барацьбу супраць акупacyjных сілаў) звузіла б функцыі гарадскога падпольнага камітэта да чиста прапагандысцкіх. І другое, што, зрэшты, неадлучнае ад першага: ва ўмовах акупацыі, калі галоўнай мэтай гарадскога цэнтра (на чале якога стаялі правераныя тутэйшыя кадры) было арганізаваць супраціў ворагу ўсімі магчымымі сродкамі, цяжка было б аддзяліць ваенныя задачы ад палітычных, не аслабіўшы пры гэтым цэнтр дый, па сутнасці, не адсунуўшы яго на задні план як залішні. Таму я настойліва націскаў на тое, каб Ваенны савет быў распушчаны, а ягоныя кіраўнікі ўведзеныя ў склад Менскага падпольнага баявога цэнтра.

Як пазней нам расказаў Міша, Славік слухаў мае аргументы бадай што з адчаем. Ён нічога не казаў, адно толькі колькі разоў паўтарыў: “Немагчыма... Цяпер ужо нічога нельга з гэтым зрабіць...” Без сумневу, Славік ведаў пра дзеянісць Ваеннага савета значна болей, чым гаварыў нам. Напрыклад, ён ведаў, што лідэры савета Бялоў і Рогаў кіравалі сваім так званым “сакрэтным штабам” дакладна гэтаксама, як і ў савецкія часы: яны склалі графік “дзяждзурстваў” і пазначалі ў сваіх пагатніках дакладны час прыёму людзей, а таксама пытанні, якія стаялі на “парадку дня”.

Мы, гетаўскія падпольшчыкі, ніколі не сустракаліся з прадстаўнікамі Ваеннага савета, і тым не меней выказвалі нашае стаўленне (па просьбах Славіка) да паасобных іхных рапшэнняў. Напрыклад, савет пастанавіў узарваць памяшканне, дзе мусіў адбыцца сход беларускай калабарацыянісцкай моладзевай арганізацыі Саюз беларускай моладзі. (Сваімі структурай і праграмай СБМ нагадваў нямецкую *“Hitler Jugend”*.) Я сказаў Славіку, што мы

не вядзэм вайну супраць дзяцей, няхай нават дзяцей ворага. І замест іхнага плана прапанаваў узарваць толькі сцэну, дзе павінны былі сядзець дарослыя кіраунікі арганізацыі. Савет ухваліў маю прapanову.

Іншы прыклад. Нехта з “саветаўцаў” выказаўся супраць выкарыстання атрутных рэчываў у барацьбе з нацыстамі. Напэўна, гэта быў адзін з самых “вучоных” афіцэраў — ён спасылаўся на Жэнеўскія пагадненні. Мы запрасілі яго прыйсці ў гета і паглядзець, як нацысты атручвалі тысячи габраў у душагубках і газавых камерах, хоць Германія гэтаксама падпісвала міжнародныя пагадненні аб забароне выкарыстання хімічнай зброі.

Найбольш жа вострыя супяречнасці паміж намі й Ваенным саветам выклікала пастанова апошняга больш не браць гетаўскіх габраў у партызанская лясная атрады. Прыярытэт, як яны тлумачылі, павінны аддавацца афіцэрам і салдатам з вайсковым досведам, а іх, якія чакалі сваёй чаргі, было вельмі шмат. І яшчэ Ваенны савет меркаваў, што габраі, з прычыны свайго вонкавага выгляду, неўзабаве прыংгнулі б увагу немцаў, і гэта магло бы паставіць пад пагрозу выкананне партызанскіх задач.

Мы расцанілі гэтую пастанову не толькі як шкодную для ўсяго падпольнага руху, але і як антыгабрайскую. Тут зусім не ўлічвалася тое, у якой небяспечнай сітуацыі мусілі існаваць у гета габраі, штодня, бадай, нават штохвіліны знаходзячыся пад пагрозаю выпішчэння, тады як людзі на “рускім баку” яшчэ мелі магчымасць “перачакаць” ці з сваёй ініцыятывы стварыць новыя партызанскія адзінкі. У адказ на гэтыя антысеміцкія крок Ваеннага савета мы вырашилі спыніць з ім наогул усякія дачыненні, нават апасродковая, дый не жадалі мы мець гэтых дачыненняў. Пастанова Ваеннага савета змусіла нас цяпер дзейнічаць цалкам па сваёй ініцыятыве, інфармуючы пра кожны свой крок толькі Славіка. Балазе, ён заўсёды ішоў нам наасустроч.

У той жа час беларусы “на тым баку” нам вельмі дапамагалі, і перш за ўсё ў выратаванні габрайскіх дзяцей. Прывчым датычыла гэта адноўлька як тых з “рускай зоне”, хто выконваў інструкцыі агульнай арганізацыі супраціву, так і тых, хто дзейнічаў самастойна.

Дом беларускай жанчыны Марыі Ясінскай, недалёка ад штаба гестапа на вуліцы Берсана, не аднойчы служыў прытулкам і скованкай для нашых кіраунікоў. Менавіта там мы “схавалі” Ізраіля Голанда, якому пагражала шыбеніца. Пад час аднаго з допытаў у канцлагеры на Шырокай камендант прастрэліў яму нагу. Нейкім чынам параненаму Ізраілю пашанцавала ўцячы і схавацца на могілках. Нашыя людзі літаральна прынеслі яго адтуль у дом Ясінскай.

Спяняўся ў Марыі і Міша Гебелеў, асабліва калі затрымліваўся на “рускім баку” і не мог вярнуцца ў гета да пачатку “камендантскай гадзіны”. І там жа прызначала яўкі ўсім людзям з “таго боку” нашая сувязная Клара Жалязняк.

Мы стварылі спецыяльную жаночую суполку, куды ўвайшлі Рыўка Нор-

ман, Геня Пастэрнак, Гіта Сукенік, Берта Лібо і Слава Гебелева, для сувязі з падобною ж групу беларусак — Воранавай, Марыі Іваноўскай, Тацяны Герасіменкі і Лолы Равінскай (той самай, якая разам з Славікам прыйшла ў дзень нашай першай сустрэчы з ім). Задача абедзвюх групаў, што працавалі разам, была адна — знаходзіць бяспечныя месцы для габрайскіх дзяцей у беларускіх сем'ях або ў дзіцячых дамах. Уладкоўяннем габрайскіх дзяцей зімаліся і Ася Прусліна, Лена Гінзберг і Геня Сультан, якія за кароткі час перадалі ў дзіцячыя дамы 70 маленъкіх гетаўцаў.

Тым часам Славік звязаў нас з надзейным чалавекам, які працаваў у аддзеле асветы менскай гарадской адміністрацыі. Мы дамовіліся: калі паміж 9-й і 11-й гадзінамі раніцы ў 20-ы пакой управы будуць прыносіць падкінутае ці прыводзіць беспрытульнае дзіця, гэта значыць, што дзіця габрайскае і яго трэба выратаваць.

На фоне відочна антысеміцкага стаўлення да нас Ваеннага савета дамога, якую мы мелі ад менчукоў-беларусаў, нас вельмі ўсцешвала і падтрымлівала. Без яе мы не маглі б зрабіць і кроку на “тым баку”.

ПУРЫМСКАЯ РАЗНЯ АЙНАЦКАМАНДЫ ЭЙХМАНА

Мы ўжо стаміліся папярэджаць нашых людзей пра небяспеку, прасіць іх усюды, у гета і за межамі гета, у кожным разе захоўваць правила канспірацыі, што асабліва важна, не казаць надта шмат, не выхваляцца сваімі “поспехамі”, якія трэба было трymаць у сакрэце, — усе нашыя просьбы і папярэджанні былі марнымі.

Мы заўжды адчувалі, што вакол юдэнрата круцяцца падазронныя тыпы, якія даносяць на нас у гестапа. Цяпер гэтыя здагадкі началі пацвярджацца.

З кожным днём усё большы падазрон выклікаў у нас нараджэнец Жытоміра, кіраунік паліцыі другога сектара гета М. Тульскі. І хоць ён заўсёды выконваў нашыя распараджэнні паставіць на дзяжурства надзейных людзей (напрыклад, тады, калі мы мусілі сустрэць пасланца гарадскага камітэта або калі “рабочыя” выходзілі з гета ў лес па “дровы”), поўнага даверу да яго не было ніколі. Нашая сувязная ў канцлагеры на Шырокай Соні Курляндская (яна была перакладчыцай каменданта лагера) паведаміла, што напярэдадні разні 7 лістапада, калі юдэнратаўцаў і габрайскую паліцыю прывезлі ў лагер, адзінным, хто па-сябруйску гутарыў з Гарадзецкім, быў якраз Тульскі. Мы тут жа давялі гэта да ўвагі начальніка паліцыі Зямі Серабранскага, аднак той у сувязі з гэтым не зрабіў аніякіх заходаў, мяркуючы, што паводзіны Тульскага былі адмысловым спосабам “адвесці ўсялякія падазрэнні нацыстамі”.

Нашыя ж падазрэнні наконт Тульскага сталіся яшчэ большымі, калі той начаў надта часта “шукаць” мяне. Аднаго разу ён нечакана з’явіўся ў кацельні. (Я адразу ж тады сышоў.) Круціўся Тульскі і калі кватэрэ Ніны Ліс, дзе мы часта ладзілі нашыя паседжанні. Урэшце ён нават начаў да мяне падлабунвацца, называючы мяне “Яфімкам”.

Калі гестапа арыштавала Ілю Мушкіна, мы спрабавалі дашукацца прычыны. Вядома ж, загад гэты прыйшоў “звыш”. Але ж ізноў — чаму? Хадзілі чуткі, што Мушкін хаваў у сябе нямецкага афіцэра-дэзерціра, які потым, атрымаўшы фальшивыя дакументы, знік. Можа, ён дзесь “засыпаўся”? Паводле іншай версіі, Мушкін спрабаваў падкупіць турэмніка, каб вызваліць нейкага “важнага арыштанта”. У сваіх жа колах мы схіляліся звязваць арышт старшыні юдэнрата з здрадай ягоных набліжаных.

На месца Мушкіна немцы прызначылі ягонага перакладчыка Іофэ — “заходніка”, які апынуўся ў Менску перад вайной разам з родным віленскім

радыёзаводам “Электрыт”, на якім ён працаваў дырэктарам. Іофэ быў чалавек культурны і, пэўна, здагадваўся пра існаванне ў гета падполья, але мы ніколі наўпрост з ім не контактувалі. І наогул сустракацца з нашымі людзьмі ў юдэнрате становілася ўсё цяжэй. Нашая сувязь з імі стала нерэгулярнай...

Неяк Хася Біндлер, якая падтрымлівала сякія-такія сувязі з юдэнратам, перадала нам, што нашыя юдэнратаўцы хоцуть неадкладна з намі сустрэцца. Мы здагадаліся адразу: набліжаецца катастрофа, юдэнратаўцы не ведаюць, што рабіць...

Ад Рудзіцэра і Серабранскага мы пачулі жахлівую навіну. Служба бяспекі СД (*Sicherheitsdienst*) запатрабавала ад юдэнрата, каб 2 сакавіка 1942 года а дзесятай гадзіне раніцы для адпраўкі “на працу” з’явіліся пяць тысячаў габрайяў, і ў гэтую колькасць не павінны ўваходзіць “спецыялісты”, што працуяць на нямецкіх прадпрыемствах. Каб упэўніцца ў сваіх жахлівых здагадках, для чаго гэта спатрэбілася нацыстам, Дольскі (вядомы актор, які някепска гаварыў па-нямецку) запытаўся, ці можна ўлучыць у гэтыя пяць тысячаў старых і дзяцей. Адказ быў жорсткі і недвухсэнсовы: “*Ganz egal!*” (Гэта не мае значэння!). Цяпер ужо не заставалася аніякіх сумневаў: 2 сакавіка нацысты проста намерыліся знішчыць пяць тысячаў габрайяў.

Атрымаўшы загад СД, юдэнратаўцы ўжо раіліся між сабой, што можна зрабіць. Нехта прапанаваў скласці спіс безнадзейнах хворых, інвалідаў і старых, каб за кошт іх выратаваць маладзейшых. Мы катэгарычна адпрэчылі падобныя прапановы: юдэнрат не павінны падаваць немцам аніякіх спісаў і пад якой умовай. Мы не будзем дапамагаць забойцам выносіць смяротны прысуд нават і аднаму габраю!

Мы загадалі Серабранскому неадкладна адабраць самых надзейных людзей з габрайской паліцыі і даручыць ім у кожным раёне гета распавясядзіць заклік “*Ратуйся як можсан!*” Мы настойліва заклікалі, каб раніцай 2 сакавіка усе, хто толькі можа, выйшлі на працу ў “рускую зону”. Тыя, у каго ёсьць там знаёмыя, хай па старающую дабрацца туды вечарам 1 сакавіка. Тыя, хто мае надзейную “маліну”, павінны схавацца ў ёй неадкладна і заставацца там. У юдэнратоўскіх майстэрнях ужо былі падрыхтаваныя “маліны” на некалькі сотняў чалавек. Ля гетаўскай агароджы нашыя людзі пракапалі падземны пераход на “той бок”, пра што было паведамлена жыхарам суседніх раёнau.

І вось жахлівая ноч надышила. Адны толькі старыя габраі яшчэ мелі нешта сказаць адзін аднаму ў суцяшэнне. Яны спадзяваліся на цуд, бо ведалі, што заўтра, 2 сакавіка, будзе вялікае свята — Пурым. “Можа, здарыцца-такі нейкі цуд, і ворагаў нашых напаткае гэтакі ж лёс, як і Хамана...” — так казалі адзін аднаму старыя. Ды не ведалі, што нацысты з СД наўмысна выбіралі для сваёй разні акурат Пурым — каб давесці габраям, што няма ім больш на што спадзявацца, што не будзе цуду...

Дакладна а дзесятай раніцы айнзацкаманды ў суправаджэнні літоўскіх фашыстаў і беларускай “чорнай паліцы” пачалі сваю “акцыю”. Яны ўвайшлі ў гета каля будынка юдэярату і адразу ж шалянцом наляялі на людзей, якія акурат спышалі туды, у надзеі, што там іх ніхто не зачэпіць. “Дзе загаданыя пяць тысячачу?” Не пачуўшы адказу, афіцэр СД загадаў габрайскай паліцы пад наглядам сваіх людзей разысціся па розных раёнах гета і неадкладна прыгнаць ахвяраў.

Неўзабаве пачулася страляніна, выбухі. Першымі ахвярамі былі старыя, хворыя і малыя дзеці — яны не паспявалі схавацца ад раз’юшаных нелюдзяў.

Адчуваючы, што патрэбная колькасць забітых аніяк не набіраеца, нацысты пачалі шукаць сховы. Яны запыняліся каля кожнага “падазронага” месца, і людзі з габрайскай паліцы пачыналі крычаць габраям, што, маўляў, ім “няма чаго баяцца”. Ніхто не выходзіў, і тады смяротную працу дароблівалі гранаты. Менскія вуліцы ў той дзень былі чырвонымі ад габрайскай крыві.

Наступным “аб’ектам паражэння” стаў габрайскі дзіцячы дом. Нацысты прымусілі спалоханых дзетак смыктаўшавацца і рушыць маршам. У галаву калоны паставілі “маці” ўсіх сіротаў — загадчыцу дома Флейшэр. Адной рукою яна прыціскала да сябе хворае дзіця, другою — трymала свайго малодшага сына. Замыкала калону яшчэ адна самаахвярная супрацоўніца дзіцячага дома — доктар Чэрніс. (Як мы даведаемся пазней, гэткі ж самы пагром дзіцячага дома здарыўся праз чатыры месяцы і ў Варшаўскім гета, і ўжо разам з сваімі выхаванцамі будзе ісці на смерць у Трэблінку доктар Януш Корчак.)

Калоне дзяцей загадалі спыніцца каля падрыхтаваных ужо равоў у ніжэйшым канцы Ратамскай вуліцы, недалёка ад будынка юдэярату. Вакол было ціха, нават надта ціха, але карнікі занялі ўжо свае “пазіцыі”. Камандаваў гэтым гноясным забойствам нацысцкі кіраўнік Беларусі гаўляйтэр Вільгельм Кубэ. Поруч з ім стаяў эсэсаўскі афіцэр у доўгім скуранным плашчы. Ад нямецкіх габраў пазней мы даведаліся, што гэта быў Адольф Эйхман — правая рука Гімлера. Па сігнале Эйхмана забойцы пачалі кідаць дзяцей у роў і засыпаць іх пяском.

Енкі няшчасных адгукаліся ва ўсіх канцах гета. Задыхаючыся ад пяску, але цягнучы ўгору свае кволыя ручкі, дзеці ўмольвалі нелюдзяў злітавацца... Генеральны камісар Кубэ, ходзячы ўздоўж рова, час ад часу кідаў туды цукеркі. (Апісваючы гэту сцену ў сваім афіцыйным рапарце, шэф паліцы СС Штраух называў Кубэ “сентыменталістам”.) Эйхман злосна выляяўся, калі на ягоны плашч пырснула нейчая кроў. У апошнюю чаргу ў гэты страшны роў з дзесяткі фашыстоўцы кінулі целы іх улюблёных апекуноў — загадчыцу Флейшэр і доктара Чэрніс.

...У прыцемках калоны рабочых вярталіся ў гета. Ля ўваходу на вуліцы Шорнай яны сталі чакаць, пакуль ім, як заўсёды, адчыняць браму. Прачакаўшы безвынікова пейкі час, людзі пачалі непакоіцца: няўжо здарылася найгоршое? Як там родныя, сябры, знаёмыя?.. Невыноснае чаканне абарвала грубая каманда легчы ўсім на снег. Пачалася жудасная разня. Эсэсаўцы і іхнія памагатыя стралілі ў кожнага, хто рабіў ледзь зауважны рух. Снег на Шорнай і Абутковай вуліцах стаў чырвоным.

За габрайскіх рабочых паспрабавалі заступіцца нават некалькі кіраўнікоў нямецкіх прадпрыемстваў. Дарма.

На месца бойні прыбег начальнік менскай турмы. Ён атрымаў дазвол на “памілаванне” кіраўніка рабочай калоны Бэра Сарына, габрайскага паэта, сябра нашага падполля, які працаўаў у турме маляром. Чалавек незвычайнай высакароднасці, Бэр Сарын заявіў, што пойдзе ў гета толькі разам з іншымі рабочымі. Ён так і загінуў з сваёй калонай...

У выпіку Пурымскай разні 1942 года мы страцілі шмат нашых кіраўнікоў. Яны палеглі разам з тысячамі іншых менскіх габраў у равах уздоўж дарогі на Койданава. Нам паshanцавала пахаваць некаторых з нашых маладзейшых сяброў, якіх расстралялі каля гетаўскай агароджы на габрайскіх могілках. На могілах Давіда Плоткіна і Хасі Батвіннік, забітых нацыстамі пад час спробы прарвацца праз калючы дрот, мы пакляліся: “Нэкомэ нэмэн! (Адпомсім!)”.

Я ледзь змог пазнаць аднаго з нашых самых актыўных і нястомных падпольнічыкаў Хайма Александровіча. Я часта заходзіў да яго на кватэру каля самай мяжы гета. (Менавіта тут жыў габрайскі паэт Зэлік Аксельрод перад тым, як быў скончленены энкавэдистамі, а пасля расстраляны ў першыя дні вайны. Ягонай жонцы Пэрэле, якая была дачкою габрайскага пісьменніка І.М. Вайсенберга, паshanцавала ўцячы.)

Перад Пурымскай разнёй я папярэджваў Александровіча, каб той неадкладна пераправіў куды-небудзь на “той бок” сваю жонку Машу і малодшую дачушицу Ноэмі. Раніцай 2 сакавіка Маша Александровіч выйшла з гета ў адной з рабочых калонаў — і болей не вярнулася. Прагнучы помсты, Хайм патрабаваў, каб мы адправілі яго ў лес змагацца з нацыстамі ў партызанскіх шэрагах.

Мы пачалі аднаўляць нашыя ячэйкі. Выбрацца з гета — цяпер гэта стала галоўным стымулам усёй нашай працы. Аднак нашыя магчымасці ў гэтым сэнсе былі абмежаваныя як ніколі дагэтуль. Ваенны савет дасягнуў-такі сваёй мэты. Чакаць дапамогі з адпраўкаю нашых людзей у лес нам ні ад кога, апрача хіба Славіка, ужо не даводзілася.

Нядоўга трэба было нам думакаць, каб зразумець, што рабіць далей: цяпер мы павінны самі ствараць партызанская базы для гетаўскіх габраў.

ПОМСТА, СВЯТАЯ ПОМСТА

Гэта — гнеў наш кіпіць,
Гэта — помста віруе...

Іцых Мангер

Ужо з першых месяцаў існавання нашай гетаўскай баявой арганізацыі мы спрабавалі, наколькі гэта было магчыма, прасачыцца ў шэрагі ворага, бо чым болей мы ведалі пра ягоныя планы ў дачыненні да нас, тым больш эфектыўна мы маглі з ім змагацца.

Не адзін раз нам удавалася сур'ёзна нашкодзіць гітлераўцам. У Менску яны стварылі з савецкіх ваенапалонных, пераважна украінцаў, спецыяльны полк для задушэння ўсялякіх актаў супраціву і папярэджвання дыверсій. Гэты полк узнічальваў палкоўнік, які добра гаварыў па-руску. Ён выхваляўся, што за год да пачатку вайны займаў адказную пасаду ў Міністэрстве транспарту ў Маскве. Наогул палкоўнік быў непапраўным балбатуном і асабліва любіў пагутарыць з палкавым доктарам, грузінам. Ягоны ўлюблёны аргумент у абарону гестапаўскага тэрору гучай прыкладна так: "Мы навучыліся гэтаму ад вас жа. Саветы першыя паказалі прыклад — сваёй гіганцкай сеткай канцэнтрацыйных лагераў". Ён асабліва падкрэсліваў тое, што перад вайной энкавэдысты арыштавалі блізу 70000 савецкіх афіцэраў, ад маёра да маршала, і шмат каго з іх расстралялі. Вось таму, як любіў тлумачыць палкоўнік, "савецкае войска і не мае цяпер спрэтыкаваных палявых камандзіраў і церпіць адну паразу за другой".

Мы атрымлівалі істотную інфармацыю ад наших падпольных сяброў, якія працавалі рамеснікамі ў майстэрнях гэтага палка: цесляра Хайма Александровіча, шаўца Гірша Добіна, краўца Абрама Гельмана ды іншых. Яны скантактаваліся з грузінскім доктарам і дапамаглі яму стварыць сакрэтную суполку, якая займалася пропагандай партызанскай барацьбы ў гэтым калабарацыйнісцкім палку. Гэта давала добры плён. Неўзабаве немцы мусілі расфармаваць гэты полк. (Пазней на Налібоцкіх балотах мы бачылі многіх былых палонных "калабарантаў" у шэрагах розных партызанскіх атрадаў.)

Другі прыклад. У гета жыў вядомы ў Беларусі скульптар Бразер. Мы часта сустракаліся з ім у дому Бэра Сарына. Яны з Сарыным маглі гадзінамі праседжваць разам, удасканальваючы тэхніку павялічвання маленькіх паш-партных фотаздымкаў. Пагалоска пра майстэрства Бразера—"партрэтыста" неўзабаве дайшла і да нямецкіх афіцэраў, якія пачалі запрашачыць яго да сябе,

у тым ліку на розныя ваенныя аб'екты, каб той рабіў іхныя партрэты. Бразер заўсёды вяртаўся адтуль з цэлым наборам розных харчовых прадуктаў, якія атрымліваў замест платы за сваю працу.

Мы ж, падпольщицы, мелі з гэткіх мастацкіх "штудыяў" Бразера значна болей за харч. Інфармацыя, якую ён збіраў, калі апынаўся на ваенных аб'ектах немцаў, у прыватнасці звесткі пра эшалоны, якія ішлі на фронт, або пра маральны стан нямецкіх салдатаў (пра што даведваўся ад параненых), у сукупнасці давала нам магчымасць навочна ўявіць агульную сітуацыю ў вайне. Прыносіў Бразер і канкрэтныя звесткі. Так, аднаго разу ён пабываў у эсэсаўскіх казармах і даведаўся пра дакладную колькасць людзей, пасланых у лес для "ачысткі" яго ад партызанаў, а таксама й кірунак, у якім тыя выправіліся. Іншым разам ён своечасова папярэдзіў нас аб прыбыцці латышскіх і літоўскіх дапаможных атрадаў паліціі, а мы ўжо ў сваю чаргу змаглі папярэдзіць людзей, што неўзабаве трэба чакаць чарговага смяротнага рэйду карнікаў.

Урэшце пра частыя візіты Бразера на нямецкія ваенныя аб'екты даведалася гестапа. Гестапаўцы таксама "запрасілі" яго да сябе — "намаляваць іх партрэты"... Допыты Бразера доўжыліся некалькі дзён. У гета ён так і не вярнуўся...

Як толькі мы даведаліся пра арышт Бразера, неадкладна скавалі ягонага сына Марка ў "маліні". Балазе, ён паспей закапаць некалькі бацьковых карцінаў. Бо той жа ноччу гестапаўцы ўварваліся ў іхнью кватэру і ўчынілі там дзікунскі пагром — знішчылі шмат працаў скульптара, а сёе-тое забралі з сабою. (З паведамлення Службы бяспекі СД (Архіў Яд Ва-Шэм, № 0-53-3): "Экстрэнны арышт габрая, які падазраецца ў іппіянажы. Вядомы мастак і графік, ён займеў доступ да ўсіх нямецкіх ваенних адзінак у Менску, малюючы партрэты нямецкіх афіцэраў".)

Яшчэ адзін выпадак. Кіраўнік адна з наших ячэек Роза Лінская надумала здзейсніць вельмі рызыкоўны план. Нехта з яе суполкі працаваў спецыялістам на спрэцаводзсве. Яму даручылі адказнае заданне: атруціць цэлую партыю гарэлкі, прызначаную для адпрайкі на ўсходні фронт для падтрымкі нямецкага войска ўзімку. Для гэтай мэты Розінаму таварышу трэба быў, па-першое, дастатковая порцыя атрут, а па-другое, магчымасць "знікнуць" разам з жонкаю і дачкою. Атрутай нас забяспечылі нашыя дактары. "Гарантую" таго, што яго і ягоную сям'ю адправяць у лес, мы атрымалі з Менскага падпольнага цэнтра, дзе, дарэчы, напачатку з недаверам паславіліся да нашага плана. А між тым "аперацыя" прайшла цалкам паспяхова. Праўда, мы так і не даведаліся, колькі ж нямецкіх салдатаў палеглі на ўсходнім фронце, атруціўшыся той гарэлкай. (Калі мая кніжка на рускай мове "Мстители гетто" рыхтавалася да друку, савецкі цэнзар патрабаваў ад мяне як найболей скараціць апісанне гэтай дыверсіі.)

Аднаго разу Менскі гарадскі камітэт папрасіў нас знайсці сярод габрай-

скіх рабочых, якія працавалі ў турме, электрыка. Заданне палягала ў наступным: на даху эсэсаўскіх казармаў устанавіць чырвоны ліхтар, каб потым у вызначаны вечар яго запаліць і гэткім чынам “высвеціць” патрэбны аб’ект для нашых лётчыкаў. Наш чалавек усё як трэба зрабіў. Адна ночы неўзабаве пасля гэтага насельнікі гета прачніліся ад выбухаў бомбаў, якія гримелі ў раёне казармаў. Па гуку самалётных матораў людзі пазналі “нашых, якія помсцяць забойцам”. І ўпершыню гетаўскія габраі без страху назіралі, як немцы, нібы ашалелья, хто ў чым быў, а некаторыя дык амаль без нічога, на злом галавы беглі ў гета, каб выратавацца ад бамбёжкі. Але, але, гэтыя нацысцкія заваёўнікі ціпера бачылі ў гета самае бяспечнае для сябе месца — ну не стануць жа савецкія лётчыкі бамбіць гета!

Ваенны савет запісаў поспех гэтай аперацыі на свой рахунак...

Ціпер — пра выпадак на гэтак званай “заводскай кухні”. Там звычайна абедалі нямецкія афіцэры. І там жа працаўаў Мечыслаў Козак, паляк, з якім давялося ісці мне ў Менск на самым пачатку вайны. Козак нярэдка прыносіў мне пад гетаўскую агароджу што-колечы з харчу, і кожны раз, як мы бачыліся, ён скардзіўся, што не можа навесці контактаў з падполлем, бо, як яму здавалася, падпольшчыкі яму не давяралі. Калі я паведаміў пра гэта цэнтру, мне тут жа адказаў: няхай палякі ўсталёўваюць контакты з гетаўскай арганізацыяй. (Наогул людзі “на тым баку” вельмі насцярожана стваліся да палякаў.)

Што ж, з гетаўскай, дык з гетаўскай. Козак заручыўся падтрымкай не-калькіх нашых падпольшчыц, якія на “заводскай кухні” абіралі бульбу, і разам з імі надумаў здзеяніць дужа рызыкоўны план. Жанчыны павінны былі падсыпаць атрутую ў агульны кацёл з супам, які мусіў падавацца на абед афіцэрам. Фатальная няўдача напаткала нашых людзей у самы апошні момант: нямецкі афіцыянт-наглядчык даў першую лыжку свайму кату...

Козаку пашчасціла ўцячы й далучыцца да партызанаў. Пазней ён загінуў у бai. Габрайскіх жанчын з “заводскай кухні” гестапаўцы закатаўлі да смерці...

Пасля Пурымскай разні нашая дыверсійная дзеянасць набыла іншы хара́ктар. Многія габрайскія рабочыя, асірацелыя пасля Пурима, не баяліся ўжо нічога. Яны былі гатовыя пайсці на ўсё, толькі каб адпомсціць “карычневым ліхадзеям”. І калі раней розныя дыверсійныя аперацыі арганізоўвалі пераважна мы, кіраўніцтва, або даручэнні прыходзілі з гарадскага цэнтра, то ціпер ініцыятывы зыходзілі ад нашых шараговых сяброў, пад час наватых, хто не меў з намі шчыльных сувязяў.

На абутковай фабрыцы ў “рускай зоне” працаўала шмат гетаўскіх габраў і ваеннапалонных. Замовы на прадукцыю, якую адпраўлялі на фронт, няўхільна раслі — нямецкія салдаты не маглі знайсці анікага паратунку ад рускага “генерала Мароза”. Ідэю падпаліць фабрыку падказаў наш падпольшчык Левін. (У свайі папярэдній кнізе пра Менскае гета я, пэўна, памылко-

ва пісаў, што гэты план праваліўся, бо савецкія крывація кажуць, што фабрыка згарэла.)

На гетаўскай біржы працы мы мелі людзей, з якімі ў нас даўно ўсталяваліся трывалыя сувязі. З дапамогай Міры Стронгінай і Розы Альтман нам удалося паслаць шмат нашых надзеіных людзей працаўаць на буйныя заводы. Акурат такім чынам апынуліся на быўшым заводзе “Бальшавік”, які цяпер знаходзіўся пад кантролем нямецкага ваеннага камісарыята, Лена Майзеліс, Надзя Шустэр, Фаня Гурвіч, Соня Тэйшава, Фаня Чыпчына, Эстэр Крываціна, Дора Берсан, Лена Пеўзнер, Геня Юдовіна, Сара Юдовіна ды іншыя. Яны займаліся сістэматычным пісаннем матэрыялаў, у прыватнасці скury. Асабліва задавальнение прыносіла знішчэнне парашутнага матэрыялу. Асабіста на сабе яны выносілі з завода цёплую бялізу, рукавіцы, ваўняныя шкарпеткі ды інші. Усё гэта скарыстоўвалі пасля тыя, хто выпраўляўся ў лес.

Незалежна ад гэтай жаночай суполкі на тым жа заводзе працаўала і мужчынская група пад кіраўніцтвам Давіда Лернера. Ёй пашанцавала вынесці з прадпрыемства некалькі палявых тэлефонных сістэм, якія былі вельмі патрэбныя партызанскамі атрадам. Акрамя таго, яны шмат нашкодзілі немцам з дапамogaю спецыяльнай хімічнай рошчыны, псууючы скуранныя вырабы й парашутны матэрыял.

Некалькі дыверсійных групай мы арганізавалі на быўшой фабрыцы “Кастрычнік”. Там былі задзейнічаны шаўцы Зільберштэйн, Шапіра, Нотэрман, Луфт і “Таварыш Вельві”, краўцы Міша Грачанік і Р. Сукенік, маляр Іосіф Цішэльман (ветэран рабочага руху ў Варшаве) з сваім шаснаццацігадовым сынам, які выконваў функцыю сувязнога паміж рознымі рамесніцкімі групамі. Перад гэтымі людзьмі стаялі наступныя задачы: як мага запягваць тэрміны выканання замоваў для нямецкага войска, пісанне сырвіну й гатовую прадукцыю, выдаткоўваць сырвіны значна болей, чым вымагаў таго вытворчы працэс.

Скажам, шаўцы набівалі ў падэшвы ботаў гэтак шмат цвікоў, што тыя зношваліся літаральна праз некалькі тыдняў. Краўцы “памылкова” прышывалі левае рукаво на права бок і наадварот. Апрача таго, пры кожнай магчымасці ўсе яны выносілі з фабрыкі боты, пальчаткі, мундзіры, карацей, усё, што магло спатрэбіцца партызанам. Саша, які працаўаў у кацельні, быў майстрам на кароткія замыкні і пісанне аципляльных сістэм. Спецыяльная група, якой кіраваў Хаім Гравец, сістэматачна выносіла з завода зброяю. (Канчатковым заданнем групы было ўзарваць фабрыку.) Займалася дыверсіямі там і група з “рускага боку” на чале з Мікалаем (Назарам) Герасіменкам. (Праз некалькі месяцаў лёс яшчэ звядзе мяне з ім.)

Асабліва важнае заданне выконвала адна з нашых групай, якая працаўала ў сістэме нямецкіх ваенніх камунікацый (на вуліцы Мопра). Узначальваў яе Рувім Гейблюм, габрайскі рабочы з Польшчы. Пасля таго як пад час

Пурымскай разні загінула ягоная адзіная дачка, ён пачаў сам прасіць, каб яго пасылалі на самыя небяспечныя дыверсійныя заданні. Гейблюм выдатна ведаў габрайскую нацыянальную літаратуру, добра разбіраўся і ў нямецкіх тэкстах. Працууючы ў сістэме камунікацыі, ён натрапіў на дакладна распрацаваныя нямецкія планы сувязі на лініях Баранавічы—Менск—Смаценск і Вільня—Менск—Смаценск. Самую істотную інфармацыю з гэтых планаў ён перадаў падполлю. Апрача таго, ягоная група перадала нам схемы нямецкай сістэмы мініравання ў Менску. Праз два гады, пад час вызвалення Менска, дзяякуючы менавіта гэтым схемам, якія былі перасланы ў савецкі генеральны штаб, удалося выратаваць многія жыцці. Ім жа, гэтым схемам, абавязаны і акалелы дванаццаці павярховы Дом урада, які быў цалкам замініраваны немцамі.

Яшчэ адзін наш падпольшчык працаўваў майстрам па рамонце тэлефонных ліній у генеральнym камісарыяце. Цягам не аднаго месяца ён падслухоўваў тэлефонныя размовы высокапастаўленых нямецкіх афіцэраў і перадаваў нам важную інфармацыю, якую ўжо мы перасылалі ў гарадскі цэнтр.

Час ад часу нашым людзям удавалася звязацца з гвалтоўна мабілізаванымі славакамі, галандцамі, аўстрыйцамі, якія працаўвалі на “тым баку”. Папярэдне асцярожна “зандуючы” іх, падпольшчыкі нярэдка знаходзілі сярод іх сваіх аднадумцаў, і тады ўжо маглі разам абміркоўваць сітуацыю ў гета ды распаўсюджваць праўду пра страшныя злачынствы нацыстаў супроты габраю.

Знаходзіліся нашыя спачувальнікі нават і сярод нямецкіх афіцэраў. Так, пасля руپнае падрыхтоўкі і інструктавання інспектар камісарыята па авіяцыі афіцэр Шульц разам з 37 габраямі на грузавіку выпраўвіўся на партызансскую базу ў лес.

Нам удалося нават распаўсюдзіць улёткі сярод нямецкіх салдатаў. Тэкст на нямецкай мове нам дапамог скласці інжынер з “гамбургскага” гета.

Быў і такі выпадак. Аднаго разу зімою ў гета наведалася група італьянскіх салдатаў, мабілізаваных на ўсходні фронт у падмогу нямецкаму войску. Яны філітравалі з габрайскімі дзяўчатамі, зрывалі з іх жоўтыя латы і, апрача ўсяго астатняга, давялі ім на мове жэстаў, што яны таксама не-навідзяць Гітлера і ўсю ягоную хеўру. А для моладзі з нашага падполля гэта была яшчэ і зручная нагода для таго, каб папоўніць свой арсенал. Яны купілі ў італьянцаў вялікую колькасць лёгкай зброі.

Пасля разні на Пурым стала зразумела: у нас заставалася вельмі мала часу. Рана ці позна нацысты вырашалі, што прыйшоў час канчаткова ліквідаваць гета. Самыя вялікія спадзяванні мы звязвалі з ужо створанымі базамі габрайскіх партызанаў. Але найболей — з чым і з кім?.. Падпольная арганізацыя менскіх чыгуначнікаў засталася адзінай на “тым баку”, якая была гатовая практична дапамагчы нам. Яе кіраўнік і сябра гарадскага цэнтра Кузняцоў, які пазней стаў камісарам знакамітага партызанскаага атрада “На-

родныя мстители”, працаваў выводзіць габраю ў лес невядлікімі групкамі. Пунктамі адпраўлення мусіла стаць непрыкметная чыгуначная станцыя пад Менскам. Згодна з планам, цягнік, набліжаючыся да гэтай станцыі, запаволіць ход, і машыніст памахае рукой. Гэта будзе сігналам для нашых людзей ускокваць на тэндэр і лакаматыву. Праядздаючы паўз лес, дзе ўжо будуць чакаць партызанская сувязьная, цягнік ізноў прытормозіць, і габраі змогуць саскочыць.

Гэткім способам за даволі кароткі прамежак часу мы пераправілі ў лес блізу 500 гетаўцаў...

Славік шмат нам дапамагаў, перш-наперш — паведамляючы, дзе канкрэтна маглі мы наладзіць сувязі з партызанскаімі атрадамі. Аднаго разу вялікая ўзброеная група габраю на чале з кіраўніком адной з нашых ячэек Каганом выйшла з гета, каб накіравацца далей у лес. Аднак праваднік з партызанскаага атрада “дзядзькі Васі” не прыйшоў на дамоўленое месца. Што было рабіць? Усе ведалі нашае папярэджанне “*ні ў якім разе не вяртацаца назад у гета*”. Сувязьная паведамілі пра гэтую сітуацыю нам. Мы праінформавалі Славіка. Той адразу ж прыйшоў на месца і сам правёў нашых людзей на партызансскую базу...

На ўсход ад Менска мы паслалі нашых актыўістаў Меера Фельдмана, Лену Майзеліс і Гіршу Добіна з даручэннем стварыць базу для ўласнага партызанскаага атрада. На заход — з гэткім жа заданнем — накіравалі Навума Фельдмана, Герцэля Апенгейма і Валодзю Краўчынскага. Група Фельдмана дабралаася да вызначанага месца акурат тады, калі там палявалі на партызанаў айнзацкаманды. Не маючы магчымасці наладзіць з тамтэйшымі партызанамі сувязь, фельдманаўцы вярнуліся ў гета.

Мы не ўніклі стратай. Па дарозе ў лес загінулі слаўнія гетаўскія змагары Суkenік, Ароцкер, Песін і Гірш Скобла. Збліўся з маршрутамі патрапіў у лапы паліцыі Ніхемія Тобіяс (“Бояк”), кіраўнік рабочага руху з Лодзі.

Але мы па-ранейшаму шукалі спосабы вывесці з гета як мага болей габраю. Каб наладзіць сувязі з партызанамі ў раёне Старасельскага лесу, на заход ад Менска, туды выпраўліўся Віця Фельдман (малодшы сын Навума) і Соня Левіна.

У прыгарадны лес мы паслалі группу з сарака ўзброеных габраю, да якіх далучыліся яшчэ троццаць чыгуначнікаў з “рускай зоны”. Надышла нач, а праваднік так і не прыйшоў. Чыгуначнікі з “таго боку” вярнуліся ў Менск дадому, а што заставалася рабіць габраям? Балазе, папярэдне мы забяспечылі іх фальшивымі дакументамі, маўляў, іх паслалі ў лес нарыхтоўваць дровы. Ноч давялося правесці ў лесе. Раніцаю ж на іх натрапілі немцы. Документы-такі выратавалі людзей. Моцна выляяўшыся на “сімулянтаў”, немцы зніклі. Аднак што было рабіць далей? Міхаіл Юфа, былы супрацоўнік Менскага політэхнічнага інстытута, адважыўся павесці людзей у не-вядомасць. Болей іх ніхто не бачыў...

Ізраілю Лапідусу, былому камсамольскому кірауніку, мы даручылі арганізація группу, якая б падрыхтавала новую базу для масавай перапраўкі габраю́ з гета. Гэтакае ж заданне атрымаў і Навум Фельдман. Пасля першай ягонай няўдалай спробы вывесці ў лес людзей мы далі яму новы кірунак — раён койданаўскіх лясоў.

Была ў гета асаблівая група маладых людзей, што паходзілі ад змяшаных шлюбаў. Немцы надзялілі іх “прывілеем” быць калонаважатымі на “тым баку”. А каб іх можна было адрозніць ад астатніх габраю́, замест жоўтых латаў “метысы” насілі белыя нарукавіны павязкі. Іх група на чале з І.Нарусевічам і Д.Баранам цалкам увайшла ў нашу падпольную арганізацыю. Усіх “метысаў” мы забяспечылі фальшывымі дакументамі, і яны таксама пачалі актыўна выводзіць людзей у лес.

Пад сваім крылом мы мелі нават аднаго маладога беларуса, які насіў форму “чорнай паліцы”. Але ж гэта было толькі маскаванне партызанскага правадніка...

Юдэнратайскія майстэрні цяпер працавалі на патрэбы партызанаў як ніколі ўзмоцнена. Пасылаючы ў лес людзей, мы маглі забяспечваць іх двухдзённым запасам хлеба, ватоўкамі, цёплымі шапкамі. Маладая актыўістка Сіма Шварц абсталявала на сваій кватэры “майстэрню”, дзе жанчыны вязалі для партызанаў адмысловыя двухпальцавыя рукавіцы, проста незаменныя пад час моцных марозаў для людзей з зброяй — стралючы, іх неабавязкова было здымачы. Рахель Кубліна і Цыля Батвінік хадзілі па гетаўскіх кватэрах і збіralі цёплую бялізну. “Сакрэтная майстэрня” на кватэры Іды Алер спецыялізавалася на шыцці маскавальных халатаў, неабходных партызанам у зімовых умовах. Каля дома Іды заўсёды “тулялі” дзеці, гатовыя кожную хвіліну папярэдзіць пра небяспеку...

Імкненне габраю́ вырвацца з гета, размах іхнай дзейнасці, канчатковай мэтай якой быў адыход у лес, павялічваліся з кожным днём. Мы нават не маглі ўжо як-колечы кантроліраваць гэты ўсеагульны рух. Гандаль зброяй, гоман у юдэнратайскай сталоўцы (якая стала зборным пунктам для тых, хто накіроўваўся ў атрады), праца многіх і многіх жаночых суполак на патрэбы партызанаў — усё гэта стварала надзвычай напружаную атмасферу. Рана ці позна вораг авабязкова выйшоў бы на наш след.

Што і адбылося.

ГЕСТАПА ДЫХАЕ НАМ У СПІНУ

Гестапа ведала пра нашу гетаўскую арганізацыю. І калі раней яшчэ заставаліся сякія-такія спадзеяны на адваротнае, то цяпер — пасля вынайдку з Соняй — у гэтым ужо не сумніваўся ніхто.

Соня зусім не была падобная на габрайку. Правёшты адну з нашых групай у лес, яна вярнулася адтуль з добрымі весткамі: сувязь з партызанскім атрадам — надзейная, а яна мусіць выправіцца туды зноў, каб даставіць у лес радыёпрыймаč, друкавальную машынку, некалькі маскіроўных халатаў і яшчэ сёе-тое з партызанскага рыштунку. У гета Соня прыйшла з нейкім партызанам не з гетаўцаў — ён мусіў дапамагчы ёй несці гэтыя рэчы.

Усё, што вымагалася ад нас, мы зрабілі. Соня і партызан разам з усім скарбам пайшлі ў лес. А праз некаторы час мы рангам даведваемся, што Соню арыштавалі немцы. Мы неадкладна папярэдзілі пра гэта нашых людзей, каб яны перасталі карыстацца тымі адресамі, якія хоць аднойчы служылі для сустрэчаў з ёй. Яшчэ праз нейкі час адзін з нашых сяброў паведаміў, што ён бачыўся з Соняй (ужо быццам бы пасля арышту яе гестапаўцамі) і яна патрабавала тэрміновай сустрэчы з намі — каб перадаць вельмі важную сакрэтную інфармацыю. Не паверыўши, мы даручылі нашым асабліва надзейным людзям дакладна выспекті, дзе ж усё-такі яна знаходзіцца. Аказалася, Соня рэгулярна сустракаецца з нейкай падазронай асобай з “рускай зоны” на кватэры кагосці з сваякоў.

На гэтым гісторыя не закончылася. Адзін наш давераны з Соніных сваякоў папярэдзіў нас, каб мы былі надзвычай асцярожныя з ёй, бо цяпер яна — у руках гестапаўцаў, якія хочуць праз яе дабраца да кірауніку гетаўскага падпольля.

Гэта была праўда. Неўзабаве Соня прывяла гестапаўцаў у “маліну”, дзе звычайна хавалася група нашых людзей, узброеных гранатамі. Не знайшоўшы тых, па каго ішлі, гестапаўцы арыштавалі некалькі чалавек, што “выпадкова” апынуліся там на той момант. Ад іх яны не даведаліся пра нас нічога.

З Соняй жа мы неадкладна “паквіталіся”. Інчай на вайне было нельга...

Гэты выпадак стаў для нас апошнім і адназначным папярэджаннем, што цяпер асцярожнасць — гэта не проста мера бяспекі, а неабходная ўмова выживання. А таму: ніякіх беспасярэдных контактаў, а толькі праз сувязных, ніякіх старых адресоў, якія выклікаюць хоць які-колечы сумнсёў, аднымі словамі, асцярожнасць усюды і ва ўсім.

Неўзабаве пасля гісторыі з Соняй страшэнны ўдар зведала “руская зона”: гестапа арыштавала ўесь Ваенны савет — блізу трыццаці афіцэраў. Ягоныя кіраунікі Рогаў, Бялоў і Антохін выклалі гестапаўцам усё, што ведалі, у тым ліку прозвішчы і адресы. Трапілі ў лапы немцаў і некалькі пасланікаў з лесу, што апынуліся ў горадзе якраз у той нядобры момант. Гэтак блізка да самага сэрца менскага падпольнага руху вораг не падбіраўся яшчэ ніколі...

Мы неадкладна паслалі на “той бок” Мішу Гебелева высветліць, ці ёсьць яшчэ дзе схавацца кіраунікам цэнтра, у прыватнасці Славіку, і калі не — прывесці іх у гета. Ва ўсякім разе ён мусіў быў папярэдзіць Славіку, каб той хоць на нейкі час “закапаўся” глыбей, бо, несумнеўна, гестапаўцы ўзялі пад кантроль усе галоўныя вуліцы. Мы не маглі пазбавіцца ад трывожнага прадчування, што вораг дыхае ў спіну кіраунікам менскага падполя, а тыя ўсё адно не захоўваюць нават элементарных правілаў канспірацыі. Гадамі яны жылі й працавалі “легальная”, не ведаючы, што такое падпольная дзейнасць. Цяпер гэтая іхная непрыстасаванасць да падпольных умоваў была відочнай на кожным кроку.

Вось выпадак з мноства тыповых. “Спецыяліст-падробшчык” з падпольнага цэнтра зрабіў мне фальшывы пашпарт, згодна з якім я лічыўся караімам. (Нямецкая вайсковая газета, якая друкавалася ў Менску, змясціла неяк артыкул, дзе “даказвалася”, што караімы — гэта не габрай.) Па прапанове віленчукоў, якія мелі сталыя стасункі з сапраўднымі тамтэйшымі караімамі, мне далі новае падпольнае імя — Аляксандар Дурунчча.

“Уручыўшы” мне новы пашпарт, пасланец запатрабаваў ад мяне распіскі ў яго атрыманні, прычым падпісаць яе я мусіў сваім новым імем, то бок Аляксандрам Дурунччам. Я проста быў агаломшаны паучутым. Зірнуўшы на яго як на вар’ята, я не стрымаўся: “Дзеля чаго табе гэтая распіска? Каб гестапаўцам было лягчэй дашукацца да майго сапраўднага прозвішча?”

Без анікага сумневу чалавек адказаў: “Я не збіраюся падманваць савецкае кірауніцтва...”

Або яшчэ. Мы дамовіліся з Славікам, што ў мэтах бяспекі падпольшчыкі ў “руской зоне” не будуць весці пратаколаў сваіх паседжанняў. Але ж, відаць, яны так і не здолелі перамагчы трывалую савецкую звычку запісваць усе калектыўна прынятаяя раптэнні. Пасля вайны, адбudoўваючы нанова адзін з менскіх будынкаў, рабочыя знайшлі ў ягоныя сцяне пратаколы чатырох паседжанняў “Камітэта”. (Гэтыя пратаколы ад 15, 23 снежня 1941 года і 21, 28 студзеня 1942 года застаюцца і да гэтага часу найбольш каштоўнымі дакументамі пра дзейнасць менскага цэнтра супраціву. Апрача ўсяго іншага, там згадваецца і гетаўская арганізацыя, у прыватнасці, расписаны канкрэтныя задачы, якія мы, гетаўцы, бралі на сябе.)

Славік нас не паслухаваўся. Надумаўшы адправіцца ў лес, ён і Лола Равінская намерыліся папярэдне сустэрэцца з партызанскім камандзірам Аляк-

сандрам Макаранкам на адной канспіратыўнай кватэры ў Менску. Гестапа не правароніла такога шанцу... (Наогул няшмат каго з “руской зоны” нам пашанцавала “схаваць” у гета. Зрэшты, тыя, каго ўдалося, адны і выратаўваліся тады ад аблаваў.)

Савецкія крыніцы апісваюць дзікунскія катаванні Славіка. Каб змусіць яго загаварыць, гестапаўскія “следчыя” шылам праціналі яму язык. Нават нямецкія дакументы сведчаць пра тое, што гестапаўцы ані слова не дамагліся ад Мустафы Дэлікурдэглі (так звалі Славіка паводле фальшывага пашпарту). Таму няма сумневаў у tym, што акурат кіраунікі Ваеніага савета паведамілі гестапаўцам, што “падпольная група з шасцідзесяці гетаўскіх габраў фінансуе партыйную дзейнасць, набывае зброю і ўзмацняе партызанская шэрагі”. І што “ад шасцідзесяці да восьмідзесяці габраў выведзена з гета ў лес, да партызанаў”. (Документ з архіва Яд Ва-Шэм № 0.53, 3/31/42.) Такія лічбы маглі даць толькі тыя, хто не меў з намі наўпростых сувязяў і tym болей не мог атрымаць ад нас якой-колечы дакладнай інфармацыі.

У выніку ўсіх гэтых правалаў мы цалкам стравілі сувязь з “тым бокам”. Цяпер трэба было чакаць ад гестапа рагучых дзеянняў і ў дачыненні да гетаўскай арганізацыі, хоць мы ўсё яшчэ спадзяваліся, што ім не ўдаца выйсці на нас, раз мы не мелі беспасярэдных сувязяў з Ваенным саветам. Спадзяваліся, аднак, дарма. Штоночы гета мусіла ўздрыгваць ад гулу машины з гестапаўскімі наётчыкамі. І кожны раз ўсё паўтаралася: спачатку — гул машины, затым — чалавечыя енкі і ўрэшце — строкат кулямётных чэргаў. Ужо на золку мы ведалі ўсе падрабязнасці, ну і, вядома ж, імёны ахвяраў...

Неўзабаве стала відавочна, што ўсе гэтыя начныя аблавы ўчыняюцца з адной мэтаю — дабрацца да нашай арганізацыі. Першай “правалялася” кватэра Вольфа Лосіка на Рэспубліканскай. Вольф кіраваў суполкай падпольшчыкаў, якія працавалі на нямецкім ваенным складзе ў Чырвоным Урочышчы. Ім пашанцавала купіць у нямецкіх ахоўнікаў нямала рознае зброі, а за гадзіну-другую да аблавы акурат на кватэру Лосіка падпольшчыкі прынеслі вялікую колькасць гранатаў. Балазе, мы адразу ж загадалі яму раздаць іх на захаванне сваім таварышам. Дзякую Богу, не аказалася ў туночку дома і самога Вольфа. Пасля скрупулёзнага і беспаспяховага ператрусу гестапаўцы “дзеля прафілактыкі” арыштавалі некалькіх суседзяў Лосіка, якія не мелі анікіх сувязяў ні з ім, ні наогул з падполлем...

Іншай жахлівай ноччу гестапаўцы ўварваліся на кватэру да Нонке Маркевіча (на Зялёнай вуліцы) і знайшлі там некалькі сотняў патронаў і радыёпрыёмач. Яны вывалаклі няшчасную сям'ю (Нонке, ягоную маці і дзесяцігадовага браціка) на вуліцу, звязалі ім ззаду рукі і павялі праз ўсё гета да юдэнрата. Усю дорогу на галаву юнага падпольшчыка сыпаліся бязлістныя ўдары. Паводле словаў відавочцаў гэтай трагедыі, апошнімі словамі Нонке былі: “Мae таварышы адпомсцяць вам за гэта!”

Усю ноч 31 сакавіка 1942 года ў раёне Абутковай, Калектарнай і Шорнай вуліцаў раўлі машыны і стракаталі кулямёты ды аўтаматы. Раніцай я выйшаў з “маліны” і — так атрымалася — пакіраваў следам за начальнікам паліцыі Рыхтарам. Неўзабаве я зразумеў, што той ідзе ў бок Калектарнай, 18 — вельмі знаёмы адрес. Там у адной з кватэраў жыла Ніна Ліс.

Прыйшоўшы туды, я ўбачыў жудасную карціну: у двары, на ганку і лесвіцы ў пад’ездзе, у кватэрах валяліся трупы мужчын, жанчын і дзяцей. Сярод мёртвых я пазнаў Нініну маці. Рыхтар загадаў нам занесці цэлы на габрайскія могілкі.

Гледзячы на гэтую жахі і не могуучы аніяк ачомацца, я раптам адчуў, як нехта крануў мяне за рукаў. Гэта быў наш юдэнратавец Гірш Рудзіцэр. “Уцякай адсюль як найхутчэй!” — адвёўшы мяне ў прылеглы завулак, ён спехам расказаў мне, што немцы не праста так учынілі ablauv — яны шукалі менавіта мяне. Аказвацца, тае ж ночы гестапаўцы арыштавалі габрайскіх паліцыянтаў Зяму Серабранскага і Мішу Тульскага. Яны выставілі ім ультыматум: калі да дванаццаці гадзін раніцы Яфіма Сталярэвіча не знайдуць жывым або мёртвым і не перададуць у гестапа, будзе расстрояны ўесь юдэнрат.

Што было рабіць? Я папрасіў Рудзіцэра неадкладна перадаць доктару Куліку, што мяне раптойна падкасціла хвароба: няхай ён прышло людзей з насілкамі, каб перанесці мяне ў больницу.

Доктар Кулік зрабіў ўсё, як я прасіў. Мяне паклалі ў аддзяленне для разных хворых, куды немцы ніколі не заходзілі. Неўзабаве мяне “наведала” Эма Родава. Яшчэ праз нейкі час прыйшлі Міша Гебелеў і Зяма Окунь. Яны ўжо ведалі ўсе падрабязнасці жахлівай ночы 31 сакавіка. Вось што яны мне расказалі (ім пра гэта паведаміла нашая сувязная Клара, якой, нягледзячы на раненне, пащенавала выратавацца з таго пекла). Недзе аб адзінаццатай вечара у дзвёры да Ніны Ліс пачалі моцна грукаць. Ніна не адчыняла. Тады нехта (Клара пазнала голас Тульскага) гукнуў на ідыш: “Нінка, адчыні!” Гестапаўцы выбілі дзвёры і накінуліся на Ніну: “Дзе Сталярэвіч?” Тульскі яшчэ дадаў: “Нінка, дзе Яфім?” Ніна, вядома ж, ведала, дзе я знаходжуся, але не сказала ні слова. Яна так і загінула, не выпусціўши з рук сваёй маленъкай дачушкі...

Сітуацыя здавалася проста безвыходнай. Паводле словаў Зямі, юдэнратаваўцаў ахапіла паніка. Некаторыя лімантавалі: “Чаму мы ўсе мусім паміраць з-за аднага чалавека?” “Можа, яно і так”, — ціхенька прамармітаў Зяма. Я маўчай. Міша ж узарваўся катэгарычным “Не!”.

“Мы не павінны падпірадкоўвацца загадам ворага! Яны ўсё адно ўжо даўно вынеслі нам усім смяротны прысуд, дык не будзем жа мы дапамагць ім у гэтым!” — пальку даводзіў Гебелеў, спрабуючы прыцягнуць яшчэ й гістарычную аналогію ў доказ сваіх словаў...

Выйсце ж з гэтай пакутлівой сітуацыі знайшоў Іофэ, мудры, адукаваны

“габрайскі старэйшына”. Ён праста нагадаў біблейскую легенду пра “смерць” Іосіфа, улюблёнага сына Якава... Іофэ выпісаў гетаўскі пропуск на імя Яфіма Сталярэвіча, схадзіў на габрайскія могілкі, дзе ляжала яшчэ шмат непахаваных ахвяраў мінулай начы, і выпацкаў дакумент крывёю аднаго нябогі. Потым паказаў дакумент гестапаўцам, маўляў, вось што “знайшоў” ён у кішэні аднаго з расстроянных. Яфім Сталярэвіч больш не значыўся ў спісах жывых.

Гестапаўцы пакінулі гета, нават не дачакаўшыся дванаццаці...

Аднак на гэтым начальная пагромы ў гета не спыніліся. Ужо ніхто болей не сумняваўся: гестапаўцы канчаткова пастанавілі расправіцца з надпольнай гетаўскай арганізацыяй. 2 красавіка чарговая разня скаланула дом № 20 на вуліцы Калектарнай, дзе жыў сакратар адной з нашых ячэек Навум Брусцін. Ён і яшчэ некалькі ягоных таварышаў рыхтаваліся акурат на днях адысці ў лес — не паспелі...

Следам за разнёй на Калектарнай цэляя серыя пагромаў пракацілася па вуліцах Крымскай, Танкавай, Ратамской і Абутковай.

Наступным крокам гестапаўцаў сталі праверкі розных прадпрыемстваў, на якіх працавалі габраі з гета. Спецыяльна засланыя віжы, як толькі не далічваліся кагосцы з рабочых на працоўным месцы, тут жа паведамлялі пра гэта гестапаўцам. Ужо той жа начуць карнікі прыходзілі на кватэру “прагульшчыка” і забівалі ўсю ягоную сям’ю...

Мы рабілі ўсё, што маглі, каб выратаваць гэтую сем’ю. Нашыя людзі падрыхтавалі фальшывыя медычныя даведкі, паводле якіх, напрыклад, нейчы сын або муж памёр ад грыпу, ад запалення лёгкіх і да т.п. Даведкі ішлі ў юдэнрат, і гэткім чынам з юдэнратавскіх рэгістрацыйных спісаў выкірэсліваліся імёны “памерлых” — тых, каго мы паслалі ў лес. Нейкі час такім спосабам сапраўды ўдавалася абводзіць гестапаўцаў вакол пальца.

Чарговы загад гетаўскага каменданта відочна меў на мэце канчаткова спыніць адыход габраі ў лес. Кожны габрай цяпер апрача жоўтай латы мусіў насыць яшчэ адну — белую, з дакладным адресам, па якім ён жыве, а таксама з афіцыйным юдэнратавскім штампам. Гэта давала магчымасць немцам пад час прачэсвання гетаўскіх кварталаў хапаць усіх, хто, паводле адреса на белай лаце, жыў у іншым месцы. Аднак мы вынайшлі супрацьдзеянне і гэтаму загаду — забяспечвалі нашых людзей адразу некалькімі белымі латамі, натуральна, з рознымі адресамі...

Гестапа распачало і пісіхалагічную вайну супраць падпольшчыкаў. Па вуліцах гета цяпер нярэдка курсіравалі адкрытыя грузавікі, спрэс гружаныя трупамі расстроянных нацыстамі людзей — вось, маўляў, што робяць з габраімі партызаны. А з рэпрадуктараў тым часам на рускай мове ў на ідыш гучалі правакацыйныя заклікі: “Не верце таму, што гавораць вам шпіёны партызанскіх бандытаў!” (Дарэчы, гэткія ж “трупавозы” ездзілі і па “рускай

зоне”, папярэджаючы пра тое, што “жыдоўскія партызанскія камісары” забіваюць рускіх і беларусаў.)

Нечакана на галовы няшчасных гетаўцаў зваліўся новы загад: кожнай нядзельнай раніцай усе габраі мусіць збірацца на Юбілейнай плошчы. Габрайская паліцыя настойліва райла людзям падпараткавацца, запэўнівала, што гэта на самой справе толькі “собрание”, сход. Ім, вядома ж, не верылі, але хіба быў у габраів выбар?..

На гэтых “сходах” начальнік паліцыі Рыхтар звычайна абвяшчаў “найноўшыя правілы і парадкі”, уведзеныя для габраіў, у прыватнасці для аматаў “нелегальных” наведванняў “арыйскай зоны”. Аднак галоўным ва ўсіх прамовах нацысцкіх выступаўцаў было адбіць ахвоту габраіў ісці ў лес. І кожны раз гучала адно і тое: людзі ў лесе гінуць ад холаду й голаду; нямецкае войска ўсё адно знішчыць партызанскіх бандытага да апошняга, а тут, у гета, габраі цяпер могуць жыць у бяспечы, бо ўжо болей не будзе “акцыяў”; карацей, пакуль кожны будзе рабіць сваю справу належным чынам, “усё будзе добра”...


Пасля “афіцыйнай часткі” звычайна пачынаўся “канцэрт”. Аркестр “гамбургскіх” гетаўцаў, сярод якіх было нямала першакласных музыкай, іграў класічную музыку. “Мінскер” Гарэлік, вядомы габрайскі выканаўца, які да вайны часта выступаў па менскім радыё, співаў народныя песні — тужлівія і маркотныя, як і настрой габраіў...

“Апелі”, як следам за немцамі называлі габраі гэтыя нядзельныя сходы з пераклічкаю, прамовамі і “канцэртамі”, паўтараліся зноў і зноў.


Але яны не прыносілі таго плёну, на які разлічвалі нацысты.



Гірш Смоляр. 20-я гады



Гірш Смоляр у віленскім астрогу Лукішкі. 1928 г.



mesцы пагрому
7 лістапада 1941 г.

mesцы пагрому
20 лістапада 1941 г.

mesцы пагрому
28 ліпеня 1942 г.

mesцы расселення
«гамбургскіх» габраў
у лістападзе 1941 г.

mesцы пахавання
ахвяраў акцыі 2 сакавіка 1942 г.



Менскае гета.

Карта складзеная былим вязнем Менскага гета Л.Меламедам

Warning
Bei Durchklettern des Zaunes wird geschossen
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ПРОЛЕЗАЮЩИХ ЧЕРЕЗ
ЗАБОР БУДУТ СТРЕЛЯТЬ!


Такія папярэджанні
віселі на агароджы Менскага гета



Гірш Смоляр,
партызанскі камісар
у налібоцкім лесе
пасля ліквідацыі Менскага гета



Гірш Смоляр,
старшыня Саюза габраў —
удзельнікаў вайны, у Польшчы
на адным з паседжанняў
арганізацыі. 1946 г.



Гірш Смоляр з Максімам Танкам і Аляксандрам Малько



Мемарыяльная табліца памяці габраю ў г. Брэмена (Германія) —
ахвяраю гітлераўскага генациду

ДОЎГІЯ ДНІ І НОЧЫ КАРОТКІХ МЕСЯЦАЎ

*Перажысьць бы яшчэ адзін дзень,
Перажысьць бы яшчэ адну ноч...*

Мардэхай Гебіртыг. "У гета"

Днём габраі ў гета думалі толькі пра адно: хутчэй бы надышлі прыщемкі. Карнікі з паліцы і канцлагера на Шырокай звычайна ўчынялі свае аблавы раніцамі, зрэшты, правакацыі можна было чакаць у кожную хвіліну. Дні доўжыліся бясконца; вечары, здавалася, прыносілі людзям хоць нейкую палёгку. З навінамі з “таго боку” ў гета вярталіся рабочыя нямецкіх прадпрыемстваў (на “вызваленыя” пад час антыгабрайскіх акцыяў працоўныя месцы адразу ж прыходзілі новыя людзі). Зрэдзьчас яны прыносілі добрыя весткі. Пасля паразаў, якія пацярпелі гітлераўскія войскі пад Москвой, да людзей усё часцей і часцей пачалі даходзіць чуткі пра наступ савецкіх войскаў, якія, адваёўваючы вёску за вёскай, мястэчка за мястэчкам, падышлі ўжо нібыта да Смаленска. Зрэшты, пра сітуацыю на франтах можна было здагадвацца не толькі па чутках. Куды яшчэ, як не ў Менск, было неміцам адпраўляць безліч сваіх параненых з раёнаў Бранска й Смаленска? І ці можна было схаваць іх ад вачэй тых жа габраю, якія працавалі ў “рускай зоне”? Аднаго мы яшчэ не ведалі: гэтыя параненыя нямецкія салдаты былі ахвярамі пераважна партызанскіх атрадаў, што наносілі ім удары з тылу...

Як толькі наставаў вечар, людзі ішли на “маленькі кірмаш” на Крымскай вуліцы, каб што-колечы купіць ці прадаць. А ўжо праз некалькі гадзінай, дома, не паспееўши яшчэ ў заснуз, яны падхопліваліся ад строкату аўтаматаў і кулямётаў. Услухоўваючыся ў страляніну, людзі стараліся вызначыць, дзе гэтым разам адбываецца чарговая бойня, і калі недалёка — уцякалі ў свае “маліны”, адкуль ужо не было чутно перадсмяротных крикаў ахвяраў. У такія жахлівыя начныя хвіліны яны маліліся толькі аб адным: каб хутчэй надышла раніца...

Так вось — невыносна марудна і тым жа часам хутка — цятнуліся-і-ляцелі ў гета дні і ночы. Марудна — бо вечарам людзі пакутліва чакалі раніцы, раніцай — вечара, і гэтак — бясконца. Хутка — бо гэта былі алошнія, а таму і кароткія месяцы, апошнія, а таму і кароткія дні і ночы, якіх заставала ся ў гетаўцаў усё меней і меней — гэтаксама, як і саміх гетаўцаў... Доўгія дні і ночы кароткіх месяцаў...

З набліжэннем якога-небудзь свята гета апаноўвала трывога. Людзі пас-

пелі ўжо заўважыць: немцы наўмысна прымяркоўвалі свае крывавыя “акцыі” да “чырвоных” дзён календара, прычым як габрайскага, так і савецкага. Яшчэ да разні на Пурым 1942 года некалькі тысячаў габраійў былі арыштаваны ў Дзень Чырвонай Арміі 23 лютага. Дзікунскае паляванне, вынікам якога стала смерць больш за 5 тысячаў габраійў у Тучынцы, пракацілася па ўсім гета 8 сакавіка, у Міжнародны жаночы дзень. Напоўніцу “адсвяткаўалі” нацысты і габрайскі Вялікдзень ды Першага мая: спачатку — шнапсам, а потым дзесяццю тысячамі габраійў — на “закусь”.

Было цяжка сказаць нават прыблізна, колькі ж людзей яшчэ заставалася ў гета вясной 1942 года. Мы бачылі толькі, як жудасна пуста стала на вуліцах па левы ад Юбілейнай плошчы бок. У многія цяпер вольныя кватэрны, дзе раней жылі габраі, гарадская адміністрацыя пачала засяляць беларускія сем’і. Драцянная гетаўская агароджа пасоўвалася ўсё бліжэй і бліжэй да габрайскіх могілак. Кожны выдатна разумеў: нацысты спіхвалі “габрайскі квартал” на край глыбокіх равоў-магілаў, дзе ўжо спачывалі тысячы й тысячы замардаваных габраій...

Арышт Ваеннага савета і шэраг іншых правалаў у “рускай зоне” пакінулі нас наогул без усялякіх сувязяў з “тым бокам”. Да нас дайшлі жахлівыя чуткі, што 7 мая 1942 года літаральна па ўсім горадзе на галоўных плошчах, у парках, на скрыжаваннях нацысты паставілі шыбеніцы, на якіх павесілі дзесяткі падпольшчыкаў. Былі сярод ахвяраў і многія нашыя таварыши, у іх ліку і сябры гетаўской арганізацыі. Нацысты загадалі не здымамаць цэлы не-калькі дзён. Так яны хадзелі канчаткова адбіць у людзей ахвоту змагацца супраць іхнага “новага парадку”, аднак атрымалася наадварот: менчукі не маглі ўжо стрымліваць свайго лютага гневу, прагнучы толькі аднаго — помсты.

У такой сітуацыі мы не мелі іншага выбару, як паспрабаваць зноў выйсці па людзей з “рускай зоны”, якім пащенцавала выслізнуць з гестапаўскага сіла і якія былі гатовыя пачаць ўсё з самага пачатку, то бок з стварэння новай падпольнай арганізацыі з новым кіраўнічым ядром. Першым, да каго мы зварнуліся, быў заўсёдны ахвотнік узяць на сябе адказнасць Міша Гебелёў. Дапамагаць яму мы прызначылі дзяўчат, якія добра арыентаваліся ў Менску: Хасю Прусліну, Клару Жалязняк-Гарэлік, Берту Лібо і Славу Гебелеву. Усе яны мелі “правільны” вонкавы выгляд і былі забясьпечаныя ўсімі неабходнымі “документамі”. Іх заданнем было знайсці надзеіных людзей у “рускай зоне”, і яны яго выканалі.

У тым жа трагічным маі 1942 года, калі 28 кіраўнікоў Менскай падпольнай арганізацыі былі публічна павешаныя, на адной з кватэраў на вуліцы Гандлёвай сабраліся 14 чалавек, якія мусілі аднавіць і падпольную арганізацыю, і саму барацьбу з ворагам. Перад тым як выправіць Мішу Гебелева на тое паседжанне, мы абмеркавалі з ім прыкладны план будучай падпольнай работы, які б ён рэпрэзентаваў прысутным ад імя гетаўской арганізацыі.

Мы прапаноўвалі наступнае:

1. Ніякіх асобных ваенных арганізацый.

2. Галоўнае — шкодзіць немцам усяляк і дзе толькі можна. Для гэтага трэба змяніць арганізацыйную структуру падполя: замест ячэек па месцы жыхарства павінны быць створаны невялікія суполкі на найбольш важных німецкіх прадпрыемствах. Іхнай задачай мусіць стаць арганізацыя масавага сабатажу вытворчасці на патрэбы німецкага войска.

3. Пропаганда. Трэба стварыць друкарню і рэгулярна выпускаць газету, інфармацыйны бюлетэн і ўлёткі.

4. Наладзіць сувязь з як мага большай колькасцю партызанскіх груповак, каб пасылаць у лес баяздольных людзей; і ў першую чаргу ў лес мусіць ісці тыя, чым жыццям штохвіліны пагражанаць нацысцкія карнія атрады.

Сход ухваліў усе гэтыя прапановы і абраў цэнтральнае кіраўніцтва на чале з сакратаром І. Кавалёвым. (Ягоны падпольныя мянушкі былі Неўскі і Іван Гаўрыловіч.)

Зважаючы на спецыфічную і як ніколі абвостраную сітуацыю, якая склалася апошнім часам у гета, сход даверыў нам самім вызначыць задачы і арганізацыйныя формы супраціву гетаўцаў. З свайго боку новаабраныя кіраўнікі Менскага падполя паабяцалі нам пасільную дапамогу ў вывадзе як мага большай колькасці габраій у лес.

А тым часам сітуацыя ў гета пагаршалася. Гестапа стварыла свой “Габрайскі камітэт” — гэта званую “Аператыўную группу”. Фармальна яна нібыта ўваходзіла ў структуру габрайскай паліцыі, але насамрэч узяла пад кантроль юдэнрат, біржу працы і іншыя гетаўскія ўстановы. На чале “Аператыўнай групы” немцы паставілі некалькі дужа агідных тыпаў, зусім невядомых у Менску, дзе яны апынуліся разам з уцекачамі з Польшчы. Гетаўцы з усіх сілаў стараліся не трапляцца галоўнаму інфарматару “аператыўніку” Разенблату. Мы неўзабаве даведаліся, што ён быў вядомым у крымінальных колах Варшавы злодзеем і суценёрам. Па сутнасці тым жа самым ён стаў займацца і ў Менскім гета: шантаж, рабункі, заўсёдныя пагрозы данесці на людзей у гестапа (у выпадку, калі тыя пачнуць скардзіцца, скажам, юдэнрату) — іншага ад Разенблата не чакалі.

Кіраваць біржай працы гестапа прызначыла Эпштэйна. Ён і ягоны памагаты Вайнштэйн толькі й рабілі, што “вылічвалі” і пасля шпіёнілі за тымі, каго падазравалі ў прыналежнасці да габрайскай падпольнай арганізацыі. Абодва набылі вялікі досвед у гэтай “дзейнасці” — віжавалі за актывістамі рабочага руху ў даваеннай Польшчы і даносілі на іх уладам. У Менскім гета яны абсталявалі нават спецыяльныя “астрогі”, куды саджалі габраій за кожнае, нават самае нязначнае парушэнне гетаўскіх парадкаў, а потым ужо, уволові надзекаваўшыся там з няшчасных, перадавалі сваіх ахвяраў гестапаўцам.

Мы вынеслі Разенблату смяротны прысуд, ды куля, на жаль, толькі па-

раніла яго. Праз нейкі час ён зноўку з'явіўся ў гета і пачаў лютаваць яшчэ болей. Эштэйна павінна была “прыбраць” ягоная “каханка”, былая камсамолка. У апошні момент, аднак, ёй не стала рапучасці падаць яму порцюю атрутні, якую падрыхтавалі нашыя людзі...

З палаты для заразных хворых, дзе “схаваў” мяне доктар Кулік, мне было ўсё цяжэй і цяжжай падтрымліваць сувязі з нашымі актывістамі. Таму мы надумалі ўвесці ў кіраўніцтва яшчэ двух надзейных наших сяброў і падзяліць гетаўскую арганізацыю як бы на дзве часткі: у раёне Абутковай вуліцы нашым прадстаўніком стала Цэсія Мадэйскер, а ў раёне Ратамскай — Шмурэль Каждан, якога мы ўдадначас заславалі ў габрайскую паліцыю. Падрыхтоўкай групу для адпраўкі ў лес начапілі займацца Г.Рубін і У.Краўчынскі.

Аднак, нягледзячы на гэтыя арганізацыйныя перастаноўкі, мы па-ранейшаму адчувалі, што кіпцюры ворага падбірающа ўсё бліжэй і бліжэй да нашых горлаў. Усё больші наших сяброў траплялі ў гестапаўскую пасткі. Некалькі разаў з койданаўскіх лясоў прыйшоў Віця Фельдман, каб вывесці туды групу габраў. (Ягоны бацька Навум Фельдман з іншымі партызанамі стварылі там адну з самых грунтоўных базаў.) Віця лічыўся “спецыялістам” па бяспечных маршрутах, і ў тым, што ён паспяхова выведзе групу ў лес, ніхто не сумніваўся. Але трэба ж быў ѹядзе здарыцца акурат у гета. Для таго каб абмеркаваць усе падрабязнасці, Віця дамовіўся сустэрэцца з Рубінам на сваёй кватэры. Ноччу дом нечакана ачапілі гестапаўцы. Рубін паспрабаваў уцячы, але куля дагнала яго пасярод вуліцы. Віцю, ягоных маці і брата знайшли ў кватэры і забілі на месцы.

На месца Рубіна мы прызначылі Абрашу Налібоцкага. Малады й энергічны, ён з вялікім імпэтам узяўся за справу, але, на жаль, вельмі хутка праўваліўся — надта шмат ведалі гестапаўская “аператыўнікі” пра тое, дзе і калі знаходзіліся нашыя людзі. Пасля гібелі Рубіна і Налібоцкага Каждану не заставалася нічога, як узяць штодзённае кіраўніцтва нашым падполлем на сябе.

Група з дванаццаці маладых людзей на чале з Валікам Жытльзейфам “збудавала” адмысловую “падпольную крэпасць” (гэта самі яны ахрысцілі сяю “пабудову”), дзе насуперак нашым папярэджанням захоўвалі зброю, боепрыпасы і сродкі першай медычнай дапамогі. Усяго ў іхнай “крэпасці” было чатыры вінтоўкі, дванаццаць скрыніяў з патронамі, некалькі ручных гранатаў, два радыёўпрымачы і невялікі запас сухароў — усё неабходнае для таго, каб ісці ў партызаны. Яны і былі ўжо гатовыя пакінуць гета, разам з Зямам, сувязным з атрада Лапідуса, аднак... Якім чынам гестапа пранюхала пра гэту групу, мы так і не даведаліся. Ачапіўшы “маліну”, карнікі прашанавалі падпольшчыкам здацца. У адказ тыя кінуліся ў свой першы й апошні партызанскі бой. У доўгай няроўнай барацьбе загінулі ўсе дванаццаць юных герояў. Аднаму Зяму, прашытаму сямю кулямі, цудам удалося ўцалець. Пад чужым прозвішчам доктар Кулік паклаў яго ў больніцу. Там Зяма і расказаў мне гэту гераічна-трагічную гісторыю.

Прыкладна ў гэты ж час патрапіў у лапы гестапаўцаў і наша сувязіст Хонан Гусінаў. Даведаўшыся па наводцы, што ён хавае ў сябе радыёўпрымач, карнікі палічылі нават за лішнія правяраць, ці так гэта. Яны праста закідалі ягоны дом гранатамі. Так ужо ў другі раз мы страйці нашую адзінку сувязь з навакольным светам.

Асабліва балюча мы перажывалі арышт Мішы Гебелева. Гэта здарылася пад час аднаго з ягоных “звычайных” пералазаў праз калючую агароджу гета на Нова-Мясціцкай вуліцы. Усё і было як звычайна. Скінуўшы гетаўскі пінжак, Міша пераапранаўся ў “арыйскае”, пралез скрозь дрот і апынуўся на “тым баку”. І трэба ж было так здарыцца, што акурат у гэты момант патрапіў у поле зроку нямецкага каравульнага. Пазней мы даведаліся, што немцы скапілі яго праста як “кантрабандыста”. Яны нічога не ведалі пра ягоныя сувязі з падполлем. Апынуўшыся ў вязніцы, Міша папрасіў дазволу на тое, каб знаёмы з “рускай зоне” прынеслі яму падсілкавацца. Так яму пашанцавала звязацца з Марыяй Гарохавай і яшчэ нейкай жанчынай па прозвішчы Воранава (яны сапраўды прынеслі яму харчу), а тыя ўжо паведамілі пра бяду нам.

Мы неадкладна сабралі вялікую суму грошай, каб паспрабаваць Мішу выкупіць. Астатнія ўзяла на сябе падпольная група з “таго боку”, якая падрыхтавала для яго надзеянную “маліну”. Аднак усё ўрэшце сарвалася, і нават незразумела, чаму. Мы так і не даведаліся, як усё-ткі загінуў Міша. Магчыма, яго праста “выпадкова” забілі пад час адной з “чыстак”, калі немцы “вызвалілі” турэмныя камеры для новых зняволеных. Бо, нават знайшоўшыся гетаўской агароджы Мішай “габрайскі пінжак”, гестапаўцы і не падумалі, што ён належыць Гебелеву (у пінжаку ляжаў Мішай гетаўскі пашпарт на імя Русінава). І на адным з чарговых нядзельных “апеляцый” немцы паабязцілі вялікую нагароду таму, хто дасць хоць якую інфармацыю пра чалавека з прозвішчам Русінай.

Але ж як бы там ні было, Міша загінуў. Гэта быў цяжкі ўдар не толькі для нас, гетаўцаў, але і для ўсёй гарадской падпольнай арганізацыі. Гебелей быў адным з арганізатораў супраціву ў Менску, ягоная практична дапамога падпольлю пачалася, бадай, з першых дзён барацьбы і не спынялася да самага арышту...

Цяпер, пасля гібелі Мішы, я — у сваім статусе “пацыента” больніцы — мог канタктаваць з цэнтрами толькі пра сувязных, ды нават і гэтых магчымастяў рабілася ўсё меней і меней. Нашая “каравульная” на ўваходзе ў больніцу Ніна Ліс паведаміла, што ейны “пост” цяпер знаходзіцца пад пільнім кантролем “Аператыўнай групы”. Эма Родава, Цэсія Мадэйскер і Шмурэль Каждан былі неадкладна папярэджаныя, што цяпер са мной можна звязацца толькі прац медсястру Ядшу Шпірэр і толькі ў адміністрацыі больніцы. Неўзабаве, аднак, нават гэта стала занадта рызыкоўна. Да “аператыўнікаў” дайшла інфармацыя, што 31 сакавіка мне пашанцавала ўнікнуць

разні на Калектарнай, 18. Яны адразу ж пачалі высвятляць у Ніны, ці прыходзіў калі ў больніцу Яфім Сталярэвіч. Не дамогшыся ад яе нічога пэўнага, яны загадалі ёй, калі раптам яго пабачыць, каб тут жа паведаміла ім. “Апаратыўнікі” не паленаваліся нават спусціца ў кацельню, каб запытацца і ў Хайма Фейгельмана, калі апошні раз Сталярэвіч быў на працоўным месцы. Словам, я зноў апынуўся ў дужа небяспечнай сітуацыі.

Балазе, мае сябры і гэтым разам прыдумалі, як схаваць мяне ад гестапаўскіх шпікаў. Цэлую ноч давялося працаваць муляру Мойшу Бойкіну на бальнічным гарышчы, але ён зрабіў-такі для мяне схоў. Поруч з комінам ён прыбудаваў да капитальнай сцяны яшчэ адну, такім чынам, каб між дзвюма сценамі засталася невялікая прастора, якая і стала маёй чарговай “малінай”. На выпадак небяспекі ў адной з сценаў мелася невялікая адтуліна, якая праста закладвалася цаглінамі. Праз гэтую адтуліну мае сябры маглі са мной размаўляць (паведамляць свежыя навіны) і перадаваць мне ежу. Унізе яны накрышылі тытунню, папярэдне абмакнуўшы яго ў бензіне, — каб перрабіць нюх сабакам. Сувязь са мною звычайна трymала медсястра Шпірэр, якая кожны раз, як падымалася да мяне, не забывалася захапіць з сабою і туалетныя прычындалы.

Маё новае “жытло” складана было назваць жытлом нават з вялікай нацяжкай. Сядзець там было немагчыма. Я мог ці стаяць, ці ляжаць на адным баку. Я выдраў некалькі дошчачак дахавай гонты і гэткім чынам мог, па-першае, дыхаць свежым паветрам, а па-другое, бачыць, што адбываецца ўнізе, на вуліцы. Зрэшты, бачыць заўсёды спалоханых людзей, што пры кожным з’яўленні гестапаліцай або іхных віжоў уцякалі прэч, было невыносна тужліва й горка. Адно, што суцяшала мяне ў маёй мураванай вязніцы, — гэта навіны з дзвюх нашых партызанскіх базаў (Фельдмана — у раёне Койданава і Лапідуса — у раёне Слуцка), якія заўсёды пасылалі сваіх сувязных у гета за ўсё новымі і новымі групамі габраяў. З сваёй “малінай” я прасіў Фельдмана і Лапідуса не забываць і пра гетаўскіх жанчын, старых і дзяцей — падшукваць для іх месцы ў сялянскіх сем'ях. (У гэтым сэнсе Лапідусу пашанцавала толькі ўёсцы Парэчча, дзе ён змог пасяліць сорак габрайскіх дзяцей.)

Гэтаксама я заклікаў нашых партызанскіх кіраунікоў спыніць ўсе нутраныя арганізацыйныя спрэчкі, без якіх партызанскім атрадам і так ставала шмат клопатаў. Базе Навума Фельдмана ў Старасельскім лесе быў пільна патрэбны кіраунік з добрым вайсковым досведам, які б змог ператварыць яе ў баяздольны партызанскі атрад. І такі на прыкмете быў: у канцлагеры на Шырокай знаходзіўся старшы лейтэнант Сямён Ганзенка. З даламогай Соні Курляндской нашым людзям пашанцавала яго вызваліць, калі вывозілі з лагера смецце. Лясны праваднік Таня Ліфшиц прывяла яго ў Старасельскі лес.

Умелы арганізатор і добра падрыхтаваны афіцэр, Сямён Ганзенка разам з напымі гетаўскімі падпольшчыкамі змог сфармаваць цалкам баяздольны

партызанскі атрад, які стаў насыць імя Сямёна Будзённага, будучы аднак больш вядомым пад простым назовам “сямёнаўцы” — ад імя свайго камандзіра.

У этыя найцяжэйшы перыяд, калі ў гета мы перажывалі адну страту за другой, магчымасць пасылаць групы габраяў на партызанскую базу “сямёнаўцу” і дапамагала нашай падпольнай гетаўскай арганізацыі выстаяць. І не толькі выстаяць, але й працягваць актыўную барацьбу супраць нямецкіх захопнікаў.

НАШЫЯ ПРАВАДНІКІ

Нашымі праваднікамі ў лес былі пераважна дзеци, якія, зрешты, перасталі ў гета быць дзецымі. Яны хутка авалодалі асноўнымі правіламі падпольнай дзейнасці і лепей за многіх дарослых ведалі, як унікнуць сутычак з ворагам. Яны рэдка ўсміхаліся і вельмі добра разумелі, што чакала габряй ў гета. Некаторыя з іх выглядалі ўжо як маленькія дзядкі і бабулькі. У свае дванаццаць-трынаццаць яны абыходзіліся з зброяй як загартаваныя ў баях партызаны.

Віліку Рубежыну было ўсяго дванаццаць гадоў. Завіруха першых ваеных дзеён адараўала Віліка ад бацькоў, і нейкі час ён быў беспрытульнікам, пакуль яго не ўзяла да сябе нашая падпольшчыца Сара Голанд. (З падполлем быў звязаны і ейны муж, якога нам пашанцавала вызваліць з канцлагера на Шырокай.) Вілік хутка зразумеў усю важкасць сакрэтных размоваў у доме Сары Голанд, куды рэгулярна наведваліся сувязныя з партызанскіх атрадаў. Гледзячы на дарослых, Віліку самому захацелася стаць такім сувязным.

Ён вывёў у лес не адну группу габряй, а калі адчуў за сваёю спінаю по-дых гестапа, вырашыў назусім застацца ў лесе і поплеч з іншымі партызанамі брыгады імя Фрунзе змагацца з ворагам. Неўзабаве ён набыў славу аднаго з лепшых выведнікаў і падрыўнікоў брыгады. У свае трывнаццаць ён меў на ўласным рахунку ажно сем падарваных эшафону нацыстай...

Навум Фельдман, яшчэ калі ўпершыню выпраўляўся ў лес ствараць базу для партызанскаага атрада, захапіў з сабой сярод іншых людзей і трох падлеткаў: Фімку Прэсмана ("Чуланчыка"), Абрашу Каплана і Зямку Мігэля. Усе яны асірацелі пасля нацысцкіх "акцыяў" і ўсіх іх перапаўняла прага помсты ворагу за сваіх забітых бацькоў. У свае пятнаццаць-шаснаццаць гэтыя падлеткі былі ўжо на асаблівым рахунку, лічыліся незаменнымі ў атрадзе людзьмі. Фімка, які арганізаваў адзінаццаць падрываў варожых эшафону, быў прызначаны камандзірам усіх дыверсійных групай партызанскаага атрада "25 гадоў БССР"...

Неўзабаве ў гета распаўсюдзіўся своеасаблівы пароль — "малыя". Усе гетаўцы ведалі, што "малыя" — гэта дзеци, якія выводзілі групы ў лес, але не шмат каму ў гета былі вядомыя іх сапраўдныя імёны. Дванаццацігадовы Боня Гамер гэтак дакладна "запамінаў" лясныя маршруты, што, здавалася, кожны кусцік або галінка служылі яму арыенцірам. Гэты "малы" вывёў у лес больш за сотню габряй і ніводнага разу не патрапіў у нямецкую пастку.

Дванаццаць групай па 25—30 чалавек вывёў з гета ў лес Давідка Кліёнскі. "Спецыяльнае даручэнне" выканала Фаня Гімпель: яна прывяла ў лес дактароў — у гэтых людзях партызаны адчувалі вялікую патрэбу.

З дванаццацігадовай Сімай Фітэрсон я пазнаёміўся, калі база Лапідуса яшчэ толькі-толькі стваралася. Мне хацелася пераканацца самому ў tym, што мы можам даверыць у такія маладзенчкія рукі лёс цэлых групай узброенных людзей. Перада мною стаяла яшчэ зусім дзіця, хіба толькі ледзь прыкметныя маршчынкі на тварыку казалі пра тое, колькі ўжо давялося пабачыць і перажыць гэтай дзяўчынцы ў гета. Сваім яснымі і ўадначас глыбока-сумотнымі вачымі яна лавіла кожнае маё слова, і толькі пасля заканчэння майго "інструктажу" коротка адказала знаёмым мне ўжо ад Жэнькі рускім слэнгавым: "Порядок", — усё, значыць, будзе пад кантролем. Выняўшы з кішэні пісталет, яна ўсміхнулася, бадай, нават засвяцілася ўся на момант, затым схавала яго назад і зноў стала ўдумліваў — "малой", падпольшчыцай.

Неяк, "замураваны" ў сваёй "маліні", я даведаўся жахлівой навіну. Аднаму з "аператыўнікаў" пашанцавала "вылічыць" Сіму акурат у той момант, калі тая вярталася ў гета пасля задання. Той жа ноччу гестапаўцы ўварваліся ў ейны дом. Сіма змагла скавацца. Сіміна ж маці і маленькая брацікі загінулі... Вялікае гора не зламала бясстрашную дзяўчынку, яна стала хіба толькі яшчэ больш маўклівай ды больш зацятай у сваёй празе помсты ворагу, а помсіць магла пакуль толькі так — выводзячы групы габряй ў лес...

Чуткі пра дапамогу з гета, якую атрымлівала база Навума Фельдмана, хутка дайшли і да суседніх партызанскіх атрадаў. Начальнік штаба брыгады імя Чкалава папрасіў Фельдмана скантактавацца з гетаўскай сувязной Розай Ліпской і даць ёй спеціяльнае даручэнне ад "чкалаўцаў" — даставіць у лес паперу й прыфты для партызанскай друкарні. Выканаўцамі гэтага задання былі "малыя" — Рахіль Прыклад і Роза Рубінчык. Менавіта яны прыйшли ў гета, там звязаліся з Розай Ліпской, тая падключыла да справы Басю Чарняк і Фаню Грынгаўз, якія працавалі ў Доме друку і змаглі "экспрапрыяваць" патрэбны друкарскі рыштунак. А ўжо Арон Фітэрман, наш чалавек у габрайскай паліцыі, правёў юных падпольшчыц праз небяспечную зону гета. Вывёўшы іх за гетаўскую агароджу, Арон сказаў на дарогу: "Вяртайцесь зноў — тут вас ужо зачакалася шмат людзей".

Наогул брыгада імя Будзённага падтрымлівала з гета самыя шчыльныя сувязі. Гэта й невыпадкова. Многія яе партызаны самі былі гетаўцамі, камандзіра Сямёна Ганзенку вызвалілі з канцлагера на Шырокай акурат нашыя — гетаўскія — падпольшчыкі. Не раз Ганзенка сам інструктаваў "малых", у прыватнасці Хайку, Сёмку і Толіка, перад тым як адправіць іх з чарговым заданнем у гета: якім маршрутам ісці, як паводзіць сябе, што казаць людзям, якіх яны мусілі прывесці на партызанскую базу, ды інші.

Незаменным чалавекам падполля была медсястра гетаўскай больніцы Цыля Клябанава. "Адпаведны вонкавы выгляд" Цылі дазваляў ёй без пе-

рашкодаў выходзіць з гета і, перад тым як выпраўляцца з групай у лес, добра “вывучыць” бяспечныя маршруты. Яна адна вывела шэсць групай гетаўцаў у суседнія ад атрада “сямёнаўцаў” вёскі: Старое Сяло, Скірмантава, Лісоўшчына і Гаішча. Арганізацыя жа і “камплектаваннем” усіх гэтых групай займаліся Роза Ліпская, Надзя Шустэр, Сара Голанд і Сара Ямбер-Левіна пад кіраўніцтвам Цэсі Мадэйскер і Шмуэля Каждана...

Навіны ад Эмы Родавай, якія рэгулярна прыносила мне ў мураваную “рэзідэнцыю” медсястра Шпірэр, павялічвалі маю ўпэўненасць, што падпольщицы, якія прыйшлі на месца нашых забітых сяброў, цалкам апраўдалі давер і выдатна спраўляліся з усімі нялёгкімі даручэннямі кіраўніцтва. Гэта ўпэўненасць падштурхнула мяне спытаць дазволу ў Менскага падпольнага цэнтра нарэшце і самому адправіцца ў лес да партызанаў. Я не мог доўга чакаць адказу, але гэтага і не спатрэбілася: ён прыйшоў акурат тады, калі ўжо відавочна набліжаўся канец — і самога гета, і ўсяго ў ім...

Хаваючыся ў сваёй паддашкавай “маліне”, я сёе-тое мог назіраць праз адтуліну ў гонтавым даху, а болей — здагадвацца пра тое, што адбывалася ўнізе. У тых пісьмовых паведамленнях, што я атрымліваў, усё больш і больш адчувалася ўсеагульная трывога, якая апаноўвала гета ў выніку няспіннага тэрору з боку “Аператыўнай групы”. Сітуацыя пагаршалася з кожным днём. Мы ўжо не мелі ніякіх сувязяў з юдэнратам. І наогул у нас не было аніякай рэальной інфармацыі, на падставе якой можна было б калі не прадбачыць, дык здагадвацца, што чакае нас у бліжэйшай будучыні. Адно мы ведалі пэўна: у нас заставалася вельмі мала часу. У сваіх пасланнях да Эмы, Цэсі, Шмуэля я біў трывогу...

ЧАТЫРОХДЗЁННАЯ РАЗНЯ

Менскае гета не мела аніякіх контактаў з габраямі іншых беларускіх гародоў — і тых, што знаходзіліся недалёка, і больш аддаленых. Навіны пра блізкія містэчкі мы атрымлівалі ад габраяў, якіх немцы прыганялі ў гета. Мы ведалі пра вынішчэнне габраяў у Барысаве. Ведалі, што “чорная паліцыя”, якую ўзначальваў беларускі калабарант Станіслаў Станкевіч, брала актыўны ўдзел у тамтэйшай разні. Ведалі таксама, што з вялікай супольнасці габраяў у Воршы асалелі адзінкі, дык тыя — пераважна рамеснікі, у якіх немцы мелі патрэбу.

З таго часу як на менскую чыгуначную станцыю пачалі прыбываць эшалоны з габраямі з самых розных єўрапейскіх краінаў — Германіі і Францыі, Польшчы і Чэхаславакіі, Венгры і Грэцыі, — мы сталі атрымліваць ад нашых людзей, што працавалі на станцыі, сякія-такія звесткі пра габраяў у гэтых краінах. Да нас даходзіла што-колечы пра разнастайныя методы, якімі карысталіся нацысты не толькі для запалохвання габраяў, але і для таго, каб падманам падарваць іхню пільнасць. Ведалі, напрыклад, што з гэтай мэтай распаўсюджваліся чуткі пра вольныя працоўныя месцы на ўсходзе, куды нібыта і звозілі габраяў з заходу. Абходнымі шляхам мы даведаліся і пра Панары — месца масавай гібелі габраяў у Вільні.

Вось, зрэшты, і ўсё, што мы ведалі. Але нават гэты скучы мінімум інфармацыі не пакідаў у нашых галовах сумневаў у тым, што мы былі асуджаныя на смерць. Чаго мы не ведалі, дык гэта даты прывядзення прысуду ў выкананне, акрамя хіба толькі таго, што чакаць, магчыма, засталося не так і доўга. Не ведалі мы таксама і пра тое, што лёс Менскага гета быў прадвызначаны ў той жа самы час, што і лёс Варшаўскага. Гэта сёння мы ведаем, што разня ў Менску, якая працягвалася чатыры дні запар у ліпені 1942-га, адбылася ўсяго праз шэсць дзён пасля масавай дэпартациі габраяў з Варшаўскага гета ў Трэблінку.

26 ліпеня 1942 года, за два дні перад бойнай у Менскім гета, Генрых Гімлер пісаў Бергеру, старшыні Канцылярыі па справах расаў і эміграцыі: “Акупаваныя ўсходнія рэгіёны стануць вольнымі ад габраяў (*Judenrein*). Выкананне гэтага вельмі цяжкага загаду фюрэр усклаў на мае плечы” (З збору дакументаў, падрыхтаванага М.Бернштэйнам, А.Айзенбахам і А.Руткоўскім. Варшава, 1957. С. 293).

У туго раніцу, 28 ліпеня 1942 года, усё ў гета выдавала “нормальным”.

Людзі сабраліся каля біржы працы, чакаючы, пакуль нямецкія калонаважацьця павядуць іх на адпрацоўкі. Некаторыя з нашых падпольшчыкаў заўважылі, аднак, незвычайную актыўнасць з боку “Аператыўнай групы”. “Аператыўнікі” дужа пільна аглядалі рабочых, як быццам стараліся вызначыць тых з іх, каму там было не месца. Зграя Эштэйна і Разенблата добра-такі ўжо ведала, што мусіць прынесці той дзень.

Адразу пасля таго як немцы вывелі рабочыя калоны, гета ўzarваў гул чорных грузавікоў з эсэсаўцамі і паліцыяй. Следам за імі ішлі падраздзяленні мясцовай паліцыі і літоўскіх фашистаў, якім прадпісвалася ўзяць пад контроль пўнія вуліцы і раёны гета. “Перадавы” падраздзяленні складаліся з габрайскай паліцыі. Неўзабаве п’яныя пагромшчыкі з страшным галёканнем пачалі сваё дзікунскае паляванне па ўсім гета. Гэта адбылося настолькі раптоўна і нечакана, што многія габраі, асабліва жанчыны, дзецы і старыя, не паспелі паахавацца ў сваіх “малінах”, якія на той час былі абсталяваныя літаральна ў кожным доме. Нацысты загналі сваіх ахвяраў у грузавікі, і тыя тут жа паймчалі да загадзя выкапаных магілаў-равоў.

З свайго “паста назірання” я бачыў, як “чорная паліцыя” гнала калоны жанчын і дзяцей па Танкавай вуліцы. Крыкі ахопленых жахам людзей скланалі нябёсы і ледзянілі кроў.

У адчай я пацягнуўся быў да бутэлькі разведзенага спірту, якую прынеслі мне сябры, але і гэта не заглушила болю і безнадзейнасці. Уесь дзень Ядша, моя сувязная, не з’яўлялася. Раптам я пачуў стрэлы ў самім будынку больніцы. Крыху пазней, увечары, я даведаўся, што забойцы якраз і пачалі з больніцы. Абмінуўшы інфекцыйнае аддзяленне, яны адразу падняліся на хірургічныя паверхі, расстралялі там хворых і ўесь медычны персанал.

Ці азначала гэта канец разні? Пэўна не. Ніводная з рабочых калонаў у гета не вярнулася, і гэта быў знак того, што забойства будзе прадоўжана.

Ноч зрабілася ноччу жахаў. Паўсюль была чутная страляніна з вартавых вышак. Трасавальныя кулі з ціўканием жыхалі ў цемрадзі, і гэта толькі ўзмацняла страх. То была прэлюдія да другога дня бойні.

Ядша прынесла мне жахлівую весткі: пад час спробы перайсці на “рускую зону” з дзіцем на руках была застрэлена Цэсія Мадэйскер. Каля агароджы гета яе чакала Дзіна, малодшая Цэсіна сястра. (Яна працавала ў больніцы і контакцавала з Менскім падпольным цэнтрам.) Цэсія прыйшла развітацца. Пад час налёту на больніцу нацысты выцягнулі Цэсю з дрэнна замаскаванага сковішча і расстралялі на месцы. Яна памерла, так і не даведаўшыся, што ейны муж Меер Фельдман загінуў у партызанскім атрадзе.

На другі дзень пагромшчыкі намерыліся “праверыць” у гета ўсе жылыя дамы. Трэск аўтаматных чэргаў сведчыў пра тое, што яны яшчэ знаходзілі там людзей. Усюды, дзе, на думку забойцаў, было людское сковішча, яны кідалі гранаты. Перадсмяротныя крыкі ахвяраў можна было чуць ва ўсіх кутках гета.

Мінула яшчэ адна ноч. Людзі пачалі выпаўзаць з сваіх сковаў, каб адшукаць і прынесці прыхаваныя воду й ежу жывым і падабраць замардаваных. Ракеты і кулямётны агонь з вартавых вышак ужо не палохалі так, як дагэтуль. Здавалася, вартавыя і стралялі больш дзеля таго, каб прыхаваць свой уласны страх перад гэтым царствам мёртвых...

На трэці дзень смерць знайшла і тое адзінае ў гета месца, дзе габраі сабраліся яшчэ з нейкім спадзевам знайсці паратунак, — будынак юдэнрата. Сюды сышліся найперш сябры юдэнрата з сваімі сямейнікамі, блізкімі, знёмы. Перабраліся ў перапоўненыя пакоі юдэнрата й біржы працы і сем’і габрайскай паліцыі. Апнулася там таксама й колькі габраі, якія заплацілі паліцыі за гэту прывілею — патрапіць на “жылую плошчу”, хоць былі цалкам упэўненыя ў немінучай смерці, аднолькава відавочнай для кожнага.

Цяпер усіх гэтых людзей эсэсаўскія забойцы выганялі на вуліцу і, брыдка лаючыся, прыкладамі заштурхоўвалі ў чорныя грузавікі. Іофе, старшыня юдэнрата, разам з сваімі намеснікамі Блуменштокам і Чарно спрабавалі ўгаварыць немцаў выкрасліць сябrou юдэнрата з спіска падлеглых вынішчэнню. Адказам СС быў залі абразуў з вуснаў шарфюрэра Рыбэ, “забойцы з белымі вачыма”, і град куляў, якія і абарвалі жыцці другога й апошняга старшыні менскага юдэнрата ды ягоных паплечнікаў. Вынятymі з спісаў смяротнікаў пакуль што заставаліся толькі габраі з “Аператыўнай групой” і шмат хто з габрайскай паліцыі, для якіх яшчэ меліся сякія-такія функцыі ў старания распрацаваным плане карнікаў.

На чацвёрты дзень у гета віхурай уварваліся ўзброеные забойцы ў карычневых і чорных кашулях, ведучы на павадках сваіх вымуштраваных сабак. Вуліцы літаральна разрываліся ад лютага сабачага брэху. Следам за фашыстамі бегла габрайская паліцыя, гукаючы на ідыш:

“Габраі, ужо можна выходзіць! Пагроза мінула!”

Ім ніхто не верыў. Аднак нашыя людзі з габрайскай паліцыі паведамілі нам, што “акцыя” нібыта і сапраўды блізкая да завяршэння, бо апоўдні чацвёртага дня ім ужо не загадвалі “ачышчаць” сковішчы. Цяпер ім загадана было “прыбраць” вуліцы — сабраць трупы і зvezді іх на габрайскія молілкі.

Надвячоркам габрайскіх рабочых, якіх чатыры дні трymалі па-за межамі гета, прывезлі назад. Уесь гэты час рамеснікаў не абцяжарвалі працай. Пачуўшы родныя галасы бацькоў, мужоў і братоў, людзі пачалі ўжо смялей вылазіць з сваіх “малінаў”. Плач, якія яны мусілі душыць дагэтуль у сабе, выліўся ў гучныя галашэнні — іх можна было чуць на кожнай вуліцы. Шмат хто з рабочых не знайшоў сярод жывых анікога з сваіх родных — пасля чатырох дзён расстання іх сустракалі апусцелыя хаты. Мужчыны плакалі і не саромеліся сваіх слёзаў. Іншыя ў маўклівым бяссільным гневе пасыпалі праклёны небу. Сляды жудаснай бойні, крывавыя плямы на тратуарах, разруха і спустошанасць — пачуццё безвыходнасці агортвала кожнага, і ніхто не мог знайсці словаў суцяшэння.

Праз свайго “кур’ера” я надумаў паведаміць пра сябе кожнаму з аcaleльных, хто хацеў бы са мной сустрэцца. Я папрасіў таксама вызваліць мяне з маёй мураванай вязніцы. Мае ногі аслабелі ад працяглай нерухомасці. Сяк-так я дабрыў да інфекцыйнай палаты ў больніцы, дзе настурач мне выйшла маленькая Рыта (разам з сваёй маці Лізай Рыс яна хавалася ў “маліне” паблізу “гамбургскага” гета) і сказала, што мяне ўжо зачакаліся два чалавекі — Эма Родава і жанчына з “рускае зоны”.

КАНЕЦ “ГАМБУРГСКАГА” ГЕТА

Пурымская разня, у часе якой было забіта шмат тысячаў менскіх габраяў, абышла бокам “гамбуржцаў”. Тады, на Пурым, інспектар СС Шмідэль загадаў “старэйшыне” нямецкіх габраяў доктару Эдгару Франку і начальніку каравульнай службы Карлу Левінштэйну расставіць вакол іхнага гета вартавых і ні ў якім разе не выпускаць адтуль анікога з “гамбуржцаў”, а тым болей не прапускаць да сябе анікога з гета “рускага”.

Яшчэ да Пурымской бойні нямецкія габраі малі і чуць, і бачыць, што адбываецца з іх суседзямі — савецкімі суплеменнікамі. У сваіх мемуарах Карл Левенштэйн згадвае асобныя выпадкі, калі “гамбуржцы” выратоўвалі дзіця ці старую жанчыну з “рускага” гета, даючы ім прытулак у сваім гета. Пурымскі пагром раз і назаўсёды пазбавіў нямецкіх габраяў ілюзіі наконт таго, што яны змогуць перажыць ваеннае ліхалецце і што іхны лёс не будзе такім, як лёс габраяў савецкіх.

Вось адзін з паказальных прыкладаў. Тры маладыя “гамбуржцы” (двоє мужчын і жанчына), палічыўшы, што ім няма ўжо чаго губляць, адважыліся на ўцёкі. Але што гэта былі за ўцёкі, куды?.. У нікуды. Ды яшчэ не ведаючы тутэйшай мовы, тутэйшай мясцовасці, будучы зусім не падрыхтаванымі да тутэйшага холаду...

Калі выявілася іхная адсутнісць, “добра сумленны” старшыня юдэнрата доктар Франк адразу ж паведаміў пра гэта Шмідэлю. Той думаў нядоўга: юдэнрат павінны падаць яму спіс на 300 чалавек, якія мусіць быць расстраляныя ў якасці пакарання за ўцёкі тых трох. Пасля доўгіх перамоваў нарэшце быў дасягнуты “кампроміс”: казламі адпушчэння стануць трывцаць хворых на сухоты. А “апраўданне” знайшлі такое: неўзабаве сухотнікі ўсё адно памерлі б ад холаду... Присуд выканалі, а тым часам тых трох уцекачоў злавілі і вярнулі назад у гета. (Яны паспелі адышці ад Менска на кіламетраў трывцаць.) Катавалі іх публічна, на вачах усіх “гамбуржцаў”. Паводле словаў відавочцаў, няшчасных немагчыма было пазнаць.

Быў і яшчэ выпадак, калі адзін малады “гамбуржца” уцёк проста з працоўнага месца на адным з нямецкіх прадпрыемстваў у “рускай зоне” і спрабаваў сесці на цягнік, які ішоў у Берлін. Не паспей. Яго таксама злавілі і расстралілі на месцы.

Нам так і не пашанцевала выйсці на такіх вось “гамбургскіх” смельчакоў, як гэтая. Толькі аднойчы мы ўсё ж змаглі-такі дапамагчы аднаму маладому

дому “гамбуржцу” ўцячы ў лес (дарэчы, ягоны бацька ўваходзіў у эміграцыйны чэшскі ўрад).

Нямецкія габраі, несумнеўна, ведалі пра існаванне Менскага падполя. Ведалі хоць бы таму, што бачылі, напрыклад, пажар на шпалернай фабрицы, прадукцыя якой цалкам ішла ў Германію, — пажар быў, вядома ж, спрай рук наших падпольшчыкаў. Чыгуначнікі не маглі не бачыць пашкоджаныя лакаматывы і цэлыя саставы — гэтаксама справа рук наших падрыўнікоў. Нарэшце “тамбуржцы” не раз чулі і ад саміх немцаў, што ўвесь гэты “сабатаў” чыняць “бандыты-партызаны”... І тым не меней, адчуваючы ўсю сваю безвыходнасць і цярплю вносячы ўсе пакуты, яны не стамляліся паўтараць: “Das ist nicht fur uns. Das ist fur die Ostjuden”. (“Гэта нас не датычыць. Гэта датычыць усходніх габраяў.”)

Сітуацыя ж з кожным днём абвастралася. Адрозна ад габраяў менскіх з іх багатай практыкай абменьвання каштоўнасцяў на харчовыя прадукты, нямецкія габраі так і не авалодалі гэтым “майстэрствам”. Таму нярэдка, спрабуючы ўсё ж прадаць сёе-тое з сваіх ашчаджэнняў, яны лёгка пападаліся гестапаўцам і расстрэльваліся на месцы.

Калі найпершай бядою для “тамбуржцаў” быў голад, то другою — холад. У тых умовах, у якіх ім даводзілася існаваць, яны проста фізічна не маглі пераносіць тутэйшага падвор’я. За некалькі тыдняў зімы 1942-га ад голаду й холаду ў “тамбургскім” гета памерла блізу 700 чалавек.

8 лютага былі арыштаваныя супрацоўнікі “тамбургскага” юдэнрата. Абвінавачванне — спроба (праз капитана паліцы) паслаць лісты ў Германію. Усіх іх закатавалі да смерці.

Наступным аб'ектам ліквідацыі стала “тамбургская” больница. Шарфюэрэр Рыбэ ўласнаручна пастраляў усіх пацыентаў праста ў ложках. Гэтак ён “дапамог” гетаўскім дактарам, якія ўсё адно не спраўляліся з усё большым і большым наплывам хворых, а асабліва “пасобіў” хірургу Сапіру, які з прычыны адсутнасці нармальных умоваў мусіў рабіць аперацыі з дапамогай кухоннага нажа.

На трэці дзень разні на Юбілейнай плошчы з’явілася калона вялізных грузавікоў, якія, зрэшты, больш нагадвалі аўтобусы — адпаліраваныя да бліску, нават з белымі фіранкамі на вокнах.

Як заўсёды, немцы пачалі запэўніваць “тамбуржцаў”, што зараз іх павязуць на адпрацоўкі, што там іх накормяць і да т.п. Толькі сорак чалавек — радыётэхнікаў — нацысты аддзялілі ад усіх астатніх габраяў. Няшчасныя не паспелі нават як след і апрануцца. Мужчыны хто чым мог захіналі жанчын. Калі ўсе апынуліся ў аўтобусах, тут жа шчыльна зачыніліся дзвёры. Душагубкі мякка крануліся з месца і пакацілі — плаўна, ціха, здавалася, нават не выпускаючы выхлапных газаў. Затое ўнутры атрутныя газы ва ўсю ўжо рабілі сваю смяротную справу...

Калі калона пад’ехала да рабоў, пасажыры былі ўжо мёртвия.

Толькі аднаму чалавеку (доктару) пашанцавала выратаванацца. Ён хутка скеміў, што гэта быў за аўтобус, памачыўся на сваю насоўку і ехаў, заўмыўшы ёю нос і рот. Так вось ён стаўся сведкам гэтага жудаснага масавага забойства нямецкіх габраяў.

Пасля чатырохдзённай разні ў Менску нацысты болей не мелі патрэбы ў сваёй палітыцы “распыльвання” зняволеных габраяў, бо ўжо практычна і не было каго ім дзяліць на тры гета: адно — для габраяў-спецыялістаў, другое — для “не занятых на вытворчасці” габраяў і трэцяе — для габраяў з Германіі.

З “АРЫЙСКАГА БОКУ”

Я асабіста не ведаў Марыю Гарохаву (падпольны псеўданім — “Маёрава”), рускую жанчыну, якая прыйшла ў гета ў адной з першых рабочых калонаў напярэдадні чацвёртага дня разні. Як яна адшукала Эму Родаву, я нават не пытаяўся. Безнадзейнасць гэтак нас прыгнятала, што мы пачалі забывацца на меры перасцярогі. Галоўнае — яна прыйшла разам з Эмай. Гарадскі подпольны цэнтр даручыў ёй высветліць, што здарылася ў гета, хто з гетаўскіх подпольшчыкаў ацалеў і што цяпер думалі рабіць ацалелых.

Паводле інфармацыі, яку ўдалося сабраць Эме, некалькі наших актыўных подпольшчыц уратаваліся дзякуючы сваім надзеіным “малінам”. Нейкая колькасць наших мужчын-подпольшчыкаў вярнулася ў гета разам з рабочымі калонамі. Аднак гэта не замяняла агульнага адчування жахлівай страты, поўнай разгубленасці і асуджанасці, да таго ж з абсалютным няведаннем, што рабіць далей.

Мы адчувалі, што ў кожную хвіліну на гета маглі абрывунуцца новыя ўдары нямецкіх карнікаў. А таму цяпер галоўная наша задача была сама сабой зразумелая, аб чым мы й паведамілі Марыі: усімі магчымымі сродкамі спрыяць перапраўцы як мага большай колькасці габраю ў лес. Дзеля гэтага мы падрыхтавалі для гарадскога подпольнага цэнтра спіс наших людзей, якія працавалі на “арыйскім баку”, — для таго, каб з імі сконтактаваліся гарадскія подпольшчыкі і маглі перадаваць праць інфармацыю і інструкцыі для ацалелых жыхароў гета.

(Пасля вайны я натрапіў на ліст генеральнага камісара Вільгельма Кубэ рэйхскамісару акупаваных усходніх тэрыторый Лозэ ў Рыгу, ад 31 ліпеня 1942 года (апошні дзень разні ў Менскім гета). У прыватнасці, там ёсць такое: “Вялікая колькасць задзеянічных габраю будзе яшчэ заставацца ў Менску з прычыны таго, што ў іх яшчэ мае патрэбу сканцэнтраваная там венская вытворчасць і чыгуначная служба”. Цытуецца па: *A. Айзенбах. Гітлер-гарадская палітыка вынішчэння габраю: На пол. мове. С. 244.*)

На наступны дзень Марыя зноў прыйшла да мяне ў гета, гэтым разам з загадам гарадскога подпольнага цэнтра: я павінны пакінуць гета і перайсці беспасярэдна пад “юрыдыкцыю” цэнтральнага менскага кіраўніцтва.

Мне было вельмі нялёгка пакідаць гета акурат у той момант, калі ацалелым гетаўцам былі гэтак неабходныя слова падтрымкі. Але загад ёсць загад — гэта добра разумела і Эма Родава, якая, развітваючыся, сама вырашы-

ла падтрымаць мяне: “З вамі ў цэнтральным кіраўніцтве мы будзем мець значна больш магчымасцяў дапамагаць ацалелым гетаўцам”.

Я падзякаваў ёй за добрыя слова і паабяцаў не падмануць яе спадзяваніяў. Разам з Эмай кіраваць падпольнай работай у гета заставаліся яшчэ Роза Ліпская і Надзя Шустэр. Менавіта гэтыя трохі жанчыны цяпер мусілі разам кантактавацца, разам дзейнічаць і, вядома ж, рабіць усё магчымае, каб выратаваць ацалелых пасля чатырохдзённай разні менскіх габраў.

Самая маладая і найбольш энергічная з усіх трох была Эма. Менавіта яна ўсталявала сувязь з Менскім падпольным цэнтрам і асабістаз падпольшчыкамі, якія працавалі на нямецкіх прадпрыемствах. Роза Ліпская, добра дасведчаная ў грамадскай дзейнасці яшчэ з часоў вучобы ў Заходнім універсітэце, адказвала за сувязь з партызанскімі атрадамі, наўпрост кантактуючыя з пасланцамі з лесу. Таксама яна займалася арганізацый і камплектаваннем групу габраў, якіх накіроўвалі ў лес. І нарэшце Надзя Шустэр, дзяўчына з жалезнымі харатарам, якая кантролірвала сябе ў кожнай сітуацыі і ніколі не паказвала свайго нутранога хвалявання, была прызначаная адказнай за распаўсюджванне сярод жыхароў гета інфармацыі з гарадскога цэнтра...

...А мяне тым часам чакала нялёгкая задача выбрацца з гета. Я мусіў рабіць усё так, як мне скажа мая праважатая на “той бок” Марыя Гарохава.

І вось, крыху нават смешная ў сваёй гетаўскай апранасе з жоўтымі латамі спераду і ззаду, яна асцярожна праслізгвае ў калону рабочых, якую з хвіліны на хвіліну павядуць на працу ў цэнтральную частку горада. Я — таксама ў гэтай калоне. Гучыць каманда калонаважатага — і мы ідзем. Крадком я сачу за кожным Марыіным рухам. Не азіраючыся, рукою за спінаю яна падае мне сігнал — і мы выслізгваем з калоны на бакавы завулак. Дзякую Богу, нас не заўважылі...

Крыху не даходзячы да плошчы Свабоды, мы на момант спыняемся, зрываем з адзення жоўтыя латы і крочым далей. Я ведаю, што мушу ісці за ёй, але калі мы выходзім на плошчу і перад намі паўстае рэзідэнцыя самога генеральнага камісара Кубэ, я не могу ўжо нічога зрабіць з сваім хваляваннем і нарэшце, як укананы, застываю на месцы... Марыя ж спакойна ідзе да брамы, ля якой дзяжурыць нямецкі вартавы. З усіх сілаў намагаюся ўзяць сябе ў рукі, падыходжу да іх і... чую: на руска-нямецкай мяшанцы ды з дапамогай жэстай Марыя тлумачыць немцу, што прывяла слесара рамантаваць у будынку паравы кацё!

Прыдумка Марыі спрацавала, і неўзабаве мы апынуліся ў ейнай невялікай кватэрцы — у тым жа самым будынку, дзе месцілася і мярлога гітлер-гарадскага адміністратора Беларусі Вільгельма Кубэ.

“Заставайцеся тут, пакуль не прымуць рашэнне, што вам рабіць далей”, — сказала мне Марыя. Зрэшты, іншага выбару ў мяне й не было. Кватэра Марыі месцілася ў цокальным паверсе. Вокны выходзілі праста на тратуар,

і я мусіў увесь час хавацца ад цікаўных вачей прахожых. Што ж, на тое яно й падполле. “Забаўляла” ж мяне іншае: за сваё жыццё мне даводзілася “жыць” у самых розных канспіратyных месцах, але што мне, габраю з гета, давядзеца аднойчы стаць суседам генеральнага забойцы Беларусі, даўняга “паплечніка па партыі” самога Адольфа Гітлера — Вільгельма Кубэ — таго не дазволіла б мне ўявіць нават самая незвычайная фантазія...

Неўзабаве да мяне завітала Хася Прусліна, ад якой я даведаўся пра тое, што ў партызанскім руху адбыліся важкія змены. Цэнтральны штаб у Маскве прыслало сваіх прадстаўнікоў у некалькі найболыш вялікія атрады ў калывацкіх і любанскіх лясах. Камандаваць падпольным рухам ва ўсім менскім рэгіёне прызначылі генерала Бельскага. Ягонымі сувязнымі па даручэнні Менскага падпольнага цэнтра і сталі Хася разам з Марыяй Батурынай. Як вынікала з Хасіных словаў, агульная сітуацыя ў падпольным руху паступова становілася адваротнай той, што была год таму, калі гарадская арганізацыя садзейнічала станаўленню партызанскага руху. Цяпер, наадварот, менавіта партызаны дапамагалі гарадской арганізацыі. Зважаючы на гэтую акалічнасць, я падумай, што і гета цяпер змагло б атрымаць значна большыя магчымасці — у сэнсе падтрымкі з боку партызанскіх атрадаў. Свае меркаванні наконт гэтага я аформіў у пісьмовым выглядзе і неадкладна перадаў ліст у цэнтр.

Мой ліст, аднак, так і застаўся без адказу, а самому мне началі даручаць справы, якія не мелі беспасярэднага дачынення да гета. (Так, адным з маіх наведнікаў зусім не па той справе, па якой мне хацелася б, быў Вацік (Нікіфараў), якому пашчасціла выратавацца пад час правалу першага падпольнага камітэта на чале з Славікам. Я быў знаёмы з Вацікам па працы над падрыхтоўкай інфармацыйнага бюлетэня, які мы збіраліся выпускаць у гетаўскай друкарні.)

Тым часам генеральны камісарыят Беларусі пачаў ствараць шэраг калабарацыянісцкіх арганізацый, чые функцыі палягалі ў тым, каб збіраць дапамогу нямецкаму войску (зімою немцы мелі асабліва пільную патрэбу ў цёплым адзенні), ладзіць культурныя мерапрыемствы, арганізоўваць моладзь — і ўсё гэта на ўзор гітлероўскіх арганізацый у самой Германіі. Крыху пазней з мэтаю барацьбы супраць партызанскага руху была створаная вайсковая арганізацыя — Самаахова, або Беларуская народная самапомоч (БНС). Ніхто з Менскага падпольнага цэнтра, які намерыўся змагацца з калабарантамі, не ведаў тых людзей, што ўзначальвалі розныя прагітлероўскія суполкі. Сярод гэтых людзей не было нават аніводнага нараджэнца Менска. Балышыні з іх прыйшлі з Вільні й Варшавы. Галоўнага ж — Фабіяна Акінчыца — прыслалі ў Менск ажно з штаба рэйхсміністра Розенберга. Я быў адзін у кіраўніцтве падполя, хто ведаў гэтых калабарантаў. Пад час сваёй палітычнай работы ў 1930-х з многімі з іх я сутыкаўся асаўбіста, з некаторымі палемізаваў у прэсе.

Я ведаў, што Акінчыц быў афіцыйным прадстаўніком штаба Розенберга і рэальным лідэрам беларускіх калабарантаў. У 1920-х ён удзельнічаў у беларускім нацыянальным вызвольным руху і нават адбываў тэрмін пакарання ў Лукішках. (Там, дарэчы, яго аслипілі на адно вока.) У 1930-х “аднавокі д’ябал” стаў падтрымліваць нацыстаў. Ягоны правай рукой быў Уладзімір Казлоўскі, рэдактар “Беларускай газэты”, на старонках якой ён пры кожнай зручнай нагодзе даваў выхад сваім гнусным антысеміцкім выпадам.

Гэтак званую “Беларускую раду даверу” (позней стала называцца Беларускай цэнтральнай радай) узначальваў былы дырэктар Беларускай гімназіі ў Вільні, вядомы прадстаўнік польскай “Санацыі” Радаслаў Астроўскі. Ягоным памагатым быў былы дэпутат польскага сейма Сабалеўскі. Прывіметную ролю гралі таксама мэр Менска доктар Тумаш і Вацлаў Іваноўскі, якія не грэбавалі адыманц у насельнікаў гета нават ту ю мізэрную харчовую “дапамогу”, якую вылучалі габрайям нямецкія ўлады. У калабарацыянісцкае кіраўніцтва ўваходзіў і мэр Барысава Станіслаў Станкевіч.

Пры канцы 1920-х я сустракаўся з дэпутатам сейма Сабалеўскім і тады яшчэ студэнтам Віленскага ўніверсітэта Саковічам, які ў 1942 годзе ўзначаліў беларускую паліцыю. У гета хадзілі чуткі, нібыта Саковіч дапамагаў вызваляць габрайяў, якіх арыштоўвала паліцыя ў “рускай зоне”, і што наогул у глыбіні душы ён зусім і не быў нацысцкім калабарантам, а толькі фармальная лічыўся ім. Я запытваў у падпольнага кіраўніцтва дазволу сустрэцца і з Сабалеўскім, сын якога быў савецкім афіцэрам, і з Саковічам, спадзеючыся дамагчыся іхнай падтрымкі вызвольнаму руху. Маю прапанову ў падпольным кіраўніцтве катэгарычна адпрэчылі і, больш за тое, яшчэ й папракнулі мяне, маўляў, не да твару мне гэтакая пайўнасць. Пазней Саковіч загінуў — падарваўся ў сваім аўто на партызанскай міне. Акінчыц, Казлоўскі і Іваноўскі па прысуду падпольнага цэнтра былі забітыя.

Хаваючыся ў кутку Марыінага пакоя, я напісаў дэталёвую працу, у якой акрэсліў сутнасць калабарацыянісцкіх арганізацый і ахарактарызаваў іхніх лідэраў. (Гэтаму дакументу пашанцавала больш, чым маёй справаздачы пра масавае забойства менскіх габрайяў, якую “заціснула” ведомства інфармацыі. На падставе маіх допісаў пазней выйшаў артыкул пра беларускіх калабарантаў у маскоўскай “Правде”.)

Яшчэ я паслаў прац Хасю й Марыю шэраг паведамленняў у гета, у якіх запэўніваў гетаўскіх падпольшчыкаў у падтрымцы іх з боку гарадскага цэнтра. Эма Родава, нягледзячы на свой габрайскі выгляд, некалькі разоў рызыкнула са мной сустрэцца, і кожны раз яна прасіла дазволу пакінуць гета як мага хутчэй. Яна амаль была ўпэўненая, што “аператыўнікі” віселі ў яе на хвасце.

Дазвол быў нарэшце дадзены, але выйшла — занадта позна. Аднаго разу вечарам, калі Эма чакала рабочую калону, з якой павінна была прыйсці ў гета сакрэтная “пошта” з горада, яе арыштаваў галоўны “аператыўнік” Эп-

штэйн і тут жа перадаў у гестапа. З турмы мне паведамілі, што Эма не зламалася пад катаваннямі. Яна не здала гестапаўцам аніводнага з сваіх сувязных, якіх было ўсе шмат і ў гета, і ў “рускай зоне”. Адзінае, што прасіла яна ў сваіх лістах, гэта каб мы як найхутчэй пераслалі ёй таблетку цыяніду. 9 студзеня 1943 года, пасля доўгіх месяцаў здзекаў і катаванняў, Эма Родава загінула ў гестапаўскай вязніцы.

У жніўні 1942 года, неўзабаве пасля арышту Эмы, я атрымаў дазвол пакінуць Менск. Я напрасіў сабе правадніка, які б правёў мяне ў заходнія лісіны, дзе сярод партызанаў было шмат арганізатораў гетаўскага падпольля.

У самім жа гета ўжо не было анікай арганізацыі; ні ячэек, ні моладзевых суполак. З падпольшчыкаў там заставаліся толькі асобныя людзі, упаўнаважаныя прымаць сувязных з лесу і займацца падрыхтоўкай групай для адпраўкі ў партызанскія атрады. Перш за ўсё гэта былі Роза Ліпская і Надзя Шустэр (абедзве яны паспрабавалі пакінуць гета, аднак гэта ім не ўдалося), Сара Голанд, Сара Левіна і яшчэ некалькі чалавек. Усе яны ўжо атрымалі дазвол пакінуць гета, але толькі тады, калі знойдуць сабе замену і будуть мець дакладныя адресы, па якіх іх чакацьмуць сувязныя з лесу.

Пасля чатырохдзённай разні ў гета заставалася блізу 12000 габраў. (Нямецкія дакументы падаюць лічбу 8794 — немцы не ўлічвалі тых людзей, певажна жанчын і дзяцей, якія хаваліся ў “малінах”.) Мы выдатна разумелі, што цяпер, як ніколі раней, варта было актывізаваць дапамогу партызанскіх атрадаў гетаўскаму падпольлю. Галоўную праблему стварала тое, што пасля разні мы страцілі ўсялякую сувязь з партызанскімі атрадамі, арганізаванымі гетаўцамі. І вось цяпер, калі я мусіў пакінуць горад, паўставала новая магчымасць усталяваць гэтую сувязь наноў. (Меркавалася, што я ствару на якой-колечы з нашых лясных базаў адмысловую контактную группу, якая будзе заўмалася толькі вызваленнем з гета ацалелых габраў.)

А тым часам у гета пашыралася яшчэ адно нямецкае слова — *Kasernierung*. Гэта азначала, што цяпер рабочыя-спецыялісты пасля заканчэння працоўнага дня мусілі заставацца на сваіх працоўных месцах у лагерных умовах, іншай кажучы, ісці начаваць у спецыяльна адведзеных для іх баракі. У гета іх адпускалі толькі адзін раз на тыдзень (у нядзелью).

Што ж да астатніх, “неказерніраваных” габраў, то ім анічога не заставалася, як па-ранейшаму пакутліва марнець, чакаючы раніцай вечара, вечарам — раніцы, і гэтак — бясконца. Штораніцы ўсе яны павінны былі збірацца ля біржы працы, дзе нямецкія прарабы адбіралі патрэбныя “рукі”, певажна жанчын, для ўборкі, мыцця, чорнай працы ў сталовай ды інш. Мужчынам даставалася больш цяжкая праца, кшталту замесу цементу ці загрузкі машын. З працы людзі вярталіся галодныя і смяртэльна стомленыя, але ўсё адно яны лічылі за лепшае ісці на цэлы дзень працаўць, чым застаўца ў гета.

Мы склалі спіс прадпрыемстваў, на якіх працавалі “казерніраваныя”

гетаўскія спецыялісты, і перадалі яго ў гарадскі цэнтр. Гэта быў наступныя колішнія савецкія прадпрыемствы: імя Мяснікова, імя Варашылава, “Кастрычнік”, “Бальшавік”, імя Куйбышава, “Чырвоная зорка”, “Беларусь”, рагадыё завод, Дом друку, мясакамбінат, электрастанцыя, хлебазавод “Аўтамат”, нафтабаза, а таксама створаныя самімі немцамі: “Борман”, “Шароў-Верке”, “Трэбец” і “Троль”.

Мы прапанавалі, каб надзеянныя людзі з “рускай зоны” скантактаваліся з нашымі рабочымі на гэтых прадпрыемствах і ўжо разам дамаўляліся пра адыход у лес. Гэты план ажыццяўляўся толькі часткова. Так, разам з рабочымі з “таго боку” да партызанаў выправіліся і габрайскія рабочыя з працоўнага лагера № 13 (на Грушавы). Пашанцавала ўцячы з баракаў і яшчэ некалькім групам. Аднак пасля кожнага такога выпадку эсэсаўцы і паліцыя неадкладна пускаліся на пошуки зніклых габраў, і пошуки гэтых амаль заўсёды прыносілі новыя ахвяры...

І ўсё ж мы не падалі духам. Тым больш што цяпер, калі я мусіў пакінуць свой “арыйскі” схову на кватэры Мары і неўзабаве апынуцца на лясной базе, перспектывы масавага вываду габраў з гета нам здаваліся як ніколі рэальнymi.

На жаль, усё выйшла не так, як мы думалі.

ДА МЭТЫ — БЕЗ ПРАВАДНІКА

Сярод белага дня Марыя правяла мяне на Чэрвеньскі рынак, дзе я мусіў сустрэцца з праважатым з койданаўскага лесу і разам з ім адправіцца на тамтэйшую партызанскую базу. Я развітаўся з Марыяй і, каб не выклікаць падазрэння ў паліцыі, стараўся выглядаць наўпініком, ходзячы туды-сюды ўздоўж прылаўкаў, а тым часам употай назіраючы за тым месцам, куды павінны быў прыйсці лясыні праважаты.

Здаецца, я паспей ужо вывучыць увесь асартымент і ўсе кошты дыў добра-такі надакучыць гандлярам, якія бясконца пыталіся ў мяне на сваёй “канспіратыўнай” мове, што за тавар я шукаю, а патрабны мне чалавек так і не з’яўляўся... Калі пачало змяркацца, я не на жарт захваляваўся. Неўзабаве мяне ахапіла паніка, я проста не ведаў, што рабіць. Вяртадца да Марыі я не мог — нямецкі каравульны абавязковая затрымаў бы мяне. Чакаць далей, пакуль не сцямнене зусім? Зрешты, я і не меў іншага выбару. Адышоўшы ў якісь закутак паблізу, адкуль была бачная ўся рынкавая плошча, я працягваў цярпліва чакаць.

Сувязны так і не прыйшоў. Ужо ў цемры я зашыўся ў якоесць кустою, каб “пераначаваць”. На маё пічасце, акурат гэтай ноччу савецкія самалёты бамблі нямецкія ваенныя аўтакты. На вуліцах не было ні душы...

На золку, пакінуўшы свой “начле”, я адразу ж накіраваўся на кватэрну да беларускай жанчыны з прозвішчам Верамейчык, сябра падпольнага гарадскога камітета. (У свой час працавала выкладчыкам у Менскім універсітэце.) Калі яна і здзвілася, убачыўшы мяне, то, прынамсі, нічым гэтага не паказала. Пакінуўшы мяне ў сваёй аднапакаёўцы, яна тут жа пайшла раіцца (што са мною рабіць) з Мікалаем (Назарам Герасіменка). Той сказаў прывесці мяне да яго (дом № 25 на Нямізе) у той жа дзень, надвячоркам, перад самым наступленнем каменданцкай гадзіны. Вядома ж, знаходзіцца мне на кватэрны ў аднаго з кіраўнікоў падпольнага гарадскога цэнтра было парушэннем правілаў канспірацыі, аднак іншае альтэрнатывы ў нас не было, тым больш, што доўга б я ў яго не затрымаўся — мяне чакаў лес.

На кватэрны ў Мікалая (сам ён паспей ужо з’ехаць на партызанскую базу) я сустрэў яшчэ некалькіх кіраўнікоў падпольля. Сакратар гарадскога камітета Неўскі (Кавалёў) паведаміў мне пра дэталёва распрацаваны план, згодна з якім цэнтр ужо дамовіўся з дваццацю партызанскімі атрадамі пра тое, што яны прымуць блізу 5000 чалавек з акупаванага Менска і што ў гэтую

колькасць мяркуеца ўлучыць шмат гетаўскіх габраў. Я тут жа пераслаў гэтую інфармацыю ў гета, наказваючы гетаўскім падпольшчыкам неадкладна рыхтаваць як мага большыя групы габраў для адпраўкі ў лес.

Заставацца і надалей на кватэрны ў Мікалая — явачнай кватэрны падпольшчыкаў “рускай зоны” — было вельмі небяспечна. Мы прыдумалі з ягонай жонкай Таняй, што ў выпадку аблавы я і Мікалай вылезем праз вакно на дах паветкі, а адтуль перарабярэмся ў сутарэнне. Іхная адзінаццацігадовая дачка Люсія заўсёды “дзяжкурыла” на вуліцы, але своечасова прадбачыць небяспечку ў гэтым раёне было вельмі цяжка, бо побліз знаходзіўся бардэль і вуліца ніколі не “адпачывала” ад нямецкіх салдатаў.

Тым жа вечарам, вельмі стомлены, Мікалай вярнуўся з паездкі на партызанскую базу, дзе агаворваў з партызанскімі кіраўнікамі ўсе дэталі прыбыцця чарговай групы людзей з Менска. Адклічыўшы нашую з ім размову на рannicu, мы леглі спаць. Апоўначы нас пабудзіў настойлівы грукат у дзвёры. Таня дапамагла мне пралезці ў вакно. У адных толькі сподніках я забраўся на бляшаны ваконны выступ і азірнуўся: дзе Мікалай?.. навошта ён нацягвае штаны? няўжо не паспее?.. А далей — як у страшным сне: лаючыся і пагражаюты, гестапаўцы выбіваюць дзвёры, урываюцца ў пакой... Я паспей зауважыць, як адзін з пагромшчыкаў кінуўся да вакна і пасвяціў ліхтарыкам — як толькі ён мяне не ўгледзеў?.. І як не зварнулі ўвагі яны на адзенне, якое, складзенае, ляжала каля ложка, на якім я спаў?..

Нейкі час, агаломшаны, я не мог нават паварушыцца. З анямення мяне вывеў гучны грукат дзвярьмы — забойцы сышлі разам з сваімі ахвярамі. Прыйгнуўшыся, я паглядзеў, і ці пакінулі гестапаўцы хоць каго з сваіх на ўваходзе ў дом. Не, там нікога не было, я зауважыў толькі прыліпляю да вокнаў твары суседзяў. Тады я зноў узлез на паветку, а адтуль прабраўся ў Мікалаеву кватэрну; усё было перакулены дагары нагамі, я яшчэ раз здзвіўся, як маглі не зауважыць гестапаўцы майго адзення... Хуценка апрануўшыся, я дастаў з-пад шпалераў дакументы, выцадзеныя мне ў партызанскім цэнтральным штабе, выйшаў на вуліцу і пашыбаваў у бок гета.

Ідучы ў золкаўным прыцемку, па сутнасці навобмацаў, я ледзь не натыкнуўся на нейкую разваліну недалёка ад гетаўскай агароджы. Аднак менавіта гэтая разваліна і сталася майм выратаваннем. Два дні і дзве ночы яна служыла мне сховішчам і ўдначас досьць зручным пастом назірання за ўваходам у гета. Па вечарах я неадрэўна сачыў за рабочымі калонамі, якія вярталіся ў гета, у надзеі ўбачыць знаёмы твар. Нарэшце на трэці дзень я зауважыў нашага воўпятнага актыўіста Аўрома Шляхтовіча. Не вагаючыся, я выбраўся з свайго схову, праслізнуў у шэрагі рабочых, дзе мне тут жа “ўручылы” камплект жоўтых латаў — я зноў стаў габраем гета...

Згаладалы і змэнчаны, я сяк-так дабраўся да дома Геніка Цукера на Танкавай вуліцы. Ад Шляхтовіча я даведаўся, што неўзабаве пасля інцыдэнту на кватэрны Мікалая Нямігу ачапілі гестапаўцы — яны шукалі мяне. А ўжо

тым жа вечарам па ўсім горадзе расклейлі аб'явы, у якіх абяцалася вялікая нагарода “таму, хто даставіць Яфіма Сталіярэвіча жывым або мёртвым”.

Праз Шляхтовіча я накіраваў у гарадскі камітэт запыт на дазвол разам з невялікай групай гетаўцаў выйсці ў лес і паспрабаваць дабрацца да партызанаў без праважатага. Пакінуць гета са мною збіralіся яшчэ чатыры чалавекі: два “заходнікі” — Рувім Гейблюм і Нохэм Гольдзак (яны змаглі вынесці з працоўных месцаў запакаваную скрыню з абрэзамі, якую немцы падрыхтавалі ў якасці экспаната для берлінскай выставы захопленай партызанскаю зброй) і два карэнныя менчукі — Давід Лунгін (ён ваяваў яшчэ ў грамадзянскую вайну) і Грыша Фрыдман (аднаго разу ён пакідаў ужо гета, але мусіў быў вярнуцца назад).

А пакуль мы чакалі дазволу гарадскіх кіраўнікоў, Генік Цукер “пасяліў” мяне ў нейкім скляпку ў нутраным дворыку, прызначаным для захавання рознага гаспадарчага рыштунку. Дыхаць мне даводзілася праз доўгую трубу, якая выходзіла з склепа наверх. Свечка, якую даў мне Генік, згасла праз некалькі хвілінаў з-за нястачы кіслароду. У параўнанні з гэтым жытлом “маліна” на бальнічным гарышчы цяпер падавалася мне расем...

Роза Ліpsкая даведалася ад Дзіны Мадэйскер пра катастраfічныя наўны з “рускае зоны”. Цэнтральны гарадскі падполяны камітэт праваліўся ў поўным складзе. Адзін з арыштаваных выдаў гестапаўцам усё, што ведаў. Па ўсім горадзе былі паставленыя шыбеніцы, на якіх нацысты павесілі кіраўнікоў падполяя. Сама ж Дзіна адна, без праважатага, адправілася ў лес, спадзеючыся напаткаць па дарозе якую партызансскую групоўку. Такім чынам, абарвалася і апошняя нітачка паміж намі і “тым бокам”. Цяпер мы мусілі ва ўсім апірацца толькі на ўласныя сілы.

Пазней нам стала вядома, што менавіта Кавалёў, сакратар гарадскога камітэта, першым зламаўся пад катаваннямі. Гестапаўцы нават “угаварылі” яго выступаць на сходах перад рабочымі і каяцца ва ўчыненых “грахах”. На адным з такіх сходаў на фабрыцы Мяснікова Кавалёў “даводзіў” рабочым, некалькі марна супрацтваяць “магутнаму й непераможнаму германскаму войску”. Што здарылася з Кавалёвым пасля — невядома.

Згодна з савецкім кірыніцамі, Мікалая, ягоную жонку Таню і іхнюю дачку Люсю нацысты жывымі спалілі ў Трасцянцы — “беларускай Трэблінцы”...

У Менску ўжо ніколі больш не стваралася падпольных цэнтраў супраціву. Дыверсійныя групы арганізоўваліся толькі ў лясах — арганізоўваліся, кажучы мовай падручнікаў, для барацьбы з нацысцкай машынай тэрору і нямецкім акупацыйнымі войскамі. Хрэстаматыйны прыклад дыверсійнай дзеянасці падпольшчыкаў — бомба, падкладзеная ў ложак Вільгельма Кубэ, генеральнага камісара Беларусі і “старога партыйнага таварыша” Гітлера. Гэта была справа рук “служанкі” Кубэ Алены Мазанік, якой дапамагала група партызанаў.

У выніку такіх дыверсій у Менску было забіта блізу 1600 нямецкіх салдатоў і афіцэраў. Яны паҳаваныя на нямецкіх вайсковых могілках...

На золку ў папярэдне дамоўлены час сябры “вызвалілі” мяне з “маліны”, і неўзабаве мы ўпяцёх стаялі ўжо ў рабочай калоне каля біржы працы, чакаючы, пакуль нас павядуць кудысь на заходні ўскраек горада складаць ціглу.

Далейшыя наўшыя дзеянні былі адпрацаваныя ўжо безліч разоў: у патрэбны момант выслізнуць з калоны, шмыгнуць у завулак, сарваць латы і... куды? Мы, пяцёра, якія за ўесь час існавання гета ў гетаўскага падполяя заўяспечылі не адну тысячу габраю праважатымі або дэталёвымі маршрутамі ў лес, цяпер выпраўляліся літаральна, як кажуць беларусы, “штукаць ветру ў полі”. Я прыкладна помніў, колькі ў якія партызанская брыгада й атрады знаходзіліся ў койданаўскім лесе, але дзе дакладна яны базаваліся — пра гэта я не меў уяўлення. Мы мусілі ісці, такім чынам, практычна наўгат. Таму ў невыпадковая, што ўжо ў самы першы дзень мы ледзь не трапілі ў лапы эсэсаўцаў.

Мы стараліся выбіраць непрыкметныя палявыя сцякыны, каб не наўтрапіць раптам на зусім нежаданых стрэчных. У кожнага з нас меліся пісталет і ампула з атрутай. Мы дамовіліся, што ў пісталет і атрут — гэта самы апошні сродак і што без майі каманды ніхто іх чапаць не будзе.

Адышоўшы ад Менска на даволі значную адлегласць, мы прыселі ў лагчыне адпачыць, як раптам пачулі галасы. Штосьці крычалі па-нямецку. Нохэм Гольдзак, які пайшоў выведаць сітуацыю, неўзабаве вярнуўся ўстрывожаны і ўсхваляваны: эсэсаўскі карны атрад “прачэсвае” мясцовасць і набліжаецца акурат да нас. Уцякаць было позна. Мы намерыліся затайцца, а калі карнікі ўсё ж заўважаць нас, змагацца да самага канца. Распластаўшыся на зямлі і падрыхтаваўшыся да бою, мы чакалі, гатовыя страйць у ворага да перадапошняй кулі — апошнюю кожны мусіў захаваць для сябе. Я па ўсялякі выпадак нават паклаў сабе ў рот ампулу... “Banditcn, raus!” — крыкі рабіліся ўсё гучнейшыя... І раптам мы пачулі зусім іншае: “Mahl zeit! (Абед!)”. Крыху счакаўшы, мы вызірнулі з кустоў і ўбачылі, што постаці эсэсаўцаў, якія былі падышлі ўжо зусім блізка да нас, адыходзілі ў іншы бок...

Пасля гэтага выпадку мы сталі яшчэ больш асцярожныя. Удзень хаваліся ў лесе; ноччу трymалі шлях — гэтак мінулі два тыдні.

Давід Лунгін, якога і на выгляд, і на гаворцы нельга было адрозніць ад тутэйшых сялянаў, час ад часу наведваўся ў вёскі купляць харч. У вяскоўцаў ён кожны раз спрабаваў даведацца і пра немцаў, і пра “напых лясных братоў”, але заўсёды, асабліва ў другім выпадку, чуў адно і тое ж: “Нічога не ведаю”.

(Пазней, ужо ад партызанаў, мы даведаліся, што сяляне рассказвалі ім пра пяцёх бадзягай, якія заўсёды пыталіся, як знайсці ім “лясных людзей”.)

Аднаго разу, калі мы адпачывалі пасля чарговай доўгай ночы блукання,

нас знянацку абстуپіў з усіх бакоў гурт узброеных людзей. Мы нават не паспелі нічога скумекаць, як адзін з іх загадаў: “Складзіце зброю!”

У нас была папярэдняя дамова ніколі не здаваць сваю зброю па ўласнай волі каму б там ні было. Мы пацягнуліся быті ўжо да пісталетаў, але я тут жа сказаў нашым “захопнікам”, што мы выконваем спецыяльнае заданне — нясем важкія дакументы з Цэнтральнага партызанскага штаба. Гэта, здавалася, іх пераканала. З маіх гутарак з Мікалаем мне прыгадалася прозвішча Субоцін, аднаго з камандзіраў партызанскай брыгады імя Фрунзе. Я сказаў, што дакументы трэба даставіць асабіста яму. Пасля гэтага нас прывялі ў вёску Вернікі, накармілі і сказаў чакаць.

Наступнай раніцай, паводле дадзенага нам інструктажу, мы ўпяцёх выйшлі на ўскраек лесу. Нечакана й зусім бясшумна перад намі “выраслі як з-пад зямлі” трох чалавекі. Усе яны былі апранутыя па-рознаму, толькі пілоткі з маленкімі зоркамі былі аднолькавыя ва ўсіх трох. Зноў мы мусілі праходзіць праз знаёмы ўжо рытуал. Той, хто выглядаў самым салідным — а гэта і быў менавіта Субоцін (капітан Серабракоў), — загадаў нам здаць зброю. Я адказаў яму, што наша зброя прызначаецца для барацьбы з ворагам, а не для здачи.

Тады трох чалавекі падышлі бліжэй і парукаліся з намі.

“Выдатна! — сказаў Субоцін. — Вы прыйшлі першае выпрабаванне!”

Ён ужо ведаў пра крах Менскага падпольнага камітэта. Камісар брыгады Ваўчук зачытаў пастанову Цэнтральнага партызанскага штаба наконт выратавання цывільнага насельніцтва. Я расказаў пра сітуацыю ў гета, асабліва падкрэсліваючы неабходнасць вываду адтуль людзей. Начальнік брыгаднага штаба Анохін узяў у мяне спіс гетаўскіх сувязных і паабяцаў аблеркаваць пытанне пра гета з іншымі афіцірамі. Нам жа сказаў чакаць у вёсцы, пакуль штаб брыгады не прыме канчатковага рашэння.

Пасля доўгіх і бяссонных блуканняў, калі трэба было заўсёды думаць, як перахітрыць ворага і не патрапіць яму на вочы, мы нарэшце змаглі крышачку расслабіцца. Балазе, вяскоўцы нас прынялі вельмі ўспішна, паклапаціліся не толькі пра пачастунак і ўтулны начлег, але нават і пра ахову: сяляне самі дзяжурылі па чарзе на вуліцы, каб у выпадку небяспекі своечасова нас папярэдзіць.

А раніцай да нас прыйшоў чалавек у форме і прывітаў нас на чысцюкім менскім ідышы: “Вос махт ір, хэўра? (Як маецеся, сябры?)”.

Мы нават не знайшліся адразу, што й адказаць, а проста моўчкі ўтаропліліся на яго: гэтак нечакана было пачуць габрайскую мову з вуснаў чалавека з тыпова славянскім рысамі твару. Гэта быў Міхал Кашынскі, сапраўды беларус, але вырасён ён сярод габраў, што размаўлялі на ідышы. Да вайны ён быў начальнікам міліцыі ў раёне гета.

Кашынскі паведаміў нам, што штаб брыгады імя Фрунзе прызначаў яго камандзірам нашага будучага партызанскага атрада і што перадусім трэба

развязаць тры пытанні: першае — выбраць у лесе месца для нашай базы; другое — знайсці крыніцу харчавання, якую б мы моглі ўзяць пад няўхильны кантроль; і трэцяе — паслаць кагосьці ў гета прывесці адтуль яшчэ людзей, пажадана забяспечаных зброяй.

Увечары мы з Кашынскім пайшлі на сустрэчу з моладдзю ў суседнюю вёску. Я расказаў там пра зверсты, якія немцы чынілі ў Менску, апісаў ім, наколькі ведаў сам, сітуацыю на фронце. Пры канцы сустрэчы Кашынскі зрабіў “аб’яву”: маўляў, усе маладыя людзі, раз у іх ёсць абавязак служыць у войску, цяпер мабілізујуша ў шэрагі партызанаў для барацьбы з ворагам; за кароткі перыяд яны мусіць падрыхтавацца да новага жыцця ў лесе.

Гэта быў першы й адзіны выпадак за ўесь час майі партызанічны, калі маладыя людзі мабілізоўваліся не як добраахвотнікі, а як бранцы. Вынік такога падыходу аказаўся трагічным.

Кашынскі прызначаў мяне камандаваць першай створанай групай. Я нават не чакаў, што адразу знайду агульную мову з навабранцамі.

На наступны дзень Кашынскі прыйшоў да мяне разам з светлавалосай жаночынай тыповага беларускага выгляду і папрасіў увесці яе ў курс апошніх падзеяў у гета ды сказаць ёй, як выйсці на гетаўскіх сувязных. Напэўна, як і ў выпадку з самім Кашынскім, я вельмі дзіўна на яе паглядзеў, так, што тая не вытрымала і сыпанула на сакавітым менскім ідышы: “Што такое? Вам не падабаецца, як я выглядаю? Дык не жаніца ж вам са мною! Добра, давайце знаёміцца. Мяне завуць Броня. Мама называла мяне Брайна. Па прафесіі я настаўніца. Пакуль не прыйшлі нямецкія галаварэзы, працавала ў вясковай школе...”

З восені 1942-га па студзень 1943-га Броня прывяла ў лес столькі габраў з гета, што паўсталі патрэба ствараць яшчэ адзін партызанскі атрад.

Так, на пачатак 1943 года меліся ўжо трох створаных пераважна з гетаўскіх габраў атрады, якія неўзабаве аб’ядналіся ў партызанскую брыгаду імя Фрунзе.

ГАБРАЙСКАЕ ЛЯСНОЕ КІРАҮНІЦТВА

Узнаўленне сувязі з Менскім гета мела надзвычай вялікае значэнне для ўсіх тых, хто з трывогай чакаў і не мог дачакацца, калі ж можна будзе пакінуць гета і вышравіцца ў лес. Гэта падтрымлівала людзей найперш маральна. На змену адчуа і паняверцы нарэшце прыйшла надзея, прычым надзея, відавочна, неадэкватная самой сітуацыі. Так, Броня працягвала выводзіць усё новыя й новыя групы з гета. Так, быў створаны новы партызанскі атрад на чале з бытым гетаўцам Заскіным. Але ў пароўнанні з агульнай колькасцю ўсіх жадаючых пакінуць гета магчымасці нашай базы былі вельмі абмежаваныя.

Я абмеркаваў гэтую праблему з искалькім партызанамі, майімі таварышамі па гетаўскім падполі: лейтэнантам Ароцам Смушкевічам, Гіршам Саламонікам, Ізраілем Голандам, Генікам Цукерам, Аўронам Шляхтовічам (яго прызначылі “затгасам” нашага атрада), Ядшай (у яе адразу з’явілася шмат працы, бо два нашыя чалавекі паспелі паразініца, як толькі сталі вучыцца карыстацца зброяй), а таксама з тымі, хто раздзяліў са мною нялёгкі і доўгі шлях з гета ў лес: Рувімам, Нохэмам, Давідам і Грышам. Мы ўсе прыйшли да адной высновы: калі будзем спадзявацца толькі на нашыя два атрады брыгады імя Фрунзе, дапамога, якую мы зможем даць гета, будзе хіба толькі кропелькай пічастыя ў бяздонным моры бедаў габраю, а таму мы мусім звязацца з іншымі партызанскімі ўтварэннямі і прасіць дапамогі ў іх.

Перш-наперш я мусіў выйсці на Навума Фельдмана, што было не так і проста, прычым зусім не з прычины аддаленасці ягонаага атрада ад нашага. Калі я папрасіў у свайго камандзіра дазволу звязацца з “фельдманаўскім” атрадам імя Будзённага, той папракнүў мяне: “Вы нават не панюхалі яшчэ пораху, а ўжо хочаце злучыцца з іншым атрадам?” Я праўдзіва расказаў яму пра тое, што мяне хвалювала. Камандзір анічога не адказаў, але на наступны дзень прызначыў мне ў дапамогу чалавека і паказаў кірунак, у якім трэба было шукаць “сямёнаўцу”.

Калі я сустрэўся з Фельдманам і расказаў яму пра нашыя планы, паўтарылася прыкладна тая ж сцэна, што я назіраў два гады таму ў гета на нашым першым паседжанні. На маю прапанову, каб ён і я — як кіраўнікі гетаўскага падполля — стварылі як бы лясны варыянт гэтага кіраўніцтва, ён тут жа мне запярэчыў, маўляў, з адно толькі габрайскім лясным кіраўніцтвам ніхто не будзе лічыцца — гэта па-першае, а па-другое — кіраўнікі агульнага парты-

занскага руху ніколі не дапусцяць, каб утварылася гэткае кіраўніцтва. Акрамя таго, на думку Фельдмана, гэта магло бы падагрэць антысемітызм, які й без таго старанна распальвала нацысцкая прапаганда.

У гэтym было шмат праўды. Тут, у лесе, мы былі цалкам залежныя ад нашых камандзіраў; мы не маглі дзейнічаць самастойна, як у гета. Тым не меней абодва мы нарэшце пагадзіліся на наступным:

1) мы павінны сустрэцца з штабам атрада імя Будзённага, у якім менскія габраі, і асабліва сам Фельдман, гралі вялікую ролю, і папрасіць дапамогі для гета;

2) мы будзем асабіста прасіць партызанаў-габраў заўсёды быць на пярэднім краі барапыбы, бо гэта, урэшце, іх ававязак — адпомсціць за знішчаных нацыстамі суплеменнікай;

3) мы мусім як мага часцей сустракацца і раіцца адзін з адным наконт дзеянняў, якія будзем рабіць у інтэрэсах гета, а каб не выклікаць розных папрокай і падазрэнняў, не станем “легалізоўваць” гэтыя сустрэчы, а будзем працаваць праз генеральнае партызанскае кіраўніцтва.

У той жа дзень мы сустрэліся з камандзірам атрада імя Будзённага, каб абмеркаваць тыя дакументы, якія я прынёс з цэнтральнага партызанскага штаба. Так я ўпершыню пабачыўся з Сямёном Ганзенкам. Разам з ім быў Вярхоўцаў, начальнік штаба атрада. Нашыя довары, здаецца, падзейнічалі на іх. Мы асабліва падкрэслівалі, што менавіта гета зараз пагражаем найбольшая небяспека, а таму трэба вызваліць адтуль як мага больш людей, прычым не толькі маладых-баяздольных, але й усіх астатніх. Камандзір Ганзенка паабязаў неадкладна сабраць штаб атрада і развязаць гэтае пытанне.

На наступную раніцу начальнік штаба Вярхоўцаў чытаў перад усімі будзёнаўцамі апошнюю пастанову штаба: “Адпаведна з рашэннямі Цэнтральнага партызанскага штаба наконт выратавання цывільнага насельніцтва штаб атрада імя Будзённага пастановіў стварыць спецыяльную базу ў лесе паміж вёскамі Вертнікі і Навасады ў Койданаўскім раёне для як мага большай колькасці людзей з Менскага гета. Усе баяздольныя людзі павінны выкарыстаць гэтую магчымасць — адпомсціць за кроў сваіх бацькоў, братоў і сёстраў. Для арганізацыі гэтай базы і забеспячэння яе ўсім неабходным штаб атрада імя Будзённага вылучае пецирных партызанаў на чале з Казімірам Жаробіным і выдае ім пятнаццаць вінтовак для ўзбройвання навабранцаў”.

Гэтак пачалася гісторыя атрада № 106, які цалкам складаўся з менскіх габраў. Ягоным камандзірам быў прызначаны Шолам Зорын, рабочы-будаўнік, партызан грамадзянскай вайны. Начальнікам штаба крыху лазней прызначылі Анатоля Вергтайма, які раней быў партызанам польскай Арміі Краёвай. Камісарам — майго “начальніка” ў бальнічнай кацельні Хайма Фейгельмана. Неафіцыйна атрад № 106 называлі “зорынцы”.

Другі “пункт” нашага пагаднення з Навумам Фельдманам — прасіць

партызанаў-габраяў заўсёды быць на пярэднім краі барацьбы, і асабліва што датычыць дыверсійных заданняў, — пачаў актыўна выконвацца і прыносіць вялікі плён, калі нашая база перадыслакавалася з койданаўскага лесу ў Налібоцкую пушчу: менавіта тады нашыя дыверсійныя групы літаральна ўзварвалі німецкі ваенны тыл.

А трэці “пункт” — паставілла сустракацца і кансультавацца наконт спосабу дапамогі гета — стаў цалкам рэальным з стварэннем атрада Зорына. (Мы нават праводзілі адмысловыя сустречы “менскіх габраяў без жоўтых латаў”.) Неўзабаве “малыя” й “зорынцы” прывялі ў лес тых гетаўскіх актывістак, на якіх мы, адыходзячы, пакідалі кіраванне падполлем у гета. Адпаведна з нашымі інструкцыямі падпрыядненне яны падшукалі сабе надзеіныя замены, гэтаксама пераважна жанчын, і падрыхтавалі надзеіныя “маліны” для сувязных з лесу.

На першым паседжанні на нашай лясной базе прысутнічалі камандзір Зорын, Роза Ліпская, Надзя Шустэр, Навум Фельдман і я. Мы заслушалі дэталёвую справаздачу пра сітуацыю ў гета і спланавалі нашыя наступныя крокі з мэтай зрабіць вывад габраяў у лес япчэ болып масавым.

ПОСПЕХІ, НЯЎДАЧЫ, ПАРАЗЫ

Навіны, якія прыносялі з гета нашыя сувязныя, нас сапраўды абнадзеявалі. Людзі, якіх мы пакінулі ў краўніцтве, рабілі ўсёмагчымае, каб дыхтойна падрыхтаваць габраяў для сыходу з гета і “новага жыцця” ў лесе: забяспечвалі іх падрабязнымі маршрутамі, інструктувалі, як паводзіцца сябе ў часе пераходу, раілі, што трэба браць з сабой. Гетаўцы ж, з свайго боку, гэтаксама не сядзелі склаўшы руکі, загадзя рыхтуючы для партызанаў “падарункі” ў выглядзе тытунню, сподняга адзення, цёплых шкарпэтаў, пальчатак ды іншага.

Мы звязвалі вялікія спадзяванні з вярганнем у гета Доры Берсан, папярэдне пасланай у Рудзенскі раён аднавіць сувязі з партызанамі Ізраіля Лапідуса. Ёй пашаніцавала скантактавацца і з II Менскай партызанскай брыгадай, якая таксама была гатовая прымець гетаўскіх габраяў. Дора ўмудрылася здабыць нават грузавік, на якім і прыехала на базу адна з групоў гетаўцаў.

Маладая і энергічная, Дора не магла ані дня праседзець без працы і зноў выпраўлялася ў гета, гэтым разам з адмысловым заданнем — здабыць для партызанаў радыёпрыёмач — адзіны спосаб у лесе трymаць сувязь з “навакольным светам”. Аднак гэтая вандроўка стала апошнім для Доры: патрапіўшы ў лапы паліцыі, яна надумала не здавацца і загінула геройскай смерцю.

Заўсёдныя паведамленні пра карніялы акцыі эсэсаўцаў прыносялі невыносны боль. Габраі-здраднікі з “Аператыўнай групы” рэгулярна даносілі німецкім уладам пра тых гетаўцаў, якія “падазраваліся ў сувязях” з партызанамі. Менавіта “аператыўнікі” паведамілі ў гестапа пра тое, што ў доме № 45 на Абутковай вуліцы адзін малады чалавек хаваў зброю. Карнікі нават не сталі шукаць “злачынцу”, а расстрялялі ўсіх 140 жыхароў гэтага дома.

У двары былога гаражу Саўнarkама БССР, пераабсталяванага немцамі пад зброеўную майстэрню, карнікі павесілі габрайскага рабочага-падпольшчыка Газенпуда і трох ягоных беларускіх таварышаў, якія выносялі з майстэрні зброю. Аднак гэта не запалохала Кацю Цырліну і Цылю Батвіннік, якіх падпольшчыкі з біржы працы спецыяльна накіравалі на працу ў гэтую ж майстэрню. Дзяёучаты наладзілі цэлую “сістэму” вынасус зброю з майстэрні: спачатку яны перадавалі вінтовачныя часткі Грышу-“Сорванцу”, нашаму адважнаму адзінаццацігадовому сувязніку, а ўжо той перапраўляў іх рабочаму-чыгуначніку Айзіку Муроху, які дастаўляў зброю ў гета.

Калі працаваць па “сістэме” стала занадта рызыкоўна, Каці і Цылі па-

шанцевала атрымаць дазвол ад нямецкага прараба выносіць з майстэрні стружку і трэскі быццам бы для абагрэву халоднага гетаўскага жытла. Зразумела, што не з-за распалкі падпольшчыцам патрэбны быў гэты дазвол, а ўсё з прычыны тых жа “канфіскаваных” вінтовачных частак, якія можна было лёгка схаваць сярод пілавіння. За халявамі ж сваіх гумавых ботаў дзяўчата праносілі патроны й затворы — вось і ўесь неабходны камплект, які заставалася толькі сабраць у лесе нашым збройнікам...

Неўзабаве ад габрайскіх шпіёнаў эсэсаўцам стала вядома пра змену настрой ў гета, пра тое, што габраі зноў атрымалі надзею вызваліцца з-за калячага дроту. Садыст Рыбэ нібыта сарваўся з ланцууга — цяпер ён, калі б ні з'яўляўся на гетаўскіх вуліцах — не задумваючыся страляў у прахожых направа й налева. Ён павялічыў колькасць ахоўнікаў па абодва бакі гетаўскай агароджы ледзь не ўдвая і, такім чынам, “пераходзіць мяжу” для нашых падпольшчыкаў рабілася ўсё цяжкі і цяжкі. Дзякаваць Богу, у шэрагах габрайскай паліцыі яшчэ заставаліся нашыя людзі, з дапамогай якіх партызанскаму сувязным удавалася ўсё ж пераходзіць нямецкую варгуту.

З цягам часу адыход габраяу ў лес набыў стыхійны характэр. Невялікімі групамі габраі выходзілі з гета і кіраваліся да лесу, ведаючы толькі, што “недзе там” ёсьць вёскі Старое Сяло, Лісоўшчына, Скірмангава, і калі ты дабраўся туды, лічы, ты ўжо знаходзішся ў “партызанскай краіне”. У нас было нават некалькі “спецыялістаў”, якія “малявалі” грубыя мапы з прыблізінымі маршрутамі ў гэтыя вёскі. Узброеныя такімі “мапамі”, габраі нярэдка збіваліся з патрэбнага шляху і траплялі ў лапы нямецкіх патрульёў. Каб папярэдзіць такія выпадкі, мы пастановілі пасылаць узброеных “зорыцаў” на “перахват” гетаўскіх уцекачоў. Гэта прынесла добры плён. Літаральна за некалькі дзён блізу пяцісот габраяў, у тым ліку старая й жанчыны з дзецьмі, пасняхова дабраліся да базы атрада Зорына.

Ніколі не забудзеца выпадак, калі на базу прыбылі адразу дзве фурманкі з вызваленымі з канцлагера на Шырокай габрамі, якія пад час уцёкаў захапілі з сабой яшчэ й трынццаць вінтовак. Многія з вызваленых вязняў былі ўжо асуджаныя на смерць і чакалі сваёй апошняй хвіліны. Арганізаторам гэтай дзёрзкай аперацыі быў Сёмка Гурвіч, а праважатай — Соня Курляндская, сакратарка лагернага каменданта. Сціплая і адважная дзяўчына з Горадні, Соня пазней загінула пад час чарговай спробы вызваліць людзей з Шырокай...

З сваіх запісаў, зробленых сорак гадоў таму, мне хацелася б узгадаць тут некалькі эпізодаў з лёсаноснага перыяду прыкладна з канца 1942 года да пачатку 1943-га.

...Гадзіна ночы. Каравульны нашага партызанскага атрада прыходзіць да мяне і дакладвае: блізу вёскі Гайшча ён затрымаў дзвюх жанчын, яны раз знаходзяцца там — што яму з імі рабіць?

Ідзем разам з ім у Гаіпчя...

Сэрцы партызанаў — нібы камяні. Выклікаць у партызанаў слязу — ія-
лёгкая справа. Я стаю перад гэтымі дзвюма жанчынамі і не могу вымавіць ні
слова. Слёзы самі наварочваюцца на вочы. Мне нават сорамна перад ін-
шымі партызанамі. Нарэшце я бяру сябе ў руکі і пытаюся:

— Сёстры, куды вы ідзяце сядрэ ночы ды яшчэ разам з маленькімі дзенцімі?

— Мы шукаем Мусю. Калі ласка, таварыш камандзір, пакажыце нам да-
рому...

У той дзень я запісаў у сваім нататніку: "Усе ў Менскім гета ведаюць пра Мусю, беларускую жанчыну Марыю Кульшу з Старога Сяла. Яна — "паў-пред" гетаўскага падпольля на шляху ў партызанскі лес. Калі б вы ні зайшлі да яе ў хату, у яе заёсды знайдзеца для вас хлеб і малако — "прычапіць душу". А таксама Муся скажа вам, як знайсці атрад Зорына. Яе муж дапамог нашай першай групе, якую вёў Навум Фельдман. Пазней нацысты забілі яго, а Муся па-ранейшаму аддае нашай справе ўсе свае сілы".

...Удалечыні, пасярэдзіне поля, недзе за дзесяць кіламетраў ад Менска, мы заўважаем вялікі гурт людзей, пераважна старых, жанчын і дзяцей. Высылаем наших конных выведнікаў правесці іх у бяспечнае месца, бо вакол паўсюль размешчаны нямецкія вайсковыя гарнізоны. Старыя і дзеці нас абдымаюць, цалуюць. Гэта ж трэба, такая неспадзёўка: зусім блізка ад Менска, а яны ўжо сустрэлі партызанаў, і да таго ж габрайскіх партызанаў, якія самі былі ў гета! Адзін хлопчык ніяк не можа адышці ад коней, праста прыліп да іх. Я памятаю яго. Пазней на базе Зорына яго і прызначылі партызанскім конюхам. Нехта празваў яго яшчэ "Калгаснікам".

...Яицэ адзін эпізод. Праязджаючы па селавой дарозе, мы зауважаем чалавека ў полі. Заныняемся, хтосьці з нас накіроўваеца туды і вяртаеца з маладенькім хлопчыкам. Па ўсім відаць, ён напалоханы да смерці.

— Ты габрайскі хлопчык з гета? — пытаюся ў яго.

— Не дзядзечка, не, я не габрай.

— Тады чаму ты хаваешься ў полі?

Хлопчи запінаєца, усхліпває, штосьці незразумелае мармыча, пакуль нехта з нас не шэнча яму на вуха, на ідыши: "Ты абрзаны?"

Хлопчык пачынае міргаць, і мы ледзьвye чуем: "Крыху..."
Яго звалі Мішкам. Ён застаўся ў атрадзе імя Кутузава партызанской брыгады імя Фрунзе. З партызанаў Мішка пайшоў у савецкі франтавы атрад; яго "мабілізавалі", такога яшчэ зусім малога, быць у атрадзе выведнікам.

Добрую палову атрада імя Кутузава складалі менавіта габраі з Менска агета. На адным з штабных паседжанняў пастановілі заснаваць дадатковую базу ў Пегасоўскім лесе для габраіў, якіх выводзіла з гета Цыля Клябанава. Аднаго разу на гэтую базу пад'ехала фирманска з чатырма габрайкамі — “у суправаджэнні” двух нямецкіх салдатаў! Гэта была справа рук Xасі-“пе-

каркі". Калі ёй удавалася праносіць у гета муку, яна змешвала яе з вортуб'ем і бульбянымі лушпайкамі, і ў выніку атрымлівалася тое, што з на- цяжкаю, але можна было назваць хлебам.

А ўся аперацыя праходзіла так: падкупіўшы наручнымі гадзіннікамі двух нямецкіх салдатоў, яна цапрасіла іх падvezci яе разам з трymа "памочнікамі" (адной з іх была Цыля Клябанава) у суседнюю вёску — прыкупіць харчу. Цыля дала немцам дакладны кірунак, куды трэба ехаць. І тыя пагадзіліся. "Падvezlі" іх — у самы цэнтр атрада "кутузаўцаў!"..

З пягам часу плыні гетаўскіх учекачоў стала разыходзіцца па самых розных атрадах і брыгадах, ствараліся сталыя і новыя партызанская адзінкі. Так, пераважна з менскіх габраў быў арганізаваны партызанская атрад імя Пархоменкі, героя грамадзянскай вайны. Сябра адной з гетаўскіх ячэек Коля Гіман быў прызначаны камісарам гэтага атрада.

Найболей жа гетаўцаў па-ранейшаму прыбывала на базу "зорынцаў" — больш чым шэсцьсот чалавек ужо налічвалася ў атрадзе Зорына. З іх мы адабралі некалькі дзесяткаў самых баяздольных партызанаў і стварылі асобную баявую групу.

Да нас заўсёды даходзілі весткі з іншых атрадаў пра баявия поспехі дыверсійных груп, якія складаліся з былых гетаўцаў, але, напэўна, аса- блівую павагу і проста бездакорную рэпутацыю, калі не сказаць — славу, займелі сярод партызанаў нашыя гетаўскія дактары.

Галоўным урачом усёй шаргызанская зоны быў Юры Тайц. (Пасля вайны ён напісаў дысертацыю на тэму асаблівасцяў хірургічнай аперацыі ў партызансках умовах.) Доктар Зібцыкер быў прызначаны кірауніком сані- тарнай службы Будзённаўскага атрада. Марыя Керзон стала доктарам ня- даўна створанага атрада імя Пархоменкі. Доктара Ліфшиц наогул ведалі ва ўсёй "партызанскай рэспубліцы" як адмысловага спецыяліста ў асабліва цяжкіх выпадках і звярталіся да яе партызаны з самых розных атрадаў і бры- гадаў. Дора Гальперына дактаравала ў Чакалаўскай брыгадзе. Г.Саламонік і С.Якубовіч, якіх вайна падняла з студэнцкай лавы медінстытута, паспяхова скарыстоўвалі атрыманыя на першых курсах тэарэтычныя веды на "прак- тыцы"... 106-ы забяспечваў партызанская атрады людзьмі самых розных спецыяльнасцяў. Яскравы прыклад — былы следчы прокуратуры Ганна Мачыз ("Нюта"), якую ў "зорынцаў" "украда" брыгада імя Жукава, дзе Ганну прызначылі памочнікам начальніка асобага аддзела. (Дарэчы, ейныя ўспаміны пра Менскае гета ўвайшли ў "Чорную книгу".)

Увесну 1943 года партызанская рух пачаў набываць арганізаваны харак- тар і ў заходній частцы Беларусі. Былі створаныя міжраённыя цэнтры, узна- чаленыя прадстаўнікамі Цэнтральнага штаба беларускага партызанска- га руху, якіх спецыяльна засыпалі ў тыл ворага, нярэдка "скідаючы" іх на па- ражутах. Заданнем гэтых цэнтраў былі стварэнне дыверсійных і выведка-

вых групаў, арганізацыя партызанскіх моладзевых атрадаў, а ў некаторых раёнах — правядзенне пропаганды сярод тамтэйшага насельніцтва.

Напачатку ўсе партызанская групоўкі, якія складаліся з былых на- сельнікаў гета, належалі да Івянецкага міжраённага цэнтра. Узначальваў яго прысланы з Масквы Рыгор Дубаў (Р.Сідарук). Да вайны ён тут працаваў і быў вядомы многім тутэйшым габраям. Партызанская рух у заходніх ад Менска раёнах уздоўж былога савецка-польскай мяжы падпарадкоўваўся Баранавіцкаму рэгіянальному цэнтру, які ўзначальваў генерал-маёр Платон (Васіль Чарнышоў).

На сустэрэчы з Фельдманам і гетаўскімі актывістамі мы пастанавілі пад- няць перад Платонам пытанне пра 600 габраў атрада Зорына. Справа ў тым, што ў раёне, дзе базаваліся "зорынцы", размяшчалася щмат нямецкіх вайсковых і паліцыйскіх гарнізонаў. У выпадку раптоўнага нападу карных атрадаў на ўзброеных мужчынаў, жанчынаў, дзеці і старыя (а менавіта яны складалі пераважную большасць "зорынцаў") не змаглі б аказаць сур'ёзнага супраціву ворагу. І першы трагічны званок ужо празвінеў: калі група з трыццаці габраў Менскага гета прыбыла ў Скірмантава, вёску раптоўна з усіх бакоў атакавалі эсэсайды. Разам з некалькімі тамтэйшымі сялянамі ўсе габраі, якія яшчэ нават не паспелі па-сапраўднаму глытнуць свабоды, былі сагнаны ў хлявы і зажывы спаленыя.

Платон, глыбока ўражаны нашымі аповедамі, адразу ж пастанавіў пера- месціць увесь зорынскі атрад № 106 у Налібоцкую пушчу, пад беспасярэд- ную юрысдыкцыю Івянецкага міжраённага цэнтра.

Ад Платона мы ўпершыню даведаліся пра вялікую партызансскую бры- гаду (блізу 1200 габраў), якой кіраваў Тэёе Бельскі. Яна таксама падпарад- коўвалася Івянецкаму міжраённаму цэнтру. Дарэчы, у ім працаваў наш вельмі добры сябра, маёр (позней палкоўнік) Рафаіл Людвігавіч Васілевіч, які кіраваў аддзелам ваенных аперацый. Родам з сям'і польскіх пайстаницаў 1860-х, якія зведалі высылку ў катаргу, ён выдатна разумеў няшчасці габ- рапаў гета і дапамагаў ім як толькі мог. Некалькі разоў ён своечасова папя- рэдзіў іх пра небяспеку, выратаваўшы ад немінучай смерці...

Нягледзячы на вялікую адлегласць ад Менска, мы і ў Налібоцкай пушчы трymалі сувязь з нашымі гетаўскімі падпольшчыкамі. Трымалі — пакуль у студзені 1943 года на нашу брыгаду імя Фрунзе не абрыйнуўся страшэнны ўдар.

Партызаны часта сутыкаліся з гэтым: загад з міжраённага штаба — і базу неадкладна трэба перамяшчаць у іншае месца, туды, дзе нейкаму партызанскаму атраду тэрмінова спатрэбілася падмацаванне. Перамяшчаючы ж базу з аднаго лесу ў іншы, з аднаго рэгіёна ў іншы, партызаны нярэдка пакідалі на месцах сваіх былых стаянак сляды нядаўнай прысутнасці і гэтым адкрыта "падказвалі" ворагу, дзе іх шукаць...

Аднаго разу певыносна халоднай ноччу брыгадзе імя Фрунзе было зага-

дана перамясціць сваю базу. Ніхто з штаба не растлумачыў нам, чаму мы павінны пакідаць наша месца і нават куды мы мусім накіроўвацца. Самі мы меркавалі, што прычынай быў правал сувязнога аднаго з нашых атрадаў, які, магчыма, пад катаваннямі выдаў гестапаўцам нашае месца знаходжанне. Згодна з іншымі здагадкамі, нас хацелі злучыць з брыгадай Капусты ў Капыльскім раёне.

Так ці іначай, але мы сышлі з нашай стаянкі, і неўзабаве нас чакаў пераход праз чыгунку — заўжды вельмі небяспечная справа, якая вымагала спецыяльны падрыхтоўкі і арганізацыі. Німецкія вартавыя маглі хавацца дзе заўгодна і знянаць адкрыць агонь. Аднак усё праходзіла па “плане”, без адзінага стрэлу. Некалькі сотняў партызанаў на запрэжаных санях хутка перасхалі чыгунку і спыніліся недалёка ў лесе. Усё было неяк надзіва добра, уся аперацыя адбывалася неяк занадта гладка. Нічога небяспечнага не заўважылі і нашыя выведнікі...

І тут знянаць на нас напалі эсэсаўцы. У сумятні мы рассыпаліся хто куды. Шмат людзей было забіта на месцы. Брыгада імя Фрунзе перастала існуваць — развалілася на асобныя групы і групкі разгубленых людзей. Спатрэбліліся цэлья месяцы, каб яны зноў злучыліся адна з адной на былой базе, зніцчанай спецыяльнымі карнімі атрадамі ворага.

Катастрофічныя наступствы гэтай паразы перажываліся “фрунзенцамі” яшчэ доўта, і асабліва балюча — габрайскімі партызанамі.

I Ў ЛЕСЕ — НЯНАВІСЦЬ ДА ГАБРАЯЎ

Мы ведалі, што ў партызанскіх шэрагах часам назіраўся, так бы мовіць, побытавы антысемітызм, напрыклад, пад час якіх-небудзь спрэчак беларусаў і рускіх з габраямі ці ў якіх іншых будзённых сітуацыях. Дзе-нідзе камісары партызанскіх атрадаў праводзілі гэтак званыя выхаваўчыя гутаркі з “антысемітамі”.

Асабліва адбілася антысеміцкая пропаганда нацыстаў і іхных калабарантаў на поглядах і звычках людзей, якія прыйшлі ў партызаны з гітлераўскіх лагераў для ваеннапалонных. Нярэдка антыгабрайскімі жарцікамі забаўляліся нават тыя беларусы ці расейцы, хто плячо ў плячу з габраямі лез пад кулі на небяспечных баявых заданнях...

Неяк у маёй прысутнасці і, пэўна, спецыяльна, каб уесці мяне, некалькі маладых людзей з майго атрада доўга рагаталі з такога “жарту”: “Ну вось што вынайшлі розныя нацыянальнасці? Расейцы — гарэлку, французы — шампанскас, габраі...” Тут рабілася доўгая паўза — і з выбухам: “Габраі прыдумалі калгас!!!” І гэта быў далёка не адзінкавы выпадак...

Эпізод іншага плана. Камісара Івянецкага міжраённага цэнтра надзвычай уражвалі рэпартаражы з фронту Іллі Эрэнбурга, якія наш радыёоператар звычайна запісваў і пасля раздруковаў. (Ілля Эрэнбург разам з Васілем Гросманам рэдагавалі згаданую вышэй “Чорную кнігу”, забароненую Сталіным.) Па вечарах, калі партызаны збіраліся вакол вогнішча, гэты камісар любіў пераказваць нам, пра што пісаў Эрэнбург, нярэдка запоеем чытаў углас цэлья ягоныя артыкулы. Аднойчы я зрабіў “памылку”, бо сказаў яму, што Эрэнбург — габрай. Ён тут жа перастаў нават згадваць гэтае імя ў прысутнасці партызанаў.

Між тым я ніколі не чуў анікіх скаргай, маўляў, габраі ўхіляліся ад удзелу ў баявых або дыверсійных аперацыях. Наадварот, з самых розных брыгадаў і атрадаў заўсёды прыходзілі паведамленні пра герайчныя ўчынкі партызанаў-габраёў, гетаўскай моладзі, габрайскіх жанчын. Утрапёная прага адпомісціць за кроў сваіх родных асабліва ўвідавочылася ў дзейнасці габрайскіх падрыўнікоў, на рахунку якіх было безліч падарваных ці спушчаных пад адхон німецкіх вайсковых эшалонаў. Актыўны, калі не сказаць — вызначальны, удзел нашых людзей у партызанскіх атрадах і брыгадах імя Будзённага і імя Чапаева, імя Чкалава і імя Калініна, “Першамайскай” і “25

гадоў БССР” яскрава сведчыў пра хлуслівасць антысеміцкіх абвінавачванняў, маўляў, габраі “пераседзелі вайну ў тыле”.

Калі ж пропаганда антысеміцкай нянавісці заносілася ў “партызанскую рэспубліку” як бы звонку, то яна тым болей успрымалася намі няйначай як правакацыя ворага. Адна з такіх правакацый закончылася трагічна — для нас.

Побліз з нашай стаянкай месцілася база атрада польскай Арміі Краёвай, які ўзначальваў лейтэнант Каспер Мілачэўскі (Левальд). (Армія Краёва падпарадкоўвалася польскаму эмігранцкаму ўраду ў Лондане.) Мы разам з акаўцамі правялі паспяховую аперацию па “захопе” мястэчка Івянец, дзе стаяў вялікі нямецкі гарнізон (500 салдатаў і афіцэралаў). У вольныя хвіліны я часта наведваўся ў штаб акаўцаў, і Мілачэўскі даваў мне чытаць лонданскія газеты, з якіх я па дробачы збіраў інфармацыю пра вынішчэнне польскага габрайства, самагубства Артура Жыгельбойма, ягоны апошні ліст і іншыя факты. Аднаго разу да нас дайшла жахлівая навіна, што ў суседній вёсцы Шаркоўшчына дзесяць габраіў-“зорынцаў” былі забітыя пад час сутычкі з конным атрадам Польскага легіёна, які ўзначальваў сяржант Здзіслаў Наркевіч. Падрабязнасці гэтага трагічнага здарэння мы даведаліся ад Бэра Шымановіча, якому пашанцавала тады ўцячы, і яшчэ аднаго габрая, былога вязня Менскага гета Лёвы Чарняка, якога нам удалося вярнуць да жыцця пасля складанага ранення, атрыманага ў той сутыццы. Сведчанні гэтых людзей пераканалі партызанскае кіраўніцтва распусціць Польскі легіён. Мясцовыя партызаны былі размеркаваныя сярод наших атрадаў, а штаб легіёна арыштавалі і пераправілі ў савецкі тыл на першым жа самалёце, які рабіў свой чарговы рэйс з Вялікай зямлі ў “партызансскую рэспубліку”. Наркевіч жа і ягонае атачэнне далучыліся да эсэсаўцаў і змагаліся разам з імі супраць партызанаў. Пасля вайны Наркевіч арыштавалі ў Польшчы і прысудзілі да пажыццёвага зняволення. Галоўнымі сведкамі абвінавачвання на судовым працэсе выступалі Лёва Чарняк і Анатоль Вертгайм, начальнік штаба атрада Зорына.

(У адным з сваіх артыкулаў польскі каталіцкі “*Tygodnik Powszechny*” падрабязна асвятліў дзейнасць гэтага легіёна, але ні словам не ўзгадаў ні пра забойства партызанаў-габраіў, ні пра пераход кіраўнікоў легіёна на бок нацыстаў, ні пра прысуд, які быў вынесены калабаранту Наркевічу.)

Невымерна балочым ударам для ўсіх габрайскіх партызанаў брыгады імя Фрунзе стала смерць нашага добрага таварыша Нохэма-Элье Кагана. Я добра памятаю, як упершыню з ім пазнаёміўся. Калі мы “знайшлі” яго ў адным сялянскім доме, дзе ён хаваўся ад немцаў, мы нават не падумалі, што гэта габрай. З сваімі светлымі, арыстакратычнымі вусамі, выцягнутымі тварам і гордай паставай ён выглядаў самым салрапудным “арыйцам”. Мы сказали яму, што мы такія, і толькі пасля гэтага ён “раскрыўся” сам. Народзінец мястэчка Mір, былы ешыботнік і бундавец, ён ведаў на памяць цэлія апавяданні.

данныі Перца, не раз збіраў вакол сябе ці не ўсю брыгаду і гадзінамі ”сунчашаў” нас спяваннем габрайскіх песняў або дэкламаваннем таго ж Перца, Шолам-Алейхема ды іншых пісьменнікаў і паэтаў, якія пісалі на ідыши. Гэтага добрага, шчырага і заўсёды гатовага дапамагчы чалавека застрэліў у лесе люты антысеміт Бараноўскі, які, як выясветлілася на следстве, быў засланым эсэсаўцамі агентам. Смяротны прысуд, які вынеслі мы гэтаму забойцу і здрадніку, зусім не суцішыў наш боль...

Былі выпадкі, калі партызанаў-габраіў каралі смерцию быццам бы за халатнасць, недапушчальную ў партызанскіх шэрагах, а насамрэч за зусім нязначныя парушэнні баявой дысцыпліны. Ніколі не забудзецца той страшны ранак, калі ўсяму атраду было загадана сыштавацца перад прывядзеннем у выкананне смяротнага прысуду, якое вынесла партызанская кіраўніцтва заўсёднаму веселуну і ўлюблёнцу ўсяго атрада, цырульніку з Менска Абрашку...

Яшчэ адзін паказальны прыклад. Сакратара Стайдзюскага міжраёнаага цэнтра Мазурэка абвінавацілі ў сувязях з брытанскай выведкай. Я ведаў яго яшчэ з Белаостока, куды ён дабраўся разам з тысячамі такіх жа, як сам, уцекаючоў, з акупаванай нацыстамі Польшчы ў 1939 годзе. Былы сябра польскай секцыі Саюза пісьменнікаў Беларусі, юрист па прафесіі, Мазурэк аказаўся вельмі карысным чалавекам у аўяднаным партызанскім штабе, бо размаўляў на некалькіх мовах і мог перакладаць паведамленні Бі-Бі-Сі. Ён і стаў гэтым паспяхова займацца ў штабе, але гэтую ж акалічнасць і пераўтварылі ў “доказ” ягонага “шпіянажу”! Мы пахавалі яго недалёка ад штаба.

За некалькі дзён да расстрэлу Мазурэка мы сядзелі ў штабе і абліковаўшыся з кіраўніцтвам, якой быць нашай партызанскай прэсе (адказным за партызанскае “медыя” прызначылі мяне). Раптам мы пачулі, што сюды галопам імчыцца конь. Праз хвілю ў штаб уляицеў вершнік. Гэта быў Тэўе Шымановіч, ад’ютант маёра Васілевіча, камандзіра брыгады імя Жукава. Я адразу і не пазнаў яго, смуглівага, заўсёды спакойнага і разважлівага партызана, у гэтым бледным як смерть чалавеку, які не мог нават гаварыць ад узрушэння, а толькі, кінуўшыся да мяне, без перастанку паўтараў адно і тое ж: “Хадземце, вы пабачыце, хадземце ж, хутчэй...” Праўда, яшчэ я пачуў, як ён, быццам сам сабе, нейкім здушаным і адчайнім голосам вымавіў: “Яны таксама праліваюць нашую крою...” Я ўскочыў на каня, і мы паймчалі.

Тэўе Шымановіч быў агульным улюблёнцам атрада. Калісці ён вучыўся ў ёшыбоце і ўжо быў нават пасвечаны ў рабіны, але, нягледзячы на гэта, яго мабілізавалі ў польскую войску, да таго ж у кавалерыйскі атрад. Тэўе быў адным з лепішых нашых кавалерыстаў. Менавіта ён цярпіў вучыў мяне ездзіць верхам і наогул абыходжанню з канём. Помню, пасля першага нашага занятку я цэлы тыдзень не мог нармальна хадзіць...

Любіў Тэўла і ягоны камандзір Васілевіч. Ён па-сабровуску называў яго “рабінам” і заўсёды кансультаваўся з ім па ўсіх ваенных пытаннях, асабліва

наконт “геаграфіі” навакольнай мясцовасці, яку той, будучы адсюль родам, ведаў як уласныя пяць пальцаў.

“Тэўл, куды мы едзем? — дапытваўся я ў яго. — Што здарылася, Тэўл? Ты можаш мне сказаць?”

“Да Нёмана... Я хачу, каб ты паглядзеў... Не на раку... На нашую кроў, якую яны пралілі...”

Тое, што я пабачыў на беразе Нёмана, прымусіла мяне здрэнцевець. На зямлі ляжалі целы некалькіх габрайскіх жанчын. Мне не трэба было пытацца ў Тэўла, хто іх застрэліў... Застрэліў пасля таго, як яны змаглі пераплыць гэтую шырачэзную раку... Застрэліў у той момант, калі яны былі ўжо ля самай мары — ступіць на “наш бераг”... Гэта зрабілі не немцы. Іх забілі нашыя ж “сбры” — партызаны з іншай брыгады.

Мы не маглі стрымаць слёзаў.

Мне цяжка патлумачыць гэта і сёння, але ў той момент я, закончаны атэіст, толькі і змог прашаптаць: “Кадыш, Тэўл, кажы кадыш...”*

Вярнуўшыся ў штаб, я застаў там Уладзіміра Царука і Сцепчанку. Царук быў афіцыйным прадстаўніком Беларускага штаба партызанскаага руху. Я сказаў яму, што гэтыя жанчыны толькі што вырваліся з палону нацыстаў — хто іх забіў, за што?

Стараючыся не глядзець мне ў очы і прамаўляючы гэтак ціха й невыразна, што я ледзьве чуў яго, Царук “растлумачыў”:

“Надзейныя крыніцы нас паярэдзілі, што гестапа выслала группу жанчын падсыпаць атруты ў нашыя кацялкі... Што зробіш, мы на вайнене...”

Нярэдка партызаны-габраі сутыкаліся з відочна варожым да сябе стаўленнем. Было нават і такое, што ім адкрыта пагражалі.

Мой добры таварыш маёр Васілевіч неяк паказаў мне тэкст дырэктывы Беларускага штаба партызанскаага руху. У прыватнасці, там адзначалася, што партызанская атрады “больш падобныя на цыганскія табары; яны толькі й робяць, што здабываюць у мясцовых сялянаў харч, а не ваююць з немцамі”. Паміж радкоў у гэтым дакуменце прачытвалася — прынамсі мною — і пэўная пагроза нашым двум буйным габрайскім партызанскам фармаванням — Бельскага і Зорына. Я падзяліўся сваёй трывогай з Васілевічам, і ён пацвердзіў мае здагадкі: на адным з апошніх паседжанняў партызанскіх штабных кіраўнікоў у міжраённым цэнтры і сапраўды закраналася пытанне габрайскіх атрадаў — закраналася ў “нядобрым” сэнсе.

Тады на сваім чарговыім паседжанні штаб брыгады імя Будзённага пасланавіў паведаміць камандзірам Бельскому і Зорыну пра гэтыя антысеміцкія тэндэнцыі. Мы прапанавалі, каб яны падрыхтавалі падрабязныя справаздачы для вышэйшага партызанскаага кіраўніцтва, дзе б назвалі дакладную колькасць узброенных людзей, дакладную колькасць адзінак зброі,

* Кадыш — малітва таго, хто ў жалобе. — Зайвага перакладніка.

даты і месцы правядзення баявых аперацый, а таксама колькасць жанчын, дзяцей і старых людзей у сваіх шэррагах (гэта ў сувязі з пастановай цэнтральнага камандавання аб выратаванні цывільнага насельніцтва) і, што найбольш важна, пералічылі абавязкі, якія выконвалі гэтыя габраі на лясных базах.

У штабе генерала Платона я даведаўся, што кіраўніцтва Першамайскай брыгады абвінаваціла брыгаду Бельскага ў сістэматачных здзеках і рабаваннях мясцовых сялянаў, прычым партызаны нібыта адбіralі ў іх не толькі харч, але й нават рэчы, зусім непатрэбныя ў лесе. Я настойліва папрасіў Платона і рэдактара партызанскай рэгіянальнай газеты “Чырвоная зорка” Рыгора Старавойценку наведаць базу Бельскага і пабачыць ўсё на свае вочы. Яны так і зрабілі, і візіт цалкам змяніў іх думку пра гэтую габрайскую брыгаду, дзякуючы якой удалося выратаваць жыцці не адной сотні габрайскіх жанчын, дзяцей і старых.

Як вынік, на наступным паседжанні рэгіянальнага штаба генерал Платон асабліва зазначыў, што кожнае войска павінна мець гаспадарчую службу, якая б клапацілася пра штодзённыя патрэбы байдоў, і менавіта брыгада Бельскага, апрача таго, што мае ўзброеныя баявые групы, з’яўляецца яшчэ і “гаспадарчым корпусам” усяго рэгіянальнага партызанскаага руху. Платон на свае очы бачыў кравецкія і шавецкія майстэрні, асабліва цікавіўся працай дубільнікаў, якім удавалася забяспечваць партызанаў рознымі скураннымі вырабамі, не маючы для гэтага па сутнасці ніякіх умоваў, а таксама “кілбаснікаў”, якія нарыхтоўвалі гэтак званы НЗ (“неприкосновенны запас”) — на выпадак блакады, калі атрад апрынаецца адрэзаным ад усіх крыніц харчавання. Усе гэтыя людзі як адзін напружана штодня працавалі на карысць агульнае партызанскае справы, атрымліваючы за сваю работу такі ж, як і ўсе астатнія, харчовы мінімум, неабходны для падтрымання жыцця...

Здараўліся выпадкі, калі небяспеку на свае атрады наклікалі самі ж габрайскія партызаны — бо пісалі скаргі на сваіх камандзіраў. На падставе такіх скаргаў у міжраённым партызанскім цэнтры началі пагаворваць пра распуск брыгады Бельскага і замену Зорына беларускім камандзірам.

Камісарам брыгады Бельскага кіраўніцтва прызначыла былога камандзіра атрада імя Калініна Шматайца. Той быў сумленным чалавекам і бараніў Бельскага перад Дубавым і Платонам.

Мне ж удалося ўгаварыць Уладзіміра Царука наведаць атрад Зорына. Царук, які сам коліс быў асуджаны на пажыццёвае зняволенне польскімі ўладамі, расчуліўся да слёзаў, калі пабачыў у партызанскім лагеры галодных дзяцей. Ён прапанаваў, каб мы паславі ў ягоны раён групу партызанаў здабыць там харч для маленьких пакутнікаў.

Дырэктывы Беларускага штаба партызанскаага руху наконт людзей, якія не бралі актыўнага ўдзелу ў баявой дзеяннасці, дазволіла некаторым парты-

запскім камандзірам перайсці ад слова да справы ў сваім антысемітывіме. Пад маркай таго, што жанчыны й старыя людзі ёсьць перашкодаю для мабільнасці атрадаў, яны пачалі адсылаць партызанаў-габраёў, у іх ліку й тых, хто быў у баявых шэрагах, да Зорына і Бельскага. Камандзір атрада імя Пархоменкі, таго самага атрада, які стварылі нашыя людзі, быўшыя гетаўцы, аддаў загад, што ў мэтах павелічэння мабільнасці і баявой гатоўнасці атрада 35 партызанаў (сямейныя — разам з жонкамі й дзецьмі) мусіць пакінуць базу і далучыцца да атрада Зорына, прычым загад мусіў быць выкананы неадкладна, не дазвалялася і ночы правесці на быўшым месцы. Усе названыя 35 чалавек былі габраімі, некаторыя з іх паспелі ўжо паўдзельнічаць у баях. (Гэта быў той самы камандзір, які ўласнаручна расстраліў аднаго з першых партызанаў, выхадцаў з гета, Рубінштэйна без відавочных на тое прычынай.)

У брыгадзе імя Фрунзе, чатыры атрады якой былі сфармаваныя з менскіх габраёў, антысемітывізм выявіўся ў іншай форме. Пасля катастрофы на чыгуцьні мінулі цэлія месяцы, пакуль нарэшце скончылася чорная паласа “фрунзенцаў” і брыгада змагла рэарганізавацца. Асабліва балючым — ужо пасля трагедыі на чыгуцьні — стаў удар, калі група габраёў з гета, якую вяла на партызансскую базу Броня, трапіла ў нямецкую пастку. Пазней мы даведаліся, што іх прывялі назад у Менск, і там гестапаўцы бязлітасна катавалі іх, патрабуючы выдаць партызанская прадстаўніка ў гета. Неўзабаве пасля гэтага немцы ўчынілі ў гета “акцыю”, і мы на доўгі час сграцілі з ім усялякую сувязь.

Катастрофа ж на чыгуцьні літаральна абяскровіла брыгаду. Былі забітыя многія нашыя таварышы. З тых чатырох партызанаў, з кім я прыйшоў у лес, ацалеў адзін — Гольдзак. Усе маладыя, прымусова мабілізаваныя Каўшынскім партызанамі зніклі без вестак. Пазней іх бачылі пад нямецкім канвоем у Койданаве, а яшчэ пазней мы даведаліся, што ўсе яны, апрача аднаго, самі здаліся немцам, і іх адпусцілі дамоў. Я намерыўся дакапацца да прычынаў такіх здрадніцкіх паводзін. Сустрэўшыся з некаторымі з іх, я ўсё зразумеў. Бацькі гэтых маладых людзей у 1937-м былі дэпартаваныя або забітыя савецкім рэжымам. Усе яны паходзілі з тых мясцінаў, дзе ў свой час быў створаны польскі нацыянальны раён. Калі я загаварыў з імі па-польску і сказаў, што вучыўся ва ўніверсітэце разам з Вільчакам, старшынём савета іхнага раёна, яны нарэшце даверыліся мне. Я пачуў шчымлівія гісторыі пра тое, што здарылася з іхнімі сем'ямі пад час “жкоўшчыны”, пра тое, як ліквідоўвалі польскі раён разам з усімі польскімі школамі і бібліятэкамі, пра тое, як без цырымоніяў згнялі сялянаў з палітай іхным потам зямлі.

Я прапанаваў брыгаднаму камісару Ваўчуку, каб ён сам паспрабаваў пагаварыць з гэтымі маладымі людзьмі — іх можна зразумець, бо раны ў іхных сэрцах не загаіліся і да гэтага часу. Кінуўшы на мяне поўны неўразу-

мення позірк, Ваўчукparaіў мне не забіваць гэтым галаву, а лепей скарыстаць час на падрыхтоўку атрада да наступнай баявой аперацыі...

У штабе брыгады імя Фрунзе ведалі пра незадаволенасць партызанаў сваім кіраўніцтвам, пра тое, што многія з іх адкрыта казалі пра неабходнасць “зменаў”. На спецыяльным паседжанні кіраўнікоў усіх атрадаў брыгады камісар Ваўчук, замоўчаваючы сапраўдныя прычыны правалу пры пераходзе праз чыгунку, паспрабаваў выкруціцца з дапамогай напышлай рыторыкі, маўляў, “мы ўсе вучымся на ўласных памылках” і да т.п. Нягледзячы на агульнае маўчанне, было відавочна, што “тлумачэнне” камісара нікога не пераканала.

Тады, на здзіўленне ўсіх прысутных, разумеючы марнасць пытаницы што-колечы ў Ваўчука, я звярнуўся з некалькімі пытанинямі да камандзіра брыгады Субоціна: як так атрымалася, што папярэдне не было паслана ніводнай выведкай групы? чаму не былі паставлены назіральныя пасты, з якіх нас маглі б папярэдзіць пра небяспеку хада б у апошнюю хвіліну? як растлумачыць Субоцін амаль стопрацэнтнае дэзерцірства маладых людзей, “мабілізаваных” у партызанске атрады відочна супраць іхнай волі? чаму камісар брыгады адмахнуўся ад маёй прапановы звязацца з гэтымі “дэзерцірамі”, беручы ў разлік іхны больш за сваіх бацькоў? Нарэшце я падвёў да таго, што, зважаючы на маштаб і беспрэцэдэнтнасць трагедыі на чыгуцьні, адказнасць за яе мусіць узяць на сябе акурат кіраўніцтва брыгады.

Адразу пасля гэтага, як быццам усіх маіх пытаний у лоб было яшчэ пе-дастаткова, слова папрасіў Аўром Шляхтовіч, “Светлы Мойша”, як яго называлі ў Варшаве. Ягоную мяшанку польскай і ідыши вельмі цяжка было назваць “рускай”, і тым не меней усе імгненна прыціхлі, чакаючы, што ён скажа. “Фрунзенцы” любілі ю паважалі гэтага старога мудрага і дасведчанага рабочага, які браў да сэрца праблемы кожнага партызана ў брыгадзе і заўсёды першым адгукаваўся на просьбы дапамагчы. Цяпер жа ён патрабаваў, каб кіраўнікі брыгады публічна, перад усімі байцамі, узялі на сябе віну за трагедыю на чыгуцьні!

Кіраўніцтву спатрэбілася, аднак, зусім мала часу, каб “паквітацца” з на-мі. Неўзабаве пасля гэтага паседжання штаб брыгады імя Фрунзе пастана-віў: стварыць асобны атрад імя героя грамадзянскай вайны Сяргея Лазо — для ўсіх габраёў брыгады.

Гэтае, магчыма, і цудоўнае на сёняшніні погляд рагшэнне тады мы рас-цанілі няйначай як спробу ізаляваць і дыскрэдытацца нас. “Яны вельмі добра ўмеюць крытыкаваць іншых, — сказаў камісар Ваўчук на паседжанні штаба, — няхай жа цяпер пакажуць, на што здольныя самі”. І гэта — пра партызанаў-габраёў, якія бралі ўдзел у кожнай баявой аперацыі, якія былі незаменнымі лідэрамі па колькасці праведзеных дыверсій і ўзарваных ня-мецкіх эшалонаў, якія змагаліся з ворагам у небяспечнай блізкасці ад галоўнага цэнтра нямецкіх вайсковых сілай у Менску.

Каб не здалося, што пастанова стварыць атрад імя Сяргея Лазо была ад-
адмисловым спосабам звесці з намі рахункі, кіраўніцтва прызначыла камісарам новага атрада... Яфіма Сталярэвіча. Камандзірам стаў сібірак па проз-
вішчы Белякоў. Апошні быў добрым, хоць і даволі прымітывным чалавекам, але галоўнае — без усялякіх “нацыянальных забабонаў”. Тоё, што
кіраўніцтва брыгады мела якіясь антыгабрайскія матывы, было вышэй за
яго разуменне. “Начальству лепей відаць”, — гэтай савецкай прымаўкай і
абмажкоўваліся здольнасці Белякова арыентавацца ў гэткай далікатнай сітуацыі. Затое здольнасці Белякова арыентавацца на мясцовасці былі проста
адмисловымі — акурат тое, чаго не ставала цімант каму з партызанаў-габ-
раёў, выхадцаў з горада. Дзякуючы Белякову мы не адзін раз змаглі ўні-
нуць сур’ёзных пралікаў у барацьбе з немцамі.

Мы адшукалі някепскае месца для ўласнай базы, “атабарыліся” і пачалі
думаць, як узнавіць страчаныя сувязі з гета. Мы мусілі зноў, у які ўжо раз,
даказаць, на што здатныя габрайскія партызаны ў змаганні з нацыстамі.

Атмасфера ў нашым атрадзе паступова рабілася больш цёплай, нязму-
шанай, сардэчнай, карацей, адмислова габрайскай, што адбілася нават на
пэўным паслабленні дысцыпліны. Па вечарах мы збираліся вакол партызан-
скага вогнішча, і кожны пачынаў успамінаць нешта самас-самае дарагое з
“добрах старых часоў”, калі і свет быў больш чалавечным, і людзі былі даб-
рэйшыя. Нохэм-Элье Каган дэкламаваў урыўкі з твораў габрайскіх кла-
сікаў, верши Давіда Гафштэйна і Мойшы Кульбака, ды рабіў гэта так ад-
адмислова, што міжволі думалася, ці не сам ён гэта пісаў. Мейрке Рэхтман, які
скончыў у Варшаве знакамітую габрайскую гімназію, расказваў нам пра
свою знакамітую настаўніцу Кадзю Маладоўскую і чытаў некаторыя з ей-
ных вершаў на тышова варшаўскім дыялекце. Аўром Барановіч, з Івянца,
спявав нам бясконцыя малітоўныя псальмы як самы сапраўдны кантар...
Гэта былі незабыўныя хвіліны адхлання, калі кожны, расчулены да слёзаў,
слухаў некага з сваіх таварышаў і ў той жа час успамінаў сваё — сваіх род-
ных, свой дом, свой двор...

Можна было здзіўляцца, адкуль толькі бралася сіла духу ў нашых лю-
дзей, як яшчэ маглі ўсміхацца і жартаваць нашыя параненыя, падтрымліва-
ючы сёння тых, каго заўтра, магчыма, чакала смерць... Генік Цукер быў па-
ранены куляй “дум-дум” пад час першай паразы нашага атрада як асобнага
габрайскага фармавання. Але менавіта ён, нягледзячы на вельмі складанае
раненне, не дазволіў нам заняцці духам і зняверыцца ў сваіх сілах.

А смерць тым часам не збиралася жартаваць і практывала забіраць леп-
шых нашых байцоў. Так, выправіўшыся сустракаць чарговую групу з гета,
патрапіў у лапы гестапаўцаў Ішпок Батвінік. А колькі планаў было ў яго!
Вывесці з гета ў лес не адзін дзесятак габраёў, стварыць з іх новы атрад... Ён
нават прыдумаў, што атрад ягоны будзе насіць імя Лазара Кагановіча, але...

Разам з ягонымі бацькам і сястрой, якія таксама былі ў нашым атрадзе, мы
як змаглі ўшанавалі памяць нашага палеглага ў барацьбе таварыша.

Часта па вечарах мы збираліся разам, каб падняць дух нашым пад-
рыўнікам перад тым, як выправіць іх мініраваць чыгуначныя ці аўта-
мабільныя дарогі з актыўным рухам нямецкага вайсковага транспарту. Мы
не маглі нарадавацца, калі нашым таварышам удавалася з поспехам пра-
весці дыверсію і цэлымі ўздаровымя вярнуцца на базу. Было нават свое-
асаблівае суперніцтва паміж рознымі групамі, хто больш пусціц пад адхон
эшалонаў або падарве аўто з фашысцкімі афіцэрамі. Адна разу мы самі
ледзь не ўзварваліся ад радасці, калі даведаліся ад прыязных тутэйшых сяля-
наў (яны звычайна і становіліся першымі відавочцамі дыверсіі) пра вялікае
пакрушэнне на чыгунцы, у выніку якога былі пашкоджаныя 22 вагоны і па-
ралізаваны рух на гэтым участку дарогі на 48 гадзін. Здзейсніла гэтую ды-
версію група лейтэнанта Аrona Смушкевіча. Іншая група — Нохэма Голь-
дзака — пусціла пад адхон састаў з 40 платформамі, груженымі нямецкімі
танкамі, які спяшаўся на фронт. Крыху пазней гэта ж група падарвала яшчэ
адзін эшалон з 10 вагонаў, у якіх ехала цімат “значных” вайсковых нямецкіх
персонаў. Дакладная статыстыка прыйшла з спазненнем, але ад гэтага не
паменшала радасці: 54 нацысцкія афіцэры былі забітыя і 40 — параненыя, а
яшчэ цэлая гара знявечанай зенітнай тэхнікі, якая паралізавала рух на не-
калькі дзён.

Нохэм Гольдзак наогул быў вельмі “вынаходлівым” партызанам. Адна з
ягоных “ідэяў” імгненна абліцела бадай што ўсю “партызанску рэспу-
бліку” як прыклад не толькі мужнасці дыверсантаў, але і іхнай дасціпнасці ў
экстремальных умовах. А ўсё было так. На дно фурманкі “дынаміткы”
Нохэма схавалі выбуховае рэчыва, а наверх паклалі сеня, бульбу, які і на-
ват некалькі курэй. Сярод белага дня яны прыехалі ў Менск, спыніліся ля
каталіцкіх могілак, крыху адпачылі, каб зняць першовую напругу, і пайшлі
на “працу”. А неўзабаве Менск скалануўся ад “салюту” ў гонар гаўляйтэра
Вільгельма Кубэ, як жартам ахрысцілі гэтую дыверсію, бо акурат тae начы
генеральны забойца Беларусі быў забіты партызанскаю бомбою ва ўласным
ложку...

Шматлікія, пад час вельмі эфектнага дыверсіі, якія ўчынялі нашыя пар-
тызаны, безумоўна, рабілі вялікую справу. Між тымі ніхто апрача нас і не
здагадваўся, што ва ўсіх гэтых аперацыях заўсёды прысутнічаў “асаблівы
габрайскі момант”, а менавіта: месцы іх правядзення наўмысна выбіраліся
як мага бліжэй да Менска. З свайго ўласнага досведу мы ведалі, што адчува-
юць і пра што думаюць за калючым дротам гетаўскія габраі, калі чуюць вы-
бухі на “тым баку”: “Нашыя хлопцы помсцяць карычневым злыдням — зна-
чыць, яшчэ ёсьць спадзеў на выратаванне, значыць, яшчэ рана адчайвацца ю-
нікальна... А заўтра, глядзі, прыйдзе Цылія Клябанава. За намі. І вы-
ведзе нас адсюль. Туды, адкуль сёння мы чуем выбухі...”

I Ў ЛЕСЕ — ГАБРАЙСКІ СУПРАЦІЎ

Кіраўнікі брыгады імя Фрунзе не пакінулі нас у спакоі, яны не перастаўалі шукаць, чым яшчэ можна дыскрэдытаць наш атрад. Па нашай “справе” праходзілі ўсё новыя і новыя “матэрыйалы”, якія нібыта пацвярджалі адсутніасць у атрадзе баявой дысцыпліны, жорсткае абыходжанне нашых партызанаў з мясцовымі сялянамі пры здабыванні харчу і да т.п. У віну нам ставілася нават тое, што мы размаўляем між сабой на “незразумелай” мове, то бок ідыши, а значыць, хаваем якіясыць “сакрэты”.

З метай “навесці ў габраю парадак” штабныя начальнікі адклікалі камандзіра Белякова, чалавека, на іхнюю думку, “занадта мяккага”, якога мы, габрайскія партызаны, маглі абвесці вакол пальца. На месца Белякова яны прызначылі камандзіра атрада імя Кутузава — Галіцаўа, які прывёў з сабой “папаўненне” — вялікую колькасць “кутузаўцаў”. Галіцаў быў цвёрдым, зачтывым чалавекам; камандаванне брыгады было ўпэўненае, што ён нарэшце “восьмеме нас у свае рукі”.

Усё, аднак, атрымалася зусім не так, як хацелася брыгаднаму штабу. Адрозна ад былога камандзіра Галіцаў вельмі хутка зразумеў, што стаяла за тайкі асаблівай “любоюю” брыгадных кіраўнікоў да нашага атрада — яны ўсё ніяк не маглі дараваць нам таго, што мы адважыліся ўскласці на іх адказніасць за бяду, якую перажыла ўсё брыгада. “Яны хочуць выйсці сухімі з вады?! Я ў такія гульні не гуляю!” — сказаў мне Галіцаў. Наогул ён быў, можа, нават і занадта самаўпэўненым і жорсткім. “У лесе ёсьць толькі адна ўлада!” — бясконца паўтараў ён сваю ўлюблённую максімум, пры гэтым дастаўаў рэвалвер і паказваў, што гэта была за ўлада. Але, апрача ўсяго іэтага, Галіцаў чуйна рэагаваў на ўсялякія праівы нацыянальнай дыскрымінацыі. Сам ён належаў да аднаго з паўднёвых народаў і арганічна не пераносіў таго, што лічыў вялікарасійскім шавінізмам.

Кожны раз, вяртаючыся з чарговага паседжання брыгаднага камандавання ў атрад, разлаваны і знэрванаваны Галіцаў пачынаў праклінаць тых штабных кіраўнікоў, якія, хаваючыся за спінамі партызанаў і нібыта кіруючы адтуль баявымі аперациямі, насамрэч толькі й ведалі, што дніямі пілі ды страчылі для свайго начальства поўныя перабольшчаных лічбаў справаўзады пра кожны ўзарваны вясковы мост ці пашкоджаны тэлеграфны слуп.

Галіцаў ужо даўно выношуваў ідею аддзяліцца ад брыгады Фрунзе і выправіцца ў “вольнае плаванне”. Як толькі надарылася такая магчымасць, ён

не думаў ані хвіліны. Утрох мы — Галіцаў, начальнік штаба атрада і я — склалі заяву, у якой дэталёва апісалі сітуацыю ў брыгадзе імя Фрунзе, асабліва адзначаючы бяздзейнасць брыгадных кіраўнікоў і іхнае прадузытае стаўленне да партызанаў-габраў. Гэтую заяву мы меліся ўручыць наўпрост генералу Платону, кіраўніку Баранавіцкага міжраённага цэнтра партызанскага руху.

Надумаўшы перамясціць нашую базу бліжэй да аб’яднанага штаба, мы пачалі эвакуацыю. Але ад нашай ранейшай стаянкі нам пашанцавала адysci зусім недалёка — нечакана нам літаральна перарэзлі шлях партызаны аднаго з “фрунзенскіх” атрадаў. Мы зразумелі, што патрапілі ў пастку. З усіх бакоў мы былі аточаныя людзьмі самых розных атрадаў брыгады імя Фрунзе з зброяй напагатове, якім было загадана не выпусціць нас з “фрунзенскай” зоны, чаго б гэта ні каштавала. Мы разгубіліся. Збіты з панталыку, Галіцаў зірнуў на мяне, і ў ягоным поўным адчое позірку я прачытаў нявыказане пытанне: што ж цяпер нам рабіць?

А думаць ужо не было калі. Я папрасіў некалькіх таварышаў падставіць мне свае плечы і з гэткай “жывой” трыбуны звярнуўся да партызанаў: “Што б ні здарылася, мы павінны нацэльваць нашу зброю толькі на гітлераўскіх забойцаў. Вы што, збіраецца страліць па сваіх? Гэта будзе правакацыя і злачынства!” Як толькі я сказаў гэтыя словаў, “фрунзенцы” дружна пашапускалі свае вінтоўкі, нацэленыя на нас. А я тым часам пачаў чытаць заяву, якую мы падрыхтавалі для генерала Платона. Мне заставалася ўжо зусім няшмат, як раптам — стрэл! Ледзь-ледзь не зачапіўшы мяне, куля параніла Галіцаў плячо... Партызаны, што атачалі нас, адразу ж зноў ухапіліся за зброю... Пярэпалах, сумятня, крыкі... “Дзе, дзе забойца? Злавіце гэтага правакатара! Усадзіце кулю яму ў галаву!”

...Мы так і не даведаліся, хто тады стрэліў. Брыгадныя кіраўнікі — сямі! — занеслі Галіцаў ў сваю зямлянку, і там урачы аказалі яму першую медычную дапамогу. Колькі ж страху тады было ў вачах кожнага з брыгадных начальнікаў! Як жа напалохаў іх гэты інцыдэнт! Напалохаў не тым, што мог загінуць Галіцаў. Яны баяліся прачуханкі ад раённых партызанскіх кіраўнікоў...

У такой сітуацыі нам не заставалася анічога, як вярнуцца назад на базу ды чакаць, пакуль загоіцца рана камандзіра. Уесь гэты час брыгаднае начальства вылупзалася з скуры, каб паказаць, як клапоціцца яно пра наш атрад. Нават сам Субоцін стаў часта да мяне наведвацца, дэмантруючы такім чынам сваю “прыязніасць”.

Аднак неўзабаве я атрымаў “сігнал трывогі”. Мне падаў яго той адзіны з гвалтоўна мабілізаваных маладых палякаў, які не стаў “дэзерцірам”. Нейкі час ён быў майм падначаленым, а пасля быў прызначаны брыгадным камсопрагам (камсамольскім арганізатарам). Ён паведаміў мене, што ў начальніцкіх колах змовіліся мяне прыбраць і нават падрыхтавалі ўжо план, як

гэта зрабіць. Пад час “засады” пра ўсё паклапоціца “паліцэйская” куля, “паліцаямі” ж будуць партызаны-“Фрунзенцы”, якім будзе загадана забіць мяне як замаскаванага нямецкага агента.

Мне пашанцавала: акурат у гэты час на нашай базе “праездам” апынуўся кіраўнік аддзела баявых аперацый Стайдзюцкага міжраённага цэнтра Аляксандр Сцепчанка (ён ехай у аўяднаны штаб). Я хуценька напісаў ліст пра вынесены мне “смяротны прысуд” і папрасіў Сцепчанку, каб той, як толькі дабярэцца да штаба, тут жа перадаў яго генералу Платону.

Таксама мне прыйшла ў галаву ідэя, не чакаючы адказу ад Платона, распачаць “псіхалагічную атаку” на брыгаднае начальства. Я ўварваўся ў іхны штаб і ва ўвесь голас абвясціў: “Платон ужо ведае пра ваш план забіць мяне!”

Гэта было так знянацку, што ў той момант ніхто з іх нават і не падумай: аўяднаны штаб знаходзіўся амаль за пяцьдзесят кіламетраў ад нашай базы, і Сцепчанка праста фізічна не змог бы так хутка туды дабрацца.

Першым “ачуўся” камісар Ваўчук. Ён стаў запэўніваць мяне, што ўсё гэта праста бязглаздыя “чуткі” і што, маўляў, наадварот, брыгаднае кіраўніцтва думае пра тое, каб мяне павысіць ды ўвесці ў штаб злучэння...

Наступнай раніцай спецыяльныя сувязны даставіў мне пісьмовы загад ад Платона: Стаярэвіч павінны неадкладна з'яўліца ў міжраённы цэнтр.

Штаб жа брыгады імя Фрунзе праз некаторы час быў з ганьбай распушчаны...

Вядома ж, мы былі задаволеныя гэткім вынікам, аднак неўзабаве з'явіліся новыя трывогі, і цяпер ужо — трывогі пра лёс не толькі аднаго нашага атрада, але й наогул усіх нас — габраю.

На адным з паседжаніяў міжраённага кіраўніцтва, куды мяне запрасіў генерал Платон, прадстаўнік Беларускага штаба партызанскае руху гаварыў пра сітуацыю на розных фронтах і ў тыле. У сваім выступленні ён паведаміў і пра змены, што адбыліся ў складзе кіраўнічага апарату Беларусі, з нейкім асаблівым задавальненнем падкрэсліўшы: “У беларускім кіраўніцтве няма больш габраяў”.

Усведамленне таго, што “на тым баку” — не дзе-небудзь, а на “тым баку”, адкуль мусіла прыйсці гэтак жаданае вызваленне! — антысемітызм па-ранейшаму быў на ўзбраенні ў тамтэйшых ідэолагаў, было настолькі гнятлівым, што сэрца, здавалася, вось-вось разарвецца ад якогасьці старажытнага, біблейскага крыку болю, які я памятаў яшчэ з часоў вучобы ў хедэры : “Мэ-оін ёво эзры? (Адкуль жа прыйдзе маё выратаванне?)”.

А потым зноў — пробліск надзеі, гэтым разам ужо з самай з Москвы.

Неяк наш атрад дзяжурыў на партызанскім аэрадроме. Апрача праўянту, адзення і рознага партызанскае рыштунку савецкі самалёт прывёз

стос свежых газетаў. Пры святле лагернага вогнішча мы прагна чыталі загалоўкі. На адным з іх міжволі спыніліся: гэта быў зварот Габрайскага антыфашистыкага камітэта да “бацькі народаў”. Сталі чытаць — і з самых першых словаў у нас перацяло дыханне.

Я зноў перачытаў пачатак звароту, пасля яшчэ і яшчэ і ўсё ніяк не мог паверыць уласным вачам: “Калі габраі атрымалі Тору, яны знайшлі меч, ахінуты ёю...” Безліч думак пранесліся ў маёй галаве. Калі ў такім важкім маскоўскім дакуменце апрача ўсіх іншых варыянтаў, якіх было не пералічыць, атрымалі з духоўнасці і баявітасці габрайскага народа, гэта можа азначаць толькі адно: пагрозы і нянявісці да габраю там болей не існуе...

Я не ведаю, што здарылася з май канём, які ніколі не вызначаўся шпаркасцю, але, напэўна, нават яму на той момант перадалося маё ўзрушэнне: мы імчалі шалённым галопам да габраю брыгады Бельскага, да габраю атрада Зорына — ехалі з добрымі весткамі, ехалі з надзеяй, якую атрымалі з Масквы, а Москва — ад старажытных габрайскіх мудрацоў...

Назад у Москву савецкі самалёт вёз мой палымяны ліст, напісаны тут жа, на адным подыху, і адрасаваны Выканаўчаму камітэту Саюза савецкіх пісменнікаў, асабісту Перэцу Маркішу. У лісце я заклінаў Маркіша скарыстаць свой аўтарытэт (Маркіш пісаў на ідиш, але быў папулярны ў многіх народаў Савецкага Саюза) і папрасіць Беларускі штаб партызанскае руху вылучыць з наступнай партыі зброі дзве скрыні вінтовак асабісту для больш за 2000 габраў з усходу і захаду, партызанаў брыгады Бельскага і атрада Зорына, якія палалі жаданнем адпомсціць ворагу, але якім не ставала для гэтага толькі аднаго — зброі.

Пазней, калі пасля заканчэння маёй партызанскай адысеі я знаходзіўся ў Москве, Перэц Маркіш сказаў мне, што тады атрымаў мой ліст, і неадкладна зрабіў запыт у Беларускі штаб.

Але ніякай зброі мы так і не атрымалі...

* Хедэр — пачатковая рэлігійная школа. — Задуга перакладніка.

ПАСЛЯ ВЯЛІКІХ ПАРАЗАЎ ВОРАГА

Пасля гістарычнай бітвы пад Сталінградам у 1943 годзе для нямецкага войска надышла чорная паласа: адна параза за другой. Свае няўдачы на фронце гітлераўцы “кампенсоўвалі” беспрэцэдэнтнай лютасцю на акупаваных тэрыторыях, спагняючы злосць на мірным насельніцтве, і найперш на габраях, якіх заставалася ў Менскім гета ўсё меней і меней. Тэрор узмацняўся яшчэ й па меры таго, як усё больш адчувальнымі для нацысту рабіліся партызанская ўдары з тылу. Рух супраціву набываў масавы харктар. Пасля забойства генеральнага камісара Кубэ акупанты жылі ў заўсёдным страху за свае жыцці. Гэта добра відаць з ліста, які патрапіў у руку савецкай выведкі. Вось што пісаў дырэктар менскага хлебазавода Эрнст Вестфаль свайму брату на фронт:

“У нас у Менску бухае ўвесь час. Уночы праклятая міны. Іх тут поўна. Уzarвалі электрастанцыю, цэлы тыдзень не было току. Уzarвалі паравы кацёл на малочным заводзе. У салдацкім кінатэатры трох дні таму знайшли некалькі мінаў — шчасце яшчэ, што за паўгадзіны да пачатку сеанса. У наядзелю ўвечары каля афіцэрскага клуба узляцеў у паветра аўтамабіль, які чакаў палкоўніка. Каля вадакачкі ўzarвалі паравоз. Многа немцаў застрэлена праста на вуліцах і ў сваіх дамах... Мне з маймі нервамі прыходзіць канец”. (Цыт. па: *Мы расскажем о Минске*. Мінск: Беларусь, 1966. С. 50.)

У гэтых час у Менску дзейнічала 29 падпольных баявых суполак, кожная палічвала ад трох да пяці чалавек. Адны групы з спецыяльнімі заданнямі былі засланыя партызанскамі кірауніцтвам, другіх “скідвалі” на парапутах. Іх функцыі палягалі пераважна ў здабыванні інфармацый пра сілы прыцініка. Дзейнасць гэтых суполак (у 1943 годзе іх колькасць павялічылася да 130) прывяла да паступовага разбурэння нямецкай акупацыйнай машины. У сваім рапарце ў штаб СС у Берліне ад 25 ліпеня 1943 года кіраунік СС і паліцыі ў тылавым раёне групы войскаў “Цэнтр” групенфюрэр СС Бах-Зялеўскі пісаў:

“Сёння ў беларускай адміністрацыі пануе хаос. Яна кантралюе толькі адну трэць Беларусі. Знутры адміністрацыйны апарат раздзірае барацьба за паўнамоцтвы, у якой пераважаюць відавочныя эгайстичныя матывы. Дэмаралізацыя, прадажнасць, крывадушнасць у найгоршым варыянце — усё гэта назіраецца на ўсіх роўнях адміністрацыі”.

Паводле інфармацый партызанскіх выведнікаў і нашых гетаўскіх сувяз-

ных, 1 лютага 1943 года нацысты ўчынілі ў гета нечуваную “газавую акцыю”. Габраяў жорстка збівалі і заганялі ў душагубкі па 80 чалавек у кожную. Яшчэ да таго як машины даехалі да Шашкова, вёскі за паўкілометра ад Трасцянца, усе 500 габраяў ужо атруціліся.

(У сваім лісце рэйхс-камісару Лозэ ад 31 ліпеня 1942 года Вільгельм Кубэ пісаў: “Як вынікае з практикі баявых сутычак з партызанамі ў Беларусі, у польскіх і савецкіх раёнах камісарыята габраі разам з польскімі паўстанцамі на поўдні і савецкімі — на ўсходзе ёсьць галоўнай падтрымкай партызанскаага руху. Таму пытанне “як быць з габраямі ў Беларусі” з прычыны небяспекі іх для агульнай сітуацыі ў рэгіёне складае важкую палітычную праблему, якая мусіць разглядацца не з эканамічнага, а менавіта з палітычнага гледзішча”. (Цытуецца паводле згаданай вышэй кнігі А.Айзенбаха.)

Антыгабрайскія акцыі ў Менску паўтараліся зноў і зноў. Мы адчувалі, што неўзабаве нацысты канчаткова ліквідуюць гета. У чэрвені 1943 года ў нашым атрадзе з’явіўся новы чалавек — беларус Кастусь Курыла, якому пацінавала ўцячы з варшаўскага лагера для ваеннапалонных і дабраца да нашых мясцінаў, адкуль ён быў родам. Ад яго мы ўпершыню пачулі пра зniшчэнне габраяў Варшаўскага гета ў Трэблінцы, узброены супраціў габрайскай баявой арганізацыі ў студзені 1943 года, паўстанні ў красавіку таго ж года. Гэтыя навіны, апрача таго, што абуджалі наш гонар за суплеменікаў, былі для нас прадвесцем вельмі ўжо хуткага канца і гета Менскага.

Нацысцкі звер, цяжка паранены і спаталыжаны паразамі на франтах, напосіў спарадычныя ўдары па партызанах. У 1943-м нямецкія войскі напоўніцу змаглі адчуць моц антынацысцкага супраціву ва ўласным тыле. Утрымліваць уладу на акупаваных тэрыторыях гітлераўцам рабілася ўсё цяжэй і цяжэй. Удзень і ўначы на партызанскіх мінах падрываўся нямецкі транспарт, які спяшаўся на фронт. Немцы распачалі кампанію па масіраваным блакаванні партызанскіх базаў. Для гэтага яны мусілі адцягнуць нават некалькі дывізій з фронту.

Першымі ахвярамі карных аперацый станавіліся сяляне суседніх з партызанскімі базамі вёсак. Налібоцкую пушчу, дзе размяшчалася нашая база, таксама атачылі з усіх бакоў атрады рэгулярных нямецкіх войскаў разам з зондэркамандамі, літоўскімі фашистамі і данскімі казакамі. Такія блакады партызаны называлі “маражонамі”.

Першы “маражон” у Налібоцкай пушчы пад кодавым назовам “Zauberflöte” (“Чароўная флейта”) доўжыўся з 17 па 22 красавіка 1943 года. З стратамі, але нашыя брыгады й атрады здолелі-такі вырвавацца з атакі. Аперацыя “Герман” у ліпені-жніўні 1943-га была большая па сваіх маштабе і тэрміне правядзення. Кіраваў гэтым “маражонам” генерал-маёр СС Готсберг. Удзельнічалі ў аперацыі “Герман” блізу 50000 нямецкіх салдатаў і афіцэраў. У пушчы ў гэтых час знаходзілася блізу 20000 партызанаў. Гітлер

раўцы ўчынілі самае сапраўднае паляванне: з “імпэтнымі” пошукамі ахвярай, дзікунскімі крыкамі і бясконцымі стрэламі... Не абышлося без стратай і ў нашым атрадзе. Але наогул “здабыча” “паляўнічых” сталася зусім не той, на якую яны разлічвалі. Разбіўшыся на маленкія групкі, налібоцкія брыгады й атрады выслізнулі-такі з блакады...

Паводле нямецкіх справаздачаў, пад час аперацыі “Герман” немцы спалілі 150 вёсак. Гэтыя ж справаздачы даюць перабольшаныя лічбы 130 забітых партызанаў і 50 параненых, але не паведамляюць, колькі было забіта і паранена саміх немцаў. Не згадваеца там і пра “ўласаўцаў” — рускіх ваен-напалонных, якіх вучылі-муштравалі ў Германіі для барацьбы з партызанамі. Выпадак з Бараноўскім, які забіў Нохэма-Элье Кагана (пра гэта пісалаася вышэй), быў неадзінкавым. Пасля блакады кіраваць атрадам імя Рака-соўскага брыгады імя Жукава быў прызначаны новы камандзір. Пазней ён признаўся, што прайшоў вайсковую школу ў прыгарадзе Берліна.

Мы доўга не маглі нарадавацца, калі даведаліся, што партызанскаму кіраўніцтву брыгады Бельскага і атрада Зорына пашанцавала вывесці з блакады ўсіх да адзінага сваіх “партызанаў” — мужчын, жанчын, дзяцей і старых людзей. Сабраўшыся разам, мы (Навум Фельдман, Роза Ліпская, Надзя Шустэр і я) расцанілі гэта як вялікую перамогу асабіста Тэёе Бельскага і Шолама Зорына, а таксама кіраўнікоў іхных штабоў і камандзіраў групу і аддзяленняў. Апрача усяго, у выніках іх усебакова прадуманых дзеянняў пад час “марафона” мы ўгледзелі й выкананае на сто працэнтаў заданне, якое ўзялі на сябе два гады таму, у жніўні 1941 года: абараніць ад нацысцікіх забойцаў як мага больш габраў.

АПОШНІЯ ДНІ МЕНСКАГА ГЕТА

Пад час ліпеньска-жніўніскай блакады эсэсаўцы скапілі некалькі нашых партызанаў, якія толькі што прыйшлі ў лес з Менскага гета. Пад катаваннямі ў гестапа яны выдалі адресы зборных пунктаў, дзе звычайна збіраліся габраі перад тым, як пакінуць гета.

У верасні 1943 года праважатай з гета на базу атрада Зорына была 16-гадовая Броня Гольдман. Менавіта яна паведаміла нам пра тое, што 1 верасня ўсе гетаўскія мужчыны (апрача, зразумела, тых, каго выратавалі “маліны”) былі пераведзены ў лагер, які знаходзіўся пад сталай аховай эсэсаўцаў і паліцыі. Адтуль іх кожную раніцу пад узмоцненым канвоем вывозілі працаўцаў на нямецкія ваенныя аб’екты. Працаўвалі таксама пад нацэленымі рулямі гітлероўцаў.

(21 чэрвеня 1943 года Гімлер разаслаў усім эсэсаўскім і паліцэйскім кіраўнікамі сакрэтны цыркуляр, у якім загадваў усіх габраяў, задзейнічаных на нямецкіх адпрацоўках на акупаваных усходніх тэрыторыях, дэпартаваць у канцэнтрацыйныя лагеры не пазней за 21 жніўня 1943 года. Гэта азначала, што старыя людзі і частка жанчын мусілі быць “эвакуяваныя на ўсход”, то бок знішчаныя. Усе гета мусілі быць зліквідаваныя. 13 ліпеня 1943 года пад старшынствам рэйхс-міністра па справах акупаваных тэрыторый Альфрэда Розенберга адбылося паседжанне ўсіх рэгіянальных міністрав. Выступаючы па габрайскім пытанні ў Беларусі, генеральны камісар Кубэ казаў пра замену для 16000 габраў, якія працаўвалі на аўтарамонтных заводах у Менску й Лідзе і падлягалі дэпартаванню ў найбліжэйшыя тэрміны. (Гл.: *A. Айзенбах. С. 377.*))

Аляксандр Пячорскі (быў зняволеным у канцлагеры на Шырокай, пазней узнакаліў паўстанне ў лагеры смерці ў Сабіборы) сведчыць:

“У верасні 1943 года немцы ў спешным парадку пачалі ачышчаць Менскія гета ад усіх габраяў, што яшчэ заставаліся там. Транспарт з 2000 габраямі прыбыў з гета ў канцлагер на Шырокай, адтуль немцы вывозілі людзей у самых розных кірунках... 18 верасня габраў вывелі ў двор. Было 4 раніцы. У цемры, тримаючы ў руках свае клункі, людзі спыхтаваліся ў чаргу, каб атрымаць 300 грамаў хлеба, якія выдаваліся на дарогу. У двары было поўна людзей, але не чуваць было, каб хто размаўляў. Дзеці ў страху туляліся да матак. У тую раніцу нікога не білі, нікога не ашпарвалі варам, ні на каго не нацкоўвалі сабак. Каменданта Вакс, круцячы ў руках бізун, абвясціў:

“Цяпер вы накіроўваецца на чыгуначную станцыю. Вы едзеце ў Германію на працу. Гітлер палічыў магчымым захаваць жыццё тым габраям, якія хочуць сумленна працеваць на Германію. Вы едзеце з сваімі сем’ямі. Таксама можаце ўзяць з сабою свае найболыші каштоўныя рэчы”.

Жанчын і дзяцей прывезлі да станцыі на машынах. Мужчыны ішлі самі. Калі мы праходзілі паўз гета, габраі ўбачылі нас і пачалі перадаваць нам праз агароджу хлеб і іншы харч. Людзі развітваліся адзін з адным назаўсёды, многія плакалі. Кожны ведаў, што яго чакае...

На пяты дзень, апоўдні, цятнік прыпыніўся на нейкай глухой закінутай станцыі. На белай шыльдзе вялікімі гатычнымі літарамі было напісаны: “САБІБОР”. Справа быў лес, злева цягнулася агароджа — трох паласы калючага дроту ў трох метры вышынёй” (Аляксандр Пячорскі. *Паўстанне ў Сабіборы*. М.: Дзяржвыдавецтва “Дэр Эмес”, 1946. С. 5—6).

Такім чынам, мы ведаем, што ў верасні 1943 года габраі яшчэ заставаліся ў Менскім гета. У пачатку каstryчніка апошняя 2000 гетаўцаў яшчэ рабілі адчайныя спробы ўцячы. Броня інавадаміла нам, што запанікаўші нават крымінальнікі з “Аператыўнай групы”, якія нібыта ўсё яшчэ кіравалі юдэнратам, біржай працы і габрайскай паліцыяй. Адзін з іх, Зінгер, перадаў нам праз пасярэдніка, што хоча “загладзіць свас грахі” і зробіць усё, што мы яму загадаем. Ён і сапраўды некалькі разоў папярэдзіў нас пра аблавы, якія меліся ўчыніць “аператыўнікі” Эштэйна, а таксама перадаў нам лісты ад габраў, якіх раней арыштаваў Розенблат і трymаў у сваім турэмным бункеры.

Міры Стронгінай, якая працеваала на біржы працы, мы даручылі правесці “выхаваўчыя” гутаркі з “аператыўнікамі” і пасирабаваць пераканаць некаторых з іх далучыцца да партызанаў.

Нам пашанцавала завабіць у лес Гінзбурга, які прынёс німала гора габраям; гетаўцы баяліся яго не меней, чым німецкай паліцыі. Таксама прыйшлі “з пакаяннем” у лес і “аператыўнікі” Міра Маркман, Муля Каган і Абрамчык. Начальнік міжраённага партызанскага штаба Г. Дубаў аддаў гэтых зраднікаў на суд самім партызанам, бытым вязням гета. Присуд быў адзінадушны: “Сабакам сабачая смерць!”; партызаны нагадзіліся нават не траціць на “аператыўнікаў” патроны, а пакараць іх праз атручанне...

Яшчэ чатыры “аператыўнікі” — Меер Сегаловіч, ягоны сын, Шульман і Рубін — ужо былі падрыхтаваны да адпраўкі ў лес, аднак у апошнюю хвілю ім здрадзіў, данёшы на іх у гестапа, іхны ж калега Бяркоўскі. Усіх іх забілі немцы.

З галоўнымі памагатымі нацыстамі Эштэйнам і Розенблатам таксама вяліся “перамовы”. Аднак нам так і не выпала завабіць іх у лес. Да самага апошняга моманту яны дапамагалі айнзацкамандам заканчваць поўную ліквідацый гета.

Тым часам загадам генерала Платона мянэ накіравалі працеваць у штаб Стайблоўскага міжраённага партызанскага цэнтра. Нашая база размяшча-

лася на поўдні Налібоцкай пушчы, недзэ за семдзесят кіламетраў ад базаў Бельскага і Зорына. Стала падтрымліваць з імі сувязі было складана, аднак мы дамовіліся, што кожны раз пасля прыбыцця ў лес разам з Броняй Гольдман чарговай групой гетаўцаў мы будзем збірацца разам у штабе атрада Зорына, дзе на падставе апошній інфармацыі з гета абмяркуем на месцы, што рабіць далей.

Недзе ў канцы каstryчніка, прыйшоўшы на чарговае нашае паседжанне ў штаб Зорына (Броня павінна была ўжо вярнуцца з гета) і толькі глянуўшы на твары камандзіра Шолама Зорына, камісара Хайма Фейгельмана і начальніка штаба Вертгайма, я адразу, яшчэ з парога, адчуў, што здарылася нешта жахлівае. “Што Броня?.. Дзе яна?.. Яна не змагла?..” — я нават не мог ад хвалявання гаварыць. І тут зайдла сама Броня...

Яе немагчыма было пазнаць. Ад заўсёднай яе весялосці і ўсмешлівасці не засталося і следу — глыбокі-глыбокі смутак, здавалася, літаральна падмяніў ейны твар. Яна зірнула на мяне неяк асуджана-бездапаможна, і я ўсё зразумеў: не, ігэтым разам яна не змагла патрапіць у гета, бо гета ўжо не было ў Менску — былі толькі дым, цяжкі невыносны дым і сажа... Ды яшчэ паўсюль чутныя строкаты кулямётавы і буханне гранатаў...

Па дарозе ў лес Броня напаткала некалькіх гетаўцаў, якім пашанцавала ўцячы, прывяла іх на базу. Вось што яны расказалі.

Усё пачалося на золку 21 каstryчніка. З усіх бакоў гета, дакладней, тыя некалькі вуліцаў, што засталіся ад гета, атачылі немцы. “Raus! Raus!” — з ігэтымі заўсёднімі сваімі крыкамі забойцы выганялі людзей на вуліцу, нават не даючы ім апрануцца. Найболыш старалася эштэйна-разенблатаўская зіграя. Да апошняй хвіліны “аператыўнікі” хадзілі па вулічках і крычалі: “Габраі, можаце не хавацца! Мы ўсё адно вас знайдзем!” І тых, каго знаходзілі, расстрэльвалі на месцы. Вуліцы былі літаральна засланыя трупамі. Сям-там курчыліся ў пакутах параненыя, іхныя стогны заглушаў люты сабачы брэх. Менскае гета, дзе жыло больш за сто тысячаў габраў, перастала існаваць...

Калі мы крыху ачомаліся ад гэтых жахлівых навінаў, Зорын тут жа выправіў некалькіх чалавек, некаторых — на конях, у кірунку да Менска — да памагчы дабраца да партызанаў тым габраям, якім, магчымы, пашанцавала вырвацца з таго пекла і якія зараз блукаюць дзе-небудзь у лесе, не ведаючы, куды ісці. У гэты ж самы дзень у адну з “партызанскіх” вёсак прывялі дзевяноста габраў, якія пазней палоўнілі 106-ы атрад Зорына. Невялікая група габраў, якія пераседзілі апошнію разню ў сваіх “малінах”, заставаліся там да ночы, а ноччу выправіліся на ўсход ад Менска, дзе партызанскіх атрадаў на той час было найбольш.

Колькі габраў змагло выратавацца 21 каstryчніка, мы не ведалі. Асобныя гетаўцы час ад часу прыходзілі ў лес і праз дзень, і праз два, і праз тыдзень. І зусім невялікая група (магчымы, чалавек дзесяць, не болей) хавалася ў гетаўскіх “малінах” да канца, дачакаўшыся там вызвалення.

РЭКВІЕМ І КЛЯТВА

Сшытаваныя шэрагі... Загад зорынскага штаба датычаў усіх без вынітку: маладых і старых, жанчын і дзяцей, загартаваных у баях партызанаў і толькі што вызваленых гетаўцаў, на адзенні якіх яшчэ бачныя выцвілія плямы ад жоўтых латаў, — справа ўсіх і кожнага аддаць даніну памяці змардаванаму нацыстамі Менскаму гета, выказаць хвалу й пашану жывых — мёртвым.

“Два гады таму, у жніўні 1941 года, мы зварнуліся ад імя нашага падполля да габраю Менскага гета з заклікам: “Гета азначае смерць! Усім магчымымі способамі прарывайцеся праз гетаўскую агароджу!” Да канца першага года акупацыі мы праклалі шлях у партызанскі лес. Цяпер мы мусім з жахам канстатаваць: няма больш гета.

Няма больш габраю у горадзе, дзе цэлья пакаленні габраю фармавалі ягонае габрайскае ablічча, ягоную габрайскую сутнасць, ягоны лад жыцця, праліваючы за яго кроў і пот.

Няма больш іх, менскіх габраю, якія ўпісалі свае імёны ў гісторыю нашага народа, адыграўшы вызначальную ролю ў пачынанні і развіцці ўсіх сацыяльных рухаў — рухаў, у якіх загартаваліся змагары за нашае нацыянальнае і сацыяльнае вызваленне.

Няма больш іх, менскіх габраю, якія зрабілі вялікі ўклад у наш нацыянальны і культурны прагрэс. На менскіх вуліцах і завулках ужо не пачуць нашай мовы — ідыш.

Няма больш іх, менскіх габраю, чые сыны і дочки пры канцы мінулага стагоддзя актыўна садзейнічалі кансалідацыі вызваленчых сілаў ўсёй Расіі. Нацысцкія варвары знішчылі і той драўляны дом, дзе з дапамогаю габрайскіх рабочых быў наладжаны першы з'езд Расійской сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі.

Няма больш іх, менскіх габраю, якія былі актыўнымі ўдзельнікамі рэвалюцыйнага руху ў родным горадзе.

Няма больш габрайскага Менска, чье сыны і дочки змагаліся на барыках у 1905 годзе, каб вырвашца з велізарнага гета, агароджанага гэтак званою “мяжой аселасці”.

Няма больш габрайскага Менска, дзе тысячи і тысячи нашых людзей падняліся на ўзброеную барацьбу з пагромшчыкамі пад час грамадзянскай вайны, ствараючы спецыяльныя габрайскія атрады народнага апалчэння.

Няма больш яго, горада, які стаў сведкам росквіту габрайскага мастацтва і літаратуры.

І няма больш анікай надзеі выратаваць яго. Мы ўсе сіроты, астатнія гетаўскія габраі...”

Далей гаварыць было немагчыма. Людзі плакалі ўсё гучней і гучней, не саромеючыся сваіх слёзаў... У нейкі момент маленьki Фелік, малодшы сынок Розы Ліпской, пачаў тузапъ мяне за руку, просьчы: “Досыць, дзядзька Яфім, досыць гаварыць — давайце лепей будзем співаць”.

Але перад тым як распачаць спевы, дакладней, не спевы, а калектывны кадыш, мы далі цвёрдую клятву габрайскіх партызанаў:

“Калі няма больш габраю, тады габрайскім народам будзем мы!

Помста за нашыя забітыя сем’і! Помста забойцам у карычневых кашуліях! Помста кожны дзень і кожную ноч! Адплоцім ім нашай пякучай няравіцю і нашай нястомнай барацьбой!”

ГАБРАЙСКАЯ КРОЎ НА ПАРОЗЕ ВЫЗВАЛЕННЯ

У Стадубцоўскім партызанскім міжраённым цэнтры ўжо ведалі: набліжаюца пераломныя дні. Раніцай 23 чэрвеня 1944 года ў штаб літаральна ўля-цела нашарадыстка Люда — яна была гэтак узрушаная, што толькі і змагла вымавіць два слова: “Баграціён ідзе!”

Супакоіўшыся, яна паведаміла нам пра толькі што пачутую па радыё на-віну: гэтай раніцай пачаўся вырашальны наступ савецкіх войск, і называ-лася гэта стратэгічна наступальная аперацыя “Баграціён”. З усіх бакоў — з поўначы, усходу і поўдня — савецкія войскі меліся прарывацца да сталіцы Беларусі Менска.

Той жа раніцай мы сабраліся на паседжанне, на якім кожнаму з супра-цоўнікамі міжраённага цэнтра было даручана паведаміць пра аперацыю “Баграціён” кірауніцтву пэўнага атрада або брыгады. Разам з гэтай навіной мы павінны былі перадаць партызанам загад заставацца ў поўнай боегатоў-насці, зважаць на тое, што адступаць гітлераўскія групоўкі, магчыма, будуць акурат праз нашыя лясы. Мы не павінны дазволіць ім вырвацца з са-вецкай блакады. Мы мусім гнаць і знішчаць ворага. Бязлітасна.

Не паведамляючы нават Уладзіміру Царуку, прадстаўніку Беларускага штаба партызанскага руху, я ўскочыў на свайго белага ламавіка і, не шкаду-ючы, прышпорыў яго — я мусіў своечасова папярэдзіць партызанскія габ-райскія базы.

Аднак...

Аднак партызанам атрада № 106 было наканавана яшчэ раз — які ўжо раз! — заплаціць крывёю за сваё вызваленне...

Як і вымагалі заходы бяспекі, кірауніцтва атрада расставіла вакол базы ахову — у выпадку небяспекі ўзброеных партызан-габраі абаронілі б ста-рых, жанчын і дзяцей. І яны абаранілі іх — цаною ўласных жыццяў.

Пагроза прыйшла знянацьку. Каб жа гэта былі асобныя німецкія салдаты, якія ратаваліся ўцёкамі, адбіўшыся ад сваіх разгромленых падраздзялен-няў! Не, на паставых 106-га атрада напалі адборныя эсэсаўскія галаварэзы, і не некалькі, нават не тузін — цэлая рота! У гарачай няроўнай бойцы палегла шмат нашых людзей, цяжка паранены быў і камандзір атрада, адзін з пер-шых партызанаў-гетаўцаў Шолам Зорын (яму давялося ампутоўваць нагу). Гэта быў яшчэ адзін подзвіг, яшчэ адзін бой за жыцці сотняў габраяў, якія

недзе там, у глыбіні лесу, у самым сэрцы “сямейнага лагера” атрада № 106, з трывогай услухоўваючыся ў страляніну, маліліся за сваіх абаронцаў.

У той трагічнай сутычцы з эсэсаўцамі загінуў і мой дауні сябра-зямляк доктар Пачуцкі разам з сваёй жонкай. Не адзін год яны жылі ў Беластоку на адной вуліцы разам з маймі бацькамі. Адна разу, калі я выступаў на вялікім партызанскім сходзе, яны пазналі мяне, падышлі пасля сходу, і мы доўга гаварылі пра будучыню. Пачуцкія так спадзяваліся хутчэй вярнуцца да нармальнага жыцця...

...Блukaючы з жалобным выглядам на фоне ўсеагульнай радасці ў толькі што вызваленым родным горадзе, мы ўспаміналі тых, хто не дажыў да запа-ветнага дня. Мы нават не спадзяваліся сустрэць на менскіх аблепленых ву-ліцах каго-колечы з ацалелых знаёмцаў. Страты, якія мы панеслі ў апошній сутычцы з ворагам, у той час, як усім астатнім партызанскім атрадам па-шанцавала выйсці з апраметнай нядайных дзён без адзінас драпіны, моцна прыгняталі наш дух. А гэта ж быў дзень, якога мы гэтак чакалі і які ўсім спосабамі прыспешвалі...

ХАІМ! МЫ ЖЫВЫЯ!

Колькі ж засталося нас, ацалелых габраёў? Гэтае пытанне мы задавалі сабе ў гета пасля кожнай антыгабрайскай акцыі нацыстаў. І калі тады, у гета, мы мусілі цалкам залежаць ад інфармацыі юдэнрата і нашых нацысцікіх “наглядчыкаў”, то цяпер мы падлічвалі свае шэрагі самі — на падставе тых звестак, што прыносялі нам, вяртаючыся з лясоў, габрайскія партызаны, а таксама габраі, пераважна жанчыны, што жылі ў “рускай зоне” сярод беларусаў з “арыйскім” дакументамі.

З Беларускага штаба партызанскага руху, які цяпер размяшчаўся ў Менску, мы атрымалі паведамленне, што 16 ліпеня 1944 года ў Менску на тэрыторыі інфарматара адбудзеца вялікі ўрачысты мітынг у гонар вызвалення сталіцы ад нацысцікіх захопнікаў, а потым пачнецца парад з удзелам 30000 партызанаў. Партызанская брыгады й атрады нашага цэнтра не былі ўлучаны ў спіс удзельнікаў. Прычыны: мы мусілі заставацца ў поўнай боегатоўнасці на месцах, каб не дазволіць разбітым войскам ворага замаскавацца ў пушчы і перагрупавацца. Мы мусілі быць падтрымкай савецкіх войскаў, якія актыўна наступалі на ворага.

Тым не меней Стадубцоўскуму міжраённаму партызанскому цэнтру прапаноўвалася паслаць на парад двух партызанаў — прадстаўнікоў брыгад і атрадаў, якія падпарадкоўваліся цэнтру. Гэтымі двумя сталі малады беларускі пісьменнік Янка Брыль (служыў у польскай марской пяхоте, удзельнічаў у баях з нацыстамі на Балтыйскім моры, а пасля быў сувязным партызанскаў брыгады імя Жукава) і Яфім Сталярэвіч...

Па дарозе ў Беларускі штаб партызанскага руху я намерыўся зноў, як і трох гады таму, калі Гітлер толькі-толькі напаў на Беларусь, прайсціся па вуліцы Маскоўскай, паглядзець, ці ацалеў будынак, які коліс служыў прытулкам кіраўнікам камуністычнага падполля Заходніяй Беларусі. І зноў, як і трох гады таму, Маскоўская сустрэла мяне турбамі зваленага камення, хіба толькі з той розніцай, што цяпер гэта былі ўжо не гурбы, а гіганцкія крушні, сапраўдныя ўзгоркі. На момант я прыпыніўся каля “дома падпольшчыкаў” і — паспяшаўся ў штаб.

Там нас вельмі гасцінна прынялі, сказаць нават, што парад мы будзем назіраць з трывуны, дзе адмысловы для нас ужо адвялі два месцы. Начальнік аддзела кадраў штаба Раманаў, якога я ведаў з Беластока, вітаў мяне, быццам родны брат пасля доўгага-доўгага расстання. Аднак радасць гэтая ім-

гненна знікла, калі я запытаў у яго, ці не мог бы хто-колечы з ягонага аддзела даць мне дакладныя лічбы наконт колькасці габраёў, удзельнікаў беларускага партызанскага руху, па кожным раёне і ў прыватнасці — па стаўцы. Насупліўшыся, ён адказаў: “Мы не вядзем статыстыкі па нацыянальнай прыкмете...”

Гэта была чыстая хлусня. У справаўдачы, агуланай пазней Беларускім штабам, нацыянальная прыкмета фігуравала — ва ўсіх, акрамя габраёў. Габрайскіх жа партызанаў “упіхнулі” ў шэраг зусім нязначных па колькасці нацыянальных партызанскіх групав з агульным найменнем: ІНШЫЯ...

У тый дні Менск нагадваў адзін величэны партызанскі лагер. На кожным кроку сустракаліся ўзброеныя людзі ў самым розным адзенні, начынчаныя ад дзівакаватай сялянска-гарадской вонраткі і заканчваючы нямецкай вайсковай формай — яе забіралі ў палонных немцаў, але ва ўсіх быў неадлучны партызанскі сімвал — вузенькая чырвоная стужка на шапцы. У самым цэнтры сталіцы, сярод руінаў, “пасвіліся”, паскубваючы пустазелле, партызанская коні. Высока ў чыстае летніе неба ўздымаўся дым партызанскіх вогнішчаў. А ў вялікіх закуродымленых катлах, што віслі над вогнішчамі на рагалінах, кіпела, сквірчэла, духмянілася партызанская ежа. У той дзень Менск сапраўды стаў для партызанаў вялікім партызанскім лесам. І мы з Янкам Брылем таксама, падпарадкоўваючыся лясным звычаям, прыселі каля адной з такіх партызанскіх “кухняў” у кампаніі зусім незнаёмых людзей, слухалі розныя гісторыі ды запускалі час ад часу ў агульны кацёл з тушпанкай лыжкі; лыжка, паводле партызанскіх няпісаных законаў, у кожнага свая, заўсёды павінна была быць пры сабе...

Хоць на парад прыйшло меней за адну дзесятую ад усіх 370000 партызанаў, якія змагаліся на Беларусі ў 1100 фармаваннях, усё ж такі гэта было ні з чым не парабінае відовішча: якую ж магутную сілу мы прадстаўлялі! Менавіта гэтае войска нязломных і нястомных народных помнікаў да канца 1943 года ўзяло пад контроль блізу 60 працэнтаў усёй тэрыторыі Беларусі, у дваццаці раёнах усталяваўшы поўную партызанскую ўладу. Менавіта яны, беларускія партызаны, разгарнулі знакамітую “рэйкавую вайну”, пазбавіўшы немцаў дапамогі з тылу ў гэткі крытычны для іх перыяд наступлення савецкіх войскаў. За адну толькі ноч 3 жніўня 1943 года ўзляцелі ў паветра больш за 42 тысячи рэек, у выніку чаго былі цалкам разбураныя чыгункавыя камунікацыі, якія выкарыстоўвалі немцы для падвозу сваіх рэзервовых войскаў, цяжкога ўзбраення і боепрыпасаў на паўночна-ўсходні фронт.

А праз год, 20 чэрвеня 1944 года, за два тыдні да пачатку наступальнай аперацыі “Баграціён”, ізноў былі падарваны дзесяткі тысячаў рэек; у тугою ноч мы нават наладзілі ім “праводзіны”, афарбаваўшы неба ў самыя розныя колеры — колеры трасавальных куляў з нашых аўтаматаў. Тады былі выведзеныя з строю стратэгічна важныя для ворага чыгункавыя лініі Менск —

Ворша, Полацк — Маладзечна, Глыбокае — Вільня і, бадай, асабліва важная Менск — Бранск.

(У адной з лекцыяў прафесар Ясафат Гаркаві выказаў меркаванне, што калі б гэтыя шматлікія тысячы партызанаў былі больш навучаныя прафесійна ваяваць, то яны былі б рэгулярным войскам. Я дазволю сабе не пагадзіца з паважаным прафесарам. Рэгулярнае войска не змагло б дэмаралязаваць і падарваць адміністрацыйную ўладу ў тыле акупантатаў, паралізаўаць іхныя камунікацыі і забяспечыць генеральны штаб штодзённай інфармацыяй пра кожны рух ворага. Той жа міжраённы партызанскі цэнтр, дзе мне давялося працаўаць, з дапамогай сваёй інфармацыйна-выведковай “сеткі” мог выдаваць і выдаваў штодзённыя справаздачы пра сітуацыю ў нацысцкай адміністрацыі і войску. І гэта не кажучы ўжо пра вялікую значнасць партызанскага руху як маральна-палітычнага фактару ў падахоўкаванні мірнага насельніцтва акупаваных тэрыторый да супраціву ворагу.)

Аднак жа вернемся ў Менск, на партызанскі парад 16 ліпеня 1944 года...

Пазнаёміўшы Янку Брыля (пазней ягоныя партызанскія творы прынясьць яму шырокую вядомасць таленавітага пісьменніка) з сваімі старымі таварышамі, беларускімі літаратарамі Максімам Танкам, Піліпам Пестракам ды іншымі, я намерыўся прагуляцца адзін па ўскраінных раёнах Менска, дзе пайсталі тысячы часовых халупінаў. Тут насяліліся і многія грабрай, якіх я ведаў па гета і лесе.

Дабраўшыся туды, я сустрэў шмат знаёмцаў; мы абдымаліся, і нам не патрэбныя былі словаў, іх праста б не хапіла, каб выказаць нашую радасць ад усведамлення таго, што мы ацалялі, што ўсё-такі “перажылі ворага”, што нарэшце вярнуліся ў зруйнаваны, але ж гэткі да болю родны горад.

З Навумам Фельдманам, які таксама — як камісар буйнога партызанскага атрада — апынуўся ў гэты дзень у сталіцы, я наогул не змог гаварыць, настолькі перапаўнялі мяне пачуцці... “Давай счакаем, калі скончыцца парад, тады й пагутарым, — прапанаваў ён, — а зараз...” А зараз мы, ацалялія гетаўцы, надумалі наведаць магілы нашых родных, сяброў і знаёмых, каб яшчэ раз схіліць галовы перад іхнай трагедыяй, каб яшчэ раз аддаць даніну іхнай памяці, каб яшчэ раз праліць пякучую горкую слязу...

Моўчкі хадзілі мы па выпаленых гетаўскіх вуліцах — нямых сведках дзікунскага забойства ні ў чым невінаватых людзей. І ўсё, літаральна ўсё яшчэ так яскрава нагадвала доўгія дні і ночы задротавага калісмертніцтва: будынак юдэнрату з выбітымі дзвярыма і вонкамі; біржа працы і Юблейная плошча з паваленымі, нібы пасля шалёнага ўрагану, дрэвамі; габрайскія могілкі з незасыпанымі або толькі з большага прысыпанымі магіламі, дзе нават яшчэ бачныя былі парэшткі замардаваных людзей; жудаснае, ажно дрыжыкі прабягалі па скуры, месца (хоць нідзе не было і знаку, што гэта за месца), дзе нацысты закатавалі 5000 грабраў пад час Пурима 1942 года; на-

рэшце, гетаўская больніца, дзе ўнутры “спачывала” мая верная “маліна” ў кацельні...

Па дарозе назад мы з Фельдманам дамовіліся сустрэца пасля парада і абмеркаваць: што далей?

...Ніхто з нас дагэтуль ніколі не бачыў такога парада, як гэты: брыгада за брыгадай, атрад за атрадам, людзі напалову ў цывільнім і напалову ў форме, з зброяй і без яе, з серыйнымі вінтоўкамі і адмысловымі партызанскімі “вынаходкамі ручной работы” — бясконця чалавечая плынь...

Стоячы на трывуне, я пільна ўгляджаўся ў шэрагі, шукаючы вачыма ка-го-колечы з знаёмых грабраў. Нярэдка я знаходзіў іх, а найчасцей людзі самі мяне пазнавалі і тады шчасліва махалі мне знізу, бы гукаючы: “Мы тут, мы жывыя!..”

У нейкі момент я не стрымаўся і крикнуў сам: “Хаім!”

Гэта быў адзін з першых гетаўскіх партызанаў і мой добры сябра па Менскім гета — Хаім Александровіч.

Як толькі я крикнуў “Хаім！”, прысутныя на трывуне: і ўсыпаныя медальямі генералы, і ўрадавыя кіраўнікі, і нават сам начальнік Цэнтральнага штаба партызанскага руху Панцеляймон Панамарэнка — усе ўтаропіліся ў мяне. Хто — у здзіўленні, хто — не хаваючы злосці, а хто — скрывіўшыся ў саркастычнай гримасе... Панамарэнка літаральна працяў мяне сваім падзорным калючым поглядам. Як сталася пазней, ён так і не забыў і не дараваў мне той нястрымны радасны вокліч.

АПОШНІ РАЗ ЛЯ ПАРТЫЗАНСКАГА ВОГНІШЧА

Пасля парада бальшыня ягоных удзельнікаў накіравалася ў “партызанскую вёску”, што размясцілася недалёка ад Беларускага штаба партызанскага руху. У партызанаў было яшчэ шмат клопатаў у сталіцы: аформіць документы, якія б сведчылі пра іх “партызаншчыну”, атрымаць медалі, заяваваныя ў лесе, і розныя іншыя “фармальнасці”.

На кожным кроку мы сустракалі габраю. Радасць сустэречы з імі межавалася з заклапочанасцю: што далей? Ні сем'яў, ні дома, ні працы... Што рабіць было ім — тым, хто не меў анічога, апрача вінтоўкі ці пісталета?..

Перш-наперш мы адшукалі месца і раскладлі вогнішча. Прахалодны вечаровы вятрыска прыемна казытая нашыя твары, патрэсванне сухога галля нагадвала нам пра дні й ночы, праведзеныя разам у партызанскім лесе. Мы і зараз паводзілі сябе рыхтык партызаны — мы яшчэ не паспелі стаць анікім іншым. Размова завязалася сама сабой. Пачаўшы з успамінаў пра гета, пра тое, як вызваліліся мы адтуль, пра нашых сяброў па абодва бакі гетаўскай агароджы, шмат каго з якіх з намі ўжо не было, мы неяк незаўважна перайшлі да нашых лясных “прыгод” і тут, здавалася, кожны хацеў уставіць сваё слоўка, нават перарваць-паправіць чарговага апавядальніка: “Ды не так ты распавядаеш! Вось жа як было насамреч...”

Я ўсё не мог адвесці вачэй ад маладога, ажно бронзавага ад загару твару Барыса Хаймовіча. Ён адзіны застаўся з тых чатырох маіх верных таварышаў, з кім давялося мне распачынаць гісторыю нашай гетаўскай арганізацыі супраціву — у адну памятную жнівеньскую нядзелю 1941 года. І ён жа першым пайшоў з гета ў лес. Барыс шмат памятаў пра тыя першыя дні, пра нашыя першыя страты. Божа мой, колькі ж іх, гэтых стратаў!.. Нотке Вайнгаўз, якога некаторыя “мінскеры” помнілі яшчэ з тых дзеў, калі ён рэдагаваў габрайскую дзіцячую газету — перазлучны з малымі і іхнімі вялісёлымі габрайскімі песенікамі, што звінелі на менскіх вуліцах і гэтак цешылі габраю... Якаў Кіркаешта, паўнашчокі Яша з сваім “адэскім ідышам”... А як жа нясперна балюча было думаць пра Мішу Гебелева! Бястрашны Міша... Колькі ж партызанаў, якія цяпер сядзелі вакол агню, — а людзі, дарэчы, ўсё падыходзілі й падыходзілі да нас! — вывеў з гета ў лес толькі ён адзін!.. Апынуліся ля вогнішча і некалькі чалавек, якія хадзілі ў свой час у адну школу з Эмай Родавай. Гэта ж толькі падуманы: каб гэтакай мужнай была жанчына!.. Хаім Александровіч прыгодаў, як загінулі пад час

раптоўнага налёту эсэсаўцаў Моця Пруслін і Меер Фельдман... Федзька Шадлецкі, самы першы наш лясны сувязны, сядзеў ціхі й задумлівы, на ягоных грудзях ужо блішчэлі нагароды...

Даўно пераваліла за поўнач, а мы й не думалі разыходзіцца. Здавалася, успамінаць гераізм габраю у антынацысцкай барацьбе можна было бясконца, і так не хацелася заканчваць гэтакую сладкую нашу гаману... Вось узгадалася імя “Дзядзькі Васі”. Пра яго мы даведаліся яшчэ ў гета, на пачатку 1942-га. “Дзядзька Вася” (сапраўднае прозвішча Варанянскі) быў адным з першых партызанскіх камандзіраў, хто працягнуў нам руку дапамогі ў вельмі цяжкую для нас часіну. Невыпадкова, што габрайскія партызаны атрада № 406 неўзабаве далучыліся да яго атрада.

Варанянскі, між іншым, заўсёды ставіўся з разуменнем да “асаблівага габрайскага пытання”, у тым ліку ў самых крытычных сітуацыях. Вось толькі адзін выпадак. Калі атрад адправіўся на аперацию па зношэнні варожага гарнізона ў мястэчку Мядзел (Вілейскай вобласці), нашыя партызаны ведалі, што аперацыя мае і яшчэ адну мету — вызваліць габраю з тамтэйшага гета. Быў люты бой, не абышлося й без стратаў, але габраю вызвалілі. Маладыя й баяздольныя сталі партызанамі. А што было рабіць з старымі, жанчынамі, дзецьмі?.. Камандзір “Дзядзька Вася” адважыўся на рызыкунны план: партызаны мусіць правесці іх на Вялікую зямлю праз “дзірку” ў лініі фронту! План спрацаваў. І гэта быў толькі пачатак. Тысячы габраю, пераважна з Менскага гета, былі выратаваныя такім шляхам, у іх ліку й мае таварышы Дзіна Мадэйскер і Лена Майзеліс...

Вось нехта гучна зашалтаў Барысу Хаймовічу: “Ану, пакажы, пакажы, што там напісаны! Усім прачытаі!” А той: “Ды ну, навошта...” Упрастлі-такі прачытаць. Пры святле вогнішча партызан агаласіў “характарыстыку”, выдадзеную яму штабам 208-га партызанскага палка: “Барыс Файвелевіч Хаймовіч за час партызанскай барацьбы паказваў прыклады мужнасці і алвагі, актыўны ўдзельнік сарака партызанскіх баёў”. Прачытаў і сарамліва апушціў голаў — як жа ганарыўся я ў той момант ім, першым партызанам Менскага гета!..

Імя Гірша Добіна, габрайскага пісьменніка, я ведаў яшчэ да вайны. Цяпер, калі вогнішча, партызаны расказвалі, як спрытна ён абыходзіўся не толькі з вінтоўкаю, але й з самапіскою. Ну ѹ весялосці было ад ягоных сатырычных лясных аповедаў “Кніжка-малышка — фашистам крышка!” — Гірш выдаў у лесе ажно цэлую серыю такіх “кніжачак”!..

Слухаць Шымена Лапідуса — адно задавальненне... Ужо немаладым ён выправіўся з гета следам за сваім сынам Ізраілем ствараць базу габрайскага партызанскага атрада ў каладнянскім лесе, але ў сэнсе баявітасці мог даць фору любому маладому. А ўжо калі пачынаў распавядаць пра свою партызаншчыну ў грамадзянскай вайне ў 1919-м, дык маладзей, здавалася, проста на вачах! Хто ж як не ён, бывалы лясны баец, мог навучыць законам ляснога

жыцця маладых партызанаў. “Тут, у лесе, такі закон, — любіў паўтараць Шымен, — глядзі ва ўсе вочы ды слухай ва ўсе вуши, а патроны каб былі заўжды сухія і напагатове!”

Аднаго разу, калі камандзір Ізраіль Лапідус выправіўся разам з шасцюдзесяццю партызанамі на дыверсію да шашы, што вяла з Пухавічай на Стaryя Дарогі, стары Шымен апінуўся ў першых шэрагах. “Цярпенне, хлопцы, галоўнае — цярпенне...” — папярэджваў маладыя “тарачыя галовы” Шымен, калі партызаны, стаіўшыся, чакалі на ўзбочыне. І дачакаліся-такі, паслухаліся старога! Цэлы карны атрад эсэсаўцаў, што ехаў на дзвеяці грузавіках “ачышчаць” лес ад партызанаў, знайшоў свою смерць пад кулямі саміх жа партызанаў. Знінацку байцы Ізраіля Лапідуса абрынулі на нацыстай такі шчыльны агонь, што тыя, агаломшаныя, пачалі праста выкульвацца з машын, дзе на іх урукапашную ўжо кінуліся партызаны. Білі не шкадуючы, чым толькі можна было. Заскочыўшы ў кузай аднаго з грузавікоў, стары Шымен пачаў дубасіць па галавах гітлераваўцаў прыкладам сваёй віントоўкі ды пры гэтым яшчэ па-камандзірску падбадзёраўца таварышаў: “Біце іх, хлопцы, адплаціце ім за гета, за Тучынку!” У той сутычцы былі знішчаныя семдзесят чатыры карнікі. Некалькіх з іх Ёсель Янкелевіч задушыў уласнымі рукамі. Абрам Халяўскі, які размажджэрый чарапы некалькім немцам ручкаю рэвальвера, жартаваў: “Шкада было на іх траціць патроны!” Падсумаваў вынікі той аперациі Шымен: “Мы ўзялі восем немцаў у палон, дык калі яны пачулі наш менскі ідыш, іхная паганая кроў, пэўна, так і застыла на месцы...”

Колькі чалавек было ля вогнішча — столькі і гісторый. Лейзер Лосік расказаў, як “па сваёй уласнай ініцыятыве” даў аднаму селяніну, якога добра ведаў, заданне прывесці з Менскага гета ў лес группу габраяў. Першы раз ўсё закончылася паспяхова (разам з іншымі габраямі селянін прывёў у лес мазі і сястру Лейзера). І другі раз абышлося. Трэці — не...

Гісторыя, якую распавеў Ісаак Міндэль, прагучала як анекдот, але так здарылася на самой справе, на пачатку “марофона”: “Нямецкі самалёт праляцеў над нашымі галовамі і скінуў бомбу, тая ўпала — ну проста мне над ногі! Сапраўдны цуд, бо гэта ж колькі партызанаў толькі што створанага атрада імя Пархоменкі маглі загінуць ад гэтай бомбы! Але яна не ўзарвалася. І што, вы думаецце, зрабілі нашыя хлопцы? Хаім Бернштгайн, Хаім Двоскін і Цукерман, тройка партызанскіх дынамітчыкаў, надумалі адаслаць бомбу назад — ейным жа гаспадарам. Яны “замініравалі” ёю дарогу блізу вёскі Паўдарожжа (Івянецкага раёна). Вынік? Трыццаць фашыстаў, якія ехалі “марофоніць” у партызанскі лес, былі забітыя сваёй жа бомбай, вернутай ім габрайскімі партызанамі...”

...Мы маглі б так праседзець тры дні і тры ночы, бадай, не кранаючыся з месца, хіба што зрэдзьчас падкладваючы ў агонь галілё, і ўсё адно не змаглі б расказаць пра ўсё, што зрабілі габраі, прарваўшыся праз гетаўскую агароджу, каб помсціць з лесу забойцам нашага народа.

Тады мы яшчэ не ведалі дакладных лічбаў, якія адлюстроўвалі б маштаб удзелу габраяў у партызанскім руху. Але мы ведалі пэўна, што па нашай ініцыятыве, з гета і з лесу, з данамогай баявой арганізацыі Менскага гета, то бок не адной сотні яе сяброў і прыхільнікаў, а таксама з данамогай менскіх падпольшчыкаў “на тым баку” і прыязных да нас партызанскіх камандзіраў, былі створаныя наступныя партызанская фармаванні:

партызанскі атрад № 406 (пазней злучыўся з знакамітым атрадам “Дзядзькі Васі”);

5-ы партызанскі атрад імя Кутузава (II Менскай партызанскай брыгады);

партызанскі атрад імя Будзённага (брэгады імя Панамарэнкі);

партызанскі атрад імя Дзяржынскага (брэгады імя Фрунзе);

партызанскі атрад імя Сяргея Лазо (пазней злучыўся з атрадам імя Кутузава);

партызанскі атрад імя Пархоменкі (брэгады імя Чапаева);

партызанскі атрад № 106 (“зорынцы”), які складаўся больш як з 600 габраяў Менскага гета...

Гэта — што датычыць беспасярэднага, арганізаванага, масавага ўдзелу менскіх габраяў ва ўзброенай партызанскай барацьбе супраць нацыстаў. Мы падалі дадзены спіс у Беларускі штаб партызанскага руху, і там яго пацвердзілі. Гэтаксама мы паведамілі ў штаб факты наконт актыўнага ўдзелу падполья Менскага гета ў шматлікіх дыверсіях, якія прынеслі смерць сотням гітлераваўцаў і значную шкоду прадпрыемствам, што працавалі на патрэбы нямецкага войска.

ЗАМІЖ СПАГАДЫ І ДАЛАМОГІ — НЯНАВІСЦЬ І ПАГРОЗЫ

Першыя дні пасля вызвалення мы, гетаўская-партызанская актыўісты, часта наладжвалі “паседжанні” — бадай што як “камітэт”. Апошні раз мы сабраліся ўпяцёх: Нохэм Гольдман, Барыс Хаймовіч, Хаім Александровіч, Роза Ліпская і я. Урэшце, мы былі ўжо не ў гета, дзе адчувалі адказнасць за лёс тысячу зняволеных нацыстамі габраю. И мы былі ўжо не ў лесе, адкуль маглі дапамагаць гетаўцам, нават не пытаяючыся на гета афіцыйнага дазволу. И гета, і лес аднолькава засталіся ў мінульым. Цяпер мы знаходзіліся пад уладаю савецкіх нормаў, якія адмаўлялі людзям у якой-колечы ініцыятыве без найвышэйшага ўзгаднення яе з адзінай партыйнай лініяй і дазволу на яе з боку ўрадавых органаў. Урэшце, і з гэткіх вось “паседжанні”, на якіх мы прымалі незалежныя пастановы, нас запраста маглі абвінаваціць у найчайжэйшым з усіх злачынства — фракцыянізме, і нават не проста ў фракцыянізме, а ў нацыяналістычным фракцыянізме! Што ж, праз нейкі час яно сапраўды акурат так і здарылася: абвінавачванні абрынуліся з самас верхатуры партыйна-ўрадавага апарата Беларусі, а менавіта з вуснаў самога Старшыні Савета Міністраў і Першага сакратара Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі...

Тады ж, на нашым заключным “паседжанні”, мы, былыя кіраўнікі баявой арганізацыі Менскага гета, пастанавілі:

1) мабілізаваць групы габрайскіх партызанаў (чым больш іх будзе — тым лепей) для збору звестак па ўсіх партызанскіх брыгадах і атрадах на конт колькасці габраю, якія прыйшли ў лес з гета ў складзе арганізаваных суполак або паасобку. Барыс і Хаім прызначаліся адказнымі за ўсходнія раёны; Нохэм, Роза і я — за заходнія. У выбары канкрэтных крыніцаў інфармацыі апірацца на ўласны одум;

2) усякім магчымымі сродкамі па старацца данесці да кіраўнікоў кампартыі і ўрада праўду пра тое, што адбылося з габраямі ў Менскім гета, праўду пра ўдзел гетаўцаў у антынацысцкім супраціве, а таксама пра сітуацыю, у якой апынуліся габраі цяпер, калі пакінулі лес ці ўкрыцці. И — папрасіць дапамогі для іх вяртання да нармальнага жыцця.

Да перанісу габраю спрычыніўся не адзін тузін групуў габрайскіх партызанаў. Некалькі з іх нават знайшли магчымым зноў вярнуцца ў лес, каб сабраць звесткі па тых брыгадах, што не бралі ўдзелу ў парадзе. Зрэшты, мы

асабліва не спадзяваліся, што гэткім чынам вызначым дакладную колькасць габраю, якія змаглі вырвацца з гета, або тых, хто асалеў пасля доўгіх гадоў і месяцаў барацьбы. И тым не менш такі перапіс дазваляў нам прынамсі прыкладна ўявіць маштабы супраціву менскіх габраю: наколькі актыўна адрэагавалі ў калектыўным і індывідуальным парадках менскія гетаўцы на наш галоўны да іх зварот у першыя месяцы акупациі “Гета азначае смерць! Прарывайцесь скрозь гетаўскую агароджу!”?

“Ніжняя рыса” падлікаў выглядала прыкладна так: за 4 месяцы ў 1941-м, за ўвесі 1942-гі і за 9 — у 1943-м) з Менскага гета ў лес пащанцавала выбрацца блізу дзесяці тысячам габраям, у іх ліку жанчынам, дзецям і старым. Галоўнымі “праваднікамі” гетаўцаў у лес былі гетаўская баявая арганізацыя, падпольны гарадскі цэнтр і розныя партызанская фармаванні. Некаторая колькасць габраю патрапіла ў лес незалежнымі групамі і паасобку. Колькасць габраю, якія перажылі ваеннае ліхалецце ў “рускай зоне”, нам вызначыць не ўдалося.

Што да нашай другой задачы — дапамагчы габраям вярнуцца да нармальнага мірнага жыцця, то тут нас чакала глухая каменная сцяна.

Адпаведна з нашай пастановаю я папрасіў сустрэчы з загадчыкам аргінструктарскага аддзела ЦК КП(б)Б В. Закурдаевым. Наогул дамовіца пра сустрэчу з высокім партыйным або ўрадавым работнікам заўсёды было нялёгка. Тым больш складана — наколькі я меркаваў — мне будзе прабіцца на гэтакую сустрэчу пад час бязладдзя першых месяцаў пасля вызвалення, бязладдзя ў тым ліку і ва ўрадавым апараце краіны, а тут — калі ласка! — на першую ж маю просьбу мне адказваюць, што таварыш Закурдаеў будзе ча-каць мяне наступнай жа рашце! Зрэшты, радаваўся я дарма...

Я пакідаў кабінет Закурдаева прыгнечаны як ніколі. Хаім Александровіч вельмі трапна тады згадаў сваю ўлюблённую габрайскую показку: “Ты хадзіў патрабаваць спадчыну, а мусіў заплаціць за пахаванне...” (Падрабязнасці сустрэчы з Закурдаевым можна знайсці ў маёй книзе “Ву біст ду, таварыш Сідараў?” (“Дзе вы, таварыш Сідараў?”, Тэль-Авіў, 1975. С. 232—253.)

Закурдаеў не тое што не прыслухаўся да маіх словаў — ён нават не даў мне магчымасці як след выказаць нашыя праблемы. Я проста не разумеў, чаму ж тады мне так ахвотна прызначылі гэтую сустрэчу. На момант я нават яшчэ падумаў, што гэта зрабілі з-за спачування вялікай трагедыі нашага на-рода і што яны ўсё ж гатовыя былі нам дапамагчы... Як жа я памыляўся, ду-маючы гэтак!

Не даўшы мне нават раскрыць і рота, Закурдаеў адразу ж папрасіў мяне ў самых дробных падрабязнасцях расказаць пра дзейнасць Менскай гарад-ской баявой арганізацыі: з чые ініцыятывы стваралася; хто былі арганізата-ры; ці былі і якія рознагалосці сярод удзельнікаў ды інш. И пакуль я адказваў на ягоныя пытанні, ён усё запісваў і запісваў...

Калі ж я падышоў да сутнаснай мэты свайго візіту і пачаў распавядаць

пра падзеі ў гета, ролю гетаўскага падполля, сітуацыю з габрайскімі партызанамі пасля іхнага вяртання з лесу, Закурдаеў прыкметна занерваваўся. Ім няма дзе жыць, казаў я, бо нават у каго і ацалела былая кватэра, то там ужо даўно пасяліліся іншыя людзі. Ім няма што апрануць, няма грошай на харчаванне. А што ўжо казаць пра культурнае габрайскае жыццё, ад якога не засталося і следу! Варты ўсё зрабіць для яго адраджэння, каб паказаць, што нацысцкім варварам не ўдалося дасягнуць сваёй мэты — знішчыць культуру габрайскага народа...

Чым больш я гаварыў пра сутнасць нашых проблемаў, тым ўсё больш відочнай рабілася “рэакцыя” загадчыка аддзела ЦК — ён проста мяне не слухаў. Ён нават не глядзеў у мой бок. Калі ж я скончыў, Закурдаеў страпаниўся, прастэрліў мяне калючым позіркам і ў якасці адказу задаў мне пытанне, якім проста забіў мяне на месцы, я ледзь не трымнуўся з того цэкоўскага крэсла. Пасля ўсяго, што я яму расказаў, ён запытаў мяне, і “пытанне” ягонае насамрэч было сцверджаннем: “З усіх народаў, нацыянальнасцяў і народнасцяў СССР — чаму нікога больш так ненавідзяць, як габрай?”

Я нічога не адказаў на гэта. Але ж, напэўна, Закурдаеў ўсё зразумеў па майм твары, бо тут жа змякчыў сваё антысеміцкае “пытанне”, праланаваўшы мне “усё”, што я яму распавеў, выкласці ў пісьмовай форме...

Пасля ўсяго гэтага мы тым не меней падрыхтавалі дакумент, у якім падрабязна прасачылі ўсю гісторыю Менскага гета разам з усімі жахамі, што выпалі на долю ста тысячаў савецкіх габраў, пералічылі ўсё, што зрабіла для габраў гетаўскага падполле, і прыкладлі спіс 150 найбольш актыўных гетаўскіх падпольшчыкаў. Гэтаксама мы апісалі цікавое цяперашнє становішча 5000 габраў, якія хацелі в бярнуцца да нармальнага жыцця пасля службы ў партызанскіх атрадах ці пасля доўгіх пакутлівых гадоў “чакання” ва ўкрыццях у “рускай зоне” Менска ці бліжэйшых вёсках. І пры канцы мы прасілі забяспечыць фінансавую дапамогу габраям і паспрыяць у аднаўленні габрайскага культурнага жыцця. Каб унікнуць якіх-колечы падазрэнняў у “габрайскім фракцыянізме”, мы паставілі пад нашым “мемарандумам” толькі адзін подпіс — мой. І паслалі ўсе паперы ў сакратарыят Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б.

Неўзабаве пасля гэтага я атрымаў запрашэнне на сустрэчу з сакратаром ЦК КП(б)Б таварышам Маліным. Як і Закурдаева, яго, здавалася, цікавіў перш за ўсё гарадскі цэнтр супраціву, асабліва ягоны арганізацыйны перыяд, асобы ягоных кіраўнікоў, іхная дзейнасць і іхныя рознагалосці ўнутры цэнтра (асабліва ў сувязі з Ваенным саветам). (Некаторыя савецкія гісторыкі спрабуюць рэабілітаваць Ваенны савет, нягледзячы на то, што ягоныя кіраўнікі цалкам зламаліся пад час гестапаўскіх допытаў.) І зноў жа, як і Закурдаеў, Малін зусім не цікавіўся ані тым, што здарылася ў Менскім гета, ані вядучай ролію гетаўскага падполля ў стварэнні таго ж гарадскога цэн-

тра супраціву, ані праблемамі, з якімі сутыкнуліся тысячы ацалелых габраў ціпер, пасля вызвалення Менска. Пры канцы я пачуў, бадай, тое ж са-мае, закурдаеўскае: “Падрыхтуйце дакладную запіску і чакайце адказу”.

Мае сябры, беларускія пісьменнікі, адкрылі мне “тайну” — чаму Закурдаеў і Малін гэтак хутка мяне прынялі і чаму яны гэтак цікавіліся менавіта тым, як стваралася гарадская падпольная арганізацыя.

Па-першае, з усіх людзей, якія стаялі ля выгтоакаў першага і другога цэнтраў супраціву ў Менску, я быў адзіны, хто ацалеў пад час вайны. (Праз гады мae розныя дакументальныя сведчанні выкарыстаюць у сваіх працах гісторыкі і белетрысты.) А па-другое, калі ў пачатку 1942 года ў Маскве даведаліся пра стварэнне ў Менску баявой падпольнай арганізацыі, там расцанілі гэта як... справу рук правакатарапа!

Зрэшты, у гэтага ганебнага “тумачэння” была свая логіка. А як жа інайчай маглі растлумачыць узікненне падполля ў Менску партыйнай і ўрадавыя кіраўнікі Беларусі, якія, у першыя ж дні вайны панічна ўцякаючы на ўсход, не толькі анічога не зрабілі, каб эвакуяваць насельніцтва, але нават не пакінулі аніводнага з сваіх афіцыйных прадстаўнікоў для арганізацыі супраціву нямецкім акупантам у сталіцы? Дапамогі ж ад ЦК КП(б)Б не было — хто ж яшчэ тады мог стварыць падполле? А тут яшчэ і неўская габрайская падпольная арганізацыя, якая ўжо да гэтага была створаная ў гета, але пасля чамусыці спрычынілася ѹ да стварэння гарадскога падполля? Дый на чале якісці неўядомы малады чалавек Славік Пабядзіт! Ну, вядома ж, правакатарапы!..

Такім чынам, як адзінага жывога з кагорты стваральнікаў Менскага баявога падпольнага цэнтра, мяне мусілі ціпер “дапытваць” — каб праз чатыронаццаць гадоў, у ліпені 1960 года, змог з’яўіцца “афіцыйны дакумент”, падрыхтаваны супрацоўнікамі Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ і Інстытута гісторыі АН БССР, — даследаванне дзейнасці падпольнай баявой арганізацыі ў Менску, заснаванае на сведчаннях відавочцаў.

Датычна гета ў прадмове да гэтага “афіцыйнага дакумента” знаходзім: “У гета, якое гітлеравцы заснавалі ў раёне Астроўскага, Рэспубліканскага, Абутковай, Апанскага, Сухой, Татарскай вуліцаў і Юбілейнай плошчы, савецкія жыхары габрайскай нацыянальнасці былі цалкам знішчаны.” Наконт гетаўскай баявой арганізацыі даследаванне кажа, што “у гетаўскай групе былі: М.Л.Гебелеў, М.Л.Екельчык, М.М.Пруслін, Х.М.Прусліна, Г.Д.Смоляр (“Яфім”, “Скромны”, “Сталярэвіч”), Н.Л.Фельдман і іншыя”. І гэта — ўсё.

Пры апісанні дзейнасці асобных менскіх падпольшчыкаў аўтары гэтага даследавання выкарыстоўвалі розныя мае матэрыялы, у тым ліку і першую кніжку пра Менскі гета, аднак яны цалкам прайгнаравалі ролю гетаўскага падполля і самаахвярныя подзвігі гетаўцаў. Што ж, даследаванне пісалася пад час росквіту антысемітизму ў Савецкім Саюзе, у тым ліку і ў Беларусі...

Тым часам для нашых незалежных габрайскіх ініцыятываў у Менску на-
дыходзілі зусім невясёлыя дні.

Неямы даведаліся, што якіясьці вулічныя хуліганы збілі, а затым абрабавалі некалькіх габрайскіх жанчын, якія спрабавалі прадаць сёе-тое з аца-
лелых (дзякуючы суседзям) каштоўнасцяў. Ім проста не было як інайчай зда-
быць гроши на харч. Група габрайскіх партызанаў і інвалідаў вайны, абура-
ных гэтым інцыдэнтам, прыйшла да мяне парыцца: “Што ж рабіць з гэтым
антысемітамі, якіх становіцца ў Менску ўсё больш і больш?” А што насам-
рэч нам было рабіць? Адзінае. Я так і сказаў ім: “Суправіцеленне! Такога
нельга цярпець!” Сказана — зроблена. Партызаны вельмі хутка прыстру-
нілі тых антысеміцкіх нягоднікаў, што паглуміліся з габрайскіх жанчын...

Прыкладна тым жа часам я зусім выпадкова сустрэў на вуліцы габрай-
скага пісьменніка Ірмяху Друкера. Ён яшчэ быў у войску. Мы ведалі адзін
аднаго яшчэ па сустрэчах у Харкаве, дзе я рэдагаваў габрайскую моладзе-
вую газету “Ды юнгэ гвардзіе” (“Маладая гвардыя”). Ад Друкера я даве-
даўся, што вярнулася ў Менск з усходу габрайскія паэты Айзік Платнер і
Гірш Камянецкі. (Пад час яжоўскай чысткі 1937—1938 гадоў ім ледзьве
удалося выратавацца.)

Неўзабаве мы сустрэліся ўчатырох і надумалі наладзіць габрайскі літа-
ратурны ранішнік. Я меўся падрыхтаваць лекцыю пра ролю савецкай габ-
райскай літаратуры ў барацьбе супраць гітлераўскага фашызму. Платнер і
Камянецкі збіраліся праста пачытаць свае вершы. (Друкер як савецкі вай-
сковец палічыў за лепшае не ўдзельнічаць у імпрэзе.) Дырэктар галоўнай
менскай бібліятэкі дазволіў нам правесці чытанні ў адным з пакояў аца-
лелага бібліятэчнага корпуса.

Гэта было першое габрайскае культурнае мерапрыемства пасля вызва-
лення. Прыйшло шмат людзей, “прагненых да слова на ідыш”. Усё працякала
так, як і было запланавана; не “па праграме” ж было толькі адно: у нейкі мом-
ант з свайго месца ўзняўся маёр паветраных сілаў і, выставіўшы пустое ру-
каво, гучна сказаў: “Хаця я і інвалід, але яшчэ магу абараніць неба над на-
шай габрайскай радзімай — Палестынай!”

Пра абедзве гэтых падзеі — наш “супрапіці” антысеміцкім хуліганам і
“прамове” габрайскага пілота — хутка прачулі высокія ўрадавыя чыноў-
нікі.

Аднаго разу вечарам на паседжанні партыйных работнікаў (на якім пры-
сутнічаў сам “бос”, Першы сакратар ЦК КП(б)Б П.Панамарэнка) Платнер,
Камянецкі і я пачулі слова, якія, на думку абодвух маіх сяброў, савецкіх
габрайскіх паэтаў, можна было разумець не больш не менш як вынесены
нам трайм смяротны прысуд.

Панамарэнка цярпіла выслушахаў маю прамову, а казаў я шмат: пра сітуа-
цию з аца-лелымі габраямі, пра неабходнасць спагадлівага падыходу да гэ-
тих людзей, якія столькі напакутаваліся, страцілі родных і блізкіх, а цяпер

яшчэ засталіся без даху над галавой, без працы, нарэшце, пра тое, што габ-
рай цяпер мелі патрэбу ў самай рознай падтрымцы, у тым ліку і культурнай,
праз мастацкую творчасць габрайскіх пісьменнікаў і актораў...

Аднак гэтым разам я не пачуў прапановы “усё занатаваць”. Нашая “да-
кументацыя” была ўжо добра вядомая Панамарэнку; на гэтым паседжанні
ён якраз-такі ўспомніў наш “мемарандум”, абвінаваціўшы мяне ў “нацыя-
налістычнай абмежаванасці”. Ды каб жа на гэтым і скончыліся ягоныя аба-
вінавачванні! Не, гэта было яшчэ саме мяккае з таго, што ён нам сказаў. У
той позні вечар мы пачулі ад яго словаў, поўныя адразу і пагрозаў, і аба-
вінавачванняў, і варожасці: “Гэта вашыя людзі арганізавалі габрайскія бан-
ды, каб біць інвалідаў вайны! Гэта вы наладзілі габрайскую нацыяналістыч-
ную сустречу з сіяніцкімі прамовамі! Мы хутка пакладзем канец усяму
гэтаму...”

Вось што мы пачулі! І хоць пасля гэтага, адрозна ад маіх савецкіх ся-
броў, я ўсё яшчэ сумніваўся ў тым, што гэткім чынам Панамарэнка абвясціў
нам смяротны прысуд, мяне не на жарт апанавала трывога за наш далейшы
лёс. (Праз чатыры гады Платнера і Камянецкага арыштавалі. Неўзабаве пас-
ля “рэабілітацыі” яны памерлі ў Менску.)

Хутка, наколькі мог, у ту юнікую зіму 1944—1945 гадоў я напісаў
кніжку пра Менскае гета і адвёз яе ў маскоўскае выдавецтва “Дэр Эмес”.
Калі я расказаў пра ўсе нашыя апошнія нягоды сакратару Габрайскага анты-
фашысцкага камітэта Шахне Эштэтину і майму старому сябру Іцыку Фефе-
ру, у мяне склалася ўражанне, што яны не ўспрынілі пагрозы беларускага
“боса” надта сур’ёзна. Адно, што парайлі яны мне, калі прагледзелі сабраны
намі матэрыйял пра Менскас гета і цяперашнюю сітуацыю з габраямі, — гэта
падняць у Менску пытанне аб пераводзе мяне на сталую працу ў Габрайскі
антыфашысцкі камітэт у якасці прадстаўніка камітэта ў Беларусі.

Калі ж я папрасіў іх напісаць для мяне якую-колечы “паперчыну”, нак-
шталт рэкамендацыі, яны завілялі і ўрэшце адмовіліся гэта зрабіць. “Ты ве-
даеш, як, што і дзе трэба сказаць”, — пачуў я ад Іцыка. У той жа час ён
заплёніў мяне, што сабраныя намі матэрыйялы абавязкова дойдуць “да самага
верху”. (І сапраўды, праз нейкі час яны былі надрукаваныя ва ўнутраным
бюлётэні ЦК КПСС у Москве.)

У “свайм” жа ЦК КП(б)Б мне заяўлі адназначна й катэгорычна, што
аніякага прадстаўніка Габрайскага антыфашысцкага камітэта ў Беларусі не
будзе.

Дзякуючы клопатам кіраўнікоў антыфашысцкага камітэта я ўладка-
ваўся спецкорам газеты “Эйнікайт” (“Адзінства”) па Беларусі, што дало мне
магчымасць, будучы ў эпіцэнтры габрайскага жыцця, самому рабіць высно-
вы: ці можна было ў СССР загаіць глыбокія раны, якія нанёс габрайскому
народу Гітлеру?..

Пасля аднаго з паседжанняў у канцы 1945 года, пад час якога кіраўнік

Савецкага інфармацыйнага бюро і намеснік наркама замежных спраўай Лазоўскі заслухаў справа здачу Габрайскага антыхашысцкага камітета, я прыйшоў да высновы, што на савецкую габрайскую супольнасць насоўваеца катастрофа. (Як прадстаўнік “Эйнікайта” я атрымаў дазвол прысутнічаць на тым паседжанні.) Менавіта тады ў прысутнасці высокіх вайсковых чыноўнікаў і — вядома ж! — агентаў дзяржбяспекі разгарэлася неўтаймаваная спрэчка паміж Іцыкам Феферам і Ператам Маркішам з самымі жахлівымі абвінавачваннямі і контрабвінавачваннямі.

Для мяне стала зразумела: над Габрайскім антыхашысцкім камітэтам ужо быў занесены страшэнны кулак, якому заставалася адно давяршыць свой смяротны ўдар...

Між тым кулак гэты вісеў яшчэ амаль тры гады. Пра смяротны ўдар я да-ведаўся, калі быў ужо ў Польшчы.

ФІНАЛ ІНШЫ I... АДНОЛЬКАВЫ

Пасля паўстання ў Варшаўскім гета й татальнага знішчэння найбуйнейшай габрайскай супольнасці ў Еўропе Гітлер узяўся за ліквідацыю ўсіх астатніх гета. Менскае было адным з апошніх.

Як растлумачыць, што гета ў Менску праіснавала на шэсць месяцаў даўжэй, чым гета ў Варшаве, даўжэй, чым гета ў Беластоку і Вільні, не казучы ўжо пра менш населеныя гета? Пытанне — не з шэрагу малазначных. Асабліва калі згадаць, што дзікунскія намеры нацысту ў дачыненні да савецкіх габраў выявіліся ва ўсёй сваёй непрыхаванай азвярэласці ў сталіцы Украіны Кіеве, дзе разня ў Бабіным Яры адбылася *адразу ж пасля* акупациі горада. Падобным жа чынам дзейнічалі яны і на ўсіх астатніх савецкіх тэрыторыях — у Крыме і на Паўночным Каўказе, у Смаленску і ў самой Беларусі, дзе найбуйнейшыя габрайскія супольнасці бязлігасна выразаліся адна за адной.

У некаторай ступені нямецкія й савецкія дакументы даюць нам адказ на гэтае пытанне.

Горад Менск стаўся тым найважнейшым стратэгічным пунктам, які Гітлер, як той казаў, не мог ні абысці, ні аб'ехаць пад час сваіх маланкавых ваенных аперацыяў у кірунку да Масквы; да самага апошняга моманту Менск быў ваенна-адміністрацыйным цэнтрам, дзе сканцэнтравалася значная колькасць нямецкіх вайсковых адзінак, у тым ліку й тых, якія ў дадатак да сваіх рэзервовых і абарончых функцый выконвалі ролю забеспечэнцаў матэрыяльных патрэб фронту.

Савецкае даследаванне падпольнага руху супраціву ў Менску, пра якое мы згадвалі вышэй, падае, што ў Менску “знаходзіўся сталы вайсковы гарнізон колькасцю 5000 чалавек (у тым ліку афіцэр); акрамя таго, тут былі размешчаныя рэзервовыя часткі, штаб корпуса, які ахоўваў тылы сярэдняга фронту, штаб СС і ягоныя падраздзяленні, кіраўніцтва СД (Sicherheitsdienst), палявая паліцыя, гестапа, выведка ды інш. Тут немцы таксама сканцэнтравалі свае адміністрацыйныя органы: генерал-камісарыят Беларусі (які ўзначальваў гаўляйтэр Вільгельм Кубэ), раёны камісарыят і Менскі гарадскі камісарыят”.

Гэту велізарную акупацийную машыну трэба было аблігуюваць. Менскае гета зрабілася галоўным пастаўшчыком прымусовай працоўнай сілы для гэткай вялікай колькасці вайсковых і цывільных нямецкіх аб’-

ектаў, а таксама для прадпрыемстваў, якія не былі эвакуяваныя або ацалелі пасля бамбёжак. З часу ўсталявання савецкай улады менскія габраі пера- важна былі рабочымі, шмат хто — высокай кваліфікацыі, прычым не толькі ў “традыцыйных” габрайскіх спецыяльнасцях.

Гэты факт (яго адзначаюць і нямецкія дакументы) якраз і брала ў разлік вышэйшае кіраўніцтва ў Берліне, калі аддавала дырэктыву, згодна з якой габрайскім рабочым-спецыялістам часова гарантаваліся жыщё і праца. У той жа час нацысцкая ўлада ў Менску самымі рознымі сродкамі імкнулася ізаляваць іх ад астатніх гетаўцаў, асабліва пасля таго, як габрайскія рабочыя пачалі раптоўна “знікаць” з гета. (Падпольная гетаўская арганізацыя сістэматычна выводзіла ўсё новыя і новыя групы габраі ў партызанскі лес.) Апрача загаду аб стварэнні ў гета асобнай “зоны для спецыялістаў” (загаду, які ў значнай ступені сабатаваўся гетаўскім падполлем), у мэтах ізаляцыі гетаўскіх “спецыялістаў” рабіліся і іншыя заходы, у прыватнасці, “казерніраванне”, згодна з якім габрайскія рабочыя мусілі заставацца на сваіх працоўных месцах і днём, і ўначы. Калі ж некаторыя габраі “навучыліся” пераадольваць і гэтую перашкоду, нацысты ўзялі рабочых пад узброеную варту і ў ход пайшлі сумнавядомыя метады, вынайдзеныя й адпрацаваныя ў канцэтрацыйных лагерах.

Нямецкія габраі ў “гамбургскім” гета спачатку былі крышкай ў больш прывілеяваным становішчы дзякуючы “ліберальнаму” стаўленню да іх генеральнага камісара Кубэ. З гэтае прычыны ўзнік востры канфлікт паміж Кубэ і эсэсаўскім начальнікам Штраўхам, які нават паскардзіўся быў на гаўляйтэра ў Берлін. Ва ўсіх цывільных акупацыйных структурах, у тым ліку ва ўласным кіроўным апараце, Кубэ задзейнічаў пераважна нямецкіх габраі і нават стварыў для іх спецыяльнае прадпрыемства. Такая сітуацыя доўжылася да ліпеня 1942 года, калі ў выніку чарады бойня ў “гамбургскім” гета было ліквідавана. (Роля “гамбуржцаў” у забеспячэнні немцаў працоўнай сілай была вельмі нязначнай, бо належалі яны пераважна да сярэдняга класа і інтэлігенцыі.)

Поруч з агульным імкненнем нацыстаў “апчаджаць” габрайскіх рабочых для задавальнення ўласных жа патрэбаў у працоўнай сіле прыкметна вылучаецца той беспрэцэдэнтны факт, што ў Менскім гета знішчальныя “акцы” праходзілі заўсёды, без перапынкаў, ад самага пачатку. Ва ўсіх іншых буйных гета перыяды “зацишша” доўжыліся цэлія месяцы. У Менскім жа не праходзілі і тыдня без планамерных смяротных “акцыяў” ці ла-кальных пагромаў на пэўных вуліцах. У выніку гэтага дзённага й начнога крывавага тэрору насельніцтва гета скарачалася сістэматычна і ў вялікай колькасці. Няўхільная боязь аказацца ахвярай раптоўной аблавы карнікаў была прычынай надзвычай напружанай атмасферы — гэта таксама ёсьць адметнаю ўласцівасцю Менскага гета. У такой сітуацыі вынаходліўасць мен-

скіх гетаўцаў у ладаванні рознага роду хованак дасягнула нечуванага роўні тэхнічнай дасканаласці.

Спецыфіку Менскага гета вызначаў і шэраг істотных фактараў, якія датычылі наогул габрайскай супольнасці Менска, ейнай даваенай гісторыі і асаблівасці нямецкай акупасці.

Першое. Адрозні ад габраі Польшчы і Заходняй Еўропы савецкія габраі не мелі доступу да інфармацыйных крыніцаў, з якіх яны маглі б даведацца пра смяротную небяспеку, якую ўяўляў для габраства гітлераўскі фашызм. Напрыклад, менскія габраі не ведалі пра “Крышталевую ноч” (*Kristallnacht*) у Германіі, не ведалі пра масавае выгнанне польскіх габраі ў Збонжын, не ведалі ні пра гітлераўскі план вынішчэння габраі ў ягоным “Mein Kampf”, ні пра “канчатковае развязанне” (*Endlösung*) габрайскага пытання, пра што гаварылася на канферэнцыі ў Ванзе. За два тыдні да нападу Гітлера на Савецкі Саюз савецкае кіраўніцтва афіцыйна адмаўляла існаванне такай пагрозы. Гэта дэзарыентавала савецкае насельніцтва наогул і запаківала габраі ў прыватнасці.

Маўчанне савецкага пралагандысцкага апарата пра гітлераўскі тэрор у Германіі і акупаваных краінах Заходняй і Ўсходняй Еўропы ўсыпляла пільнасць габраі, многі з якіх, асабліва габраі старэйшых пакаленняў, меркалі, што “гэта тыя ж самыя немцы”, якія акупавалі Менск пад час Першай сусветнай вайны, і што можна будзе неяк “паладзіць з імі”. У першыя дні гета мне даводзілася чуць ад многіх гетаўцаў, што тэрор у Менску — часовы і што прычына ўсіх нашых пягодаў — неабмежаваная ўлада нямецкіх вайскоўцаў.

Такім чынам, адной з галоўных вызначальных рысаў габраі Менскага гета была іх поўная пісіхалагічна-палітычная дэзарыентаванасць.

Другое — поўная дэзарыентаванасць і бездапаможнасць менскіх габраі ў тым, што датычыла інстытуцыйлізацыі нутранога гетаўскага жыцця пад безузынным тэрорам немцаў. Эта асаблівасць паходзіла яшчэ з савецкага мінулага, калі ў 1930-х былі ліквідаваны ўсе арганізацыйныя формы габрайскага грамадскага і культурнага жыцця.

Ва ўсіх гета ўсходняй Еўропы мадэллю габрайскай рады (юдэнрату) служыла даваенная кегіла, арганізаваная па партыйным прынцыпе. У Менску не толькі не засталося і следу ад кегілы, але і не існавала аніякіх савецкіх габрайскіх арганізацый, кіраўніцтва якіх магло бы стаць стрыжнем пры стварэнні юдэнрата. Ва ўсялякім выпадку Менскіе гета было адзіным, дзе юдэнрат выбіраўся беспасярэдна акупацыйнымі ўладамі, дый тое было зроблена цалкам наўгад.

Праўда, здарылася так, што прызначаныя немцамі юдэнратамі аказаліся сумленнымі ѹгоднымі людзьмі, якія насамрэч клапаціліся пра лёс гетаўцаў і якія да сакавіка 1942 года самі ўваходзілі ў падпольную гетаўскую арганізацыю. Стыль жа кіравання ў менскім юдэнраце, спосабы ар-

ганізацыі ягоных аддзелаў і біржы працы былі цалкам пазычаны ў савецкіх арганізацыйных мадэляў, што выявілася нават і ў тэрміналогіі.

У Менскім гета не існавала палітычных партыяў. І хоць гетаўская падпольная арганізацыя пачала стварацца на ўзор камуністычнай партыі, найперш шляхам рэкамендацыі ў склад падполля палітычна надзейных гетаўцаў, ад гэтага мадэлі вельмі хутка адмовіліся. Адзіным крытэріям суспольніцтва ў падпольнай ячэйцы або ў групе, якая выводзіла габраю ў лес, засталася рэкамендацыя падпольных актыўістаў, правераных і надзейных людзей. Важная роля ў арганізацыі падпольнай барацьбы належала выхадцам з Польшчы або Літвы, якія мелі за плячымі вопыт адпаведнай працы. Якой-колечы варожасці паміж “усходнікамі” і “заходнікамі” ў Менскім гета не існавала — праўда, да таго моманту, калі верхаводзіць у гета пачалі гестапаўскія “аператыўнікі”, на чале якіх стаялі два ўцекачы з Польшчы — Эпштэн і Рашенблат.

Адсутнасць у Менскім гета палітычных партыяў паскаравала працэс кансалідацыі руху супраціву і пераадolenня рознагалоссіі паміж “заходнімі” лідэрамі (якія лічылі, што для арганізацыі барацьбы і стварэння ўласна самой арганізацыі ў гетаўскіх умовах не патрабуецца анікага “дазволу звыш”) і “усходнімі” лідэрамі (якія прывыклі дзеянічаць толькі па ўказы). Між іншым, падпольшчыкам з “рускай зоны” пазбавіцца гэтакай “прычыкі” (якая напачатку і была перашкодай для стварэння Менскага гарадскога цэнтра супраціву) дапамаглі якраз кіраунікі гетаўскага падполля.

У Менскім гета не было і “класавых адрозненняў”, якія назіраліся ў іншых гета. Сярод менскіх гетаўцаў не існавала відочнага падзелу на багатых і бедных. Савецкая сацыяльная і эканамічная палітыка мела тэндэнцыю да “ўраўноўвання” сацыяльнага статусу грамадзян, у тым ліку і габраю. Аднак менавіта гэтая акалічнасць і прывяла нарэшце да таго, што смяротнасць ад голаду й хваробаў дасягнула крытычнага роўню на другі год акупацыі — то бок тады, калі паспелі ўжо вычарпацца тыя небагатыя грашова-матэрыйныя “запасы” гетаўцаў, якія можна было абмяніць на харч. Па сутнасці выжыць зрабілася магчымым толькі працуючы на немцаў, бо гэта гарантавала хоць нейкае харчаванне. Разам з безупынным тэрорам гэтая акалічнасць вытлумачвае, чому ў Менскім гета не было крамаў, кавярняў, кабарэ, тэатраў, як у іншых гета. Гэта проста было немагчыма.

У Менскім гета не было і знаку культурнага жыцця. Па-першае, адлучаныя ад свайго нацыянальнага культурнага жыцця ў выніку савецкай культурнай палітыкі, менская габрай не адчуvalі ўжо і патрэбы яго мець, і наўрад ці з’яўліся б у гета якія культурніцкія ініцыятывы, калі б на гэта нават меўся дазвол. А па-другое, у атмасферы заўсёднага страху за ўласнае жыццё было немагчыма і думаць пра такія рэчы. Праўда, у першыя месяцы гета яшчэ былі якісьці кволыя спробы гетаўскіх вернікаў стварыць штосьць накшталт кангрэгацыі, хоць бы на выпадкі вялікіх святаў, але і ад гэтага неўза-

баве адмовіліся з прычыны ўсё той жа пагрозы ці не штодзённых раптоўных аблаваў нацысту.

Летнімі вечарамі гетаўцы звычайнай збіralіся ў сваіх нутраных дворыках, каб перакінуцца “словам на ідыш”. Тут, за зачыненымі веснічкамі, можна было пагутарыць з габраямі, якія колісці вучыліся ў хедэры ці звычайнай габрайскай пачатковай школе; заўсёдышы цікавымі суразмоўцамі былі выпускнікі Менскага педагогічнага інстытута. Нярэдка сярод гетаўцаў трапляліся вельмі добрыя знаўцы габрайскай літаратуры, і ў найболыш “мірныя” вечары мы настальгічна чыталі па памяці Ізі Харыка, Аксельрода ды іншых габрайскіх паэтаў.

У сярэдзіне жніўня 1941 года ў Менскім гета пачала выкрышталізоўвацца падпольная арганізацыя, якая паступова выпрацавала структуру, вызначыла мэты і метады барацьбы дый узялася за практичнае выкананне сваіх задачаў. Хоць структура гетаўскай арганізацыі і была, можна сказаць, заカンспіраванай (ячоікі ад пяці да дзесяці чалавек), аднак жа галоўным арганізацыйным прынцыпам, як бачыла яго кірауніцтва ад самага пачатку, мусіў быць такі: кожны падпольшчык мусіць хавацца ад ворага і ад падазровых асобаў, але — не ад звычайнага гетаўца. Якраз апошняму сябра падпольнай ячэйкі і павінны быў вытлумачваць гетаўскую сітуацыю і менавіта ад яго даведвацца, чым жывуць гетаўскія габраі і што найболыш ім патрэбна ў пэўны момант.

Было няпроста навучыць актыўістаў “усходнікаў” прынцыпам канспірацыі, якая была ці не другой натурай актыўістаў “заходнікаў”: Хайма Александровіча, Аўрома Шляхтовіча, Рувіма Гейблюма, Геніка Цукера і мяне. Савецкім жа габраям малодшага і старэйшага пакаленняў гэтыя прынцыпы былі цалкам чужкія — акалічнасць, якая і сталася галоўнай прычынай многіх правалаў, асабліва калі за падпольшчыкамі пачалі шпёніць “аператыўнікі”.

Сувязі гетаўскага падполля з першым юдэнратам, з ягонымі адказнымі асобамі на прадпрыемствах і наогул з значаю часткаю гетаўскага жыхарства паступова й спарадзілі чуткі пра “сакрэтнае кірауніцтва” арганізацыі. Урэшце, адпаведна з тымі прынцыпамі і ўяўленнямі, якія цягам доўгіх гадоў укараняліся ў савецкім менталітэце, нашае падпольнае кірауніцтва пачало разумецца бальшынёю гетаўцаў ні больш ні менш як “прызначанае” Москвой... Пазітыўнае ў гэтым міфе было тое, што людзі прымалі нашыя папярэджанні і звароты блізка да сэрца. У сваю чаргу гэта дапамагала нам фармуляваць лозунгі і мэты, за якія мы меліся змагацца.

Аднак трэба прызнацца, што пераканаць габраю ў правільнасці нашага галоўнага лозунга “Гета азначае смерць! Разбурайце гетаўскую агароджу!” было зусім няпроста. Канчаткова паверылі нам гетаўцы толькі пасля шэрагу расправаў, якія учынілі нацысты ў 1941-м, калі ілюзіі наконт гітлерайцаў (маўляў, гэта тыя ж самыя немцы, якіх мы ведаем яшчэ па Першай сусвет-

най) пачалі развеявацца з кожнай новай ахвяраю, з кожнай новай бойняю... Пасля таго як быў “урэзаны” цэлы гетаўскі раён вуліцы Нямігі, да людзей дайшло, што мы ж іх пра гэта папярэджвалі, і неўзабаве гетаўцы пачалі ўжо самі ў нас пытацца: “Што рабіць? Якім чынам мы можам разбурыць гетаўскую агароджу?”

Знайсці хоць нейкі адказ на дадзеная пытанні і падмацаваць яго рэальнімі справамі — гэта і зрабілася сутнасцю руху супраціву ў Менскім гета і заставалася ёю да самых апошніх дзён ягонага існавання. У выратаванні жанчын, дзяцей і старых ды ў вывадзе гатовых да ўзброенай барацьбы гетаўцаў у партызанскі лес мы бачылі галоўны змест габрайскага супраціву нацыстам.

Адсюль мы й зыходзілі, калі прыкладалі самыя розныя намаганні, каб дасягнуць практычных вынікаў: шукалі ў “рускай зоне” людзей і месцы, дзе можна было б прытуліць габрайскіх дзяцей, і пасля перапраўлялі іх туды; у вялікай колькасці штампавалі гетаўскія пашпарты, працоўныя пропускі і “аўсвайсы” для жанчын і маладых габраю, якія адпаведна з савецкаю заўдзёнкаю не прыйшли абраці абразання; нарэшце, рыхтавалі лясныя базы, куды можна было б вывесці значную колькасць старых, жанчын і дзяцей. У выніку быў створаны габрайскі партызанскі атрад пад кірауніцтвам Шолама Зорына.

Адрозна ад іншых гета ў Менскім наогул не было спрэчак наконт таго, заставацца ўсім разам у гета і разглядаць яго як адзінную габрайскую базу для барацьбы або далучацца да партызанаў у лесе. Тут шмат што падказаў менскім габраям іх гістарычны досвед. Як і пад час грамадзянскай вайны 1918—1919 гадоў, калі для супраціву пагромшчыкам арганізоўваліся асобныя працоўна-сіянісцкія, бундаўскія і камуністычныя габрайскія атрады і калі габраі змагаліся ў шэрагах тагачасных партызанскіх атрадаў, — партызанская барацьба супраціві гітлераўскіх забойцаў разглядалася як натуральны спосаб удзелу ў антыфашистскай вайне, спосаб змагання з ворагам у ягоным жа датклівым тыле. На карысць партызанской барацьбы сведчыў і факттар вялікага працэнту гетаўцаў з вайсковай вывучкай і вайсковым досведам (прычым гэта датычыла і мужчын, і жанчын), а таксама блізкасць да Менску лясных масіваў.

Імкнучыся аб’яднаць як мага болей баяздольных габраю у партызанскіх шэрагах, гетаўскія падпольшчыкі напачатку пасыпалі групы габраю у агульныя партызанскае атрады (перш за ўсё на ўсход ад Менска), а потым і на спецыяльныя базы, створаныя самімі гетаўцамі. Гэтыя габрайскія групы паступова зрабіліся эфектыўнымі баявымі адзінкамі. Габраі Менскага гета былі сярод першых арганізатораў шырокага партызанскага руху на Беларусі.

Зыходзячы ў лес, гетаўцы не ратавалі сваю шкуру, як думалі некаторыя. Паводле нашага перапісу, палова менскіх габрайскіх партызанаў загінула ў

беспасярэднай узброенай барацьбе супраціві немцаў. І гэта была гераічная смерць салдатаў, смерць помнікаў, якія калі ўжо намерыліся змагацца з ворагам, дык да самага канца — не шкадуючы ўласных жыццяў.

У гетаўскім падполлі мы разглядалі дыверсійную і інфармацыйна-выведковую дзейнасць у самім Менску як адзін з асноўных аспектаў габрайскага супраціву. На многіх менскіх прадпрыемствах, якія працавалі пераважна на патрэбы нямецкага войска, гетаўскія падпольшчыкі (іх звычайна засыпалі туды нашыя людзі з біржы працы) праводзілі як цікі “няўражліві” сабатаж, так і сур’ёзныя дыверсіі, у выніку якіх былі знішчаны сотні нямецкіх салдатаў і афіцэраў. Адну з такіх дзёрзкіх дыверсій гетаўцы ўчынілі на бровары, атруціўшы вялікую партыю алкагольнай прадукцыі, падрыхтаванай для адпраўкі на нямецкі фронт.

Дадзеная нашай выведкі, якія мы атрымлівалі з важных ваенних ад'ектаў немцаў, мапы і схемы, якія здабываліся нашымі людзьмі і передаваліся кірауніку Менскага падпольнага цэнтра Славіку Пабядзіту, інфармацыя пра перамяшчэнне і месцы канцэнтрацыі сілаў ворага, у тым ліку гестапаўскіх атрадаў, — усё гэта “працавала” на агульны супраціві ворагу і, вядома ж, рабілася бяспечным набыткам у руках вайсковых кіраунікоў за лініяй фронту. Чаго вартая была адна толькі выведковая дзейнасць адважнага габрайскага скульптара Бразера, які выносіў інфармацыю проста з казармаў гестапаўскіх афіцэраў, за што і заплаціў уласным жыццём!..

Роля гетаўскага падполля ў арганізацыі іелегальных друкарняў і забеспечэнні партызанскіх атрадаў друкарскім рыштункамі адзначалася савецкімі гісторыкамі. Першую такую друкарню ў адным з лёхаў у “рускай зоне” заснаваў гетавец Міша Чылчын. Габраі ж, якія працавалі ў менскім Доме друку, заўсёды забяспечвалі падпольную прэсу паперай, фарбай ды іншымі патрэбнымі матэрыяламі.

Яшчэ адной важнай працаю супраціву былі шчыльныя стасункі Менскага гета з “рускай зонай”, якія нярэдка грунтаваліся на сямейных сувязях. Змяшаныя шлюбныя пары (габрай і “арыйка” ці наадварот) “выцягнулі” на “той бок” нямала гетаўцаў. Дый наогул гетаўская баявая арганізацыя, падтрымліваючы на працягу амаль усяго свайго існавання самыя шчыльныя контакты з Менскім гарадскім падпольным цэнтрам, значна дапамагла апошняму пашырыць свой уплыў у антынацысцкай барацьбе ў “рускай зоне”.

Вялікае значэнне для партызанскага руху мела й медычная дапамога, арганізаваная гетаўскім падполлем. Сваёй самаахвярнай службай гетаўскуму насельніцтву, сваімі надзвычайнімі паводзінамі ў той час, калі ўтойванне ад немцаў фактаў існавання заразных хваробай у гета было справай жыцця і смерці, і, вядома ж, сваімі прафесійнымі подзвігамі ў партызанскім лесе дактары Менскага гета ўпісалі асабліва яркі раздзел у гісторыю габрайскага супраціву.

Гетаўскія падпольшчыкі ў шэрагах габрайскай паліцыі на чале з Зямам Серабранскім, а таксама людзі, якіх заслалі ў паліцыю мы (Зяма Окунь, які быў адным з кіраўнікоў габрайскай баявой арганізацыі, Арон Фітэрсон, партызан яшчэ часоў грамадзянскай вайны, ды іншыя), як маглі стрымлівалі ѹ выкryвалі тых “калегаў”, што, занадта “захапіўшыся сваёй ролій”, пачыналі тэрарызаваць гетаўцаў. Пасля папярэджання гетаўскімі падпольшчыкамі гэткія “артысты” перасталі злouжываць сваёй “ролій”. Выкryцце “Аператыўнай групы” гэтаксама паслужыла папярэджаннем здраднікам, якімі пагарджалі ѿсе насельнікі гета.

Да самага апошняга моманту “неафіцыйнае” партызанскае кіраўніцтва ў лесе, узначаленое былымі арганізаторамі і актывістамі гетаўскага падполья, працягвала ствараць спецыяльныя базы для ўсё новых і новых групаў гетаўцаў, актыўна заклікала габраю да ўзброенай барацьбы з захопнікамі і да масавага збору матэрыяльной дапамогі партызанам.

Габрайскія лясныя кіраўнікі з усіх сілаў імкнуліся дапамагчы ацалелым габрайскім партызанам і габрайскім выгнанікам, што хаваліся ў “руской зоне”. Яны нават спрабавалі сёе-тое зрабіць у кірунку аднаўлення культурнага і грамадскага габрайскага жыцця ў Менску, аднак гэтыя спробы былі сустрэты афіцыйным непрыніяццем і пагрозамі, а ўрэшце — рэпрэсіямі.

Мінулі гады, і ў Менску пачалася масавая эміграцыя ў Ізраіль. Сярод менскіх габраў, якія апынуліся ў Ізраілі, мы радасна віталі шмат каго з тых, хто змагаўся супраць фашызму ў гета і лесе. Разам з імі мы ўшаноўваем і захоўваем памяць пра замардаваных нацыстамі гетаўцаў, гетаўскіх падпольшчыкаў і габрайскіх лясных партызанаў, якія загінулі ў барацьбе з фашызмам.

ПРАЗ ГАДЫ — У АПОШНІ РАЗ

Цягам усіх пасляваенных гадоў я спрабаваў патрапіць у Менск. Мне хадзелася наведаць магілы сяброў, якіх я ведаў па гета, яшчэ раз пабачыць мясціны, звязаныя з нашай падпольнай дзеянасцю, адшукаць жывых былых гетаўцаў і разам успомніць палеглых.

Між тым паміж Варшавай і Менскам ёсьць мяжа. Каб перайсці праз яе, трэба савецкая віза. Блізкія сябры ў Менску й Маскве папярэджвалі мяне: “Лепей заставайся ў Варшаве...”

Пасля забойства Саламона Міхоелса ў Менску, пасля арышту габрайскіх пісьменнікаў і пагрому ацалелых габрайскіх інстытуцыяў (Габрайскага антыфашистычнага камітэта, выдавецтва “Дэр Эмес”, газеты “Эйнікайт”) немагчыма было і думаць пра паездку ў Менск. У 1956 годзе ў Бухарэсце я сустрэўся з габрайскім паэтам Якавам Штэрнбергам, якога толькі што вызвалілі з турмы. Ён сказаў мне, што пад час допытаў кэгэбісты пыталіся ў яго: “Калі вы сустракаліся з Смолярамі і што вы дамовіліся рабіць?”

У 1961 годзе, пасля з'яўлення габрайскага часопіса “Советыш геймланд” (“Савецкая радзіма”), мае маскоўскія сябры намякнулі мне, што цяпер мне ўжо можна прыехаць. І я паехаў — як афіцыйны працтавунік выканайчага камітэта Таварыства польска-савецкай дружбы. Мой першы прыпынак быў у Менску.

Гэта быў ужо не той горад, які я наведаў упершыню ў 1920-х. Я ўбачыў новыя ажыўленыя шырокія вуліцы з будынкамі ў стылі савецкага рэалізму (галоўнае — дэкараваны фасад!). Гетаўскі ж раён быццам бы і ацалеў, стаяў на тым самым месцы, праўда, шмат ужо чаго я не ўбачыў, а тое, што засталося, выглядала неяк вельмі ўбога, атульвалася сутоннем пахілых бедных дамкоў-хацінаў...

Вялікай была мая радасць ад сустрэчы з старымі таварышамі, якія расказалі мне, што цяпер у Беларусі зноў павысілася цікавасць да гісторыі падпольнай барацьбы пад час нямецкай акупацыі, што ў музеі Вялікай Айчыннай вайны гета прысвечаны цэлы экспазіцыйны раздзел і што сярод экспанатаў там ёсьць і мая кніжачка пра гета.

Ва ўдзельнікаў падпольнай барацьбы бралі інтэрв’ю. Я меў доўгую гутарку з гісторыкам В.С.Давыдавай і, пэўна, узбагаціў ейную скучую інформацыю пра тыха змрочныя часы. Таксама я сустрэўся з беларускімі пісь-

меннікамі Уладзімірам Карпавым і Іванам Новікавым, якія закраналі ў сваіх творах гетаўскую тэму.

Пад час адной з гутарак з сябрамі мы думалі, як ушанаваць памяць нашых таварышаў, пачынальнікаў супраціву. Прыгадалася імя кіраўніка Менскага падпольнага цэнтра Славіка Пабядзіта. Хто быў ён, гэты высокі, мажны малады чалавек, з кім я сустрэўся ў першыя дні гетаўскага падполья? Хто быў ён, гэты малады чалавек, каго я мусіў пераконваць у неабходнасці стварэння цэнтралізаванага органа, вакол якога маглі б'яднацца ўсе паабонныя групы, што намерыліся змагацца з нацысцкім ворагам не на жыццё, а на смерць? Хто ён, гэты чалавек, які заўсёды быў гатовы дапамагчы гетаўскім змагарам?

Нам было ўжо вядомае ягонае сапраўднае імя — Ісай Казінец. Мы ведалі, што ён прыехаў з Баку. Гісторыкі ўжо спрабавалі адшукаць дэталі біяграфіі гэтага чалавека, які спачатку аб'яднаў групы супраціву чыгуначнікаў, быльых савецкіх работнікаў, навукоўцаў, студэнтаў-юрыстаў, гетаўскай арганізацыі, Камароўскага раёна, а пазней — групоўкі й арганізацыі наогул усіх раёнаў Менска.

Напачатку я ніяк не звязваў імя Ісай з габрайскім імёнамі Ешуа і Ісаія. Урэшце, нічога не было незвычайнага ў тым, калі рускім давалі біблейскія імёны Маісей (Мошэ), Іакаў (Якаў), Самуіл (Шмуэль) ды інші. І ўсё ж загадка не давала мне спакою. У абліччы Славіка я не заўважаў анічога, што б казала пра тое, што ён рускі і толькі рускі. Хто ведае? А раптам?

Я папрасіў заўсёды поўнага энергіі і лёгкага на пад'ём Ёнаха Родзінава, карэспандэнта “Фолкс-штыме” (“Голос народа”) ў Рызе, паспрабаваць знайсці кагосыці з Славікавай сям'і й даведацца пра яго ўсё, што магчыма. Праз нейкі час Родзінаў прыслаў мне наступны ліст:

“Я атрымаў ліст ад сястры Ісая Паўлавіча Казінца. Яна піша, што з іхнай вельмі вялікай сям'і засталіся толькі два чалавекі — яна і ейны старэйшы брат, які жыве ў Алма-Аце, цяпер на пенсіі. (Ейны муж з Магілёва, з Беларусі.) Ад нараджэння Ісая Казінца — Ешуа (Егошуа), а нарадзіўся ён у Геніческу, горадзе на Азоўскім моры, недалёка ад Крыма, у Запарожжы на Украіне*.

Быў камсамольцам, пасля школы працаваў на нафтавых промыслах у Батумі, затым вучыўся ў тэхнікуме. Пасля ўз'яднання Беларусі яго прызначылі галоўным інжынерам-нафтавіком у Беластоку. Меў жонку і двах дзяцей, якіх яму ўдалося эвакуаваць на самым пачатку вайны, але па дарозе дзеци памерлі. Ягоная жонка дабралася да Алма-Аты, дзе пазней зноў выйшла замуж.

Іх было трох браты (Міша, Ісай і Барыс) і дзве сястры (Рахель і Цыля).

* Афіцыйная савецкая кропніцы месцам нараджэння І.П.Казінца называюць г. Батумі. — Заўвага перакладніка.

Ганна, іхная маці, памерла пад час эвакуацыі. Рахель крышку ведае ідыць. Яна піша, што пісьменнік Іван Новікаў звязваўся з ёю, і яна дала яму дакладную інфармацыю пра сваю габрайскую сям'ю, але ў сваіх творах ён нідзе пра гэта не згадвае”.

Такім чынам: першым арганізатарам руху супраціву нацысцкім акупантам у беларускай сталіцы Менску быў габрай — Ісай (Ешуа) Казінец.

...На дарозе да могілак я вырашыў прыпыніцца каля дома № 25 па вуліцы Няміга — галоўнае “яўкі” кіраўнікоў Менскай баявой арганізацыі. Акурат у гэтым доме мне давялося ў паніцы скакаць з вакна на паветку — калі гестапаўцы ўжо грукалі сярод ночы ў дзвёры, калі мой сябра Мікалай так і не паспей выратавацца...

Мне вельмі хацелася глянучь на кватэру знутры, ізноў апынуцца там, дзе я атрымліваў указанні ад прадстаўнікоў Беларускага штаба партызанскаага руху, ізноў паглядзець на тое вакно, адкуль я тады скочыў...

Але хутка я страйціў усялякае жаданне гэта рабіць.

У нутраны дворык дома зайшла на “экскурсію” група школьнікаў. Настаўніца пачала распавядаць ім, што гэта была за кватэра, хто быў ейны “гаспадар” Мікалай; апісала тую начную гестапаўскую аблаву, калі схапілі ўсю Мікалаеву сям'ю разам з жонкаю Таняй і адзінаццацігадовай дачкою Люсіяй. Усіх іх зажыві спалілі нацысты, і толькі аднаму чалавеку, казала яна, удалося тады ўцячы — чалавеку, якога звалі “Скромны”.

У гэты момант аповед настаўніцы перараваў хрыпаты енк. З кватэры на першым паверсе злева выбегла якасць старая жанчына, ускудлачаная, з вырачанымі шапёнімі вачымі, поўнымі нянявісці. Паказваючы на кватэру Мікалая, яна лямантавала: “Усё з-за жыда! З-за аднаго жыда забілі іх усіх!”

А “жыд”, то бок я, стаяў побач і не пачуў ад школьнай настаўніцы, якая толькі што распавядала дзецим пра тое, што здарылася ў гэтай кватэры пад час вайны, піводнага слова — піводнага слова ў адказ, каб хоць нейтралізаваць тую атрутну нянявісці да габраю, якой іх прывітала суседка сям'і Герасіменкі...

Я пакінуў Менск, нават не развітаўшыся.

З любою і настальгіяй я думаю пра габраю, якія засталіся там і з якімі я раздзяліў дарогу бясконных пакутаў і адчайнае барацьбы.

ЗМЕСТ

Уладзімір Мехаў. ЯГОНАЯ АДЫСЕЯ	5
ДРУГАЯ СПРОБА	9
ДАРОГА БЕЗ ВЫЙСЦЯ	12
У МЕНСКУ — ТРЭЦІМ РАЗАМ	18
ПЕРШЫЯ КРОКІ Ў ГЕТА	22
ШТО РАБІЦЬ?	31
КАНФЛІКТ ПАМІЖ “ЗАХОДНИКАМІ” і “ЎСХОДНИКАМІ”	36
ПАСЛЯ ГНЮСНАЙ ПРАВАКАЦЫІ	45
ДЗВЕ ЎЛАДЫ Ў ГЕТА	52
ЗА КАЛЮЧЫМ ДРОТАМ: ПАМІЖ АДЧАЕМ і ВЕРАЮ	59
НОВЫ “ГЕТАЎСКІ ПАШПАРТ”	66
АНТЫСЕМІТЫЗМ НАШЫХ “СЯБРОЎ”	75
ПУРЫМСКАЯ РАЗНЯ АЙНЗАЦКАМАНДЫ ЭЙХМАНА	78
ПОМСТА, СВЯТАЯ ПОМСТА	82
ГЕСТАПА ДЫХАЕ НАМ У СПІНУ	88
ДОЎГІЯ ДНІ И НОЧЫ КАРОТКІХ МЕСЯЦАЎ	95
НАШЫЯ ПРАВАДНІКІ	102
ЧАТЫРОХДЗЁННАЯ РАЗНЯ	105
КАНЕЦ “ГАМБУРГСКАГА” ГЕТА	109
З “АРЫЙСКАГА БОКУ”	112
ДА МЭТЫ — БЕЗ ПРАВАДНІКА	118
ГАБРАЙСКАЕ ЛЯСНОЕ КІРАҮНЦТВА	124
ПОСПЕХІ, НЯЎДАЧЫ, ПАРАЗЫ	127
І Ў ЛЕСЕ — НЯНАВІСЦЬ ДА ГАБРАЙЎ	133
І Ў ЛЕСЕ — ГАБРАЙСКІ СУПРАЦІЎ	142
ПАСЛЯ ВЛІКІХ ПАРАЗАЎ ВОРАГА	146
АПОШНЯ ДНІ МЕНСКАГА ГЕТА	149
РЭКВІЕМ і КЛЯТВА	152
ГАБРАЙСКАЯ КРОЎ НА ПАРОЗЕ ВЫЗВАЛЕННЯ	154
ХАІМ! МЫ ЖЫВЫЯ!	156
АПОШНІ РАЗЛЯ ПАРТЫЗАНСКАГА ВОГНІШЧА	160
ЗАМІЖСПАГАДЫ і ДАЛАМОГІ — НЯНАВІСЦЬ і ПАГРОЗЫ	164
ФІНАЛ ІНШЫ I... АДНОЛЬКАВЫ	171
ПРАЗГАДЫ — У АПОШНІ РАЗ	179

Навукова-папулярнае выданне

Смоляр Гірш

МЕНСКАЕ ГЕТА

Барацьба савецкіх габраяў-партызанаў
супраць нацыстаў

Рэдактар
Алена Трусаўа

Карэктар
Алена Наварай

Тэхнічны рэдактар
Ала Таўстая

Мастацкае афармленне
Віталь Катовіч

Макетаванне
Кастусь Санько

Падпісана да друку 18.04.02. Фармат 60x90 $\frac{1}{16}$. Папера афсетная. Гарнітура Times.
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 11,5 + 0,25 укл. на крыйд. паперы. Ул.-выд. арк. 13,6.

Наклад 600 паас. Замова № 15.

Выдавецтва “Тэхналогія”. ЛВ № 73 ад 07.08.01. 220007, Мінск, вул. Ляўкова, 19.

Друк НВК “Тэхналогія”. 220007, Мінск, вул. Ляўкова, 19.

Сертыфікат выдавецкай дзейнасці і паліграфічных паслуг МН № 0000385,
выдадзены 19.03.99 Беларускай гандлёва-прамысловай палатай.

КІНГІ ВЫДАВЕЦТВА “ТЭХНАЛОГІЯ”

- Лоўзі Дж.* Гістарычны ўводзіны ў філософію науки. 1995. — 328 с.
- Брэтон Ф., Пру С.* Выбух камунікацыі: Нараджэнне новай ідэялогіі. 1995. — 336 с.
- Говард М.* Сучасная культурная антропология. 1996. — 478 с.
- Бэрдшоў Дж.* (пры ўдзеле Э. Роса). Эканоміка. Частка 1. 1996. — 560 с.
- Бэрдшоў Дж.* (пры ўдзеле Э. Роса). Эканоміка. Частка 2. 1999. — 528 с.
- Дэні А.* Гісторыя эканамічнай думкі. 1996. — 736 с.
- Суйндэджуд Э.* Сцісляя гісторыя сацыялагічнай думкі. 1999. — 349 с.
- Анталогія сучаснай палітычнай філософіі / Уклад. Я.Кіш. 1999. — 462 с.
- Бэрк П.* Народная культура Эўропы ранняга Новага часу. 1999. — 380 с.
- Напа Ніва:* Першая беларуская газэта з рэсункамі. Вып. 3. 2000. — 800 с.
- Саверчанка І.* Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. 1998. — 319 с. + (64 с. укл.).
- Шматкоў В.Ф.* Маастацтва беларускіх старадрукав XVI—XVIII стст. 2000. — 131 с.
- Гаранін С.Л.* Шляхамі даўніх вандраванняў: Гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай цаломніцкай літаратуры XII—XVI стст. 2000. — 203 с.
- Валодзіна Т.* Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў. 1999. — 167 с.
- Верашчагіна А.У., Гурко А.В.* Гісторыя канфесій у Беларусі: Мінулае і сучаснасць. 2000. — 157 с.
- Дзербіна Г.* Права і сям'я ў Беларусі эпохі Рэнесансу. 1997. — 175 с.
- Скорабагатаў В.* Зайграі спадчынныя куранты: Цыкл нарысаў з гісторыі праф. муз. культуры Беларусі. 1998. — 154 с.
- Скорабагатаў В.* Абышоўся без славы...: Кампазітар Ян Тарасевіч. 2001. — 139 с.
- “Фаўст”: Опера А.Г. Радзівіла на лібрэта Ё.В.Гётэ. 1999. — 70 с.
- Неўдах У.* Cantantibus organis: Беларуская арганная культура ў кантэксле єўрапейскага музычна-гістарычнага прапрэсу. 1999. — 170 с.
- Рудавіч С.* Час выбару: Проблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. 2001. — 201 с.
- Савік Л.С.* Пакліканыя: Літаратура беларускага замежжа. 2001. — 479 с., 8 арк. іл.
- Урбан П.* Старожытныя ліцьвіны: Мова, паходжаньне, этнічная прыналежнасць. 2001. — 216 с.
- Барыс С.* Беларускія імёны: Дапаможнік для маладых бацькоў. 2001. — 16 с.
- Гуртыг К.* Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для німецкамоўных навучэнцаў. 2001. — 89 с.
- Старжынская Н.С.* Тэорыя і методыка развіцця беларускага маўлення да школьнікаў. 2000. — 223 с.
- Матэматычнай энцыклапедыя / Гал. рэд. В.Бернік. 2001. — 496 с.: іл.
- Процька Т.* Пакутнік за Веру і Бацькаўшчыну. 1996. — 63 с.
- Чарніўскі М.* Правадыр крылатых вершнікаў. 1998. — 64 с.
- Болатаў А., Рыдзеўскі Г.* Ахвяруючы сябе Бацькаўшчыне. 1999. — 64 с.